

160  
343638

Людзі в банде  
Балако, він член  
Балако і інші мої члены, будто  
дамохасе сялка ў сілкі асарчыць.  
не образ даю і він член амністія  
Пушкіна. Балако піс амністію.

и то я член Пушкін амністія  
українській, працюю він член  
Пушкіна із працівником

шкоду пашчада речі  
но не... Робітчики  
ж, член амністія  
Балако, речіків обр  
із член амністія  
із член амністія  
із член амністія  
із член амністія  
із член амністія

за серца хад  
зубиши м  
чали самы  
Толькі  
не сказала.  
им, — «лык  
мог растумл  
так моцца бы  
ведау, што м  
игру. Душа и  
шай бы на лю  
ша, гата яко в  
ніводнін сіні  
пародія гори.  
Правда ш  
ка разбила.  
агнула з им ра  
катораму бы кал  
новых музыкоў и  
ланци лягней к с  
пісні

МАКСІМ ВОГДАНОВІЧ

# НОК

браних вермоў



## Глыбы і слайды

Беларускія красавіцы на выставе. 1910

Беларускія красавіцы на выставе. 1910

Максім Богданович

# М. Богданович

Глыбы і слайды

НАША НІВА

# НАША НІВА

Першая беларуская газета з  
Беларускім народным першым

Суббота 10 жнівня 1910 года, 2110 ст. 18 жнівня

Дзе же гэта заложа членік членскі

Членік членік членскі членскі

Членік членік членскі членскі



16а  
343638

Бр 150309-2-

Дзяржаўная  
ордэна Працоўнага  
Чырвонага Сцяга  
бібліятэка БССР  
імя У. І. Леніна

*H. Ватацы*

# Максім Багдановіч

Паказальнік твораў,  
аўтографаў  
і крытычнай літаратуры

Максім Багдановіч  
Кіруючы  
в зыск публічнай і прыватнай бібліотек  
за помощь і на падставе  
о савецкай літаратуры

Мінск 1977  
2, 11, 1977

Рэдактар Р. Бярозкін

**Ватацы Н. Б.**

**В 21** Максім Багдановіч. Паказальнік выданняў, аўтографаў і крытычнай літаратуры. Склад.: Н. Б. Ватацы. [Пад рэд. Р. Бярозкіна]. Мн., [Дзяржбібліятэка БССР імя У. І. Леніна], 1976 ©


156 с. (Дзярж. б-ка БССР імя У. І. Леніна. Аддзел беларус. літаратуры і бібліяграфіі). 4500 экз. Ц. 37 к.

Літаратурная дзеянасць Максіма Багдановіча займае выдатнае месца ў гісторыі беларускай культуры. За гады Савецкай улады было шмат зроблена, каб сабраць, апублікаваць і вывучыць літаратурную спадчыну паэта. Але ніводнае з акадэмічных выданняў твораў М. Багдановіча не мела дагэтуль зводнага вопісу аўтографаў у розных архівах і кнігасховішчах. Задача гэтай кнігі — дапамагчы даследчыкам і літаратурным работнікам у пошуках і вывучэнні аўтографаў паэта, а таксама азнаёміць літаратуразнаўцаў і выкладчыкаў з выданнямі твораў Багдановіча і з біяграфічнай і крытычнай літаратурай пра яго, апубліканай з 1908 па 1976 год. Адкрываеца кніга падрабязнымі датамі жыцця і творчасці М. Багдановіча.

016:8+8Бел1+Бел1

В 61005—2  
М 332—77 Доп 77

© Дзяржбібліятэка БССР імя У. І. Леніна, 1976  
Госбіблиотека БССР им. В. И. Ленина, 1976



Максім Багдановіч  
Скульптура А. Грубэ

*Мы павінны сабраць і выпускіць  
у свет усю літаратурную спадчы-  
ну Максіма Багдановіча, каб на ёй  
раслі і гадаваліся нашыя маладыя  
кадры літаратараў.*

*Якуб Колас*

## ПРАДМОВА

Літаратурная дзейнасць Максіма Багдановіча займае выдатнае месца ў гісторыі беларускай культуры. Паэт вялікага таленту, Багдановіч пакінуў нам класічныя ўзоры грамадзянскай, філасофскай, інтымнай і пейзажнай лірыкі, эпічныя творы, напісаныя паводле народных матываў, наследаванні песням розных народаў. Багдановіч узбагаціў беларускую літаратуру мастацкімі перакладамі на родную мову твораў Пушкіна, Гарацыя, Авідзія, Шылера, Гейнэ і іншых класікаў рускай і сусветнай паэзіі. Выхаваны на яе лепшых узорах, Багдановіч пільна сачыў за ўсімі дасягненнямі сучаснай яму літаратуры і асвойваў родным словам новыя жанры і формы.

М. Багдановіч быў таксама таленавітым публіцыстам і літаратурным крытыкам, першым, па-сутнасці, прафесіяльнім беларускім літаратуразнаўцам і крытыкам, які сваімі артыкуламі і рэцензіямі адыграў вялікую ролю ў станаўленні маладой беларускай літаратуры.

Пры жыцці паэта былі выдадзены толькі адна яго паэтычная кніга і чатыры навукова-папулярныя брашуры. Астатнія творы друкаваліся ў розных беларускіх, рускіх і ўкраінскіх перыядычных выданнях. Многія творы паэта наогул пры яго жыцці не публіковаліся.

За гады Савецкай улады было шмат зроблена, каб сабраць, апубліковаць і вывучыць літаратурную спадчыну Багдановіча. Першае акадэмічнае выданне яго твораў, падрыхтаванае Інбелкультам (Інстытутам беларускай культуры), выйшла ў свет у 1927—1928 гг. (Творы. Т. I. Mn., 1927; т. 2. Mn., 1928). Вялікую дапамогу складальнікам гэтага выдання аказаў бацька паэта Адам Ягоравіч: у 1923 годзе ён прывёз у Мінск усе аўтографы, якія захаваліся ў Яраслаўлі. Гэтыя рукапісы захоўваліся ў Інбелкультце, пасля — у Акадэміі науک БССР, але ў час вайны зніклі.

У 1957 годзе была выдадзена яшчэ адна кніга акадэмічнага тыпу (Творы. Вершы і апавяданні. Нарысы. Mn., АН БССР), але ў кнігу ўвайшлі толькі мастацкія творы пісьменніка.

У 1968 годзе выйшла найбольш поўнае акадэмічнае выданне твораў М. Багдановіча ў двух тамах. (Збор твораў. Т. 1-2. Mn., АН БССР).

Але ці поўнэ і гэтае выданне? Наўрад, бо раз-пораз у друку з'яўляюцца новыя публікацыі невядомых тэкстаў Максіма Багдановіча. Асобныя аўтографы паэта выяўлены ў некаторых прыватных асоб у Горкім, Яраслаўлі і Ленінградзе, а таксама ў асобных архівах. Цяпер рукапісы Максіма Баг-

дановіча захоўваюцца ў фондах Цэнтральнага дзяржаўнага архіва літаратуры і мастацтва СССР, Цэнтральнай бібліятэкі АН Літоўскай ССР, Дзяржаўнай бібліятэкі БССР імя У. І. Леніна, Дзяржаўнай бібліятэкі БССР імя У. І. Леніна, навуковай бібліятэкі АН УССР, Інстытута мастацтвазнаўства, этнографіі і фальклору АН БССР, Інстытута літаратуры імя Я. Купалы АН БССР, Літаратурнага музея Янкі Купалы.

У бібліятэцы Інстытута літаратуры імя Я. Купалы АН БССР захоўваецца таксама архіў бацькі М. Багдановіча, рукапісы яго навуковых прац, перапіска з жонкай Марыяй Апанасаўнай, з Якубам Коласам, Змітраком Бядулем, з супрацоўнікамі Інбелкульта і інш.

У некаторых архівах, музеях і кнігасховішчах<sup>1</sup> краіны сабраны іканаграфічныя матэрыялы: фотаздымкі сям'і Багдановічаў, у тым ліку і самога Максіма ў розным узросце.

Ніводнае з акадэмічных выданняў Багдановіча не мела дагэтуль зводнага вопісу аўтографаў у розных архівах і кнігасховішчах. Задача гэтай кнігі дапамагчы даследчыкам у пошуках і вывучэнні аўтографаў М. Багдановіча, а таксама азнаёміць літаратуразнаўцаў і выкладчыкаў з біяграфічнай і крытычнай літаратурай пра паэта.

Вялікую дапамогу складальніку аказалі звесткі, атрыманыя ад навуковага супрацоўніка ЦДАЛМ СССР І. У. Бармаш і загадчыцы экспазіцыйнага аддзела Літаратурнага музея Янкі Купалы (Мінск), Ж. Дапкюнас, а таксама публікацыі В. Вольскага, М. Барсток, І. Саламевіча і В. Рагойшы, выкарыстаныя ў тэксце вопісаў.

Вопіс яраслаўскага архіва рукапісаў М. Багдановіча, здадзенага ў свой час яго бацькам у Інстытут беларускай культуры, зроблены навуковым супрацоўнікам Інбелкульта В. Мачульскім<sup>2</sup>.

Аўтографы, што знаходзяцца ў Цэнтральнай бібліятэцы АН Літоўскай ССР, апісаны спецыяльна для гэтага выдання бібліёграфам рукапіснага аддзела Н. А. Ляшковіч.


Укладальнік выказвае шчырую падзяку супрацоўнікам Цэнтральнага дзяржаўнага архіва літаратуры і мастацтва СССР, Цэнтральнага дзяржаўнага архіву літаратуры і мастацтва БССР, Інстытута літаратуры імя Я. Купалы АН БССР, Інстытута мастацтвазнаўства, этнографіі і фальклору АН БССР, Фундаментальнай бібліятэкі АН БССР імя Я. Коласа, Цэнтральнай бібліятэкі АН Літоўскай ССР, Літаратурнага музея Янкі Купалы, якія далі магчымасць азнаёміцца з архіўнымі матэрыяламі і аказалі дапамогу ў працэсе іх вывучэння.

<sup>1</sup> У Цэнтральным дзяржаўным архіве літаратуры і мастацтва БССР, Дзяржаўнай бібліятэцы БССР імя У. І. Леніна, Дзяржаўным музеем БССР, Гродзенскім абласным музеем і інш.

<sup>2</sup> Гэты вопіс быў упершыню апублікаваны у кн.: Багдановіч М. Творы. Т. 2. Мн.. 1928, с. 386—399.

I

**Жыццё і творчасць.  
Паэт і крытыка**





## ДАТЫ ЖЫЦЦЯ І ТВОРЧАСЦІ М. БАГДАНОВІЧА

1891 9 снежня (27 лістапада ст. ст.) у горадзе Мінску ў сям'і Адама Ягоравіча і Марыі Апанасаўны Багдановічаў нарадзіўся другі сын — Максім (першы — Вадзім, нар. у 1890 г.)

Бацька паэта, Адам Ягоравіч, быў настаўнікам і досыць вядомым у свой час этнографам.<sup>1</sup>

Маці мела педагогічную адукацыю і пісьменніцкі талент. Адам Ягоравіч лічыў, што Максім быў подобны на яе. «Складам свайго характару, мяккага і жаноцкага, вясёласцю, спагадлівасцю і ўражлівасцю, паўнатою і трапнасцю і разам з tym маляўнічасію прадуктаў яго творчасці ён больш за ўсё нагадваў сваю маці».<sup>2</sup>

Жыла сям'я па Аляксандраўскай вуліцы (цяпер вуліца М. Горкага), дом 25, на другім паверсе са двара.

1892 У чэрвені сям'я Багдановічаў пераехала з Мінска ў Гродна, дзе Адам Ягоравіч служыў у Сялянскім банку.

1893 Марыя Апанасаўна апубліковала ў неафіцыяльнай частцы «Гродненских губернских ведомостей» № 102 ад 29 снежня апавяданне «Накануне рождества» за подпісам «М. Б.»

1894 14 лістапада у Марыі Апанасаўны і Адама Ягоравіча нарадзіўся трэці сын — Леў. Ранніе дзяцінства Вадзіма, Максіма і Льва было шчаслівым. Маці была надзвычай вынаходлівая ў выдумках усякіх гуль-

<sup>1</sup> Адам Ягоравіч Багдановіч — аўтар некалькіх прац па беларускай этнографіі. Яго артыкулы і запісы фальклору змяшчаліся ў часопісе «Этнографическое обозрение» і ў «Материалах для изучения быта и языка русского населения Северо-Западного края» П. В. Шейна. Асобнымі выдаіннямі выйшлі яго працы «Пережитки древнего миросозерцания белорусов» (Гродно, 1895); «Про панщину. Рассказ из белорусской жизни времен крепостного права» (Гродно, 1894).

<sup>2</sup> Богданович А. Е. Материалы к биографии Максима Богдановича.— В кн.: Богданович А. Е. Страницы из жизни М. Горького. Мин., 1965, с. 99—100.

няў і забаў для дзяцей і сама аддавалася ім са шчырым захапленнем. «Вяртаючыся са службы, я ўжо чуў на двары, у садзе ці пакоі вясёлы дзіцячы смех, мітусню, бегатню».<sup>1</sup>

- 1896 30 мая ў сям'і Багдановічаў нарадзілася дачка Ніна. А 4 кастрычніка •маленькага Максіма і яго братоў напаткала вялікае гора: памерла маці. Каб не пакінуць без догляду дзяцей, Адам Ягоравіч выпісаў з Адэсы сваю малодшую сястру, зусім яшчэ маладую дзяўчыну Марылю (Марыю Ягораўну), якая тры гады выхоўвала асірацелых дзяцей.

У палове лістапада Адам Ягоравіч пераехаў з дзецьмі і сястрой Марыяй на сталае жыхарства ў Ніжні Ноўгарад (г. Горкі). Перад ад'ездам з Беларусі ён атрымаў ад пісьменніка Я. М. Чырыкава рэкамендацыю пісьмо на імя А. М. Пешкава (М. Горкага). У другой палове лістапада адбылося знаёмства Адама Ягоравіча з Максімам Горкім. З гэтай сустрэчы і пачалася сталая дружба паміж імі.<sup>2</sup>

- 1899 У пачатку года бацька Максіма ажаніўся з сястрой Кацярыны Паўлаўны Пешкавай (жонкі М. Горкага) — Аляксандрай Паўлаўнай Волжынай. У канцы года яна памерла ў час родаў, нарадзіўшы сына Аляксандра. Шурыка выхоўвалі Пешкавы. Ён памёр у Крыме ад дызентэрыі ў чатырохгадовым узросце.

Адам Ягоравіч аддаваў шмат увагі выхаванню дзяцей — Вадзіма, Максіма і Льва (малодшая Ніна памерла маленькай). Таварыш Максіма Багдановіча М. Р. Агурцоў прыводзіць у сваіх ўспамінах наступнае сведчанне паэта: «Мяне выхоўваў бацька. Неяк я паказваў Вам яго бібліятэку. У ёй усё ёсць істотнае, што паяўлялася калі б там ні было ў літаратуры ўсяго свету. Мы з маленства праходзілі гэту сусветную

<sup>1</sup> Богданович А. Е. Материалы к биографии Максима Богдановича.— В кн.: Богданович А. Е. Страницы из жизни М. Горького. Минск, 1965, с. 99—100.

<sup>2</sup> Гл. наступныя ўспаміны А. Я. Багдановіча: «Проводы М. Горького в Крым» (у кн.: М. Горький в Н.-Новгороде. Материал сборника собран и подготовлен к печати нижегородским науч. О-вом по изучению местного края. Нижний Новгород, 1928, с. 67—75); «Из жизни Алексея Максимовича Пешкова» (у кн.: М. Горький на родине. Сост. и подготовил к печати А. Елисеев. Горький, обл. изд-во, 1937, с. 34—100; «Воспоминания о Максиме Горьком» («Сов. Отчизна», 1959, №№ 3, 4); Страницы из жизни Максима Горького. Минск, 1965, с. 16—91. Захаваліся некаторыя пісьмы М. Горкага да А. Я. Багдановіча (Горький М. Собр. соч. в 30 т. Т. 30. М., ГИХЛ, 1955, с. 173). Аб сувязях М. Горкага з А. Я. Багдановічам пісаў таксама ўрач У. М. Залатніцкі «Из воспоминаний о Горьком» (у кн.: М. Горький в Н.-Новгороде. Нижний Новгород, 1928, с. 63).

школу. Бацька пачынаў, з чаго пачынае кожны народ у сваёй творчасці — з эпасу. Мы ўжо ў маленстве ведалі «Рустэма і Зараба», «Іліяду», «Калевалу», быліны і інш. Потым мы падыйшлі да лірыкі і драмы. Вядома, галоўная ўвага звярталася на славянскія літаратуры».<sup>1</sup>

Добра ведалі Максім і яго браты беларускія народныя казкі, зборнікі якіх захоўваліся ў бацькавай бібліятэцы.

- 1900 Улетку сям'я Багдановіча ў едзе «на кумыс» у вёску Калякупава Уфімскай губерні.<sup>2</sup>
- 1901 Сям'ю Багдановіча ў Ніжнім Ноўгарадзе наведала хросная маці Максіма — Вольга Епіфанаўна Сёмава, якая жыла ў той час у Пінску. Максім паказаў ёй свае першыя вершы на беларускай мове.
- 1902 М. Багдановіч паступае ў першы клас Ніжагародской мужчынскай гімназіі.
- 1904 Летам М. Багдановіч са сваім старэйшым братам Вадзімам зноў едзе лячыцца ва Уфімскую губерні, у горад Белебей. Жылі яны там у доктара І. К. Сямакіна, добра га знаёмага Адама Ягоравіча.
- 1905 М. Багдановіч — сведка рэвалюцыйных падзеяў 1905 года ў Ніжнім Ноўгарадзе. У гімназіі праходзілі вучнёўскія мітынгі. Примаў у іх удзел і Максім. Ён актыўна ўдзельнічаў ў байкоце гімназічных заняткаў у знак салідарнасці вучнёўскай моладзі з усеагульнай палітычнай забастоўкай рабочых Ніжняга Ноўгарада ў кастрычніку 1905 года. Брат Максіма Вадзім быў адным з важакоў вучнёўскага руху ў горадзе, перапісваўся з першым перакладчыкам «Капітала» К. Маркса на рускую мову — Германам Лапаціным.<sup>3</sup>
- 1906 Максім шмат чытае, займаецца самаадукацыяй, вывучае гуманітарныя науки. Упершыню знаёміца з сучаснымі яму перыядычнымі выданнямі на беларускай мове. Вольга Епіфанаўна Сёмава выпісвае яму газету «Наша доля», а пазней — «Нашу ніву».
- 1907 Максім Багдановіч дасылае ў газету «Наша ніва» свой першы твор — апавяданне «Музыка». Прызначэнне мастацтва малады паэт бачыць у tym, каб «грозна бу-

<sup>1</sup> Багдановіч М. Тв. Т 2. Мн., 1928, с. XXXI; Шлях паэта. Зб. успамінаў і біягр. матэрыялаў пра М. Багдановіча. Мн., 1975, с. 64—65.

<sup>2</sup> Захавалася пісьмо, напісаное ў Калякупаве старэйшым братам Максіма Багдановіча — Вадзімам. Хлопчык падрабязна апісвае свае ўражанні ад новых мясцін і людзей. Пісьмо захоўваецца ў Дзяржаўнай бібліятэцы БССР імя У. І. Леніна.

<sup>3</sup> Гл. ліст П. А. Багдановіча ад 19 сакавіка 1965 г. («Неман», 1971, № 4, с. 149—150; у кн.: Шлях паэта, Зб. успамінаў і біягр. матэрыялаў пра Максіма Багдановіча. Мн., 1975, с. 179).

дзіць ад сну» народ, узнімаць масы на барацьбу з «крыўдзіцелямі народу». Апавяданне было надрукавана ў газеце «Наша ніва», № 24 ад 6 ліпеня 1907 г.

1908     Ад сухотаў памёр старэйшы брат Максіма — Вадзім. Сям'я Багдановічаў пераязджае ў г. Яраслаўль, куды быў пераведзены па службе Адам Ягоравіч. Максім пераводзіцца ў шосты клас яраслаўскай гімназіі<sup>1</sup>. У гэты час паэт з захапленнем вывучае класікаў рускай і замежнай літаратуры. Адначасова пільна сочыць за беларускім літаратурным жыццём, выпісвае з Вільні і з Пецярбурга ўсе новыя беларускія выданні, знаёміца з творамі ранейшых і сучасных яму беларускіх пісьменнікаў, піша вершы па-беларуску. У 1908 г. напісаны дзве песні з цыкла «Мае песні», вершы «Ноч», «На чужыне», «Прыйдзе вясна» і інш.

Увосень паэт дасылае ў «Нашу ніву» вершы «Над магілай» і «Прыйдзе вясна», але надрукаваны яны былі не адразу.

У Львове выдаецца кніга ўкраінскага вучонага Іларыёна Святыцкага «Відроджene білоруского письменства», у якой упершыню ў крытычнай літаратуры сустракаецца імя Максіма Багдановіча. Аўтар цытуе ў сваёй кнізе апавяданне «Музыка», адзіны ў той час друкаваны твор маладога паэта.

1909     Вясной, праз год пасля смерці брата Вадзіма, Максім Адамавіч захварэў на сухоты. Бацька павёз сына ў Ялту. Жыў паэт у пансіёне на малочнай ферме «Шалаш» каля Ауткі, недалёка ад дачы Чэхава. Тут ён і напісаў вершы «Я бальны бескрылаты паэт» і «Цемень», прысвечаныя яго крымскай знаёмай М. А. Кіціцынай.

У пачатку года ў «Нашай ніве» (№№ 1 і 10 за 1909 г.) былі апублікованы першыя вершы М. Багдановіча «Над магілай» і «Прыйдзе вясна». Сыштак вершаў, дасланы паэтам у рэдакцыю «Нашай нівы» у маі 1909 г., выклікаў сярод супрацоўнікаў рэдакцыі шмат спрэчак. Ядвігін Ш. і Альберт Паўловіч былі супроць змяшчэння іх у газеце. Рукою рэдактара газеты на сыштку было напісана: «У архіў». Але за вершы яраслаўскага карэспандэнта заступіўся Янка Купала, які адгадаў у творах маладога паэта сапраўдны талент,<sup>2</sup> і, дзякуючы актыўнай Купалавай падтрымцы, ўдалося, нарэшце, змясціць верш Святагора «Дзве песні» ў перакладзе М. Багдановіча

<sup>1</sup> Гл. успаміны Д. Дзябельскага «Старонкі ўспамінаў» у кн.: Шлях паэта. Мн., 1975, с. 85—91 і Ц. М. Годнева «Браты Багдановічы», тамсама, с. 99—103.

<sup>2</sup> Купала Я. З аўтабіографічных пісьмаў.— У кн.: Любімы паэт беларускага народа. Мн., 1960, с. 15.

на беларускую мову («Наша ніва», № 19 ад 7 мая 1909 г.)

У пачатку 1909 г. у Вільню прыязджае з Кіева беларускі паэт і крытык Сяргей Палуян. Вершы Багдановіча зрабілі на яго вялікае ўражанне. Янка Купала і Сяргей Палуян садзейнічалі таму, што вершы М. Багдановіча ўсё часцей пачынаюць друкавацца ў беларускай газеце: «Лясун», «Краю мой родны», «З песняў беларускага мужыка», «На чужыне», «Пугач», «Разрытая магіла» і інш.

У канцы года М. Багдановіч даслаў у рэдакцыю «Нашай нівы» яшчэ адзін сшытак вершаў, часткова ўжо апублікованых у газеце, часткова новых, з просьбай выдаць іх асобнай кніжкай. Але толькі ў 1913 г. рэдакцыя набыла сродкі на выданне зборніка, значна дапоўненага новымі творамі.

Два вершы М. Багдановіча «Над магілай» і «Прыйдзе вясна» былі перакладзены М. Шапавалам на ўкраінскую мову і апублікованы ў часопісе «Літаратурна-науковий вістник», 1909, № 9, с. 511.

1910 Паэт плённа працуе над новымі творамі. Напісаны вершы «Дождж у полі і холад... Імгла...», «Халоднай ноччу я ў шырокім, цёмным полі...», «Рушымся, брацця, хутчэй...», «Зразаюць галіны таполі...», «Нашых дзедаў душылі абшары лясоў» і іншыя, у якіх значна ўзмацняюцца грамадскія матывы.

М. Багдановіч піша свой першы артыкул «І. Неслуходзкі», які пры жыцці аўтара не быў апублікованы.

У газеце «Мінскі лісток» № 153 за 1910 г. друкуецца верш М. Багдановіча «Мая душа» у перакладзе Кле. Гэта — першы пераклад яго твораў на рускую мову.

Да гэтага часу адносіцца знаёмства паэта з сям'ёй свайго аднакласніка Рафаіла Какуева. Максім Багдановіч часта наведваў сям'ю Какуевых, пасябраўшы з братамі Мікалаем і Рафаілам, сёстрамі Ганнай і Варварай. Ганне Какуевай прысвяціў Максім паэтычны цыкл «Мадонны» і шмат вершаў 1911—1913 гг.<sup>1</sup>

1911 М. Багдановіч скончыў гімназію. Улетку здзейснілася даўняя мара паэта наведаць Беларусь, каб бліжэй пазнаёміцца з жыццём, бытам і мовай роднага народа.

У чэрвені паэт прыехаў у Вільню, дзе пробыў два дні. Тут ён цікавіўся гісторыяй кнігадрукавання на Беларусі і беларускім народным мастацтвам. Пазнаёміўся са старажытнымі беларускімі рукапісамі і першадрукарамі у

<sup>1</sup> Гл. успаміны Д. Дзябельскага «Старонкі ўспамінаў» (у кн.: Шлях паэта. Мн., 1975, с. 88) і артыкул Н. Ватацы «Яна — выдумка маёй галавы» (тамсама, с. 276—288).

багатых віленскіх кніжных фондах, а таксама з каштоўнай прыватнай калекцыяй слуцкіх паясоў.

Каля двух месяцаў правёў Багдановіч у фальварку Ракуцёшчына (непадалёку ад Маладзечна), дзе ўважліва прыслухоўваўся да жывой беларускай мовы, слухаў народныя песні і казкі.

Уражанні ад беларускай вёскі і ад горада Вільні паэт выказаў пазней у вершах «У вёсцы» і «Места», у пізьцы «Старая Беларусь» і іншых творах.

М. Багдановіч марыў паступіць на філалагічны факультэт Пецярбургскага ўніверсітэта. Адам Ягоравіч так расказвае аб гэтым: «Яшчэ перад паездкай у Вільню [чэрвень 1911 г.] Максім меў са мною гаворку адносна выбару факультэта. Ён заявіў мне, што хоча паступіць у Пецярбургскі ўніверсітэт на філалагічны факультэт. Справа была ясная: да славеснасці ён меў найбольшую скільнасць. Апроч таго ён дадаў, што прафесар Шахматаў звярнуўся ў Вільню ў рэдакцыю «Нашай нівы» з просьбай рэкамендаваць яму маладога чалавека, які б пад яго кіраўніцтвам прысвяціў сябе вывучэнню мовы, этнографіі і гісторыі Беларусі, каб падрыхтавацца занять спецыяльную кафедру па беларусазнаўству; далей ён казаў, што рэкамендавалі менавіта яго і што ён гэтага хоча, да гэтага імкнецца».¹ Але мара Багдановіча не здзейснілася. Бацька не дазволіў Максіму паступіць у Пецярбургскі ўніверсітэт, бо дваіх сыноў паслаць на вучобу не меў магчымасці і лічыў больш мэтазгодным паслаць малодшага брата Максіма — Льва, які меў матэматычныя здольнасці. Паэту давялося паступіць у Яраслаўскі юрыдычны ліцэй.

Увесе вольны ад заняткаў час М. Багдановіч, як і раней, аддаваў паэтычнай творчасці і вывучэнню літаратуры і паэзіі славянскіх і іншых народаў. З вялікаю ўвагай перачытвае ён фольклорныя зборнікі і даследаванні Шэйна, Раманава, Насовіча, Радчанкі, Карскага, Доўнар-Запольскага, Сабалеўскага і інш. Настольнаю кнігай яго быў беларуска-рускі слоўнік Насовіча.

Паэт піша новыя творы. У гэты час ён пачынае паэму «Вераніка». Рэдакцыя «Нашай нівы» атрымала ад М. Багдановіча цыкл вершаў «Старая спадчына».<sup>2</sup> Ім напісаны вершы «Кінь вечны плач свой аб старонцы...», «Была калісь пара, гучэла завіруха...», «Разгарайся хутчэй, мой агонь, між імглы...», санет «Паміж пяскоў Егі-

<sup>1</sup> Богданович А. Е. Страницы из жизни Максима Горького. Мин., 1965, с. 121; Шлях паэта. Мин., 1975, с. 39—40.

<sup>2</sup> Гл. ліст М. Багдановіча ад 27 лістапада 1911 г. у рэдакцыю альманаха «Маладая Беларусь» (у кн.: Багдановіч М. Зб. тв. Т. 2. Мин., 1968, с. 497—498, у кн.: Шлях паэта. Мин., 1975, с. 114—115).

пецкай зямлі...» і інш. У гэтых творах гучыць непахісная вера паэта ў сілы народа. Паэт шырока карыстаецца народнымі матывамі: ў вершы «Вечар» выкарыстана народная песня «А дзе ж тая крынічанька, што голуб купаўся?»— любімая песня Адама Ягоравіча і самога Максіма.<sup>1</sup>

М. Багдановіч жыва цікавіцца грамадска-палітычнымі падзеямі свайго часу і актыўна ўдзельнічае ў перыядычным друку. У 1911 г. ён напісаў шэраг артыкулаў: аб беларускай пісьменнасці і літаратуре («Глыбы і слай»), пра творчасць М. В. Ламаносава («Паэзія геніяльнага вучонага», на рускай мове), аб санеце («Санет»). У артыкуле «Глыбы і слай» паэт выказаў думку, што дэмакратычная беларуская літаратура... «вялікім пачуццём напоўнена..., не на грашовых справах трymaeцца яна і ніколі не пойдзе чысціць боты капіталу».<sup>2</sup>

27 лістапада 1911 г. паэт піша ліст у рэдакцыю альманаха «Маладая Беларусь» (Спб., выд-ва «Загляне сонца і ў наша ваконца») і высылае два вершы і артыкул «Санет».<sup>3</sup>

У часопісе «Вестник Европы», № 1 за 1911 г. быў апублікованы артыкул А. Пагодзіна «Беларускія паэты», у якім дадзена ацэнка творчасці М. Багдановіча і змешчаны пераклад яго верша «Па-над белым пухам вішняў» («Как над белым пухом вишен...»). У чэшскім друку змяшчаюцца звесткі аб творчасці Максіма Багдановіча (гл.

артыкул Адольфа Чорнага ў часопісе „Slovanský přehled“, ročník XIII, s. 415).

1912 М. Багдановіч настойліва працуе, пашыраючы свае веды. «Ліцэй ён наведваў даволі акуратна,— пісаў Адам Ягоравіч,— залікі здаваў на «весьма», але лекцыі слухаў не часта: больш займаўся ў багатай ліцэйскай бібліятэцы... і ў чытальні».<sup>4</sup>

26 красавіка Максім піша ліст Валерью Брусаву, у якім выказаў думку аб tym, што Пушкін у вершы «Подражание арабскому», выкарыстаў вобраз падвойнага арэшка паэта Саадзі.<sup>5</sup>

На старонках газеты «Наша ніва», № 26 за 1912 г. публікуеца цыкл вершаў М. Багдановіча аб гістарычным

<sup>1</sup> Гл. Богданович А. Е. Материалы к биографии Максима Богдановича.— В кн.: Богданович А. Е. Страницы из жизни М. Горького. Мин., 1965, с. 129.

<sup>2</sup> Багдановіч М. Зб. тв. Т. 2. Мин., 1968, с. 103.

<sup>3</sup> Тамсама, с. 497—498; у кн.: Шлях паэта. Мин., 1975, с. 114—115.

<sup>4</sup> Богданович А. Страницы из жизни Максима Горького. Мин., 1965, с. 122; у кн.: Шлях паэта. Мин., 1975, с. 40.

<sup>5</sup> Пісьмо змешчана ў кн.: Шлях паэта. Мин., 1975, с. 116.

мінулым Беларусі («Летапісец», «Перапісчык», «Слуцкія ткачыхі» і інш.) Паэт піша цыкл сатырычных вершаў «Усмешкі» («Пан і мужык», «Чытаю я журнал сучасны...», «Гутарка»). Побач з творамі на грамадскія тэмстварае пейзажныя верши і верши ў так званых цвёрдых формах: санет «Замерзла ноччу шпаркая крыніца...», трываletы! «Калісь глядзеў на сонца я...», «Дзераўлянае яечка...» і інш. У 1912 г. паэт працаваў над паэмай, якая павінна была складацца з асобных песень Напісана была першая песня з 150 радкоў.<sup>1</sup> Але паэма да нас не дайшла.

Свае верши М. Багдановіч дасылаў у рэдакцыю «Нашай нівы». У пісьме ад 14 лістапада 1912 г. (дата штэмпеля на канверце) чытаем: «Паслаў Вам гэтымі днямі колькі вершаў, а разам з лістом пасылаю яшчэ. Тэмы апошніх надта вострыя, але я, як ганаровы пісьменнік, не мог ад іх адступіцца. Верши гэтыя я вельмі люблю, хоць даў у іх мені, чым бажаў».<sup>2</sup> Магчыма, гаворка ідзе аб цыкле вершаў «Қаханне і смерць», напісаным у жніўні — каstryчніку 1912 г.

Адначасова М. Багдановіч надае вялікую ўвагу пра-пагандзе беларускай літаратуры шляхам яе перакладаў на рускую мову. У tym самым пісьме ад 14 лістапада 1912 г. паэт піша: «У каstryчніку скончыў я пераклад, замоўлены М. Багацкім, і адаслаў у Кіеў. Усяго павінна выйсці каля 125 друкаваных страніц, у tym ліку стар. 15—16 маёй прадмовы».<sup>3</sup> У рукапісе былі пераклады празаічных твораў Ф. Багушэвіча, Я. Коласа, Зм. Бядулі, С. Палуяна, Я. Журбы і інш.

Максім Багдановіч пераклаў 22 верша французскага паэта Поля Верлена на беларускую мову і падрыхтаваў іх да друку. Некаторыя з іх і артыкуул «Санет» паэт паслаў у рэдакцыю альманаха «Маладая Беларусь» яшчэ ў канцы 1911 г.<sup>4</sup> Я. Хлябцэвіч адказаў М. Багдановічу, што яго «верши і іншыя матэрыялы, [атрыманыя ў канцы 1911 і ў 1912 г.], будуць апублікованы», але яны чамусьці не былі надрукаваны.<sup>5</sup> Астатнія пераклады з П. Верлена

<sup>1</sup> Гл. другі ліст да рэдакцыі альманаха «Маладая Беларусь» (у кн.: Багдановіч М. Зб. тв. Т. 2. Мн., 1968, с. 498—499; у кн.: Шлях паэта. Мн., 1975, с. 115—116).

<sup>2</sup> Багдановіч М. Зб. тв. Т. 2. Мн., 1968, с. 503; у кн.: Шлях паэта. Мн., 1975, с. 120.

<sup>3</sup> Багдановіч М. Збор тв. Т. 2. Мн., 1968, с. 502; у кн.: Шлях паэта. Мн., 1975, с. 502; 119.

<sup>4</sup> Гл. першы і другі лісты М. Багдановіча ў рэдакцыю «Маладой Беларусі» (у кн.: Багдановіч М. Зб. тв. Т. 2. Мн., 1968, с. 497—499; у кн.: Шлях паэта. Мн., 1975, с. 114—116).

<sup>5</sup> Гл. у кн.: Багдановіч М. Збор тв. Т. 2. Мн., 1928, с. XLVIII.

на працягу гэтага ж года паэт адаслаў у рэдакцыю «Нашай нівы»<sup>1</sup> з просьбаю змясціць іх у канцы зборніка «Вянок» асобным раздзелам «З чужой глебы». Але з невядомых нам прычын пераклады не былі змешчаны ў кнізе.

1913 М. Багдановіч напісаў вершы «С. Палуяну», «Ліст...», «Народ, беларускі народ...» і іншыя, апавяданні «Апокрыф» і «Мадонна» (на рускай мове). У сакавіку даслаў у рэдакцыю «Нашай нівы» эпілог паэмы «Вераніка» («Ізноў пабачыў я сялібы...»)<sup>2</sup>, у каstryчніку — трыялет «Крытыку» («Чэліні статуй не рабіў...»)<sup>3</sup> і ў лістападзе — апошнюю рэдакцыю (першая была згублена) верша «У вёсцы». У лісце ад 7 лістапада 1913 г. М. Багдановіч пісаў: «На рэдакцыю «Нашай нівы» пасылаю паэмку «У вёсцы», першую з аддзела «Мадонны», гэты аддзел пасвячаю АРК [Анне Рафаілаўне Какуевай]. Так толькі буквы і пастаўце»<sup>4</sup>. У tym самым лісце паэт просіць прыслать яму трэці аркуш свайго зборніка «Вянок»<sup>5</sup>.

У самым канцы года выдадзена адзіная прыжыццёвая кніга паэтычных твораў дваццацідвухгадовага М. Багдановіча «Вянок» (Вільна, друк. Марціна Кухты, 1913), у якую ў асноўным увайшлі вершы і пераклады паэта 1909—1912 гг.

Сябра паэта па яраслаўскай газеце «Голос» М. Р. Агурцоў прыводзіць цікавыя выкazванні М. Багдановіча аб кнізе «Вянок»: «Аднойчы М. А. [Максім Адамавіч] прынёс мне вельмі кепска выдадзеную кніжачку сваіх вершаў на беларускай мове [«Вянок»], гэта быў падарунак з аўтографам. Я з цікавасцю праглядзеў зборнік... і між іншым, пры наступнай сустрэчы выказаў М. А. здзіўленне:

— Чаму вы, народны беларускі паэт, напоўнілі Вашу кніжачку санетамі, рандо, трыялетамі і іншымі чужымі народу формамі? Апроч таго, вы амаль да кожнага верша далі па эпіграфу ледзь не на ўсіх еўрапейскіх мовах. Навошта гэта?

<sup>1</sup> Гл. ліст М. Багдановіча ў рэдакцыю «Нашай нівы» ад 2 сакавіка 1913 г. (у кн.: Багдановіч М. Зб. тв. Т. 2. Мн., 1968, с. 504; у кн.: Шлях паэта. Мн., 1975, с. 121).

<sup>2</sup> Гл. ліст М. Багдановіча ў рэдакцыю «Нашай нівы» ад 2 сакавіка 1913 г. (у кн.: Багдановіч М. Зб. тв. Т. 2. Мн., 1968, с. 504; у кн.: Шлях паэта. Мн., 1975, с. 121).

<sup>3</sup> Гл. ліст М. Багдановіча у рэдакцыю «Нашай нівы» ад 21 каstryчніка 1913 г. (у кн.: Багдановіч М. Зб. тв. Т. 2. Мн., 1968, с. 507; у кн.: Шлях паэта. Мн., 1975, с. 123).

<sup>4</sup> Гл. ліст М. Багдановіча ад 7 лістапада 1913 г. (тамсама, с. 508; с. 124).

<sup>5</sup> Тамсама, с. 508; с. 124.

Максім Багдановіч пачаў, хвалюючыся, горача даказваць, што гэта іменна і трэба было зрабіць:

— За беларускай мовай не хочуць прызнаваць самастойнасці і самабытнасці: Не хочуць дапусціць і думкі, што на гэтай мове можна выявіць усе рухі чалавечай душы і даць любую літаратурную форму. Я сваёй кніжачкай хацеў паказаць, што ўсё гэта можна. А дзеля гэтага трэба было беларускую мову паставіць побач з еўрапейскімі мовамі».<sup>1</sup>

Гэтую ж думку выказаў М. Багдановіч і ў пісьме ў рэдакцыю «Маладой Беларусі» (лістапад 1911 г.): «Перш за ўсё — прывет нараджаючамуся журналу. Я прасіў «Нашу ніву» адаслаць да яго цыкл маіх вершаў «Старая спадчына». Ці атрымалі? Ён увесь склаўся з абразкоў розных даўнейшых форм верша, каторымі я зацікаўляўся, маючы на ўвазе не толькі іх красу, не толькі паляпшэнне версіфікатарскай снароўкі пры працы над імі, але і жаданне прышчапіць да беларускай пісьменнасці здаёткі чужаземнага паэтычнага труда, памагчы атрымаць ёй больш еўрапейскі выгляд. Апроч таго, фактам з'яўлення іх хацеў я давесці здатнасць нашай мовы да самых строгіх вымог вяршоўнай формы, бо я ім здавальняў нават у драбніцах, іншы раз вельмі цяжкіх. Напрыклад, ні адзін санет з цэлай расійскай пісьменнасці не вытрымлівае ўсіх тых правіл, якія спаўняліся мной, паведлуг вымог тэарэтыкаў гэтай формы. (Напр., каб ні адно слова ў санецце не ўжывалася больш разу).

Я шчыра жадаў бы, каб гэтыя вершы мелі дзе які культурны ўплыў на нашых песняроў».<sup>2</sup>

«Вянок» выдаваўся з вялікімі цяжкасцямі. Пра гэта сведчыць перапіска Багдановіча з супрацоўнікамі «Нашай нівы». У пісьме 1913 г. (дакладней даты не ведаем) моцна хворы ў той час паэт пісаў: «Што да выдання кніжкі, дык бачу, што яно спыняеца галоўным чынам праз недахват грошы, але ніяк не прыдумаю, як вам памагчы. Сам не зарабляю, у бацькі прасіць, дык ён многа даць не можа, бо жыве ад 20-га да 20-га, да таго ж і вінен шмат каму. Але вось што: калі я ачуяю, дык паспрабую заняць пад кніжку ў розных сваіх знаёмых грошы. Знаўца, прадасца колькі сот экземпляраў яе, Вы мне на-

<sup>1</sup> Успаміны М. Р. Агурцова поўнасцю не апублікованы ў друку. Урывак з успамінаў прыведзены з аўтографа ў дысертацыі Р. С. Жалезняка «Поэзия М. А. Богдановича» (Л., 1941), с. 205—206 (экземпляры дысертацыі захоўваюцца ў фондах фундаментальнай бібліятэкі Ленінградскага дзяржаўнага універсітэта і ў Цэнтральным дзяржаўным архіве літаратуры і мастацтва БССР) і перадрукаваны у кн.: Шлях паэта. Мн., 1975, с. 64—65.

<sup>2</sup> Багдановіч М. Зб. тв. Т. 2. Мн., 1968, с. 497.

дашлеце тыя гроши. Другое, Вы мне не шліце аўтарскіх экземпляраў, я іх куплю і куплю шмат».<sup>1</sup>

У канцы 1913 г. Багдановіч пераклаў 22 сваіх верша на рускую мову. Рукапісны сыштак гэтых перакладаў паэт назваў «Зеленя» і падарыў стрыечнай сястры Нюце (Ганне Іванаўне Гапановіч).<sup>2</sup>

Максім Багдановіч любіў народную пазію. З канца 1913 г. ён сур'ёзна вывучае беларускі фальклор. У гэты самы час паэт усё часцей выступае і як крытык і як публіцыст. У 1913 г. ім напісаны агляд беларускай літаратуры «За тро гады» і артыкулы «Селянін-паэт С. Д. Дрожжын» і «С. Д. Дрожжын» (абодва на рускай мове).

У польскім часопісе «Wieś ilustrowany» за верасень месяца апублікованы пераклад на польскую мову верша М. Багдановіча «Слуцкія ткачы». Перакладчык — Юзэф Вяжынскі.<sup>3</sup>

Вясной 1913 г. М. Багдановіч цяжка хварэў. У адным лісце (красавік) паэт пісаў: «Не дзівіцеся, што ў мяне літары выходяць зусім дзіцячыя — пішу я лежачы, бо моцна хварэю — інфлюенца ці васпаленне лёгкіх; тэмпература ў мяне падымаетца да 40°, а 39,5° бывае кожны дзень. Але чорт з ім!»<sup>4</sup> У наступнай паштоўцы ад 27 красавіка чытаем: «Уставаць з ложка дасюль яшчэ няможна. Бацька атрымаў ад банка дапамогу на лячэнне, так што, напэўна, летам куды-небудзь паеду».<sup>5</sup> У летнія месяцы паэт ездзіў «на кумыс».

1914 Максім піша вершы «Эміграцкая песня», «Мяжы», санет «Прынадна вочы зязоў да мяне...» і інш. і апавяданні «Шаман», «Марына», «Апавяданне аб іконніку і залатару...»

Цікавая гісторыя публікацыі верша «Мяжы», у якім паэт выкрывае капіталістычнае грамадства. Верш быў надрукаваны ў газете «Наша ніва», № 28 за 17 ліпеня 1915 года, але апошняя страфа яго была знята цэнзурой. У нумары газеты на месцы выкрасленай страфы пакінута белая пляма. Тэкст гэтай страфы застаецца невядомым.

М. Багдановіч піша артыкулы на грамадска-палітычныя тэмы, аб развіцці культуры славянскіх народаў, аб

<sup>1</sup> Багдановіч М. Зб. тв. Т. 2. Мн., 1968, с. 504; у кн.: Шлях паэта. Мн., 1975, с. 120—121.

<sup>2</sup> Уласны рукапіс М. Багдановіча «Зеленя» быў знайдзены ў г. Горкім у 1964 г. Яго захоўвала пляменніца Ганны Іванаўны Гапановіч Наталля Глебаўна Кунцэвіч. Зараз ён захоўваецца ў Дзяржаўнай бібліятэцы БССР імя У. І. Леніна.

<sup>3</sup> Гл. артыкул І. Саламевіча «Невядомы пераклад «Слуцкіх ткачых». («Літ. і мастацтва», 1966, 25 студз.)

<sup>4</sup> Багдановіч М. Зб. тв. Т. 2. Мн., 1968, с. 503—504; у кн.: Шлях паэта. Мн., 1975, с. 120.

<sup>5</sup> Тамсама, с. 505; с. 122.

народнай творчасці. Пецярбургскі часопіс «Жызнь для всіх» (№ 5—6) публікуе артыкул паэта «Новая інтэлігенцыя», у якім Багдановіч выказвае свой погляд на значэнне рэвалюцыі 1905—1907 гадоў для народаў Расіі, характарызуе працэс узнікнення новай «сялянскай і рабочай» інтэлігенцыі і маладога нацыянальна-вызваленчага руху народаў Расіі.<sup>1</sup>

Паэт вывучае беларускі фальклор, піша артыкулы «Частушка» і «Пра казкі думаюць...» (на рускай мове). У tym самым годзе па-руску напісаны артыкулы «Булгарын у беларускай жартоўнай паэме», «М. К. Міхайлоўскі», «Безразважны» (пра Галілея), «Памяці Т. Р. Шаўчэнкі», «Галіцкая Русь», «Краса і сіла» (пра Т. Шаўчэнку), «Украінскае казацтва», «Львоў», «Самотны» (пра М. Ю. Лермантава), «Пра гуманізм і неасцярожнасць» і «Беларускае адраджэнне». Выдадзены брашуры М. Багдановіча «Браты-чэхі», «Угорская Русь», «Чырвоная Русь» (усе на рускай мове ў Маскве, у кніжным выдавецтве К. Ф. Някрасава).

М. Багдановіч піша супрацоўніку «Нашай нівы»: «Скончыўшы вясеннія экзамены, адразу хачу прыступіць да свайго даўняга жадання, а ўласна, хачу вывучыць польскую мову».<sup>2</sup> З гэтаю мэтай ён просіць прыслать яму польска-рускі слоўнік, польскую граматыку і кнігу Л. Васілеўскага на польскай мове «Літва і Беларусь».

М. Багдановіча прымаюць у правадзейныя члены «Усерасійскага таварыства дзеячаў перыядычнага друку і літаратуры»,<sup>3</sup> ганаровымі членамі якога былі Ул. Г. Карапенка і А. М. Горкі.

У 1914—1915 гадах паэт даваў урокі дзецям яраслаўскага тыгунёвага фабрыканта Дунаева.

1915      Максім Багдановіч піша вершы «Ты не згаснеш, ясная зараначка» і «Беларусь, твой народ дачакаеца...», поўныя глыбокай любові да народа і веры ў яго будучынню. Усё шырэй паэт выкарыстоўвае ў сваёй творчасці традыцыі беларускага фальклору. Яго цікавяць не толькі народныя песні, але і казкі, легенды, паданні. Вопыт сваіх пошукаў ён падагульніў у артыкуле «Забыты шлях». Паэт піша цыкл «Вершы беларускага складу» («Лявоніха», «Бяседная», «Як Базыль у паходзе канай» і інш.), паэмы «Мушка-зелянушка» і камарык-насаты тварык», «Максім і Магдалена», якія мелі істотнае зна-

<sup>1</sup> Багдановіч М. Збор твораў. Т. 2. Мн., 1968, с. 202—210.

<sup>2</sup> Гл. пісьмо М. Багдановіча ад 23 мая 1914 г. (у кн.: Багдановіч М. 36. тв. Т. 2. Мн., 1968, с. 508—509; у кн.: Шлях паэта. Мн., 1975, с. 125.

<sup>3</sup> Гл. кн.: Отчет о деятельности Общества деятелей периодической печати и литературы за 1914 год. М., 1915, с. 40.

чэнне ў развіцці нацыянальных форм беларускай літаратуры.

Як і раней, паэт цікавіцца ўкраінскай літаратурай, перакладае на рускую мову апавяданне Івана Франка «Муляр» і верш «На рацэ Вавілонскай». Піша артыкулы «Беларусы», «Хто мы такія?», «Вобразы Галіцыі ў мастацкай літаратуры» (апошні па-руску).

Улетку Максім Багдановіч едзе лячыцца ў Стары Крым.

У Яраслаўль эвакуіруеца Мінскі настаўніцкі інстытут. Студэнты інстытута, і сярод іх будучы драматург Васіль Савіч Гарбацэвіч, сустракаліся з паэтам, які неаднойчы выступаў перад беларускімі студэнтамі са сваімі вершамі.<sup>1</sup>

1916 Напісаны апавяданне «Катыш», нарысы пра ўражанні ад леташняй паездкі ў Крым («З летніх уражанняў: 1. Феадосія. 2. Стары Крым. 3. Паездка ў Кектэбель»); артыкулы «На беларускія тэмы», «Мікалай Дзмітрыевіч Ножын», «В. Самійленка»; рэцэнзіі на кнігу «Пісъмы А. П. Чэхава» (1916), зборнік вершаў В. Брусава «Сем колераў вясёлкі» (1916) і інш. Вельмі цікавая рэцэнзія М. Багдановіча на кнігу Г. В. Пляханава «Дзённік сацыял-дэмакрата» была змешчана ў яраслаўскай газеце «Голос», № 138. У рэцэнзіі Багдановіч крытыкуе былуу сацыял-дэмакратыю, якая ў гады першай сусветнай вайны здрадзіла прынцыпам пралетарскага інтэрнацыяналізму.

Асобнай брашурай быў выдадзены ў Маскве артыкул паэта «Беларускае адраджэнне» (на рус. мове).

Скончыўшы яраслаўскі ліцэй, Багдановіч прыязджае ў каstryчніку ў Мінск і працуе ў Губернскім харчовым камітэце. Актыўна ўдзельнічае ў працы Беларускага камітэта дапамогі ахвярам вайны. Аб гэтым сведчыць прашэнне Беларускага таварыства дапамогі ахвярам вайны, якое паступіла ў канцылярию Мінскага губернатара 29 лістапада 1916 г. і захоўваецца зараз у Дзяржаўным гістарычным архіве БССР.

У тэксле прашэння чытаем: «На папаўненне сродкаў Мінскага аддзела Беларускага таварыства дапамогі ахвярам вайны Камітэт аддзела мяркуе 4 снежня бягучага года ў памяшканні Мінскай земскай управы наладзіць публічную лекцыю на тэму «Беларускае адраджэнне». З прычыны сказанага Камітэт аддзела мае гонар прасіць Вас дазволіць арганізацыю лекцыі, якая будзе прачытана па-беларуску Максімам Багдановічам».

<sup>1</sup> Гл. успаміны В. С. Гарбацэвіча «Чалавек чыстага сэрца». (У кн.: Шлях паэта. Мн., 1975, с. 79—82.)

Да прашэння даданы план лекцыі: «1) Уступ. Кацоўкі агляд нацыянальных рухаў у Заходній Еўропе. 2) Гісторычны лёс Беларусі. Сфарміраванне беларускай народнасці. Літоўска-руская дзяржава. Беларуская культура ў XVI—XVII стагоддзях... Далейшыя моманты з гісторыі беларускай народнасці. 3) Нацыянальнае адраджэнне Беларусі. Пачатак яго ў XIX стагоддзі. Сучасны беларускі рух, харктарыстыка беларускай літаратуры апошняга дзесяцігоддзя. 4) Заключэнне».

Дэпартамент паліцыі, якому было пераслана прашэнне, забараніў гэтую лекцыю.<sup>1</sup>

Жыў Багдановіч у кватэры Змітрака Бядулі (Мала-Георгіеўская вул., д. 12, кв. 4, цяпер вул. Талстога, д. 14а). Нягледзячы на дрэнны стан здароўя, паэт ні на хвіліну не спыняў сваёй літаратурнай дзейнасці. Пасля працы Максім звычайна ішоў у Пушкінскую бібліятэку, а пасля працаваў да 3—4 гадзін ночы.<sup>2</sup>

У гэты час былі напісаны: паэма «Страцім-Лебедзь», верш «Пагоня», а таксама артыкулы «Аб веры нашых прашчураў», «Голос з Беларусі», «Беларускі бежанская прытулак» і «Дзейнасць Мінскага беларускага камітэта» (тры апошнія артыкулы на рус. мове).

У гэты ж час Максім Багдановіч распачаў працу над літаратурнай хрэстаматыяй для старэйшых класаў пачатковай школы, склаў праспект і напісаў для яе некалькі нарысаў («Гарадок» і інш.).

1917 Здароўе паэта значна пагоршылася. У лютым месяцы таварыши пасылаюць яго лячыцца ў Крым. Жыў ён у Ялце на Мікалаеўскай вуліцы (пасля — вуліца Камунараў, зараз — Набярэжная Леніна, д. 2) у доме № 8, недалёка ад мора. Аб сваёй апошній паездцы ў Крым М. Багдановіч падрабязна расказаў у пісьме да стрыечнага брата П. І. Гапановіча (напісана па-руску): «Не вылечылі мяне і паслалі ў Крым. Моладзь наладзіла развітальны вечар, людзі больш блізкія праводзілі на вакзал — усё добра. Ехаў я доўга, чакаць поезда на перасадках (а іх 4) прыходзілася многімі гадзінамі — на ст. Бахмач 18 г. У Ялту прыехаў, выматаўшыся. Чатыры дні шукаў кватэру. Знайшоў добры пакой з асобным ходам, вокны на мора, цудоўны від, паўднёвіца сонца, ёсць балкон, вакол дома сад і інш. Баюся аднаго — ці не шкодна тое, што блізка да мора: дом на гары, але да мора сажань трыццаць-сорак. Пакой, значыць, добры, а здароўе маё пайшло не ўгору, а пад гару. Макроты пайшло больш, тэмперату-

<sup>1</sup> Гл. артыкул: Воробьев Т. А. «Лекцию считать недействительной.. Архив рассказывает». («Сов. Белоруссия», 1974, 29 сент.)

<sup>2</sup> Бядуля Зм. Мае ўспаміны.— У кн.: Шлях паэта. Мн., 1975, с. 62

ра пагоршала, хадзіць стала цяжка — пойдзеш і засапа-  
еся. Схуднеў я. А пад канец пайшла кроў дні на чатыры.  
Заслаб я да таго часу вельмі. Думаю, справа ў тым, што  
гаспадыня на топцы эканомію наганяла. Цяпер патроху  
папраўляюся, хаця надвор'е агіднае — дождж, вецер, хо-  
ладна. З-за хваробы і пісаць не хацелася. І гэта пісьмо  
пішу ў два прыёмы. Бацьку я пра хваробу пісаў без уся-  
кіх падрабязнасцей. Лячуся, маўляў, у Ялце — і ўсё тут.  
І ты не распісывай...»<sup>1</sup>

У Ялце паэт напісаў вершы: «Набягае яно...», «Пра-  
лятайце вы, дні», «У краіне светлай, дзе я ўміраю...»

У Ялце Багдановіч зноў пераглядзеў кніжку «Вянок»  
і адабраў з яе вершы для наступных выданняў сваіх тво-  
раў.

У апошнія дні свайго жыцця Багдановіч складаў бе-  
ларускі буквар. Сярод аўтографаў паэта былі знайдзены  
тэксты для буквара і асобныя нататкі.<sup>2</sup>

Але з кожным днём здароўе паэта горшала. Ён адчу-  
ваў, што яму заставалася жыць лічаныя дні. У сваім  
апошнім пісьме да бацькі Багдановіч пісаў: «Добры  
дзень, стары верабей! Маладому вераб'ю блага. Доктар  
кажа так: працэс у правым лёгкім закончыўся; яно за-  
рубцавалася і, калі ёсць у ім нямнога макроты, месца-  
мі — жорсткае дыханне, то гэта справа трэцярадная. Але  
туберкулёз, як звычайна, перайшоў у левае лёгкае і раз-  
віваецца таксама, як звычайна, у больш вострай форме.  
Макроты ў мяне шмат, тэмпературы высокія, два разы  
ішла кроў, другі раз адплёўваў яе дзён дзесяць, але з  
гэтага кровацёку з ложка ўжо не ўстаю — заслаб канчат-  
кова. Хутка пачнуцца спякоты, трэба будзе ехаць з Ялты,  
а як у такім стане паедзеш?...»<sup>3</sup>

Пісьмо засталося не закончаным. Паэт памёр 25  
(12 ст. ст.) мая 1917 года і пахаваны на Ауцкіх (цяпер  
Брацкіх) могілках.

Максім Багдановіч памёр на 26-м годзе жыцця і па-  
нёс з сабой шмат планаў і задум. Але 10 год свайго свя-  
домага жыцця ён аддаў літаратуры, пакінуўшы нашчад-  
кам багатую паэтычную і крытычна-публіцыстичную  
спадчыну.

<sup>1</sup> Багдановіч М. Зб. тв. Т. 2. Мн., 1968, с. 509—510; у кн.: Шлях паэта. Мн., 1975, с. 126.

<sup>2</sup> Звесткі пра буквар — у спісе аўтографаў. Гл. у кн.: Багдановіч М. Творы. Т. 2. Мн., 1928, с. 392, або ў гэтым бібліяграфічным паказальніку, с. 94.

<sup>3</sup> Багдановіч М. Зб. тв. Т. 2. Мн., 1968, с. 510; Шлях паэта. Мн., 1975, с. 126.

## КНІГІ М. БАГДАНОВІЧА

### I. Прыжыццёвыя выданні

1. **Вянок.** Кніжка выбранных вершаў. Вільна, друк. Марціна Ку[х]ты. 1913. 120 с. [2 000 экз. 50 к.]  
Выданне 2-е: Вільна, 1927. 118 с. з партр.

Адзіны прыжыццёвы зборнік паэтычных твораў М. Багдановіча змяшчае ў асноўным вершы 1909—1912 гг.<sup>1</sup>. Кніга прысвечана памяці беларускага паэта Сяргея Палуяна. Складаецца яна з некалькіх цыклаў вершаў: «У зачарованым царстве», «Згуکі бацькаўшчыны», «Старая Беларусь», «Места», «Думы», «Вольныя думы», «Стара спадчына», «Мадонны», «Каханне і смерць».

М. Багдановіч дае ў кнізе таксама ўзоры перакладаў з украінскай паэзіі і пераклад некалькіх радкоў з паэтычнай кнігі Авідзія «Метамарфозы».

З прычыны адсутнасці сродкаў кніга друкавалася доўга і ўбачыла свет у канцы 1913 года. Аб цяжкасцях, з якімі выдавалася кніга, чытаем у пісьмах Багдановіча.<sup>2</sup> Захаваліся таксама цікавыя выказванні паэта аб задуме яго ўласнай паэтычнай кнігі.<sup>3</sup>

Рэц.: Г. Б. Пясняр чыстай красы.—«Наша ніва», Вільня, 1914, № 8.

2. **Червінная Русь.** (Австрыйские украинцы). М., Книгоиздательство К. Ф. Некрасова, 1914. 31 с. (Б-ка войны, № 8—9).

3. **Угорская Русь.** М., Книгоиздательство К. Ф. Некрасова, 1914. 16 с. (Б-ка войны, № 24).

4. **Братья-чехи.** М., Книгоиздательство К. Ф. Некрасова, 1914. 16 с. (Б-ка войны, № 28).

<sup>1</sup> Некаторыя вершы паэт дасылаў для зборніка ў першай палове 1913 г., калі ўжо была карэктура першых аркушаў кнігі (гл. у кн.: Багдановіч М. Зб. тв. Т. 2. Мн., «Навука і тэхніка», 1968, с. 507, 508).

<sup>2</sup> Тамсама, с. 504.

<sup>3</sup> Багдановіч М. Творы. Т. 1. 1927, с. 450; часоп. «Полымя», 1958, № 3, с. 178; Железняк Г. Поэзия М. А. Богдановича. Л., 1941, с. 205—206. (Тэкст дысертациі захоўваецца ў Фундаментальнай бібліятэцы Ленінградскага універсітэта імя Жданава і ў Цэнтральным дзяржаўным архіве літаратуры і мастацтва БССР); Шлях паэта. Мн., «Маст. літ.», 1975, с. 64.

5. Белорусское возрождение. М., изд. журн. «Украинская жизнь», 1916. 24 с. (отд. оттиск из журн. «Украинская жизнь», 1915, № 2).

6. Білоруське відродженнэ. [Пер. з бел. мовы]. Відень, 1916. 30 с.

## II. Пасмяротныя выданні твораў М. Багдановіча

### Зборы твораў

7. Творы М. Багдановіча. Падрыхтавана Літаратурнай камісіяй Інбелкульта. Пад рэд. праф. І. Замоціна. Т. 1—2. Мн., Выд-ва Ін-та беларус. культуры, 1927—1928. 2 000 экз.

Т. 1. Верши. Апавяданні. (Тэкст — увагі — варыянты). XV, 502 с. з партр. і іл. 3 р.

Т. 2. Празаічныя творы. (Тэкст — увагі — дадаткі). З уступ. арт. І. Замоціна. ХС, 418 с. з партр. 2 р.

Першае савецкае выданне твораў М. Багдановіча. Яно змяшчае ўсе маастацкія і публіцыстычныя творы паэта, якія былі вядомы ў той час.

У выданне ўвайшла кніга «Вянок» (1913), творы Багдановіча, змешчаныя ў перыядычным друку, а таксама творы, якія захаваліся ў аўтографах і былі пераданы Інстытуту беларускай культуры ў 1923 годзе бацькам паэта Адамам Ягоравічам і іншымі асобамі.

У тэкст вершаў кнігі «Вянок» унесены праўкі, зробленыя М. Багдановічам у асабістым экземпляры зборніка.

У першым томе, у раздзеле арыгінальных вершаў М. Багдановіча, памылкова змешчаны пераклады верша Я. Купалы «Жніво» на рускую мову («Созревших хлебов золотые посевы...») і верша ўкраінскага паэта А. Алеся «Астры» у перакладзе на беларускую мову.<sup>1</sup>

Верш «Credo», прапушчаны ў першым томе, змешчаны ў вопісу аўтографаў у другім томе на с. 390.

І ў першым і ў другім тамах да ўсіх тэкстаў маюцца каментары. У другім томе змешчаны наступныя дадаткі: І. Узоры прозы М. Багдановіча ў дакладных копіях.— Мачульскі В. Вопіс рукапісаў М. Багдановіча і матэрыялаў да яго біяграфіі.— Піятуховіч М. Бібліяграфія друкаваных твораў М. Багдановіча.— Барычэўскі А. Бібліяграфія літаратуры аб М. Багдановічу.— Паказнік імён да 1 і 2 тамоў «Твораў» М. Багдановіча

На гэтым двухтомніку грунтаваліся ўсе наступныя выданні выбраных твораў Багдановіча, якія выйшли ў свет да 1957 года.

Рэц.: Барычэўскі А. Акадэмічнае выданне твораў Багдановіча. [т. 1].— «Звязда», Мн., 1927, № 237; Крывіч. Творы М. Багдановіча. Т. 1. Мн., 1927.—«Полымя», Мн., 1927, № 6, с. 219—221; Аляхновіч Мік. Творы М. Багдановіча [т. 1]...—«Маладняк», Мн., 1928, № 3, с. 102—104. (Кнігапіс); Барычэўскі А. Аб акадэмічным выданні твораў М. Багдановіча [т. 2].—«Запіскі аддзела гуманіт. навук Ін-та беларус. культуры». Кн. 2. «Працы класа філалогіі». Т. 1. Мн., 1928, с. 382—384; «Slavische Rundschau», Берлін, 1929, № 6, S. 471—472; Л. А. Творы М. Багдановіча. Т. II.—«Полымя», Мн., 1929, № 7, с. 170—172; Драй-Хмары М.—«Україна», Київ, 1930, № 41, с. 195—199.

<sup>1</sup> Адносна верша А. А. Алеся выпраўлена рэдакцыяй у 2-м томе, с. 410.

**8. Творы.** Вершы і апавяданні. Нарысы. Уступ. артыкул Н. С. Перкіна. Рэд. калегія: В. В. Барысенка, В. В. Івашын, М. Ц. Лынькоў, Ю. С. Пшыркоў. Мн., АН БССР, 1957. 591 с. з партр. і іл. 8 000 экз. 12 р.

Дапоўненае, у параўнанні з першым, выданне мастацкіх твораў А. Багдановіча, падрыхтаванае Інстытутам літаратуры імя Я. Купалы АН БССР.

Як і двухтомнік 1927—1928 гадоў, гэта выданне акадэмічнага тыпу. Тэксты твораў нанова звераны ўкладальнікамі па першых публікацыях і пракаменціраваны. Выпраўлены асобныя памылкі і недакладнасці, дапушчаныя ўкладальнікамі першага выдання «Твораў» (1927—1928) у наступных творах: «Вераніка», «Вы, панове, пазіраеце далёка», «Д. Д. Дзябельскому», «Дзесяь у хмараах жывуць павукі», «Змяіны цар» («Цемень. Сосны...») «Купідон», «Летапісец», «Мне снілася», «Над возерам», «Над морам», «Падымі ўгару сваё вока...», «Пэўна, любіце вы, пане...», «У старым садзе», «Санет» («На цёмнай гладзі луж...»).

У кнізе змешчаны таксама вершы, якія былі апублікованы ў апошнія гады ў перыядычным друку і не ўваходзілі ў папярэднє выданне. Гэта вершы «Крытыку» (1910 г.), «Не бядуй», «Крытыку» (1913 г.), «Маці-Беларусь! Цяжка твайму сыну...», «Городская любовь», «В горячем споре», пераклад верша Янкі Купалы «Для тебя, Отчизна предков моих...» на русскую мову. Упершыню апублікованы з аўтографа пераклад верша ўкраінскага паэта А. Крымскага «Тёплый гром. Цветя, черешня...»

Аднак і гэтае выданне мастацкіх твораў М. Багдановіча нельга лічыць поўным. У ім адсутнічае, напрыклад, верш «Беларусь, Беларусь! Агнём імя тваё мне гарыць...», арыгінал верша «Белым кветам адзета каліна...» (змешчаны толькі аўтарскі пераклад яго на русскую мову), уласны пераклад М. Багдановіча апавядання «Апокрыф» (пад назвай «Притча о васильках»), верш «Credo» і некаторыя іншыя.

Верш украінскага паэта Алеся «Астры», нягледзячы на тое, што ў 2-м томе выдання 1927—1928 гг. памылка была выпраўлена (с. 410), зноў змешчаны ў якасці арыгінальнага верша М. Багдановіча.

Выданне каменціраванае. У канцы змешчаны алфавітны паказальнік мастацкіх твораў М. Багдановіча, вершы ў ім паказаны і па назве і па першаму радку.

Рэц.: *Крышталь В.* Поўны збор твораў.—«Літ. і мастацтва», Мн., 1957, 25 мая; *Лапідус Н.* Каментарыі да каментарыяў.—«Полымя», Мн., 1959, № 2, с. 189—190.

**9. Збор твораў.** У двух тамах. [Рэд. калегія: В. В. Барысенка, В. У. Івашын, М. Ц. Лынькоў, Ю. С. Пшыркоў. Падрыхтоўка тэкстаў і камент.: І. І. Гарэцкі, Л. Н. Гусева, Э. С. Гурэвіч, А. Ф. Харкевіч]. Мн., «Навука і тэхніка», 1968. (АН БССР. Ін-т літаратуры імя Я. Купалы). 7 000 экз.

Т. 1. Вершы, паэмы, пераклады. [Прадм.: «Ад рэдакцыі», с. 5—6. Уступ. артыкул: Лойка А. Максім Багдановіч, с. 7—24. Рэд. тома: В. В. Барысенка]. 552 с. з партр. і іл.

Т. 2. Проза, літаратурна-крытычныя і публіцыстычныя артыкулы, пісьмы. [Рэд. тома: М. Ц. Лынькоў, Ю. С. Пшыркоў]. 575 с. з партр. і іл.

Найбольш поўнае выданне літаратурнай спадчыны М. Багдановіча, падрыхтаванае Інстытутам літаратуры імя Я. Купалы АН БССР.

У двухтомнік уваходзяць мастацкія, крытычныя і публіцыстычныя творы. Некаторыя з іх уключаюцца ў выданне твораў паэта ўпершыню

(беларускі арыгінал верша «Белым кветам адзета каліна», верш «Беларусь», уласны пераклад аўтара апавядання «Апокрыф» на рускую мову пад назвай «Причча о васильках», артыкулы «Братыя-чехи», «Новая интелигенция», «Іван Франко», «Львов», асобныя рэцэнзіі). Арамя таго, у другі том упершыню ўключаны пісъмы, а таксама творы, якія прыпісваюцца М. Багдановічу.

Аднак і ў гэтым выданні адсутнічаюць некаторыя вершы (беларускія арыгіналы вядомых толькі ў аўтарскіх перакладах на рускую мову вершаў «Смех і гоман. Малпачка ля ганку...», «Касцёл св. Ганны ў Вільні» і «Захініце, муки кахання», аўтографы якіх дагэтуль не знайдзены; два двухрадковыя вершы: «Эпіграф да верша» і «Да дзяўчыны»; пісъмы паэта да Ф. Я. Корша і да В. Я. Брусава, якія былі выяўлены і апублікаваны ў перыядычным друку пасля выхаду «Збору твораў» (1968). Гэтыя тэксты змешчаны ў зборніку «Шлях паэта» (Мн., «Маст. літ.», 1975), пісъмы — у спецыяльным эпістолярным раздзеле кнігі, двухрадковыя вершы — у артыкуле «Пошуки спадчыны М. Багдановіча».

Не трапіла ў двухтомны «Збор твораў» і адна ранейшая публікацыя (1962 г.) невядомай да таго часу эпіграмы М. Багдановіча «Я. Купала — не малое, ды благое наравістае дзіця...»<sup>1</sup>

Укладальнікі «Збору твораў» выкарысталі матэрыялы, звязаныя з творчасцю М. Багдановіча, нанова зверылі тэксты твораў з першакрыніцамі, у тым ліку і рукапіснымі, перагледзелі некаторыя тэксталагічныя прынцыпы, удакладнілі каментары, больш паслядоўна правялі храналагічны прынцып у размеркаванні матэрыялу. Вывучыўши друкаваныя і рукапісныя крыніцы, укладальнікі ўнеслі тэксталагічныя папраўкі ў некаторыя творы паэта («Над морам», «Падымі угару сваё вока», пераклад верша Я. Купалы «Жніво» на рускую мову).

За асноўны тэкст твораў М. Багдановіча прыняты іх прыжыццёвыя публікацыі, пры іх адсутнасці — тэксты выдання «Твораў» 1927—1928 гг., а таксама аўтографы, якія захоўваюцца ў Цэнтральным дзяржаўным архіве літаратуры і мастацтва СССР, Дзяржаўнай бібліятэцы БССР імя У. І. Леніна, Цэнтральнай бібліятэцы АН Літоўскай ССР.

У 1-м і 2-м тамах да тэксту даны каментары. У 1-м томе змешчаны алфавітны паказальнік паэтычных твораў М. Багдановіча па назве і першаму радку твора. У 2-м томе — паказальнік імён, што сустракаюцца ў тэксле артыкулаў і пісъмаў паэта.

Рэц.: Гилевіч Н. [Рэц. на кн.]: М. Багдановіч. Збор твораў. У 2-х т.: Т. 1—2. Мн., «Навука і тэхніка», 1968.—«Неман», Мн., 1970, № 1, с. 179—180.

## Выbrane творы

10. Выbrane творы. [З уступ. артыкулам М. Ларчанкі]. Пад рэд. М. Ларчанкі і М. Клімковіча. Мн., Дзяржвыд пры СНК БССР, 1940. 224 с. з партр. 5 000 экз.

У раздзеле «З чарнавых накідаў» у кнізе змешчаны двухрадковы верш «Спеў залунаў...», які не ўвайшоў у другія выданні твораў М. Багдановіча.

Тэкст верша:

«Спеў залунаў — і сама адгукнулася чула на ліры  
Звонам ціхуткім струна...  
Ці адзвецеся Вы?»

<sup>1</sup> Эпіграма апублікавана ва ўспамінах паэтэсы Канстанцыі Буйлы «Пра дні мінулыя» («Беларусь», 1962, № 7, с. 21—22). Тэкст не захаваўся, прыводзіцца паэтэсай па памяці і таму яго можна было памяціць у раздзеле «Творы», якія прыпісваюцца М. Багдановічу».

11. Выбраныя творы. [З уступ. артыкулам С. Майхровіча] Мн., Дзяржвыд БССР, 1946. 112 с. 10 000 экз.

Рэц.: Агіевіч Ул. Новае выданне твораў Максіма Багдановіча.—«Звязда», Мн., 1946, 2 крас.

12. Выбраныя творы. Вершы, апавяданні і артыкулы. [З уступ. артыкулам С. Майхровіча]. Мн., Дзяржвыд БССР, 1952. 397 с.

13. Вершы. [Зб. выбр. вершаў]. Уступ. артыкул: Гілевіч Н. Ты не згаснеш, ясная зараначка..., с. 3—18. Іл. М. Ц. Гуціева]. Мн., «Нар. асвета», 1967. 220 с. (Школьная б-ка). 15 000 экз.

14. Маладзік. Лірыка. [Склад.: А. Лойка. Мастак: Я. Кулік. Уступ. артыкул: Лойка А. Лірыка Максіма Багдановіча, с. 7—13]. Мн., «Беларусь», 1968. 292 с. з каляр. іл. 15000 экз.

У зборнік увайшлі лепшыя лірычныя творы М. Багдановіча, а таксама ўзоры яго перакладчыцкай дзейнасці.

15. Вершы. [Зборнік выбраных вершаў]. Уступ. артыкул: Гілевіч Н. Ты не згаснеш, ясная зараначка ..., с. 3—17. Іл.: М. Ц. Гуціева. Выд. 2-е]. Мн., «Нар. асвета», 1973. 222 с. (Школьная б-ка). 25 000 экз.

### III. Каляровыя выданні для дзяцей малодшага ўзросту

16. Мушка-зелянушка і камарык-насаты тварык. Мал. мастака М. Свяцкага. Мн., Дзяржвыд пры СНК БССР, 1940. 12 с. з каляр. іл. 10 000 экз.

17. Мушка-зелянушка і камарык-насаты тварык. Вельмі жаласная гісторыя, выкладзеная згодна з праўдай беларускім вершам. Мал. А. Волкава. Мн., Дзяржвыд БССР, рэд. дзіцяч. літ., 1947. [20] с. з каляр. іл. 20 000 экз.

18. Мушка-зелянушка і камарык-насаты тварык. Мал. А. Волкава. Мн., Дзяржвыд БССР, 1952. 13 с. з каляр. іл. 30 000 экз.

19. Мушка-зелянушка і камарык-насаты тварык. Вельмі жаласная гісторыя, выкладзеная згодна з праўдай беларускім вершам. Маст.: М. Гурло. Мн., Вучпедвыд БССР, 1961. 16 с. (Школьная б-ка). 20 000 экз.

20. Мушка-зелянушка і камарык-насаты тварык. Мал. Я. Куліка. Мн., «Маст. літ.», 1975. [16 с.] (Мая першая кніжка). 100 000 экз.

#### IV. Кнігі М. Багдановіча, выдадзеныя ў перакладзе на іншыя мовы

##### У перакладзе на рускую мову

21. Избранные стихи. Пер. с белорус. [авт.], М. Исаковского, Б. Иринина, П. Семынина. Ред. и предисл. Е. Мозолько-ва. М., «Худож. лит.», 1940. 103 с. 10 000 экз.

Рэц.: Галантер Б. «Избранные стихи» М. Богдановича.—«Огонек», М., 1940, № 28, с. 23; Иванов В. Новые книги. [Інфармацыя, сярод іншых — пра кнігу М. Багдановіча «Избранные стихи】.—«Что читать», М., 1940, № 8, с. 54; Малинкин А. Стихи Максима Богдановича.—«Красная новь», М., 1941, № 1, с. 213—214.

22. Избранные произведения. Пер. с белорус. [Со вступит. статьей Е. Мозолькова]. М., Гослитиздат, 1953. 295 с. с портр. 10 000 экз.

Кніга мае два раздзелы: 1. Паэзія; 2. Проза.

Перакладчыкі: аўтар, М. Банікаў, М. Браўн, М. Глазкоў, В. Гарадзецкая, І. Грушэцкая, В. Ірынін, М. Ісакоўскі, Т. Казмічова, М. Камісарава, У. Карчагін, А. Кочатаў, В. Любін, А. Пракоф'еў, В. Саянаў, П. Сямынін, А. Старасцін, М. Талаў, А. Цвярской, А. Цярноўскі, М. Шэхтэр, М. Шкаленка.

Рэц.: Александрович С. Три книги переводов.—«Сов. Отчизна», Мн., 1954, № 4, с. 152—153.

23. Стихотворения. Пер. с белорус. [Сост. и авт. вступит. статьи: Игорь Поступальский]. М., «Худож. лит.», 1971. 190 с.

Перакладчыкі: аўтар, М. Банікаў, М. Браўн, М. Глазкоў, В. Гарадзецкая, Н. Горская, У. Дзяржавін, Б. Ірынін, М. Ісакоўскі, Т. Казмічова, М. Камісарава, У. Карчагін, А. Кочатаў, В. Любін, І. Паступальскі, А. Пракоф'еў, П. Сямынін, А. Старасцін, М. Талаў, А. Цвярской, А. Цярноўскі, М. Шэхтэр.

##### У перакладзе на ўкраінскую мову

24. Вінок. Переклади, вступна стаття [с. 3—36] і приміт-ки Михайла Драй-Хмари. [Київ], Держ. вид-во України, 1929. 95 с. 2 000 экз.

Рэц.: Мачульські В. На ўкраінскай мове.—«Сав. Беларусь», Мн., 1929, 14 снег.; Райд І. Богданович М. «Вінок...»—«Молодняк», Харків, 1929, № 11 (35), с. 123—124; Середні Ф. М. Богданович «Вінок».—«Молодняк», Харків, 1930, № 1, с. 143; Гаевський С. Богданович М. «Вінок».—«Україна», Київ, 1930, кн. 41, с. 199—201.

25. Лірика. [Вступна стаття І. Денисюка]. Київ, «Дніпро», 1967. 171 с. з партр. (Першні світової лірні). 6 000 экз.

Перакладчыкі: Е. Асечкін, В. Баравой, М. Валешук, М. Васіленка, І. Гнацюк, О. Доўгі, І. Калынец, Г. Кацура, В. Лазарук, С. Літвін, Р. Лубкіўскі, Д. Паламарчук, О. Сенатовіч, Я. Січаўлюк, І. Стасаў, Б. Сцепанюк, В. Чабаненка, Л. Чэраваценка, М. Шудра.

Рэц.: *Лойка* А. Вянок сяброўства.—«Літ. і мастацтва», Мн., 1968, 23 студз.; *Г'янов* В. Речник беларускага відроджэння.—«Друг читача», Київ, 1968, 28 лют.; *Охріменко* П. У братнъому еднанні.—«Деснянська правда», Чернігів, 1968, 5 бераз. (сак.); *Коптілов* В. Слово про Богдановича.—«Літературна Україна», Київ, 1968, 5 бераз. (сак.); *Кобржицкая* Т. Богданович на Украине.—«Неман», Мн., 1968, № 4, с. 181—183; *Рагойша* В. Любоў—за любоў.—«Полымя», Мн., 1968, № 4, с. 227—229; *Ільенко* І. Голас пабратыма.—«Вітчизна», Мн., 1968, № 6, с. 203—205.

## У перакладзе на польскую мову

26. **Poezje wybrane.** Wybór wstęp i przypisy Ян Huszcza. Łódź, Wydawnictwo Łódzkie, 1973. 119 s.

Перакладчыкі: Ян Гушча, Віктар Варашильскі, Тадэуш Хрусцялеўскі і Ян Капроўскі.

Рэц.: Максім Багдановіч па-польску. [Паведамл. аб выданні кнігі].—«Ніва», Беласток, 1974, 27 студз.; *Рудчык* В. Творы Максіма Багдановіча ў польскіх перакладах.—«Ніва», Беласток, 1974, 12 мая; *Яновіч* С. «Творчасць» аб зборніку М. Багдановіча.—«Ніва», Беласток, 1974, 2 чэрв., с. 4; *Гардзіцкі* А. Я знаходзіў уласныя краявіды. [Пра польскага паэта Яна Гушчу і яго пераклады вершаў М. Багдановіча на польскую мову].—У кн.: *Дзень паэзіі*. 1973, Мн., 1973, с. 169—171.

## ТВОРЫ М. БАГДАНОВІЧА, ПАКЛАДЗЕНЫЯ НА МУЗЫКУ

27. **Астры.** («У поўначы астры ў саду расцвіталі...») Раманс. Словы А. Алеся. Пер. з укр. М. Багдановіча. Муз. А. Туранкова.

Рукапіс нотаў захоўвае ўдава кампазітара.

28. **Ах, Ляўоніха, Ляўоніха мая!..—Ах, Левоніха, Левоніха моя!...** Словы М. Багдановіча. Пер. І. Васілеўскага. Муз. А. Туранкова.

У нотах: Будзем жыць і весяліцца. [Зб. песень. Хоры, сола, дуэты—з ф-п, баянам і без суправадж.] Мн., «Беларусь», 1968. (Маст. самадзей-насці), с. 34—37.

29. **Вечар.** («Месяц круглы стаў на небе...»). Для змеш. хору і саліста. Словы М. Багдановіча. Муз. А. Туранкова.

Рукапіс нотаў захоўвае ўдава кампазітара.

30. **Вечар.** («На небе месяц устаў зялёны...»).—**Вечер.** («На небе месяц всплыл зеленый...»). Словы М. Багдановіча Пер. І. Грушэцкай. Муз. Э. Тырманд.

У нотах: Песні Беларусі. Вакальныя творы беларус. кампазітараў. [Хоры і голас сола з ф-п і без суправадж.] Склад.: Р. Шырма. Кіеў, «Муз. Україна», 1970. (Песні народаў СССР. Да 50-годдзя ўтварэння СССР). с. 44—46 (акрамя беларус. і рус., на ўкр. мове: «На небе місяц став зелены...»). Пер. В. Морданя).

**31. Глянь, як зорка ў цемні ляціць...** Раманс. Словы М. Багдановіча. Муз. М. Аладава.

У нотах: Аладаў М. Глянь, як зорка ў цемні ляціць... Словы М. Багдановіча. Мн., Дзяржвыд БССР, [1931], с. 2—4.

**32. Завіруха** («У бубны дахаў вецер б'е...»). Словы М. Багдановіча. Муз. Э. Тырманд.

У нотах: Тырманд Э. Хоры (a capella). Словы М. Багдановіча. Мн., Дзяржвыд БССР, 1956, с. 11—14.

Гл. таксама ў пер. на рус. мову пад назв. «Метель», № 46.

**33. Зимняя дорога.** («Мчатся кони в чистом поле...»). Словы М. Богдановича. Пер. с белорус. Г. Фере. Муз. Э. Тырманд.

У нотах: Краснов Г. Хоры советских композиторов без сопровождения. Л., «Сов. композитор», 1962, с. 37.

**34. Зімовая дорога.** («Шпарка коні імчацца ў полі...»). Словы М. Багдановіча. Муз. Э. Тырманд.

У нотах: Тырманд Э. Хоры (a capella). Словы М. Багдановіча. Мн., Дзяржвыд БССР, 1956, с. 16—23.

**35. Зімовая дорога.** («Шпарка коні імчацца ѿ полі...»). Раманс. Словы М. Багдановіча. Муз. А. Туранкова.

Рукапіс нотаў захоўвае ўдава кампазітара.

**36. Зімой.** («Здароў, марозны, звонкі вечар!...»). Словы М. Багдановіча. Муз. Э. Тырманд.

У нотах: Тырманд Э. Хоры (a capella). Словы М. Багдановіча. Мн., Дзяржвыд БССР, 1956, с. 3—10.

**37. Зимний вечер.** («Звенит морозный, звонкий вечер...») [У арыгінале: «Зімой»]. Романс. Словы М. Богдановича. Пер. с белорус.: И. Френкель. Муз. Л. Абелиовича.

У нотах: Абелиович Л. Пять романсов на слова М. Богдановича. Для сред. голоса. М., «Сов. композитор», 1957, с. 18—23.

**38. Зорка Венера.** («Зорка Венера ўзышла над зямлёю...»). Раманс. Словы М. Багдановіча. Мелодыя народная.

У нотах: Беларуская народныя песні. У 4-х т. Запіс Р. Шырмы. Т. 1. Мн., Дзяржвыд БССР, 1959, с. 271—272; Белорусские народные песни. М., Гос. муз. изд-во, 1963, с. 77; Песні роднага краю. Спеўнік. Склад.: Г. Цітоўіч, Л. Траскоўская. Мн., «Беларусь», 1972, с. 182—183; Нежность. Лирические песни. Сост.: Е. Петрашкевич. Мн., «Беларусь», 1975, с. 24—25.

**39. Зорка Венера.** («Зорка Венера ўзышла над зямлёю...»). Раманс. Словы М. Багдановіча. Мелодыя народная. Апрац. мелодыі А. Багатырова.

«Работніца і сялянка», 1956, № 3, на вокл.; «Ніва» (Беласток), 1956, 11 сак.; у нотах: Молодежные песни. Гомель, Гомел. обл. дом нар. творчества, 1956. (Навстречу I-му обл. фестивалю молодежи Гомельщины), с. 89—90; Багатыроў А. Зорка Венера. Беларус. нар. песня. Слова М. Багдановіча. Апрацоўка А. Багатырова. Мн., Дзяржвыд БССР, 1962, с. 3—11; Беларускія народныя песні (для хору). Т. І. Сабраў і ўпрарадкаваў Р. Шырма. Мн., «Беларусь», 1971, с. 187—191.

**40. Зорка Венера.** («Зорка Венера ўзышла над зямлёю...») Слова М. Багдановіча. Мелодыя народная. Апрац. мелодыі С. Палонскага.

У нотах: Участнику фестиваля молодежи. Могилев, 1956. (Обл. упр. культуры. Могилев. обл. дом нар. творчества), с. 69—74; Здравствуй, молодость! Песни и хоровые произведения. Сост.: Г. Анчиков, В. Горячун. Мн., Гос. изд-во БССР, 1957, с. 129—133. (Тэкст на беларус. і рус. мовах, пер. К. Цітова); у зб.: Люблю наш край. Мн., 1966, с. 75—79.

**41. Зорка Венера.** («Зорка Венера ўзышла над зямлёю...»). Слова М. Багдановіча. Мелодыя народная. Запіс Р. Шырмы. Апрац. мелодыі А. Копасава.

У нотах: Избранные песни из репертуара Государственного хора Белорусской ССР. М., Гос. муз. изд-во, 1958, с. 16—17. (Тэкст на беларус. і рус. мовах: «В небе Венера взошла золотая...» Пер. А. Машыстава); Беларускія народныя песні (для хору). Т. 2. Сабраў і ўпрарадкаваў Р. Шырма. Мн., 1973, с. 79—82.

**42. Маёвая песня.** («Па-над белым пухам вішняў...»). Слова М. Багдановіча. Муз. А. Туранкова.

У нотах: Песні. Зборнік для 5—6 кл. восьмігадовой школы. Склад.: У. Д. Каструлёў. Пад рэд. П. П. Падкавырава. Мн., Вучпедвыд БССР, 1963, с. 79—81.

**43. Маладыя гады.** («Маладыя гады, маладыя жадані...»). Раманс. Слова М. Багдановіча. Муз. А. Багатырова.

У нотах: Багатыроў А. Пяць рамансаў. Для голоса з ф-п. На слова М. Багдановіча. Мн., Дзяржвыд БССР, 1949, с. 3—9.

**44. Маладыя гады.** («Маладыя гады, маладыя жадані...»). Раманс. Слова М. Багдановіча. Муз. А. Туранкова.

Рукапіс нотаў захоўвае ўдава кампазітара.

**45. Метель.** («Как в бубны, ветер в крыши бьет...») [У арыгінале: «Завіруха»]. Раманс. Слова М. Богдановича. Пер. и муз. Л. Абелиовича.

У нотах: Абелиович Л. Пять романсов на слова М. Богдановича. Для сред. голоса с сопровожд. ф-п. М., «Сов. композитор», 1957, с. 9—13.

**46. Метель.** («В бубны крыши ветер бьет...»). [У арыгінале: «Завіруха»]. Слова М. Богдановича. Пер. с белорус. Л. Хаустова. Муз. Э. М. Тырманд.

У нотах: Краснов Г. Хоры советских композиторов без сопровождения. Л., «Сов. композитор», 1962, с. 51.

**47. Мушка-зелянушка.** («Блізка рэчкі Самацечкі камары таўкуцца...»). Словы М. Багдановіча. Муз. А. Туранкова.

Рукапіс нотаў захоўвае ўдава кампазітара.

**48. На чужыне.** («Вакол мяне кветкі прыгожа красуюць...»). Раманс. Словы М. Багдановіча. Муз. А. Багатырова.

У нотах: Багатыроў А. Пяць рамансаў. Для голасу з ф-п. На слова М. Багдановіча. Мн., Дзяржвыд БССР, 1949, с. 19—25.

**49. Набягае яно.** («Набягае яно вечарамі, начамі...»). Раманс. Словы М. Багдановіча. Муз. А. Багатырова.

У нотах: Багатыроў А. Пяць рамансаў. Для голасу з ф-п. На слова М. Багдановіча. Мн., Дзяржвыд БССР, 1949, с. 10—18.

**50. Над могилой.** («У дороги в чистом поле...») Романс. Словы М. Богдановича. Пер. И. Френкеля. Муз. А. Абелиовича.

У нотах: Абелиович Л. Пять романсов на слова М. Богдановича. Для сред. голоса с сопровожд. ф-п. М., «Сов. композитор», 1957, с. 2—4.

**51. Не кувай, ты шэрая зязюля...** Двухголосы хор. Словы М. Багдановіча. Муз. А. Туранкова.

Рукапіс нотаў захоўвае ўдава кампазітара.

**52. Ноч.** («Ціха ўсё была на небе, зямлі і на сэрцы...»). Словы М. Багдановіча. Муз. А. Багатырова.

У нотах: Багатыроў А. Хоры (a capella). Мн., Дзяржвыд БССР, 1947, с. 9—12.

**53. Ноч.** («Усё была ціха на зямлі, на небе і на сэрцы...») [Правільна: «Ціха ўсё была на небе, зямлі і на сэрцы...»]—**Ночь.** («Все было тихо на земле, на небе и на сердце...») Раманс. Словы М. Багдановіча. Муз. і пер. Л. Абеліёвіча.

У нотах: Абеліёвіч Л. А. Ноч. Раманс для голасу з ф-п. Мн., Дзяржвыд БССР, 1957, с. 1—4; Абелиевич Л. Пять романсов на слова М. Богдановича. Для сред. голоса с сопровожд. ф-п. М., «Сов. композитор», 1957, с. 14—17. (Толькі на рус. мове).

**54. Навесела камару...** (Урывак з паэмы «Мушка-зелянушка»). Словы М. Багдановіча. Муз. А. Туранкова.

Рукапіс нотаў захоўвае ўдава кампазітара.

**55. Ой, лясы-бары ды лугі-разлогі!..** Раманс. Словы М. Багдановіча. Муз. А. Туранкова.

Рукапіс нотаў захоўвае ўдава кампазітара.

**56. Падвей.** («Разгулялася вясёлая мяцель...») Раманс. Словы М. Багдановіча. Муз. М. Аладава.

У нотах: Аладаў М. Падвей. Словы М. Багдановіча. Мн., Дзяржвыд БССР, 1931, с. 1—8.

57. **Падвей.** («Разгулялася вясёлая мяцель...») — **Подвей.** («Разгулялася веселая метель...»). Раманс. Слова М. Багдановіча. Пер. Ю. Палухіна. Муз. А. Туранкова.

У нотах: Туренков А. Хоры. [Смеш. и муж. четырехголос. хоры] без сопровожд. и с сопровожд. ф-п. М., «Сов. композитор», 1963, с. 16—17.

58. **Песня беларускага мужыка.** («Я хлеба ў багатых прасіў і маліў...»). Раманс. Слова М. Багдановіча. Муз. А. Багатырова.

У нотах: Багатыроў А. Пяць рамансаў. Для голосу з ф-п. На слова М. Багдановіча. Мн., Дзяржвыд БССР, 1949, с. 26—29.

59. **Пра Ляўоніху.** [У аўтара: «Ляўоніха»]. («Ах, Ляўоніха, Ляўоніха мая...»). Мужчын. дуэт. Слова М. Багдановіча. Муз. А. Туранкова.

Рукапіс нотаў захоўвае ўдава кампазітара.

60. **Скірпуся.** («Ой, пайшла сабе Скірпуся на кірмаш...»). Раманс. Слова М. Багдановіча. Муз. А. Туранкова.

Рукапіс нотаў захоўвае ўдава кампазітара.

61. **Слуцкія ткачыхі.** («Ад родных ніў, ад роднай хаты...»). Слова М. Багдановіча. Муз. А. Багатырова.

У нотах: Багатыроў А. Хоры (a capella), оп. 11. Мн., Дзяржвыд БССР, 1957, с. 3—9.

62. **Слуцкія ткачыхі.** («Ад родных ніў, ад роднай хаты...»). Слова М. Багдановіча. Муз. М. Мацісона.

У кн.: Люблю наш край. Рэпертуарны зборнік. [Літ. і муз. матэрыялы]. Мн., 1966. (Б-чка газ. «Голос Радзімы»), с. 81—82; у кн.: Песні роднага краю. Спеўнік. Склад.: Г. Цітовіч, Л. Траскоўская. Мн., «Беларусь», 1972, с. 89—90.

63. **Слуцкія ткачыхі.** («Ад родных ніў, ад роднай хаты...»). Слова М. Багдановіча. Муз. А. Туранкова.

Рукапіс нотаў захоўвае ўдава кампазітара.

64. «**Сумна мне, [а ў сэрцы смутак ціха запявае]...**» Слова М. Багдановіча. Муз. А. Туранкова.

Рукапіс нотаў захоўвае ўдава кампазітара.

65. «**Ты быў, як месяц, адзінокі...**» Раманс. Слова М. Багдановіча. Муз. М. Аладава.

Рукапіс нотаў захоўваецца ў сям'і кампазітара.

66. «**Ты быў, як месяц, адзінокі...**»—«**Ты был, как месяц, одинокий...**» Пер. с белорус. Г. Кобко.—«**Ти був, як місяць, одинокий...**» Пер. с белорус. О. Жылдака. Слова М. Багдановіча. Муз. Л. Абеліёвіча.

У нотах: Песні Беларусі. Вакальныя творы беларускіх кампазітараў. [Хоры і голас сола — з ф-п. і без суправадж. Склад.: Р. Шырма. Кіев,

«Муз. Україна», 1970. (Песні народаў СССР. Да 50-годдзя ўтварэння СССР), с. 58—62.

67. «Ты был, как месяц одинокий...» Романс. Слова М. Багдановіча. Пер. і муз. Л. Абеліёвіча.

У нотах: Абеліович Л. Пять романсов на слова М. Богдановіча. Для сред. голоса с сопровожд. ф-п. Мн., «Сов. композитор», 1957, с. 5—8.

68. «Устань, навальніца, мкні нанова...» Раманс. Слова М. Багдановіча. Муз. А. Туранкова.

Рукапіс нотаў захоўвае ўдава кампазітара.

69. Як прыйшла я на ток малациць... Песня. Слова М. Багдановіча. Муз. М. Аладава.

У нотах: Аладаў М. Як прыйшла я на ток малациць. Слова М. Богдановіча. Мн., Дзяржвыд БССР, 1931, с. 1—4.

## ЛІТАРАТУРА АБ ЖЫЦЦІ І ТВОРЧАСЦІ М. БАГДАНОВІЧА 1908—1976 гг.

### Кнігі

70. Узнясенскі А. Паэтыка М. Багдановіча. Коўна, 1926. 50 с.

71. Қаспяровіч М. Матывы барацьбы ў творчасці М. Багдановіча. Мн., друк. Інбелкульт, 1927. 8 с.

72. Мачульскі В. Апіс рукапісаў М. Багдановіча і матэрыялаў да яго біяграфіі. Мн., 1929. 385—400 с.

Паасобны адбітак з 2-га тома «Твораў» (Мн., 1928) М. Багдановіча.

73. Кучар А. Творчасць М. Багдановіча. (Матэрыялы для выкладчыка беларускай літаратуры). Мн., 1939. 12 с. (НКА БССР. Упр. сярэд. школы).

74. Ларчанка М. Творчасць Максіма Багдановіча. Стэна-грама публічнай лекцыі, прачытанай у гор. Мінску. Мн., Выд-ва АН БССР, 1949. 20 с. (Т-ва па распаўсяджванню паліт. і навук. ведаў Беларус. ССР).

75. Лапідус Н. І. Максім Багдановіч — паэт, крытык і перакладчык. Мн., 1957. 25 с. (Т-ва па распаўсяджванню паліт. і навук. ведаў Беларус. ССР).— Надрук. множ. апаратам.

76. Майхровіч С. Максім Багдановіч. Жыццё і творчасць. Мн., Дзяржвыд БССР, 1958. 202 с.; 1 л. партр. і іл.

Рэц.: *Грынчык М.* Манаграфія пра М. Багдановіча.—«Літ. і мастацтва», Мн., 1958, 6 верас.; *Макарэвіч А.* Кніга пра Максіма Багдановіча.—«Беларусь», Мн., 1958, № 9, с. 30.

77. **Барсток М.** Максім Багдановіч. Нарыс аб жыцці і творчасці. Мн., Вучпедвыд БССР, 1961. 55 с. з партр. і іл.

Рэц.: *Сайчанка Н.* Папулярна, але няпоўна.—«Літ. і мастацтва», Мн., 1962, 26 студз.

78. **Грынчык М.** Максім Багдановіч і народная паэзія. Мн., Дзяржвыд БССР, 1963. 211 с.; 1 л. партр.

Рэц.: *Лойка А.* Максім Багдановіч і народная паэзія.—«Полымя», Мн., 1963, № 7, с. 186—190; *Казбярук Ү.* Паэт і народная творчасць.—«Літ. і мастацтва», Мн., 1963, 11 кастр.

79. **Лойка А.** Максім Багдановіч. Мн., «Навука і тэхніка», 1966. 335 с.

Рэц.: *Пшыркоў Ю.* У вянок М. Багдановічу.—«Звязда», Мн., 1966, 12 мая; *Гnilомедов В.* Поэт читает поэта.—«Вопр. литературы», М., 1967, № 5, с. 211—215; *Царанкоў Л.* Новае слова пра паэта.—«Літ. і мастацтва», Мн., 1966, 14 чэрв.; *Базарэвіч М.* Красу і светласць, і простор шукаў...—«Мін. праўда», 1966, 3 жн.; *Буроўян Б.* Приближение поэта.—«Сов. Белоруссия», Мн., 1966, 7 сент.; *Макарэвіч А.* І з глыбінёй і з пачуццём.—«Магілёўск. праўда», 1966, 2 жн.; «Маладосць», Мн., 1966, № 12, с. 141—142; *Стральцоў М.* Ад імя любові да паэта.—«Беларусь», Мн., 1966, № 9, с. 27; *Юрэвіч Ү.* Раскрыццё самабытнага таленту.—«Полымя», Мн., 1966, № 9, с. 162—165; *Брыль Я.* Найти луч света...—«Дружба народов», М., 1967, № 4, с. 278—279.

80. **Ватацы Н., Лойка А.** Максім Багдановіч. Жыццё і творчасць. Матэрыялы выстаўкі ў школе. [Альбом]. Мн., «Нар. асвета», 1968. 48 л. іл. з тэкстам, 8 с. тэксту.

Рэц.: *Адамовіч Я., Мішчанчук М.* Альбом пра Максіма Багдановіча.—«Полымя», Мн., 1969, № 6, с. 243—244; *Базаревіч Н.* В венок поэту.—«Сельск. газ.», Мн., 1969, 17 авг.

81. **Стральцоў М.** Загадка Багдановіча. Мн., «Беларусь», 1968. 120 с.

Рэц.: *Бярозкін Р.* Кніга пра Багдановіча.—«Беларусь», Мн., 1969, № 7, с. 26—27.

82. **Березкин Г.** Человек на заре. Рассказ о Максиме Богдановиче — белорусском поэте. М., «Худож. лит.», 1970. 135 с.

Рэц.: *Трэсман Г., Хадзееў К.* «...Калі разам ляцім да зор».—«Літ. і мастацтва», Мн., 1971, 23 ліп., с. 6—7; *Кудраўцаў І.* Пра зорку нашай паэзіі.—«Полымя», Мн., 1971, № 10, с. 229—231; *Адамовіч А.* Для всесоюзного читателя.—«Вопр. литературы», М., 1972, № 1, с. 228—230.

**83. Бачыла А.** Дарогамі Максіма. [Жыццёвы і творчы шлях М. Багдановіча]. Мн., «Нар. асвета», 1971. 64 с. з партр. і іл.

Рэц.: *Жигоцкій Н.* Дополнение к биографии поэта.—«Гродн. правда», 1971, 23 ноября; *Клышика А.* Галінка пальмы з багдановічаўскіх мясцін.—«Літ. і мастацтва», Мн., 1972, 17 сак.; *Злени Г.* Шляхами Максіма Богдановіча.—«Літературна Україна», Київ, 1972, 11 січня (студз.); *Рагойша В.* Поэт открывает поэта.—«Дружба народов», М., 1972, № 6, с. 277—278.

**84. Барсток М.** Максім Багдановіч у школе. Выд. 2-е, перапрац. і дап. Мн., «Нар. асвета», 1974. 96 с. з партр.

**85. Шлях паэта.** Зборнік успамінаў і біяграфічных матэрыялаў пра Максіма Багдановіча. Склад.: Н. Б. Ватацы. Мн., «Маст. літ.», 1975. 320 с.

Змест: 1. Успаміны А. Багдановіча, М. Мачульскага, А. Цітова, З. Бядулі, М. Агурцова, А. Залатарова, Хв. Імшэніка, Л. Зайца, В. Гарбацэвіча, Д. Дзябольскага, Г. Валасовіч-Гразновай, Ц. Годчева, Зоські Верас.—2. Пісьмы М. Багдановіча, А. Я. Багдановіча, П. А. Багдановіча, Я. Дылы, І. Замоціна, В. Мачульскага, Зм. Бядулі.—3. Біягр. матэрыялы. (Аўт.: С. Александровіч, М. Бачыла, Н. Ватацы, М. Гарэцкі і М. Стральцоў).

Рэц.: *Саламевіч Я.* У вянок Максіму Багдановічу.—«Полымя», Мн., 1976, № 8, с. 228—232; *Ермаловіч М.* Агністы шлях.—«Літ. і мастацтва», Мн., 1976, 17 верас.

## А ў тарэфераты дысертацый

**86. Железняк Г.** Поэзия М. А. Богдановича. Тезисы к дис. на соиск. учен. степени канд. наук, Л., Изд-во ЛГУ, 1941. 7 с.

**87. Корман Б. О.** Поэзия Максима Богдановича. (Творческий путь). Автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. филол. наук. Мн., 1951. 13 с. (Борисоглебский учит. ин-т). 100 экз.

**88. Акулич А. Л.** Мировоззрение М. А. Богдановича. Автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. филос. наук. Мн., 1954. 20 с. (Белорус. гос. ун-т им. В. И. Ленина). 100 экз.

**89. Лапидус Н. И.** Максим Богданович как критик и переводчик. Автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. филол. наук. Мн., 1956. 14 с. (М-во высш. образования СССР. Белорус. гос. ун-т им. В. И. Ленина. Кафедра зарубеж. лит.) 100 экз.

**90. Гринчик Н. М.** М. Богданович и белорусский фольклор. Автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. филол. наук.

Мн., 1958. 20 с. (Акад. наук Белорус. ССР. Ин-т литературы им. Я. Купалы). 150 экз.

91. **Лойко О. А.** Максим Богданович и проблемы развития белорусской литературы начала XX столетия. Автореф. дис. на соиск. учен. степени доктора филол. наук. Мн., 1969. 38 с. (М-во высш. и сред.: спец. образования БССР. Белорус. гос. ун-т им. В. И. Ленина). 250 экз.

92. **Кислицина А. К.** Диалектика рационального и эмоционального в поэзии Максима Богдановича. Автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. филол. наук. Мн., 1975. 21 с. (Акад. наук Белорус. ССР. Ин-т литературы им. Я. Купалы). 150 экз.

Артыкулы з перыёды і зборнікаў,  
раздзелы з кніг<sup>1</sup>

### 1908

93. **Святыцький І.** Відроджене білоруського пісьменства. Львів, 1908. 58 с.

На с. 9 аўтар цытуе першае апавяданне Максіма Багдановіча «Музыка» (1907).

### 1910

94. **Полуян С.** Білоруська паэзія в ії типовых представниках.—«Українська хата», Київ, 1910, № 31.

95. **Ясеновіч С.** [Сяргей Палуян]. Беларуская літаратура у 1909 г.—«Наша ніва», Вільня, 1910, № 7.

96. **Погодин А.** Белорусские поэты.—«Вестник Европы», Спб., 1911, № 1, с. 326—334.

На с. 329—330 і 333 звесткі аб жыцці і творчасці М. Багдановіча.

97. **Cěrny A.** Běloruské snahy narodni a literarni v l. 1909—10.—„Slowanský Prěhled“, Praha, 1911, ročník XIII, červenec, číslo 10, s. 401—416.

Аб першых літаратурных спробах М. Багдановіча гл. на с. 415.

<sup>1</sup> З прычыны таго, што некаторыя дарэвалюцыйныя і даваенныя крыніцы не ўдалося праверыць і некаторыя запісы зроблены па бібліографіі, пры апісанні перыядычных выданняў за гэты час называюцца не даты выхаду газет, а іх нумары.

## 1912

98. Энциклопедический словарь т-ва. «Бр. А. и И. Гранат и К°», 7-е, совершенно перераб. изд. Т. 7. М., 1912, с. 365.

Лаканічныя біяграфічныя звесткі пра М. Багдановіча.

99. Янчук Н. Несколько слов о новейшей белорусской литературе.—«Известия о-ва славянской культуры», М., 1912, т. 1, кн. 1, с. 81—91.

Разгляд вершаў М. Багдановіча на с. 87—88, 89.

## 1914

100. Rogowski Wt., dr. Białoruś w pieśni.—„Echo literacko-artystyczne”, Warszawa, 1914, szz. 11, 1 czerwca; szz. 12, 15 czerwca.

101. Г. Б. Пясняр чыстай красы. [Рэц. на кн.: Багдановіч М. Вянок. Вільня, 1913],—«Наша ніва», Вільня, 1914, № 8,

102. Сивков К. Обзор популярной литературы на современные темы.—«Вестник воспитания», М., 1914, № 8, раздел «Критика и библиография», с. 13—21.

На с. 19 гл. ацэнку брашур М. Багдановіча «Чырвоная Русь» (М., 1914) і «Браты-чэхі». (М., 1914).

103. Новости литературы.—«Русская школа». Общепедагогический журнал для учителей и деятелей по народному образованию. Пгр., 1914, № 9—10, с. 125—128.

У кароткай рэцэнзіі на брашуры, выпушчаныя выдавецтвам К. Ф. Някрасава ў серыі «Бібліятэка вайны», згадваюцца (на с. 125) брашуры М. Багдановіча «Чырвоная Русь» і «Браты-чэхі».

## 1915

104. Рубакин Н. А. Среди книг. Опыт обзора русских книжных богатств в связи с историей научно-философских и литературно-общественных идей. Справочное пособие для самообразования и для систематизации и комплектования общеобразовательных библиотек, а также книжных магазинов. Т. 3, ч. 1. М., 1915.

На с. 147 у аглядзе «Беларускае нацыянальнае адраджэнне»—кароткія звесткі аб М. Багдановічу.

105. Обзор главнейшей литературы, появившейся в связи с интересом к войне.—«Что и как читать детям», М., 1915, № 1, с. 21—28.

На с. 22—ацэнка брашур М. Багдановіча «Браты-чэхі» і «Чырвоная Русь».

106. **Литературная летопись**.—«Украинская жизнь. Ежемесяч. науч.-лит. и обществ.-полит. журн.», М., 1915, № 2, с. 107—109.

На с. 108—109—водгук на брашуру М. Багдановіча «Чырвоная Русь».

107. **Славинский М.** [Рэцэнзія на кнігі, прысвечаныя Галіцыі, Букавіне і Угорскай Русі, сярод іх на кн. М. Багдановіча «Чырвоная Русь»].—«Вестн. Европы», Спб., 1915, кн. 4, с. 421—425.

## 1917

108. **Могульский Н.** Некролог о М. Богдановиче.—«Голос», Ярославль, 1917, № 124.

109. **Титов А.** Памяти друга. [Некролог].—«Голос», Ярославль, 1917, № 128.

110. **Жылуновіч Зм.** Беларуская літаратура. Лекцыя, чытаная ў Беларускім народным універсітэце ў Маскве.—У кн.: Зажынкі. М., 1918, с.100—135. (Аб М. Багдановічу на с. 130—131); у кн.: Курс белорусоведения. Лекции, читанные в Белорусском народном университете в Москве летом 1918 года. М., 1918—1920, с. 258—288. (Аб М. Багдановічу на с. 281—284).

## 1920

111. **Бядуля Зм.** Натхненне і гармонія. К 3-й гадаўшчыне смерці М. Багдановіча.—«Рунь», Мн., 1920, № 5—6, с. 9—10.

112. **Очерки белорусской литературы**. Под ред. Н. А. Янчука. Вып. 1: Новейшая литература. М., 1920. 84 с. (Белорусский п/отдел Отдела просвещения национальных меньшинств НКП).

Аб творах М. Багдановіча на с. 63 і 66—67.

## 1921

113. **Булат С.** Памяці Багдановіча.—«Сав. Беларусь», Мн., 1921, № 123.

114. **Мсцілавец Г.** Свята памяці М. Багдановіча.—«Сав. Беларусь», Мн., 1921, № 123.

## 1922

115. **Карский Е. Ф.** Белорусы. Т. 3. Очерки словесности белорусского племени. Ч. 3. Художественная литература на народном языке. Пгр., 1922. 454 с.

На с. 313—321—нарыс жыцця і творчасці М. Багдановіча.

116. Пічэта У. М. Багдановіч як гісторык беларускага адраджэння.—«Вестник народнаго комиссариата просвешчения ССРБ», Мн., 1922, № 5—6 (7—8), с. 8—12.

117. Ганчарык М. Максім Багдановіч. (К пятай гадаўшчыне яго смерці).—«Дни нашай жизни», Горки Могилев. обл., 1922, № 1.

118. Івашын I. [Янка Журба]. Вечар беларускага песняра М. Багдановіча [3.XII.1922 г. у Беларус. дзярж. ун-це].—«Сав. Беларусь», Мн., 1922, № 270.

### 1923

119. Бываеўскі Н. [Язэп Дыла]. Знойдзеныя скарбы. (К творчасці Максіма Багдановіча).—«Сав. Беларусь», Мн., 1923, № 87.

120. Бядуля Зм. Мае ўспаміны. (К вечару памяці М. Багдановіча).—«Сав. Беларусь», Мн., 1923, № 134.

121. Бываеўскі Н. [Язэп Дыла]. Скарбы творчасці Максіма Багдановіча. [Аб атрыманых рукапісах паэта].—«Сав. Беларусь», Мн., 1923, № 134..

122. Дыла Я. Гарачае сэрца. (З жыцця М. Багдановіча).—«Сав. Беларусь», Мн., 1923, № 134.

123. Грамыка М. Пясняр сноў і чараў.—«Полымя», Мн., 1923, № 3—4, с. 109—111.

124. А. Б. Вечар памяці Максіма Багдановіча [16 чэрвеня 1923 г.].—«Сав. Беларусь», Мн., 1923, № 137.

125. Б-ка А. Вечар памяці Максіма Багдановіча [16 чэрвеня 1923 г.].—«Полымя», Мн., 1923, № 5—6, с. 156—158. (Хроніка беларускай культуры).

126. Піятуховіч М. Максім Багдановіч, як паэт-імпрэсіяніст.—«Полымя», Мн., 1923, № 7—8, с. 92—99.

### 1924

127. Жылуновіч Зм. Беларускае пісьменства. Гіст.-крытыч. нарыс.—У кн.: Беларусь. Нарысы гісторыі, эканомікі, культуры і рэвалюцыйнага руху. Мн., 1924.

Аб жыцці і літаратурнай дзеянасці М. Багдановіча гл. с. 313—315.

128. Гарэцкі М. Гісторыя беларускай літаратуры. Выд. 3-е, перапрац. і доп. разглядам вуснай народнай паэзіі. М.—Л., Дзяржвыд, 1924. 382 с.

Пра М. Багдановіча гл. на с. 324—328.

## 1925

129. Ганчарык М. Аб творчасці М. Багдановіча. (Да 8-й гадавіны з дня смерці. 25.V.1917—25.V.1925)—«Аршанскі маладняк», Орша, 1925, № 1, с. 16—18.

130. Багдановіч А. В. Новая беларуская літаратура. Віцебск, Віцеб. акруговае т-ва краязнаўства, 1925. 25 с.

Творчасць М. Багдановіча разглядаецца на с. 19.

## 1926

131. Karsky E. Geschichte der weisrussischen Volksdichtung und Literatur. Berlin und Leipzig, 1926.

Аб жыцці і творчасці М. Багдановіча на с. 186—187.

## 1927

132. Барычэўскі А. І. Паэтыка літаратурных жанраў. Мн., Белдзяржвыд, 1927. 167 с.

На с. 9, 12, 13, 34, 40, 41 і 52—разгляд паэтыкі М. Багдановіча.

133. Барычэўскі А. І. Тэорыя санету. Мн., выд. ЦБ «Маладняка», 1927. 54 с.

Пра артыкул М. Багдановіча «Санет» і яго санеты гл. на с. 47—51.

134. Замоцін І. І. Прамова да 1-га тома твораў М. Багдановіча.—У кн.: Багдановіч М. Тв. Т. 1. Мн., Ін-т беларус. культуры, 1927, с. V—XV.

135. Друк Симон. Этапы развития белорусской литературы.—У кн.: Просторы. Избранные произведения белорусской литературы, переводы с белорусского языка. Под ред. Ив. Осьмова. Мн., Белгосиздат, 1927.

Пра М. Багдановіча на с. 145—146.

136. Плашчынскі Я. [Язэп Пушча]. Кніга лірыкі, як ма-стацкае цэлае. («Вянок» М. Багдановіча).—«Узвышша», Мн., 1927, № 1, с. 117—127.

137. Бабарэка А. Максім Багдановіч у літаратурных ацэнках.—«Узвышша», Мн., 1927, № 2, с. 131—156.

138. Дубоўка У. На Багдановічавай магілцы.—«Узвышша», Мн., 1927, № 2, с. 157—159.

139. Замоцін І. І. Літаратурная спадчына М. Багдановіча. (Да 10-й гадавіны ад дня смерці паэта).—«Полымя», Мн., 1927, № 3, с. 207—214.

140. Піятуховіч М. Цені і свято ў творчасці М. Багдановіча.—«Полымя», Мн., 1927, № 3, с. 215—222.

141. Замбржыцкі С. Нацягванне чужога халата. [Разгляд

артыкула праф. Піятуховіча «Цені і свято ў творчасці М. Багдановіча】.—«Узвышша», Мн., 1927, № 3, с. 181—188.

142. **Дварчанін І. Максім** Багдановіч, жыццё і творчасць. Да дзесятых угодкаў смерці.—«Родныя гоні», Вільня, 1927, № 3.

143. **Замоцін І. І. М. А.** Багдановіч. Крытыка-біографічны нарыс.—«Узвышша», Мн., 1927, № 2, с. 102—130; № 3, с. 129—136; № 5, с. 147—157.

144. **Каспяровіч М.** Матывы барацьбы ў творчасці М. Багдановіча.—«Маладняк», Мн., 1927, № 5, с. 50—64.

145. **Кнігаспіс.** [Рэц. на кн.: Багдановіч М. Творы. Т. 1. Мн., 1927].—«Полымя», Мн., 1927, № 6, с. 219—220.

146. **Вольмар М.** [Рэц. на часопіс «Полымя», №№ 3 і 4 за 1927 г., у tym ліку на артыкул М. Піятуховіча «Цені і свято ў творчасці М. Багдановіча】.—«Маладняк», Мн., 1927, № 7—8, с. 93—94.

147. **Шамардзіна З.** Памяці Максіма Багдановіча.—«Чырв. сейбіт». Літ. дадат. да газ. «Беларуская вёска», Мн., 1927, № 13, с. 12.

148. **Грашчанка М.** Аб Максіму Багдановічу.—«Чырв. Полаччына», 1927, № 42.

149. **Вольскі Ф.** Святкаванне 10-х узгодкаў смерці М. Багдановіча.—«Сялянская ніва», Вільня, 1927, № 45.

150. Да 10-й гадавіны смерці Максіма Багдановіча.—«Чырв. змена», Мн., 1927, № 59.

151. **Шамардзіна З.** Памяці Максіма Багдановіча.—«Звязда», Мн., 1927, № 102.

152. **Замоцін І. І. Максім** Багдановіч.—«Сав. Беларусь», Мн., 1927, № 116.

153. **Неклепаев И. Я.** Певец белорусского возрождения. (Памяти М. Богдановича).—«Заря Запада», Вітебск, 1927, № 117.

154. **Чарнецкі Я.** Памяці Максіма Багдановіча.—«Заря Запада», Вітебск, 1927, № 117.

155. **Памяці Максіма Багдановіча.** Хроніка. [Інфармацыя аб урачыстым пасяджэнні ў Доме асветы, прысвеченым 10-годдзю з дня смерці М. Багдановіча; аб выхадзе з друку 1-га тома твораў (т. 1, 1927); аб устанаўленні мемарыяльнай дошкі, якое павінна адбыцца 29 мая].—«Сав. Беларусь», Мн., 1927, № 118.

156. Замоцін І. І. Максім Багдановіч.—«Сав. Беларусь», Мн., 1927, № 120.

157. Піятуховіч М. Далёкі і блізкі. (Памяці беларускага паэта М. Багдановіча з поваду 10-х угодкаў з дня смерці).—«Звязда», Мн., 1927, № 121.

158. К. І. Ушанаванне памяці Максіма Багдановіча. (10-я гадавіна з дня смерці паэта).—«Сав. Беларусь», Мн., 1927, № 121.

159. Залесский Т. Максим Богданович. (К 10-летию со дня смерти).—«Полесская правда», Гомель, 1927, № 121.

160. [Дубоўка У.] Памяці Максіма Багдановіча.—«Гудок», М., 1927, 8 мая. (Артыкул змешчаны на штотыднёвой старонцы «На Беларусі» Цэнтральнай чыгуначнай газеты «Гудок»).

Артыкул змешчаны без подпісу, але, па сведчанню паэта Ул. Дубоўкі, напісаны ім

160а. М. К. Да 10-й гадавіны смерці М. Багдановіча.—«Сав. Беларусь», Мн., 1927, 22 мая.

161. Барычэўскі А. Акадэмічнае выданне твораў Багдановіча.—«Звязда», Мн., 1927, № 237.

## 1928

162. Жылуновіч Зм. ЭТАПЫ РАЗВІЦЦЯ БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРЫ. (Нарыс).—У кн.: Жылуновіч З. Узгоркі і нізіны. Крытычныя нарысы. Мн., Белдзяржвыд, 1928.

Пра М. Багдановіча гл. на с. 28—29.

163. Піятуховіч М. М. Нарысы гісторыі беларускай літаратуры. Ч. 1. Агляд літаратурна-ідэалагічных плыняў XIX і пачатку XX ст. Мн., Белдзяржвыд, 1928. 221 с.

Аб творчасці М. Багдановіча на с. 181—209.

164. Дрэйзін Ю. Антычныя матывы ў творчасці М. Багдановіча.—«Узвышша», Мн., 1928, № 2, с. 184—194.

165. Драй-Хмара М. Максім Богданович.—«Глобус», Кіїв, 1928, № 11.

166. Клейнборт Л. М. Молодая Белоруссия. Очерк современной белорусской литературы 1905—1928 гг. Мн., Белгосиздат, 1928. 508 с.

Сярод іншых пісьменнікаў пра М. Багдановіча.

167. Аляхновіч М. [Рэцэнзія на кн.: Багдановіч М. Творы. Т. 1. Мн., выд. Інбелкульт, 1927. (Акадэмічная б-ка беларускіх пісьменнікаў, кн. 1)].—«Маладняк», Мн., 1928, № 3, с. 102—104.

168. **Барычэўскі А.** Аб акадэмічным выданні твораў М. Багдановіча.—«Запіскі аддз. гуманіт. науку Ін-та беларус. культуры», кн. 2. «Працы класа філалогіі», Мн., 1928, с. 382—384.

169. **Замоцін І. І.** М. Багдановіч. Крыт.-біягр. нарыс. [Уступ. артыкул].—У кн.: Багдановіч М. Тв. Т. 2. Мн., Ін-т беларус. культуры, 1928, с. VII—LXXXIX.

170. **Мачульскі В.** Апіс рукапісаў М. Багдановіча і матэрыялаў да яго біяграфіі.—У кн.: Багдановіч М. Тв. Т. 2. Мн., Выд. Інбелкульта, 1928, с. 385—400.

171. Liackiy E. Un poeta Biancorusso.—„Riwista di letterature slave“, Roma, 1928, aprill.

### 1929

172. **Л. П.** Творы М. Багдановіча. Т. 2. Мн., 1928. (Кнігапіс).—«Полымя», Мн., 1929, № 7, с. 170—172.

173. **Цыганоў М.** Да біяграфіі М. Багдановіча. (Па матэрыялах губ. архіва Н.-Ноўгарада).—«Полымя», Мн., 1929, № 8-9, с. 162-166.

174. **Драй-Хмара М.** Жыццё і творчасць Максіма Багдановіча. [Уступ. крытыка-біягр. артыкул].—У кн.: Багдановіч М. Вінак. Київ, 1929, с. 9—36.

175. **Мачульскі В.** На ўкраінскай мове. [Рэц. на кн.: Багдановіч М. Вінак. Київ, 1929].—«Сав. Беларусь», Мн., 1929, № 284.

### 1930

176. **Сярэдні Ф.** [Рэцэнзія на кн.:] Багдановіч М. Вінак. Київ, 1929.—«Маладняк», Мн., 1930, № 1, с. 143.

### 1933

177. **Бэнде Л.** Гісторыка-літаратурныя нататкі М. Багдановіча.—«Полымя рэвалюцыі», Мн., 1933, № 7, с. 142—151.

### 1939

178. **Колас Я. Шаўчэнка і беларуская паэзія.**—«Літ. і мастацтва», Мн., 1939, 3 сак.; «Полымя рэвалюцыі», Мн., 1939, № 3, с. 178—188; у кн.: У вянок Т. Г. Шаўчэнку. Мн., АН БССР, 1939, с. 94—116; у кн.: Колас Я. Публіцыстычныя і крытычныя артыкулы. Мн., Дзяржвыд БССР, 1957, с. 174—188; Колас Я. Збор твораў. Т. 11. Мн., «Беларусь», 1964, с. 197—211.

Пра артыкулы М. Багдановіча, прысвечаныя вялікаму ўкраінскаму песняру, гл. на с. 112—114. («Публіцыстычныя і крытычныя артыкулы») і с. 208—210 («Зб. тв.»).

179. **Ларчанка М.** Творчасць Максіма Багдановіча.—«Літ. і мастацтва», Мн., 1939, 11 жн.

180. **Мозольков Е.** Замечательный белорусский поэт.—«Лит. газ.», М., 1939, 30 сент.

181. **Замечательный поэт Белоруссии.**—«Лит. газ.», М., 1939, 31 дек.

## 1940

182. **Ларчанка М.** Творчасць Максіма Багдановіча. [Уступ артыкул].—У кн.: Багдановіч М. Выбр. тв. Мн., Дзяржвыд БССР, 1940, с. 5—24.

183. **Мозольков Е.** Максим Богданович. [1940].—У кн.: Богданович М. Избранные стихи. М., Госиздат, 1940, с. 3-9; у кн.: Мозольков Е. Поющая земля. М., «Сов. писатель», 1972, с. 317—321.

184. **Жалязняк Г.** Максім Багдановіч.—«Літ. і мастацтва» Мн., 1940, 1 мая.

185. **Садовский Е.** Однотомник М. Богдановича. [Рэц. на кн.: Багдановіч М. Выбр. тв. Мн., 1940].—«Лит. газ.», М., 1940, 14 июля.

186. **Жалязняк Г.** Аб новым выданні М. Багдановіча.—«Літ. і мастацтва», Мн., 1940, 14 снеж.

187. **Галантер Б.** [Рэц. на кн.: Богданович М. Избр. стихи. М., Гослитиздат, 1940].—«Огонек», М., 1940, № 28, с. 23.

188. **Иванов В.** Новые книги. [Інфармацыя, сярод іншых пра кн. М. Багдановіча «Избр. стихи». М., Гослитиздат, 1940].—«Что читать», М., 1940, № 8, с. 54.

## 1941

189. **Огурцов Н. Г.** Воспоминания о Максиме Богдановиче.—У дысертацыі: Железняк Г. С. Поэзия М. А. Богдановича. Л., 1941, с. 181.

190. **Виноградов В. В.** Стиль Пушкина. М., «Худож. лит.» 1941. 618 с.

Пра артыкул М. Багдановіча «Две заметки о стихотворениях Пушкина», у якім беларускі паэт піша аб выкарыстанні А. С. Пушкіным во браза падвойнага арэшка з паэзіі персідскага паэта Саадзі Шыразскага гл. на с. 503.

191. **Малинкин А.** Стихи Максима Богдановича. [Рэц. на кн.: Богданович М. Избранные стихи. Пер. с белорус. М. Иса

ковскага, Б. Ириніна і П. Семыніна. М., Гослитиздат, 1940],—«Красная новь», М., 1941, № 1, с. 213—214.

192. Садоўскі Я. Маладосць паэта. Новыя матэрыялы к біяграфіі М. Багдановіча.—«Літ. і мастацтва», Мн., 1941, 4 студз.

193. Рос А. «Выбраныя творы» М. Багдановіча.—«Чырв. змена», Мн., 1941, 5 студз.

194. Бовдэй Л. [Рэцэнзія на кн.: Багдановіч М. Выбраныя творы. Мн., Дзяржвыд пры СНК БССР, 1940].—«Сов. Белоруссия», Мн., 1941, 16 янв.

195. Савановіч Д. «Старая Беларусь» М. Багдановіча.—«Літ. і мастацтва», Мн., 1941, 8 лют.

196. Бядуля Зм. Страцім-Лебедзь. Апавяданне-успаміны пра М. Багдановіча.—«Літ. і мастацтва», Мн., 1941, 5 сак.

197. Савановіч Д. Фальклор у творчасці М. Багдановіча.—«Літ. і мастацтва», Мн., 1941, 19 крас.

## 1942

198. Крапіва К. Прэч крылавыя лапы ад Максіма Багдановіча. [Выступленне па радыё 3 лютага 1942 г. з поваду абавяшчэння нямецкіх акупантаў па радыё аб tym, што яны рыхтуюцца да святкавання 25-гадовага юбілею з дня смерці М. Багдановіча].—«Сав. Беларусь», 1942, 6 крас. (Пад назв.: «Фашысцкія махінацыі з юбілеямі»).

Машынапісны рукапіс. Захоўваецца ў Цэнтральным Дзяржаўным архіве Кастрычніцкай рэвалюцыі і сацыялістычнага будаўніцтва БССР, фонд 871, воліс 1, адзінка захавання 8, аркушы 104—106.

199. Барысенка В. В. Паэт-патрыёт. (Да 25 гадавіны з дня смерці Максіма Багдановіча). [Выступленне па радыё 3 лютага 1942 г.].

Машынапісны рукапіс. Захоўваецца ў Цэнтральным Дзяржаўным архіве Кастрычніцкай рэвалюцыі і сацыялістычнага будаўніцтва БССР, фонд 871, воліс 1, адзінка захавання 9, аркушы 41—47.

200. Чорны К. Паэт народа. [Да 25-годдзя з дня смерці Максіма Багдановіча].—«Сав. Беларусь», Мн., 1942, 30 мая; у кн.: Чорны К. Збор твораў. Т. 6. Мн., 1955, с. 380—382.

201. Борисенко В. Поэт-патриот.—«Лит. и искусство», М., 1942, 30 мая.

## 1944

202. Агіевіч У. Славуты пясняр.—«Сав. Беларусь», Мн., 1944, 6 чэрв.

## 1945

203. **Майхровіч С.** Максім Адамавіч Багдановіч. (Літ. крытыч. нарыс).—«Полымя», Мн., 1945, № 4, с. 63—89.

204. **Майхровіч С.** Максім Багдановіч.—«Беларусь», Мн., 1945, № 5, с. 33—38.

205. **Майхрович С.** Гражданские мотивы в поэзии Максима Богдановича.—«Сов. Белоруссия», Мн., 1945, 12 авг.

206. **М. Багдановіч у Мінску.** [Кароткая гіст. даведка].—«Беларусь», Мн., 1945, № 9, с. 61.

## 1946

207. **Майхровіч С.** Максім Адамавіч Багдановіч. (Літ.-крытыч. нарыс).—«У дапамогу настаўніку», Мн., 1946, № 1—2, с. 59—87.

208. **Агіевіч Ул.** Новае выданне твораў Максіма Багдановіча. [Багдановіч М. Выбр. тв. Мн., Дзяржвыд БССР, 1946].—«Звязда», Мн., 1946, 2 крас.

209. **Сагараў Л.** Багдановіч і фальклор.—«Беларусь», Мн., 1946, № 10, с. 47—49.

210. **Майхровіч С.** Эстэтычныя погляды М. А. Багдановіча (У дапамогу настаўніку).—«Настаўн. газ.», Мн., 1946, 21 лістапад.

211. **Майхровіч С.** Максім Адамавіч Багдановіч. (Літ. крытыч. нарыс).—У кн.: Багдановіч М. А. Выбр. тв. Мн. Дзяржвыд БССР, 1946, с. 3—29.

## 1947

212. **Карпаў У.** Сталасць.—«Полымя», Мн., 1947, № 4, с. 93—113.

Ацэнку творчасці М. Багдановіча гл. на с. 96—97.  
**Біш**

213. **Колас Я.** Выдатны паэт і крытык. [Да 30-годдзя з днем смерці М. Багдановіча].—«Літ. і мастацтва», Мн., 1947, 24 мая; у кн.: Колас Я. Публіцыстычныя і крытычныя артыкулы. Мн., 1957, с. 241—242; Колас Я. Зб. тв. Т. XI. Публіцыстычныя артыкулы. 1906—1956. Мн., 1964, с. 321—322.

214. **Васілёнак С.** Палымяны пясняр. [Да 30-годдзя з днём смерці М. Багдановіча].—«Літ. і мастацтва», Мн., 1947, 24 мая.

215. **Перкін Н. М.** Багдановіч і культура славянскіх народоў. [Да 30-годдзя з дня смерці М. Багдановіча].—«Літ. і мастацтва», Мн., 1947, 24 мая.

216. **Агіевіч У.** Вечна жывы. [Да 30-годдзя з дня смерці М. Багдановіча].—«Літ. і мастацтва», Мн., 1947, 24 мая; «Сав. селянін», Мн., 1947, 25 мая.

217. **Васілёнок С.** Поэт-новатор. [К 30-летию со дня смерти М. Богдановича].—«Комс. правда», М., 1947, 25 мая.

218. **Ларченко М.** Максим Богданович. [К 30-летию со дня смерти].—«Сов. Белоруссия», Мн., 1947, 25 мая.

219. **Перкін Н.** Максім Багдановіч. [Да 30-годдзя з дня смерці].—«Звязда», Мн., 1947, 25 мая.

220. **Перкін Н.** Поэт большого таланта. (К 30-летию со дня смерти Максима Богдановича).—«Сталинская молодежь», Мн., 1947, 25 мая.

221. **Казека Я.** Максім Багдановіч. (Да 30-й гадавіны з дня смерці).—«Чырв. змена», Мн., 1947, 27 мая.

222. **Майхровіч С.** Максім Багдановіч. [Да 30-годдзя з дня смерці].—«Настаўн. газ.», Мн., 1947, 29 мая.

223. **Васіленок С.** Певец белорусского народа. [К 30-летию со дня смерти М. Богдановича].—«Славяне», М., 1947, № 5, с. 48—49.

224. **Вольскі В.** Новыя аўтографы М. Багдановіча.—«Беларусь», Мн., 1947, № 5, с. 32.

225. **Майхровіч С.** Максім Багдановіч. [Да 30-годдзя з дня смерці паэта].—«Беларусь», Мн., 1947, № 5, с. 6—7.

226. **Шарахоўскі Я.** Максім Багдановіч. [Крыт.-біягр. артыкул].—«Полымя», Мн., 1947, № 5, с. 5—9.

227. **Іваноў М.** Паэт і яго крытыкі. [Агляд літаратуразнаўчых артыкулаў пра М. Багдановіча].—«Літ. і мастацтва», Мн., 1947, 21 чэрв.

## 1948

228. **Барысенка В.** Супраць нізкапаклонства перад буржуазнай культурай.—«Полымя», Мн., 1948, № 4, с. 85—95.

Аб дэмакратычных імкненнях М. Багдановіча гл. на с. 89, 94—95.

229. **Казека Я.** Байка ў беларускай літаратуры.—«Полымя», 1948, № 4, с. 102—109.

На с. 106, побач з байкамі другіх аўтараў, разглядаеца байка М. Багдановіча «Варона і чыж».

230. **Перкін Н.** Эстэтычныя погляды Максіма Багдановіча.—«Полымя», Мн., 1948, № 11, с. 101—107.

231. **Барысенка В., Гутараў І.** Тэзісы па асноўных пытаннях развіцця беларускай літаратуры і мастацтва. Ч. 1. Дарэвалюцыйная беларуская літаратура.—«Весці АН БССР», Мн., 1948, № 6, с. 199—219.

Пра М. Багдановіча гл. на с. 217—218.

### 1949

232. **Ступак Ю.** Нотаткі про ўкраінсько-білорускі літаратурні звязкі.—«Дніпро», Київ, 1949, № 5, с. 115—119.

Пра выказванні М. Багдановіча аб Т. Шаўчэнку гл. на с. 116.

233. **Перкін Н.** За правільнью ацэнку творчай спадчыны М. Багдановіча.—«Літ. і мастацтва», Мн., 1949, 20 жн.

234. **Вольскі В.** Невядомыя рускія тэксты Максіма Багдановіча.—«Літ. і мастацтва», Мн., 1949, 10 верас.

235. **Клімковіч М.** Аб жыватворчым упльве рускай літаратуры на беларускую.—«Полымя», Мн., 1949, № 11, с. 127—137.

Аб упльве рускай літаратуры на творчасць М. Багдановіча гл. на с. 128—132, 135.

### 1950

236. **Шумаковіч С.** Невядомыя тэксты твораў Максіма Багдановіча.—«Літ. і мастацтва», Мн., 1950, 8 крас.

237. **Шумаковіч С.** Максім Багдановіч аб рускай літаратуры.—«Полымя», Мн., 1950, № 8, с. 111—118.

238. **Богданович Максім Адамович.** (1891—1917).—Большая Советская Энциклопедия. 2-е изд. М., 1950, т. 5, с. 348.

### 1951

239. **Царанкоў Л.** Максім Багдановіч. [Да 60-годдзя з дня нараджэння].—«Зара», Брэст, 1951, 27 лістап.

240. **Корман Б.** Паплечнік па барацьбе. (Да 60-годдзя з дня нараджэння М. Багдановіча).—«Літ. і мастацтва», Мн., 1951, 8 снеж.

241. **Наваселец А.** Максім Багдановіч. (Да 60-годдзя з дня нараджэння).—«Сталінскі шлях», Маладзечна, 1951, 9 снеж.

242. **Ларчанка М.** З гісторыі руска-беларускіх літаратурных сувязей. («Слова аб палку Іграўым» і беларуская літа-

ратура).—«Учен. зап. Белорус. гос. ун-та им. В. И. Ленина», № 1951, (юбил. вып.), с. 153—164.

Аб паэтычным перакладзе ўрыўка са «Слова аб палку Ігаравым», выкананым М. Багдановічам, гл. на с. 158—159.

243. **Ларчанка М. Г.** А. М. Горкі і беларуская літаратура. Стэнаграма лекцыі, прачытанай 18 чэрвеня 1951 г. у г. Мінску. № 1951, Выд-ва АН БССР, 1951. (Т-ва па распаўсяджванню паліт. і навук. ведаў Беларус. ССР).

Аб уплыве М. Горкага на творчасць М. Багдановіча на с. 14.

## 1952

243. **Охріменко П.** Пераклади М. Богдановіча з украінскай літературы. До 35-річча з дня смерці білоруського письменника.—«Літературна газета», Київ, 1952, 22 трав. (мая).

244. **Охріменко П.** Максім Богданович и Т. Г. Шевченко.—«Сов. Белоруссия», № 1952, 23 мая.

245. **Барсток М.** Максім Багдановіч. (Да 35-годдзя з дня смерці).—«Літ. і мастацтва», № 1952, 24 мая.

246. **Бежык І., Зысман Г.** Максім Багдановіч. (Да 35-годдзя з дня смерці).—«Мін. праўда», 1952, 25 мая.

247. **Бур'ян Б.** Выдаючы беларускій поэт. (К 35-летию со дня смерти Максіма Богдановіча).—«Сов. Белоруссия», № 1952, 25 мая.

248. **Кавалёў Н.** Максім Багдановіч. (Да 35-годдзя з дня смерці).—«Бальшавік Палесся», Мазыр, 1952, 25 мая.

249. **Кіркевіч А.** Выдатны майстрап беларускай паэзіі. (Да 35-годдзя з дня смерці Максіма Богдановіча).—«Гродзен. праўда», 1952, 25 мая.

250. **Ларчанка М.** Класік беларускай літаратуры. (Да 35-годдзя з дня смерці Максіма Богдановіча).—«Калгас. праўда», № 1952, 25 мая.

251. **Майхровіч С.** Максім Багдановіч. (Да 35-годдзя з дня смерці).—«Звязда», № 1952, 25 мая.

252. **Міхалап Я.** Класік беларускай літаратуры. (Да 35-годдзя з дня смерці М. Багдановіча).—«Сав. Радзіма», Магілёў, 1952, 25 мая.

253. **Клімковіч М.** Максім Багдановіч. (Да 35-годдзя з дня смерці).—«Настаўн. газ.», № 1952, 29 мая.

254. **Шкраба Р.** Пясняр беларускага народа.—«Беларусь», № 1952, № 5, с. 16.

255. **Ступак Ю. П.** Т. Г. Шевченко в білорускай літературе.—«Радынське літературознавство», Київ, АН УРСР, 1952, т. 16, с. 95—103.

М. Багдановіч і Т. Шаўчэнка — с. 100.

256. Ахрыменка П. Т. Р. Шаўчэнка і беларуская літаратура. Мн., Выд-ва АН БССР, 1952. 32 с. (Т-ва па распаўсюджанню паліт. і навук. ведаў Беларус. ССР).

Аналіз артыкулаў М. Багдановіча «Краса і сіла» і «Памяты Т. Г. Шевченко» на с. 14—17; пра багдановічавы пераклады вершаў Т. Шаўчэнкі на рус. мову на с. 17; аб уплыве паэзіі Т.Шаўчэнкі на творчасць М. Багдановіча — с. 17—18.

257. Охрименко П. П. Т. Г. Шевченко и белорусская литература. Мн., Изд-во АН БССР, 1952. 32 с. (О-во по распространению полит. и науч. знаний Белорус. ССР).

Аналіз артыкулаў М. Багдановіча «Краса и сила »і «Памяты Т. Г. Шевченко »на с. 14—18; пра багдановічавы пераклады вершаў Т. Шаўчэнкі і ўплыў украінскага паэта на творчасць М. Багдановіча — с. 17—18.

258. Барсток М. Пятро Глебка. Паэтычная творчасць. Мн., Выд-ва АН БССР, 1952. 164 с. (АН БССР. Ін-т літаратуры і мастацтва).

На с. 20—21, спыняючыся на эстэтычных поглядах П. Глебкі, аўтар напамінае, што праблему прыроды мастацтва ўзнімаў яшчэ Максім Багдановіч, і разглядае ў гэтай сувязі апавяданне Багдановіча «Сон-трава».

259. Майхровіч С. Паэтычная творчасць Максіма Багдановіча. [Уступ. крытыка-біягр. артыкул].— У кн.: Багдановіч М. Выбр. тв. Вершы, апавяданні і артыкулы. Мн.. Дзяржвыд БССР, 1952, с. 3—20.

### 1953

260. Лукашэвіч В. Вялікі майстар паэтычнага слова. [Да 36-й гадавіны з дня смерці Максіма Багдановіча].—«Чырв. звязда», Баранавічы, 1953, 24 мая.

261. Барсток М. Новыя матэрыялы М. Багдановіча.—«Беларусь», Мн., 1953, № 6, с. 21—22.

262. Майхрович С. Максим Богданович. [Вступит. критико-биогр. статья].— В кн.: Богданович М. Избр. произведения. Пер. с белорус. М., Гослитиздат, 1953, с. 3—13.

263. Богданович Максим Адамович. (1891—1917).— В кн.: Энциклопедический словарь. В 3-х т. Т. 1. М., 1953, с. 196.

264. Клімковіч М. Аб жыватворчым уплыве рускай літаратуры на беларускую літаратуру. Мн., Дзяржвыд БССР, 1953. 203 с.

Аб горкаўскіх матывах у творчасці М. Багдановіча гл. на с. 83—95.

### 1954

265. Охрименко П. Максим Богданович и украинская литература.—«Учен. зап. [Гомел. гос. ин-т им. В. П. Чкалова]», Мн., 1954, вып. 1, с. 91—99.

266. **Машинский С.** Украинские классики в русских переводах.—«Новый мир», М., 1954, № 3, с. 223—231.

Пра пераклады апавядання ц I. Франка, зробленых М. Багдановічам, гл. на с. 228.

267. **Александрович С.** Три книги переводов. [Богданович М. Избр. произведения. Пер. с белорус. М., 1953 и др.]—«Сов. Отчизна», Минск, 1954, № 4, с. 152—153.

268. **Івашын В.** Максім Багдановіч аб украінскай літаратуре.—«Полымя», Минск, 1954, № 4, с. 118—124.

269. **Назаренко Ю.** Пам'яті М. Богдановича.—«Літературна газета», Київ, 1954, 31 трав. (мая).

270. **Чайковський Б. И. Т. Г. Шевченко і білоруська література.**—«Література в школі», Київ, 1954, № 5, с. 15—23.

Пра артыкулы М. Багдановіча, прысвечаныя Т. Шаўчэнку, гл. на с. 21—22.

## 1955

271. **Івашын В.** Невядомыя пераклады твораў Янкі Купалы.—«Беларусь», Минск, 1955, № 5, с. 12.

Сярод іншых, пра верш Я. Купалы «Жніво», перакладзены на рус. мову М. Багдановічам.

272. **Івашын В. В.** Творчісць Шевченкі в оцінцы Богдановича.—У кн.: Зборник прац трэцьої научнай шевченкіўскай конференцыі.—Кіев, АН УРСР, с. 138—150.

273. **Клімковіч М.** Аб жыватворчым уплыве рускай літаратуры на беларускую літаратуру. Минск, Дзяржвыд БССР, 1955. 184 с.

Пра жыватворчы ўплыв рускай літаратуры на фарміраванне светапогляду і творчасці М. Багдановіча гл. на с. 82—94, 100—101.

## 1956

274. **Лапідус Н., Садоўскі Я.** Увекавечыць памяць Максіма Багдановіча.—«Літ. і мастацтва», Минск, 1956, 26 мая.

275. **Ахрыменка П.** Іван Франко і беларуская культура.—«Полымя», Минск, 1956, № 8, с. 118—123.

Аб прадмове М. Багдановіча да ўласнага перакладу на рускую мову апавядання I. Франка «Муляр» гл. на с. 123.

276. **Карабан С.** Ля вытокаў беларускай дэмакратычнай крытыкі. (1906—1916 гг.)—«Полымя», Минск, 1956, № 10, с. 143—152.

Пра літ.-крытыч. артыкулы М. Багдановіча гл. на с. 144—152.

277. Александровіч С. Творчая спадчына паэта. [Аб да-следаванні і вывучэнні творчасці М. Багдановіча].—«Літ. і мастацтва», Мн., 1956, 8 снеж.

278. Майхрович С. Замечательный белорусский поэт. [К 65-летию со дня рождения М. Богдановича].—«Сов. Белоруссия», Мн., 1956, 11 дёк.

279. Макарэвіч А. Максім Багдановіч.—«Беларусь», Мн., 1956, № 12, с. 24; «Магілёўск. праўда», 1956, 12 снеж.

280. Лапидус Н. И. М. Богданович и Т. Шевченко.—«Учен. зап. [Белорус. гос. ун-та им. В. И. Ленина]», Мн., 1956, вып. 27, с. 200—212.

281. Ивашин В. М. Горький и белорусская литература начала XX века. Мн., Изд-во АН БССР, 1956. 199 с. (АН БССР. Ин-т литературы и искусства).

На с. 46—55 пра асабістыя сувязі М. Горкага з сям'ёй М. Багдановіча; на с. 110—112, 119—122, 137—138, 156—162, 171—172, 178—179, 192 пра ўплыў М. Горкага на творчасць М. Багдановіча.

282. Максим Богданович в Минске. У кн.: Минск. Справочник-путеводитель. Сост.: Е. Садовский. Мн., 1956, с. 242—244.

283. Перкін Н. С. Максім Багдановіч.—У кн.: Нарысы па гісторыі беларускай літаратуры. Мн., Вучпедвыд БССР, 1956, с. 223—246.

284. Акулич А. О мировоззрении М. А. Богдановича.—«Учен. зап. [Мин. гос. пед. ин-та им. А. М. Горького]», Мн., 1956 [1957], вып. 6, юбилейный, с. 121—132.

## 1957

285. Смолкин М. О традициях Пушкина.—«Сов. Отчизна», Мн., 1957, № 1, с. 114—123.

Пра пушкінскія традыцыі ў творчасці М. Багдановіча гл. на с. 114—117.

286. Барсток М. Максім Багдановіч. Да 40-годдзя з дня смерці.—«Сав. школа», Мн., 1957, № 3, с. 8—23.

287. Помнік М. А. Багдановічу.—«Літ. і мастацтва», Мн., 1957, 8 мая.

288 . Майхровіч С. Максім Багдановіч.—«Мін. праўда», 1957, 25 мая; «Настаўн. газ.», Мн., 1957, 23 мая.

289. Калеснік У. Максім Багдановіч.—«Зара», Брэст, 1957, 24 мая.

290. Александровіч С. Сцежкамі песняра. (Да 40-годдзя з дня смерці Максіма Багдановіча).—«Літ. і мастацтва», Мн., 1957, 25 мая.

291. Барадулін Р. З яго песняй.—«Літ. і мастацтва», Мн., 1957, 25 мая.

292. Бэндэ Л. З неапубліканага. [Уступ. артыкул і публікацыя вершаў М. Багдановіча].—«Літ. і мастацтва», Мн., 1957, 25 мая.

293. Грынчык М. Паэт і творчасць народа.—«Літ. і мастацтва», Мн., 1957, 25 мая.

294. Гурьянава Н. Максім Богданович.—«Курортная газ.», Ялта, 1957, 25 мая.

295. Дрозд С. Максім Багдановіч.—«Гродзен. праўда», 1957, 25 мая. (Газ. выд. на беларус. і рус. мовах).

296. Дрозд С. Максім Багдановіч.—«Магілёўск. праўда», 1957, 25 мая.

297. Ермаловіч М. Максім Багдановіч.—«Калгаснае жыццё», Мн., 1957, 25 мая.

298. Жыдовіч І. З верай у светлае будучае. [Пра паездку М. Багдановіча ў Вільню і наладжванне сувязі з Я. Кулалам і Я. Коласам, З. Бядулем і іншымі пісьменнікамі].—«Чырв. змена», Мн., 1957, 25 мая.

299. Кавалёў Н. Максім Багдановіч.—«Гомел. праўда», 1957, 25 мая.

300. Қлышка А. Вялікая любоў і пашана.—«Літ. і мастацтва», Мн., 1957, 25 мая.

301. Крышталь В. Поўны збор твораў [М. Багдановіча. «Творы». Мн., 1957].—«Літ. і мастацтва», Мн., 1957, 25 мая.

302. Лапідус Н. Там, дзе вучыўся паэт.—«Мін. праўда», 1957, 25 мая.

303. Лойка А. Паэт глыбокіх дум і пачуццяў—«Калгас. праўда», Мн., 1957, 25 мая.

304. Майхровіч С. Максім Багдановіч. Да 40-годдзя з дня смерці.—«Мін. праўда», 1957, 25 мая.

305. Міхалап Я. Заўжды жывы вянок паэта.—«Звязда», Мн., 1957, 25 мая.

306. **Міцютэ О.** Беларускі паэт М. Багдановіч.—«Literatüra iр tēpas». («Літ. і мастацтва»), Вільнюс, 1957, 25 мая.—На літ. мове.

307. **Несцяровіч В.** Здзейсненая мары. [Да 40-годдзя з дня смерці Максіма Багдановіча].—«Літ. і мастацтва», Mn., 1957, 25 мая.

308. **Нісневіч С.** Удумлівы знаўца музыкі. [Пра муз.-крытыч. артыкулы М. Багдановіча].—«Літ. і мастацтва», Mn., 1957, 25 мая.

309. **Перкин Н.** Многогранный поэтический талант.—«Сов. Белоруссия», Mn., 1957, 25 мая.

310. **Перкін Н.** Наш жывы сучаснік.—«Літ. і мастацтва», Mn., 1957, 25 мая.

311. **Яфімава М.** Максім Багдановіч.—«Магілёўск. праўда», 1957, 25 мая.

312. **Леанёнак Ю.** Майстар беларускай паэзіі. Да 40-годдзя з дня смерці Максіма Багдановіча.—«Віцеб. рабочы», 1957, 26 мая.

313. **Бойко В.** Певец народных дум.—«Знамя юности», Mn., 1957, 26 мая.

314. **В Минск доставлены библиотека и архив семьи Богдановичей.**—«Сов. Белоруссия», Mn., 1957, 28 мая.

315. **Відкриття пам'ятника поету М. Богдановичу.**—«Радянський Крим», Сімферополь, 1957, 28 трав. (мая).

316. **Памятник Максиму Богдановичу в Мисхоре.**—«Курортная газ.», Ялта, 1957, 28 мая.

317. **Памятник Максиму Богдановичу в Крыму.**—«Сов. Белоруссия», Mn., 1957, 28 мая.

318. **Памяти Максима Богдановича.**—«Лит. газ.», M., 1957, 28 мая.

319. **Майхровіч С.** Выдатны майстар перакладаў.—«Літ. і мастацтва», Mn., 1957, 29 мая.

320. **Варановіч С.** Максім Багдановіч і ўкраінская літаратурা.—«Беларусь», Mn., 1957, № 5, с. 14.

321. **Ватацы Н., Лапідус Н.** Невядомыя творы Максіма Багдановіча. [Уступ. артыкул і публікацыя].—«Полымя», Mn., 1957, № 5, с. 155—162.

322. **Ватацы Н., Лапідус Н.** Юнацкія гады Максіма Багдановіча.—«Маладосць», Mn., 1957, № 5, с. 19—20.

323. **Ватацы Н., Лапідус Н.** Максім Багдановіч аб чэшскім народзе.—«Літ. і мастацтва», Mn., 1957, 15 чэрв.

324. **Яфімаў С.** Каштоўны набытак. [Кнігі і рукапісы А. Я. Багдановіча].—«Маладосць», Mn., 1957, № 8, с. 144.

325. **Гарбацэвіч В.** Чалавск чыстага сэрца. [Успаміны].—«Літ. і мастацтва», Mn., 1957, 28 верас.

326. **Перкін Н. С.** Максім Багдановіч. [Уступ. артыкул].—У кн.: Багдановіч М. Творы. Вершы, апавяданні, нарысы. Mn., Выд-ва АН БССР, 1957, с. 5—22.

327. **Лапидус Н.** Максім Богданович — критик зарубежных литератур.—«Учен. зап. [Белорус. гос. ун-та им. В. И. Ленина]», вып. 39, серия филол., Mn., 1957, с. 97—120.

## 1958

328. **Дзябольскі Д.** Старонкі ўспамінаў.—«Літ. і мастацтва», Mn., 1958, 5 лют.

329. **Смолкін М.** З рукапіснай спадчыны Максіма Багдановіча. [Публікацыя, уступ. артыкул і заувагі].—«Полымя», Mn., 1958, № 3, с. 175—182.

330. **Гурэвіч Э., Фралова Н.** Архіў А. Я. Багдановіча.—«Літ. і мастацтва», Mn., 1958, 7 мая.

331. **Ушанаванне памяці паэта** [М. Багдановіча ў Яраслаўлі ў сувязі з 41-й гадавінай з дня яго смерці].—«Літ. і мастацтва», Mn., 1958, 4 чэрв.

332. **Ватацы Н. Б.** Невядомы тэкст Максіма Багдановіча.—«Літ. і мастацтва», Mn., 1958, 7 чэрв.

333. **Грынчык М. М.** Народна-песенныя матывы ў творчасці М. Багдановіча.—«Весці АН БССР», Mn., 1958, № 4 (ліп.-жн.), с. 149—156.

334. **Чарнецкі М.** Памяці паэта. [Аб устанаўленні мемарыяльнай дошкі на будынку тэхналагічнага інстытута, дзе да рэвалюцыі была яраслаўская гімназія, у якой вучыўся М. Багдановіч].—«Беларусь», Mn., 1958, № 9, с. 23.

335. **Лапидус Н. И.** Максім Богданович — критик и переводчик зарубежных литератур.—«Учен. зап. [Белорус. гос. ун-та им. В. И. Ленина]», серия филол. Mn., 1958, вып. 39, с. 97—120.

336. Шкраба Р. Пясняр беларускага народа.— У к Шкраба Р. Сіла слова. Літ.-крытыч. артыкулы і рэцэнзіі. М Дзяржвыд БССР, 1958, с. 61—68.

337. Фактаровіч Д., Цімафеева В., Лапідус Н. Беларуск літаратура за мяжой. Mn., 1958. 43 с. з іл. (Т-ва па распа сюджванню паліт. і наукаў. ведаў Беларус. ССР).

На с. 5, 9, 13—16 характарызуецца перакладчыцкая дзейнасць М. Е гдановіча, падкрэсліваеца значэнне паэта як папулярызатара лепш узораў замежнай літаратуры, асабліва паэтычнай творчасці славянскага народаў.

## 1959

338. Лапідус Н. Каментары да каментарыяў. [Рэц. на кі Багдановіч М. Творы. Вершы, апавяданні, нарысы. Mn., Выда АН БССР, 1957].—«Полымя», Mn., 1959, № 2, с. 189—196.

339. Лапідус Н. Максім Багдановіч — перакладчык.—«Полымя», Mn., 1959, № 7, с. 130—138.

340. Адамовіч А. Культура творчасці. Літ.-крытыч. артыкулы. Mn., Дзяржвыд БССР, 1959. 237 с.

Аб эстэтычных поглядах М. Багдановіча гл. на с. 203—204.

341. Александровіч С. Над Волгай.— У кн.: Александр віч С. Незабыўнымі сцежкамі. Mn., 1959, с. 49—59; Незабыўнымі сцежкамі. Выд. 2-е, доп. Mn., 1962. (Школьная б-ка с. 97—114. (Пад назв. «Пуцявіна паэта»)).

342. Ахрыменка П. П. Фольклорна-літаратурныя сувязі ўкраінскага і беларускага народаў. Mn., Дзяржвыд БССР, 1959. 204 с.

Аб уплыве ўкраінскай літаратуры на творчасць М. Багдановіча і на с. 111—112; аб перакладах твораў М. Багдановіча на ўкраінскую мову на с. 131—136; аб творах украінскай літаратуры, перакладзеных М. Багдановічам на беларус. і рус. мовы — с. 137—140; пра літаратуразнаўчыя працы М. Багдановіча, прысвечаныя ўкраінскай літаратуры — с. 153—159.

343. Грынчык М. М. Народная паэзія ў ранний творческий период М. Багдановіча. (1908—1910 гг.)— У кн.: Беларусская літаратура. Даследаванні і публікацыі. [Вып.] 2. Mn., Выд-ва АН БССР, 1959. (АН БССР. Ін-т літаратуры імя Я. Купалы), с. 61—69.

344. Лапидус Н. И. Максим Горький и белорусский поэт Максим Богданович.— В кн.: Тезисы докладов и сообщений 2-й конференции горьковедов Поволжья. (Июнь 1959 г.) Горький, 1959, с. 12—15.

## 1960

345. **Михайлик И.** Домик на Грузинской улице, [у якім жыў М. Багдановіч. Ніжні Ноўгарад]. Из блокнота краеведа.—«Гор'к. рабочий», 1960, 4 апр.

346. **Стрельцов М.** От Максима Книжника начало. Пер. с белорус. А. Белова и П. Кобзаревского.—«Неман», Мин., 1960, № 5, с. 79—109.

347. **Лапідус Н.** Паэма пра селяніна Паво. [Аб пераказе М. Багдановічам паэмы фінскага паэта Іагана Людвіга Рунеберга «Паво з Сырыярві»].—«Мін. праўда», 1960, 15 лістап.

348. **Богданович А. Е.** Материалы к биографии Максима Адамовича Богдановича.—У кн.: Беларуская літаратура. Даследаванні і публікацыі. [Вып.] 3. Мин., Выд-ва АН БССР, 1960. (АН БССР. Ін-т літаратуры імя Я. Купалы), с. 172—209; у кн.: Богданович А. Е. Страницы из жизни М. Горького.—Материалы к биографии Максима Богдановича.—Мои воспоминания. Мин., «Наука и техника», 1965, с. 92—135.

349. **Залесская Л.** Об истоках социалистического реализма в белорусской литературе. (Образ положительного героя).—«Известия АН БССР. Отд-ние литературы и языка», 1960, т. 19, вып. 4, с. 316—328.

На с. 326-327 выказванні М. Багдановіча пра значэнне народнай творчасці для развіцця беларускай літаратуры, народныя матывы ў творчасці паэта.

350. **Охріменко П. П.** Шевченко і Білорусія. Київ, 1960, 46 с. Т-во для поширення політичных и научовых знань Української РСР).

Пра багдановічавы пераклады вершаў Т. Шаўчэнкі на рускую мову і артыкулы «Краса і сіла» і «Памяці Т. Г. Шаўчэнкі» на с. 29—31.

## 1961

351. **Лапідус Н.** Максім Багдановіч і Тарас Шаўчэнка.—«Літ. і мастацтва», Мин., 1961, 7 сак.

352. **Горецкий И.** «...Это был сам народ». [Уступ. артыкул да публікацыі артыкула М. Багдановіча «Краса і сіла» пра паэзію Тараса Шаўчэнкі].—«Дружба народов», М., 1961, № 5, с. 218—219.

353. **Бурьян Б.** Пятьдесят и семьдесят. [К 70-летию со дня рождения М. Богдановича].—«Знамя юности», 1961, 10 сент.

354. **Александровіч С.** Ля сіняй бухты. Да 70-годдзя М. Багдановіча.—«Беларусь», 1961, № 11, с. 16.

355. **Барсток М.** Неўміручая песня.—«Беларусь», 1961, № 11, с. 15.

356. **Грынчык М.** З крыніц жыватворных. Да 70-годдзя з дня нараджэння М. Багдановіча.—«Літ. і мастацтва», № 11, 1961, 5 снеж.

357. **Бярозкін Р.** Разам ляцім да зор.—«Літ. і мастацтва», № 11, 1961, 8 снеж.

358. **Ватацы Н.** У газетах, часопісах, кнігах. [Пра выданні і асобныя публікацыі літаратурнай спадчыны М. Багдановіча].—«Літ. і мастацтва», № 11, 8 снеж.

359. **Лапідус Н.** Пяром журналіста. [Да 70-годдзя з дня нараджэння М. Багдановіча].—«Літ. і мастацтва», № 11, 8 снеж.

360. **Паўлаў Ул.** Крылы для ўзлёту. (Да 70-годдзя з дня нараджэння М. Багдановіча).—«Магілёўск. праўда», 1961, 8 снеж.

361. **Акулич А.** Выдающийся поэт-демократ и литературный критик. К 70-летию со дня рождения М. А. Богдановича.—«Сов. Белоруссия», № 11, 9 дек.

362. **Васільеў Б.** Лірык і змагар.—«Звязда», № 11, 9 снеж.

363. **Ганчароў У.** З думкай аб долі роднага краю. Да 70-годдзя з дня нараджэння М. Багдановіча.—«Віцеб. рабочы», № 11, 9 снеж.

364. **Кіркевіч А.** Максім Багдановіч.—«Гродзен. праўда», № 11, 9 снеж.—Газ. выд. на беларус. і рус. мовах.

365. **Проварава З.** [Супрацоўнік Ялцінскага краязнаўчага музея]. Ля сіняй бухты.—«Гомел. праўда», 1961, 9 снеж.

366. **Ранін Б.** Паэт, чалавек, грамадзянін. Да 70-годдзя з дня нараджэння М. Багдановіча.—«Чырв. змена», № 11, 9 снеж.

367. **Садоўскі Я.** Бессмяротнасць паэта. Да 70-годдзя з дня нараджэння М. Багдановіча.—«Настаўн. газ.», № 11, 9 снеж.

368. **Семяноўская Л.** Гонар беларускай літаратуры. (Да 70-годдзя з дня нараджэння М. Багдановіча).—«Гомел. праўда», 1961, 9 снеж.

369. **Базарэвіч М.** Заўсёды малады. Да 70-годдзя з дня нараджэння М. А. Багдановіча.—«Калгас. праўда», № 11, 10 снеж.

370. **Бойко В.** Каждый из вас поэт... (К 70-летию со дня рождения М. Богдановича).—«Знамя юности», Мин., 1961, 14 дек.

371. **Охріменко П.** Глибоке пачуття дружби. Да 70-річча з дня народження М. А. Богдановича.—«Літературна газета», Київ, 1961, 15 груд. (снег.).

372. **Бур'ян Б.** Ён глядзеў на сонца. [Да 70- годдзя з дня нараджэння М. Багдановіча].—«Полымя», Мин., 1961, № 12, с. 153—165.

372а. **Неўміручыя песні.** Да 70-годдзя з дня нараджэння Максіма Багдановіча.—«Голас Радзімы», Мин., 1961, снег., № 94, с. 4.

373. **Гілевіч Н.** Яркая зорка нашай паэзii.—«Полымя», Мин., 1961, № 12, с. 151—152.

374. **Лапидус Н.** Максим Богданович — литературный критик. (К 70-летию со дня рождения).—«Неман», Мин., 1961, № 6 (ноябрь — дек.), с. 138—143.

375. **Майхровіч С.** Максім Багдановіч.—«Нар. асвета», Мин., 1961, № 12, с. 74—79.

376. **Рыльскі М.** Вянок любvi.—«Полымя», Мин., 1961, № 12, с. 151.

377. **Ларченко М. Г.** Тарас Шевченко и Максим Богданович.— В кн. Т. Р. Шевченко и славянские народы. Киев, 1961, с. 19—21.

378. **Колас Я.** Благотворный вплив великого співця [Т. Шаўчэнкі]. Кіїв, АН УРСР, 1961. 19 с.

На с. 16—17 пра артыкул М. Багдановіча «Краса і сіла», прысвечаны паэзii Т. Шаўчэнкі.

## 1962

379. **Лапідус Н.** Першая баразна. {Пушкінскія традыцыі ў творчасці М. Багдановіча}.—«Літ. і мастацтва», Мин., 1962, 9 лют.

380. **Буйла К.** Пра дні мінулыя. [Успаміны пра сустрэчы з Янкам Купалам].—«Беларусь», Мин., 1962, № 7, с. 21—22.

Гл. аб наведванні М. Багдановічам Вільні ў 1911 г. У тэксле змешчана невядомая раней эпіграма М. Багдановіча «Я. Купала — не малое, ды благое, наравістае дзіця...»

381. **Адкрыццё мемарыяльнай дошкі паэту Максіму Багдановічу [у Ялце].**—«Звязда», Мин., 1962, 26 кастр.; «Сов. Белоруссия», Мин., 1962, 26 окт.; «Літ. і мастацтва», Мин., 1962, 30 кастр.

382. Ахрыменка П. П. Беларуская літаратура і фальклор  
Мн., Выд-ва М-ва выш., сярэд. спец. і праф. адукцыі БССР  
1962. 142 с.

Раздз. «Максім Багдановіч і фальклор» на с. 50—59.

383. Богданович Максим Адамович.— Краткая литератур-  
ная энциклопедия, т. 1. М., 1962, с. 656.

## 1963

384. Ларчанка М. Пясняр яднання народаў.—«Полымя»,  
Мн., 1963, № 6, с. 164—172.

385. Лойка А. Максім Багдановіч і народная паэзія.—«По-  
лымя», Мн., 1963, № 7, с. 187—190.

386. Лужанін М. Месца ў паэтычным страі. Па старонках  
першых кніг.—«Літ. і мастацтва», Мн., 1963, 11 чэрв.

М. Лужанін называе «Вянок» М. Багдановіча як узор цэльнасці лірыч-  
най кнігі, характарызуе яе структуру.

387. Бас І. Упершыню на рускай мове. [Пра верш М. Баг-  
дановіча «Мая душа», апублікованы ў перакладзе Кле на рус-  
скую мову ў газ. «Мин. голос», 1910, № 153].—«Беларусь», Мн.,  
1963, № 12, с. 29.

388. Барысенка В., Івашин В. Роля рускай класічнай літа-  
ратуры ў развіцці рэалізму беларускай літаратуры XX ста-  
годдзя. Мн., Выд-ва АН БССР, 1963. 36 с. (АН БССР.  
Беларускі камітэт славістаў. V Міжнародны з'езд славістаў).

М. Багдановіч і руская літаратура гл. на с. 14—16, 22—25.

389. Белорусские поэты. (XIX— нач. XX века). Вступит.  
статья, сост. и примеч. Р. И. Файнберг. М.—Л., «Сов. пи-  
сатель», 1963. (Б-ка поэта. Большая серия, 2-е изд.).

Пра творчы шлях М. Багдановіча гл. у прадмове на с. 44—70, а такса-  
ма ў біяграфічнай даведцы на с. 257—260.

390. Ларчанка М. Славянская супольнасць. Мн., Выд-  
ва М-ва выш., сярэд. спец. і праф. адукцыі БССР, 1963. 238 с.

Аб паэтычным перакладзе М. Багдановічам урыўка са «Слова аб палку  
Ігараўым»— с. 193—194; уплыў М. Горкага на творчасць М. Багдановіча—  
с. 229—230.

391. Ивашин В. В. У истоках социалистического реализма.  
Мн., Изд-во АН БССР, 1963. 331 с.

Пра М. Багдановіча гл. на с. 6, 10, 11, 28—30, 50, 58, 59, 65, 83, 85—86,  
98, 109—115, 117, 127—129, 131, 135, 140, 146, 157—158, 166, 171—185,  
189, 192—193, 204, 219, 294, 295, 324, 327.

## 1964

392. Базарэвіч М. У сэрцы — песня Тараса. [М. Багдановіч  
і Т. Шаўчэнка].—«Чырв. змена», Мн., 1964, 8 сак.

**393. Ларченко М. Г.** Тарас Шевченко і білоруська літаратура.—«Українська мова і література в школі», Київ, 1964, № 3, с. 31—35.

На с. 34—35 аб артыкулах М. Багдановіча пра Т. Шаўчэнку.

**394. Ліс А.** Хто напісаў музыку «Зоркі Венеры»?—«Маладосць», Мн., 1964, № 5, с. 136.

Аўтар артыкула на аснове гутаркі з былым членам Қампартыі Заходняй Беларусі Клаўдыйяй Гоцка (Бурай) сцвярджае, што аўтарам раманса «Зорка Венера» на слова М. Багдановіча быў барацьбіт за справу працоўных Заходняй Беларусі Сымон Рак-Міхайлоўскі.

**395. Пігуляк М. Д.** Максім Богданович і Західна Україна.—«Радянська літературознавство», Київ, 1964, № 6, с. 121—124.

**396. Садоўская М.** Лермантаў і Багдановіч.—«Нар. асвета», Мн., 1964, № 10, с. 83—87.

**397. Лужанін М.** Колас расказвае пра сябе. Мн., «Беларусь», 1964. 324 с.

На с. 281—282 прыведзена выказванне Я. Коласа пра М. Багдановіча.

**398. Лужанин М.** Якуб Колас рассказывает... Авториз. пер. с белорус. Е. Мозолькова. М., «Сов. писатель», 1964. 400 с.

На с. 345—346—выказванне Я. Коласа пра М. Багдановіча.

## 1965

**399. Нольман М.** Пушкин и Саади. (К истолкованию стихотворения «В прохладе сладостной фонтанов»).—«Рус. лит.», М., 1965, № 1, с. 123—134.

На с. 133 аўтар спасылаецца на артыкул М. Багдановіча «Дзве нататкі аб вершах Пушкіна» (на рус. мове).

**400. Ватацы Н.** У пошуках спадчыны.—«Маладосць», Мн., 1965, № 2, с. 124—135.

**401. Ватацы Н.** З сямейнага альбома Максіма Багдановіча.—«Беларусь», Мн., 1965, № 8, с. 27.

**402. Стральцоў М.** На пачатку ўсіх пачаткаў. [Аб ролі Я. Купалы, Я. Коласа і М. Багдановіча ў развіцці беларускай літаратуры].—У кн. Стральцоў М. Жыццё ў слове. Літ.-крытыч. артыкулы. Мн., «Беларусь», 1965, с. 14—31.

## 1966

**403. Саламеўіч І.** Невядомы пераклад «Слуцкіх ткачых» [М. Багдановіча на польскую мову].—«Літ. і мастацтва», Мн., 1966, 25 студз.

404. Клышка А. Цвяточок радзімы васілька. [Пра верш М. Багдановіча «Слуцкія ткачыхі»].—«Полымя», Мн., 1966, № 3, с. 171—178; у кн.: Клышка А. Права на верш. Мн., «Беларусь», 1967, с. 5—29.

405. Каҳаноўскі Г. Тут гасціў Максім Багдановіч. [в. Краснае Маладзеч. р-на].—«Літ. і мастацтва», Мн., 1966, 26 ліп.

406. Мурнеў А. Паэт і грамадзянін. Насустрач 75-годдзю з дня нараджэння М. Багдановіча.—«Звязда», Мн., 1966, 28 верас.

407. Чабаненка В. Гордістъ братньоі Білорусі. До 75-річчя від дня народження Максіма Богдановича.—«Запорізька праўда», 1966, 2 лістоп. (лістап.).

408. Лойка А. Слова пра паэта.—«Чырв. змена», Мн., 1966, 8 снеж.

410. Айзенштадт Г. Твой сын, Белоруссия!—«Знамя юношти», Мн., 1966, 9 дек.

411. Багатыроў А. На ўсё жыццё [палюбліся вершы М. Багдановіча. Пра ўплыў лірыкі паэта на творчасць беларускіх кампазітараў].—«Літ. і мастацтва», Мн., 1966, 9 снеж.

412. Ватацы Н. Певец родной земли.—«Сельск. газ.», Мн., 1966, 9 дек.

413. Гілевіч Н. Народу аддаў ён «апошні свой скарб».—«Літ. і мастацтва», Мн., 1966, 9 снеж.

414. Дзеля славы і шчасця бацькаўшчыны. [Да 75-годдзя з дня нараджэння М. Багдановіча. Перадавы].—«Літ. і мастацтва», Мн., 1966, 9 снеж.

415. Лойка А. Пясняр народа.—«Звязда», Мн., 1966, 9 снеж.

416. Ляшук В. Певец синеокой Белоруссии.—«Заря», Брест, 1966, 9 дек.

417. Макарэвіч А. Гуманіст, асветнік, патрыёт. Да 75-годдзя з дня нараджэння М. Багдановіча.—«Магілёўск. праўда», 1966, 9 снеж.

418. Олешківський А. М. Богданович у Криму.—«Кримськая правда», Сімферопаль, 1966, 9 груд. (снеж.).

419. **Посевцова М.** Немеркнущая звезда поэзии.—«Гродн. правда», 1966, 9 дек.

420. **Разумай Г.** «Я не самотны, я кнігу маю...» [Аб прапанандзе твораў М. Багдановіча ў Смалявіцкай раённай бібліятэцы імя паэта].—«Літ. і мастацтва», Мн., 1966, 9 снеж.

421. **Сніцарава Н.** Пясняр свайго народа.—«Мін. праўда», 1966, 9 снеж.

422. **Чабаненка В.** На спільній ниві. [М. Багдановіч і ўкраінская літаратура].—«Літаратурна Україна», Київ, 1966, 9 груд. (снеж.)

423. **Чабаненка В.** Над сівым Дняпром, над гаманлівым Чарамошам... [гучаць песні Максіма Багдановіча. Аб гіст.-этнагр. нарысах паэта пра Украіну і аб украінскай крытыцы пра М. Багдановіча].—«Літ. і мастацтва», Мн., 1966, 9 снеж.

424. **Чабаненко В.** Співець братэрства.—«Вільна Україна», Львів, 1966, 9 груд. (снеж.)

425. **Шаўчэнка Д., Рымша М.** Зорка нашай паэзіі.—«Гомел. праўда», 1966, 9 снеж.

426. **Нисневич И.** Поэт и музыка.—«Сов. Белоруссия», Мн., 1966, 10 дек.

427. **Нисневич И.** Слово, живущее в песне.—«Сельск. газ.», Мн., 1966, 10 дек.

428. **Баратинський П.** Співець народної долі.—«Радянська Житомирщина», 1966, 11 груд. (снеж.)

429. **Панизник С.** «Білим каменем відзначу...» (До 75-річчя від дня народження Максіма Богдановіча).—«Ленінська молодь», 1966, 11 груд. (снеж.)

429а. **Майхровіч С.** Непаўторны талент.—«Голос Радзімы», Мн., 1966, снеж., № 48, с. 6.

429б. **Мажэйка А.** Вершы гучныя, як звон.—«Голос Радзімы», Мн., 1966, снеж., № 48, с. 6.

Чэшскі, нямецкі, французскі і італьянскі друк пра М. Багдановіча. Тэндэнцыйнасць выдання твораў М. Багдановіча ў перакладзе на нямецкую мову ў Заходній Германіі (1949).

430. **Ахрыменка В.** Багдановіч і сусветная літаратура.—«Беларусь», Мн., 1966, № 12, с. 28.

431. **Валасовіч-Гразнова Г.** Успаміны пра брата.—«Полымя», Мн., 1966, № 12, с. 126—130.

432. Гілевіч Н. «З друкарні пана Марціна Кухты». Да 75-годдзя з дня нараджэння Максіма Багдановіча.—«Полымя» Мн., 1966, № 12, с. 123—125.

433. Годнеў Ц. Брэты Багдановічы. Успаміны таварыша па гімназіі. Літ. запіс Н. Ватацы.—«Маладосць», Мн., 1966, № 12, с. 106—108.

434. Жэлезнік Г. Он совершил все, что мог. [Фрагменты з дысертацыі Р. Жэлезніка, абароненай у пачатку 1941 г. Праз некалькі месяцаў аўтар загінуў на фронце].—«Неман», 1966, № 12, с. 160—169.

435. Каараткевіч У. Летапісец. 75 гадоў з дня нараджэння Максіма Багдановіча.—«Маладосць», Мн., 1966, № 12, с. 101—106.

436. Макарэвіч А. Гуманіст, асветнік, патрыёт.—«Беларусь», Мн., 1966, № 12, с. 26—27.

437. Лубківський Р. Речник приречених. До 75-річчя з дня народження М. Богдановича.—«Дніпро», Київ, 1966, № 12, с. 112.

438. Майхровіч С. Максім Багдановіч.—«Нар. асвета», Мн., 1966, № 12, с. 82—89.

439. Пігуляк М. Д. Максім Богданович. (До 75-річча з дня народження ).—«Український гісторичний журнал», Київ, 1966, № 12, с. 129—130.

440. Смолкін М. Школа паэтаў. Да 75-годдзя з дня нараджэння Максіма Багдановіча.—«Полымя», Мн., 1966, № 12, с. 131—140.

441. Барадулін Р. Геній роднага слова.—У кн.: Дзень паэзii. 1966. Мн., «Беларусь», 1966, с. 13—16.

442. Міхайлаў М. Р. Максім Багдановіч.—У кн.: Беларуская дзіцячая літаратура. Пад агульн. рэд. М. Б. Яфімавай і М. М. Барсток. Мн., «Выш. школа», 1966, с. 61—69.

443. Янкоўскі Ф. М. З нататкаў пра афарызы. (Багдановічава слова).—У кн.: Материалы научно-теоретической конференции. (Тезисы докл.). Секция филол. наук. (16—17 марта). Мн., 1966. (Мин. гос. пед. ин-т им. А. М. Горького), с. 40—41.—Отпеч. множит. аппаратом.

## 1967

444. Ватацы Н. Там, дзе жыў Максім Багдановіч. [Інфарм. нататка пра пасяджэнне членаў Т-ва старых ніжагародцаў,

якое адбылося ў Горкаўскім дзяржаўным музеі А. М. Горкага з прычыны 75-годдзя з дня нараджэння М. Багдановіча].— «Літ. і мастацтва», Mn., 1967, 20 студз.

445. Денисюк І. Світло высокой зорі. (Із скарбниці світової поезії).— «Жовтень», Львів, 1967, № 2, с. 115—123.

446. Барахович А. Классик белорусской поэзии с берегов Волги.— «Волга», Саратов, 1967, № 3, с. 173—176.

447. Бядуля З. Вясной — на вясне жыцця свайго. [Некраглог, напісаны на смерць М. Багдановіча Бядулем у маі 1917 г.].— «Літ. і мастацтва», Mn., 1967, 23 мая.

448. Яскевіч А. Запаветы майстра. Перачытваючы М. Багдановіча. [Аб адносінах паэта да фальклора].— «Літ. і мастацтва», Mn., 1967, 23 мая.

449. Чабаненко В. Нязгасна зоря поезії. 25 траўня — 50-річчя з дня смерті М. Богдановіча.— «Комсомолець Запоріжжя», 1967, 24 траўня (мая).

450. Охріменко П. З синівською любов'ю. [М. Багдановіч і Україна].— «Культура і життя», Київ, 1967, 25 траўня (мая).

451. Охріменко П. Максим Богданович и Україна.— «Деснянська правда», Чернігів, 1967, 27 траўня (мая).

452. Добрянський А. Він кликаў бурю.— «Радянська Буковина», Черновцы, 1967, 6 чэрв.

453. Березкин Г. Страница дружбы. [Рэц. на артыкул А. Бараховіча «Класік беларускай паэзіі з берагоў Волгі» і на пераклады вершаў М. Багдановіча з беларус. на рус. мову, змешчаныя ў часопісе «Волга», 1967, № 3].— «Неман», Mn., 1967, № 6, с. 171—173.

454. Чабаненко В. А. Максим Богданович. (До 50-річчя з дня смерті).— «Українськая мова і література в школі», Київ, 1967, № 6, с. 90—91.

455. Брыль Я. Жменя сонечных промняў. Лірычныя нататкі.— «Маладосць», Mn., 1967, № 8, с. 7—25. (Выказанне пра М. Багдановіча на с. 11—12).

456. Бярозкін Р. Персідскі ўзор і «цвяток радзімы васілька». [Цыкл вершаў П. Панчанкі «Іранскі дзённік»].— «Маладосць», Mn., 1967, № 8, с. 83—92.

На с. 84—85 аўтар выказвае свае думкі пра «персідскую» матывы ў паэзіі М. Багдановіча.

457. Верас З. Пяць месяцаў у Мінску. З жыцця М. Багдановіча.— «Літ. і мастацтва», Mn., 1967, 29 верас.

458. Стральцоў М. «Маладому вераб'ю блага...» [Раздел з кнігі аўтара «Загадка Багдановіча】.—«Літ. і мастацтва», Мн., 1967, 17 лістап.; у кн.: Стральцоў М. Загадка Багдановіча. Мн., «Беларусь», 1969, с. 3—14.

459. Симоненко П. Співець синьоокого краю. Вірші білоруського поета М. Богдановіча ў перакладах В. Чабаненко.—«Запорізька правда», 1967, 29 груд. (снеж.)

460. Андриенко О. К. М. Богданович и русская литература.—У кн.: Матэрыялы XV научно-теоретической конференции. (22—24 марта). Тезисы докл. Обществ. науки и литературоведение. Мн., 1967. (Мин. гос. пед. ин-т иностр. яз.), с. 109—113.—Ратапр. выд.

461. Андриенко О. К. М. Богданович и русская литература.—У кн.: Тыпалогія і гісторыя славянскіх моў і ўзаемасувязі славянскіх літаратур. (Тэзісы дакл. і паведамл.) Мн., 1967. (Беларус. дзярж. ун-т імя У. І. Леніна), с. 46—49.

462. Охріменко П. П. Максим Богданович и Крым.—У кн.: Материалы к XV научно-методической конференции. (Тезисы докл.) Гомель, 1967. (Гомел. гос. пед. ин-т им. В. П. Чкалова), с. 14—16.—Ратапр. выд.

463. Охріменко О. Г. Максим Богданович и античная литература.—У кн.: Материалы к XV научно-методической конференции. (Тезисы докл.). Конференция состоится 5—6 октября 1967 г. Гомель, 1967. (Гомел. гос. пед. ин-т им. В. П. Чкалова), с. 7—9.—Ратапр. выд.

464. Охріменко О. Г. Максим Богданович и античность.—У кн.: Материалы межвузовской научной конференции по проблемам теории и истории белорусской и русской литературы. (Докл.). 20—21 октября. Мн., 1967. (Мин. гос. пед. ин-т им. А. М. Горького), с. 55—56.—Ратапр. выд.

465. Гілевіч Н. Ты не згаснеш, ясная зараначка... [Уступ. артыкул].—У кн.: Багдановіч М. Вершы. Мн., «Нар. асвета», 1967. (Школьная б-ка), с. 3—18.

466. Денисюк І. Речник білоруського відродження. [Уступ. артыкул].—У кн.: Богданович М. Лірика. Київ, «Дніпро», 1967, с. 5—17.

467. Лапидус Н. Традиции М. Богдановича в области художественного перевода.—У кн.: Актуальные проблемы теории художественного перевода. Материалы Всесоюз. симпозиума. (25 февр.—2 марта 1966 г.). Т. 1. М., 1967, с. 335—340.—Ратапр. выд.

468. Яскевіч А. Пошукі стылю.— У кн.: Яскевіч А. Карапі маладога дрэва. [Літ.-крытыч. артыкулы]. Мн., «Беларусь», 1967, с. 35—61.

Пра пошукі М. Багдановіча ў выпрацоўцы стылю беларус. літаратуры гл. на с. 35—40.

469. Стральцоў М. У рабочым парадку. [Аб прызванні паэтаў і іх грамадскім абавязку].— У кн.: Дзень паэзіі. 1966. Мн., 1967, с. 25—33.

Аб адносінах большасці нашаніўцаў да паэзіі М. Багдановіча гл. на с. 32—33.

## 1968

470. Замерфельд Я. Чаму я купіў кнігу. [Заўвагі чытача аб афармленні кн.: Багдановіч М. Вершы. Мастак М. Ц. Гуціеў. Мн., «Нар. асвета», 1967. 220 с. (Школьная б-ка)].— «Літ. і мастацтва», Мн., 1968, 5 студз.

471. Лойка А. Вянок сяброўства. [Рэц. на кн.: Богданович М. Лірика. Київ, «Дніпро», 1967. (Перлинны світовой лірикі)].—«Літ. і мастацтва», Мн., 1968, 23 студз.

472. Ватаци Н. «В 1917 году, вдали от родной Белоруссии, в Крыму...»— «В мире книг», М., 1968, № 1, с. 46. (Факты, находки, сообщения).

473. П'янов В. Речник белоруського відродження. [Рэц. на кн.: Богданович М. Лірика. Київ, «Дніпро», 1967. (Перлинны світовой лірикі)].—«Друг чытача», Київ, 1968, 28 лют.

474. Охріменко П. У братньому еднанні. [Рэц. на кн.: Богданович М. Лірика. Київ, «Дніпро», 1967. (Перлинны світовой лірикі)].—«Деснянська правда», Чернігів, 1968, 5 бераз. (сак.).

476. Лапідус Н. Шчодрасць вялікага сэрца. [Аб дружбе М. Горкага і А. Я. Багдановіча, пра ўплыў М. Горкага на творчасць М. Багдановіча].— «Беларусь», Мн., 1968, № 3, с. 12.

477. Кобржицкая Т. Богданович на Украине. [Рэц. на кн.: Богданович М. Лірика. Пер. з белорус. Київ, «Дніпро», 1967. (Перлинны світовой лірикі)].—«Неман», Мн., 1968, № 4, с. 181—183.

478. Рагойша В. Любоў — за любоў. [Рэц. на кн.: Богданович М. Лірика. Київ, «Дніпро», 1967. (Перлинны світовой лірикі)].— «Полымя», Мн., 1968, № 4, с. 227—229.

479. Ільенка І. Голос пабратима. [Рэц. на кн.: Богданович М. А. Лірика. Пер. з белорус. Київ, «Дніпро», 1967. (Пер-

лини світової лірики)].—«Вітчизна», Київ, 1968, № 6, с. 203—205.

480. Яскевіч А. Перачытаючы Багдановіча.— «Магілёўск. праўда», 1968, 2 жн.

481. Стральцоў М. Ад Максіма Кніжніка пачатак.— «Полымя», Мн., 1968, № 9, с. 126—167.

482. Бачыла А. Максімавымі сцежкамі. Жыццё. Гарэнне. Творчасць.— «Маладосць», Мн., 1968, № 11, с. 149—158.

483. Лапидус Н. И. Максим Гор'кий и Максим Богданович.— В кн.: М. Гор'кий и вопросы литературы. Тезисы докл. науч.-теорет. конф., посвящ. 100-летию со дня рождения А. М. Горького. 21—23 марта. Мн., 1968. (Белорус. гос. ун-т им. В. И. Ленина. Филол. фак.), с. 18—19.

484. Лойка А. Лірыка Максіма Багдановіча. [Уступ. артыкул].— У кн.: Багдановіч М. Маладзік. Лірыка. Мн., «Беларусь», 1968, с. 7—13.

485. Лойка А. Максім Багдановіч. [Уступ. артыкул].— У кн.: Багдановіч М. Зб. тв. У 2-х т. Т. 1. Мн., «Навука і тэхніка», 1968, с. 7—24.

486. Лойка А. Слова пра паэта. [Уступ. артыкул].— У кн.: Максім Багдановіч. Альбом-выстаўка ў школе. Склад.: Н. Ватацы, А. Лойка. Мн., «Нар. асвета», 1968, с. 2—5.

487. Поступальский И. С. Валерий Брюсов и Максим Богданович.— У кн.: Брюсовские чтения 1966 года. Ереван, «Айстан», 1968. (Ереван. гос. пед. ин-т им. В. Я. Брюсова), с. 430—451.

488. Мішчанчук М. І. Да пытання беларуска-рускіх літаратурных сувязей. (М. Багдановіч і Я. Баратынскі).— У кн.: Проблемы беларускай філалогіі. Тэзісы дакладаў рэспубліканскай канферэнцыі, прысвечанай 50-годдзю БССР і КПБ. Мн., 1968. (Беларус. дзярж. ун-т імя У. І. Леніна), с. 83—85.

489. Чабаненко В. А. Видатний поэт і слов'янознавець М. Богданович. [Літ.-крытыч. артыкул].— У кн.: Слов'янське літературознавство і фольклористика. Рэспубликанський міжвідомчый збірник. Вып. 4. «Навукова думка», Кіїв, 1968, с. 119—130.

490. Майхровіч С. Слова аб палку Ігаравым. Мн., «Навука і тэхніка», 1968.

Аб творчым наследаванні М. Багдановіча «Слову аб палку Ігаравым» гл. на с. 153—156.

## 1969

491. Грынчык М. М. Максім Багдановіч. (1891—1917).—У кн.: Гісторыя беларускай дакастрычніцкай літаратуры. У 2-х т. Т. 2. Мн., 1969, с. 429—465.

492. Бярозкін Р. Па законах красы. [Дыскусія на старонках «Нашай нівы» аб шляхах развіцця беларускай паэзіі і эстэтычныя погляды М. Багдановіча].—«Полымя», Мн., 1969, № 4, с. 214—232; У кн.: Бярозкін Р. Постаці. Артыкулы пра паэтаў. Мн., «Беларусь», 1971, с. 58—103; у кн.: Бярозкін Р. Кніга пра паэзію. Выбранае. Мн., «Маст. літ.», 1974, с. 154—192.

493. Ватацы Н. Брусаў і Максім Багдановіч. [Рэц. на артыкул І. С. Паступальскага «Валерий Брюсов и Максим Богданович», апублікованы ў кн.: Брюсовские чтения 1966 года. Ереван, 1968].—«Літ. і мастацтва», Мн., 1969, 4 крас.

494. Брандабоўскі Ул. Таленавіты паэт і даследчык. (Вывучэнне творчасці М. Багдановіча ў 8 класе).—«Нар. асвета», Мн., 1969, № 5, с. 62—69.

495. Стрельцов М. От Максима Книжника начало. Пер. с белорус.: А. Белов, П. Кобзаревский.—«Неман», Мн., 1969, № 5, с. 97—109.

496. Грынчык М. М. Фальклорныя традыцыі ў беларускай дакастрычніцкай паэзіі. Мн., «Навука і тэхніка», 1969. 295 с. (АН БССР. Ін-т літаратуры імя Я. Купалы).

Аб праблеме фальклору ў творчасці М. Багдановіча гл. на с. 190—193.

497. Ахрыменка П. П. Тарас Шаўчэнка і Беларусь. Мн., «Выш. школа», 1969. 126 с.

На с. 48—49 гл. пра ўплыў Т. Шаўчэнкі на паэтычную творчасць М. Багдановіча.

498. Нісневіч І. Паэт і музыка.—У кн.: Музыка наших дзён. Мн., «Беларусь», 1969, с. 47-59.

499. Ралько І. Д. Беларускі верш. Старонкі гісторыі і тэорыі. Мн., «Выш. школа», 1969. 231 с.

Пра погляды М. Багдановіча на вершаскладанне гл. на с. 104, 106, 109—113, 133, 159—162, 186, 208—220.

## 1970

500. Гилевич Н. [Рэц. на кн.: Багдановіч М. Збор твораў. У 2-х т. Т. 1—2, Мн., «Навука і тэхніка», 1968].—«Неман», Мн., 1970, № 1, с. 179—180.

501. Бачыла А. Пасля дарогі. Штрыхі да партрэта [М. Багдановіча].—«Маладосць», Мн., 1970, № 9, с. 141—148.

502. **Лойка А.** Багдановіч Максім Адамавіч.— Беларуская Савецкая Энцыклапедыя. Т. 2. Мн., 1970, с. 60—61.

502а. **Лапідус Н.** Паэма пра селяніна Паво. [Пра пераклад М. Багдановічам паэмы фін. паэта Іагана Людвіга Рунеберга «Паво з Сырыярві»].— «Мін. праўда», 1970, 15 лістап.

1971

503. **Мухарынская Л.** У вянок Максіму Багдановічу. Яшчэ раз пра оперу «Зорка Венера».— «Літ. і мастацтва», Мн., 1971, 23 крас., с. 10—11.

504. **Богданович П. А.** Слово о старшем брате. [Пісьмы П. А. Багдановіча пра М. Багдановіча. Публікацыя, прадм. і камент. Н. Ватацы].— «Неман», Мн., 1971, № 4, с. 146—156.

505. **Войцікова Л.** Пяць месяцаў у Мінску. Успаміны [з жыцця М. Багдановіча].— «Белавежа». Літ. альманах, Беласток, 1971, № 2, с. 191—196.

506. **Рагойша В.** На шляху да рускага чытання. [Рэц. на кн.: Богданович М. А. Стихотворения. Пер. с белорус. М., «Худож. лит.», 1971].— «Літ. і мастацтва», Мн., 1971, 17 верас., с. 10—11.

507. **Вершы Багдановіча па-польску.** [Інфармацыя пра пераклады, зробленыя Тадэвушам Хрусцялеўскім і Янам Гушчам і апублікованыя ў варшаўскім часопісе «Literatura swiatu. («Літ. свету») ].— «Літ. і мастацтва», Мн., 1971, 15 кастр.

508. **Чабаненко В.** Братнія обійми. [М. Багдановіч і ўкраінская літаратура].— «Запорызька правда», 1971, 29 жовт. (кастр.)

509. **Лужанін М.** Новым святлом у новым часе. [Пра патрабавальнасць М. Багдановіча да сваіх твораў. Да 80-годдзя з дня нараджэння М. Багдановіча].— «Літ. і мастацтва», Мн., 1971, 3 снеж., с. 4; іл.: «Максім Багдановіч». Фрагмент скульптуры С. Вакара.

510. **Сіпакоў Я.** У родным краі ёсць крыніца... [Пра паэтычнае майстэрства М. Багдановіча, аб кампазіцыі яго кнігі «Вянок»].— «Літ. і мастацтва», Мн., 1971, 3 снеж., с. 4—5.

511. **Ярош М.** Максіму Багдановічу было б 80...— «Літ. і мастацтва», Мн., 1971, 3 снеж., с. 4—5, з партр.

512. **Ахрыменка П.** З павагай і любов'ю. [Да 80-годдзя з дня нараджэння Максіма Багдановіча].— «Деснянська правда», Чернігів, 1971, 8 груд. (снеж.)

513. **Брандабоўскі У.** Светлы талент.— «Настаўн. газ.», Мн., 1971, 8 снеж.

514. **Ларчанка М.** Выдатны паэт і грамадзянін.— «Мін. праўда», 1971, 8 снеж.; «Віцеб. рабочы», 1971, 8 снеж.

515. **Майхровіч С.** Пра народ, для народу. [Да 80-годдзя М. Багдановіча].— «Настаўн. газ.», Мн., 1971, 8 снеж.

516. **Барсток М.** Натхненія жывая крыніца. [Да 80-годдзя з дня нараджэння М. Багдановіча].— «Звязда», Мн., 1971, 9 снеж.

517. **Базарэвіч М.** Талент шматгранны.— «Звязда», Мн., 1971, 9 снеж.

518. **Бойка В.** «Як дар прыроды...» [Да 80-годдзя з дня нараджэння М. Багдановіча].— «Звязда», Мн., 1971, 9 снеж.

519. **Борт А.** Любоў шчырая, бязмежная. [М. Багдановіч і Украіна].— «Звязда», Мн., 1971, 9 снеж.

520. **Бурьян Б.** Неугасимый свет. [К 80-летию М. Богдановича].— «Сов. Белоруссия», Мн., 1971, 9 дек.

521. **Дрозд С.** Он днёй грядущих видел свет.— «Гродн. правда», 1971, 9 дек.

522. **Звонак А.** Подвиг поэта.— «Сельск. газ.», Мн., 1971, 9 дек.

523. **Лапідус Н.** Высокія берагі юнацтва. [Да 80-годдзя з дня нараджэння М. Багдановіча].— «Вяч. Мінск», 1971, 9 снеж.

524. **Пясняр роднага краю.** [Да 80-годдзя з дня нараджэння М. Багдановіча. З партр.].— «Звязда», 1971, 9 снеж.

525. **Моисейчик А.** Чародей родного слова.— «Заря», Брест, 1971, 9 дек.

526. **Святлова Н.** Зорка паэта.— «Чырв. змена», Мн., 1971, 9 снеж.

527. **Чабаненко В.** Трибун вільності і братерства.— «Комсомолец Запоріжжя», 1971, 9 грудн. (снеж.)

528. **Лапідус Н.** У яраслаўскай газеце «Голос». [Артыкулы М. Багдановіча пра М. А. Някрасава].— «Літ. і мастацтва», 1971, 10 снеж., с. 4—5.

529. **Абола М.** Нязгасны свет кароткага мігу жыцця. [Да 80-годдзя з дня нараджэння М. Багдановіча].— «Literatüra un

*Maksla* («Літ. і мастацтва»), Рыга, 1971, 11 снеж., с. 4.—  
На латыш. мове.

530. Гайдук М. Неўміручы талент.— «Ніва», Беласток, 1971,  
12 снеж., с. 1,6.

531. Базарэвіч М. Він любив сестру Україну.— «Запорізька  
правда», 1971, 14 грудн. (снеж.).

532. Каханоўскі Г. Пуцявінамі роднага слова. [Да 80-год-  
дзя з дня нараджэння М. Багдановіча].— «Мін. праўда», 1971,  
15 снеж.

533. Колас В. Вранішня зоря білоруської поезіі.— «Літера-  
турна Україна», Київ, 1971, 17 грудн. (снеж.)

534. Грынчык М. Паэт светлай надзеі.— «Голас Радзімы»,  
Мн., 1971, снеж., № 50.

535. Ватацы Н. Лёгкіх шляхоў не шукаў. Публікацыя пісь-  
маў А. Я. Багдановіча пра творы сына.— «Маладосць», Мн.,  
1971, № 12, с. 114—116.

536. Лойка А. Паперадзе часу. [Да 80-годдзя з дня нара-  
джэння М. Багдановіча].— «Полымя», Мн., 1971, № 12,  
с. 182—192.

537. Лойка А. Зорка Венера.— «Работніца і сялянка», Мн.,  
1971, № 12, с. 18—19.

538. Майхровіч С. Максім Багдановіч.— «Беларусь», Мн.,  
1971, № 12, с. 11.

539. Мішчанчук М. Яго след будзе вечна жывым.— «Нар.  
асвета», Мн., 1971, № 12, с. 82—86.

540. У братній сям'і. [Па старонках друку братніх рэспуб-  
лік. Артыкулы]: Пра Максіма Багдановіча [і інш.].— «Ka-  
vogs» («Сцяг»), Рыга, 1971, № 12, с. 167—176.— На латыш.  
мове.

541. Щербакова Т. Опера о белорусском поэте [«Зорка Ве-  
нера» Ю. Семянкі. Лібрэта А. Бачылы].— «Сов. музыка», М.,  
1971, № 12, с. 51—53.

542. Поступальский И. О поэзии Максима Богдановича.  
[Уступ. артыкул].— У кн.: Богданович М. Стихотворения. Пер.  
с белорус. М., «Худож. лит», 1971, с. 3—13.

543. Перкін Н. С. Нацыянальнае і інтэрнацыянальнае ў лі-  
таратуры. Вопыт тэарэтычнага даследавання. Мн., «На-  
вuka і тэхніка», 1971. 199 с. (АН БССР. Ін-т літаратуры імя  
Я. Купалы).

Пра выказванні М. Багдановіча аб нацыянальным і інтэрнацыянальным ў літаратуры гл. на с. 53, 55—62.

544. Конон В. М. Демократическая эстетика Белоруссии. (1905—1917 гг.) Mn., «Наука и техника», 1971. 150 с. (АН БССР. Ин-т философии и права).

Пра эстэтычныя погляды М. Багдановіча гл. на с. 17, 31—32, 34, 97, 103—104, 112—128, 132—137, 139.

545. Ярош М. Р. Янка Купала і беларуская паэзія. Mn., «Навука і тэхніка», 1971. 255 с. з іл.

Пра М. Багдановіча гл. на с. 14, 16, 23, 47, 49, 50, 52, 69—71, 74, 81—84, 97, 102—105, 111, 115, 117, 122—126, 128, 130, 131, 134, 142, 148, 149, 184, 185, 187—189, 223, 244, 246, 248, 249.

## 1972

546. Чабаненко В. Шанувальник Стэфаниковага таленту.—«Літературна Україна», Київ, 1972, 25 січня (студз.)

547. Бярозкін Р. Купала, Багдановіч, руская паэзія.—«Полымя», Mn., 1972, № 2, с. 169—191; у кн.: На арбіце часу. Зб. літ.-крытыч. артыкулаў. Mn., «Маст. літ.», 1974, с. 5—44.

548. Стральцоў М. У вянок паэта. [Рэц. на дакум. кінафільм «Максім Багдановіч» па сцэнарыю А. Бачылы].—«Літ. і мастацтва», 1972, 10 сак.

549. Гарачун А. Максім Багдановіч ў 6-м класе. [Метод. парады выкладчыку]—«Нар. асвета», Mn., 1972, № 12, с. 79—84.

550. Паніznік С. Вечна сіняе неба пабрацімства. [Творы М. Багдановіча і літаратура пра яго на ўкраінскай мове].—«Звязда», 1972, 29 лістапад.

551. Лойка А. А. Беларуская паэзія пачатку XX стагоддзя. Некаторыя заканамернасці. Mn., Выд-ва БДУ, 1972. 240 с.

Пра М. Багдановіча на с. 86—159, 178—234.

## 1973

552. Бярозкін Р. Купала, Багдановіч, руская паэзія. Артыкул другі.—«Полымя», Mn., 1973, № 1, с. 203—224.

553. Ватацы Н. Яна — выдумка маёй галавы... [Пра цыкл М. Багдановіча «Мадонны» і аўтабіяграфічныя яго характар].—«Маладосць», Mn., 1973, № 8, с. 146—152.

554. Семеженов И. О передаче национальной специфики.—У кн.: Художественный перевод. Взаимодействие и взаимообо-

гащение літератур. Ереван, Изд-во Ереван. ун-та, 1973,  
с. 189—195.

На с. 190—193 аўтар разглядае М. Багдановіча як заснавальніка шко-  
лы беларускага паэтычнага перакладу, аналізуе верш М. Багдановіча «Слуц-  
кія ткачыхі» у перакладзе М. Ісаакоўскага.

555. Гардзіцкі А. Я знаходзіў уласныя краявіды. [Пра  
польскага паэта Яна Гушчу].—У кн.: Дзень паэзіі. 1973. Мн.,  
«Маст. літ.», 1973, с. 166—172.

Пра выказванні Яна Гушчы аб працы над перакладам вершаў М. Баг-  
дановіча на польскую мову гл. на с. 169—171.

556. Ахрыменка П. Летапіс братэрства. Аб беларус.-укр.  
фальклорна-літ. і тэатр. сувязях. Мн., «Маст. літ.», 1973.  
303 с.

Гл. раздел «Максім Багдановіч і Украіна» на с. 161—174.

557. Грыйчык М. М. Шляхі беларускага вершаскладання.  
Мн., Выд-ва БДУ імя У. І. Леніна, 1973. 263 с.

Пра рыміку вершаў М. Багдановіча, пра шляхі, якімі ён ішоў у  
распрацоўцы беларускага верша гл. на с. 228—236, 240—255.

558. Баршчэўскі А. Нашаніўская пара. К. Каганец. Цётка.  
М. Багдановіч.—«Ніва», Беласток, 1973, 2—30 снеж.; 1974,  
13 студз.; 23, 30 чэрв.; 7, 14, 21, 28 ліп.; 4, 11, 18, 25 жн.,  
1 верас.

## 1974

559. Кісліцына А. К. Аб праблеме рацыянальнага і эмацы-  
янальнага ў паэзіі Максіма Багдановіча.—«Весці АН БССР.  
Серыя грамад. навук», 1974, № 3, с. 132—140.

560. Рагойша В. Прыгожа літары выводзіў ён пяром. [Пра  
аўтограф артыкула М. Багдановіча «Краса і сіла】.—«Мала-  
досць», Мн., 1974, № 5, с. 183—184.

561. Мухарынская Л. Манументальная хоры.—«Полымя»,  
Мн., 1974, № 5, с. 209—214.

На с. 209—210 пра фа-мажорны хор А. Багатырова «Ноч» і хор «Слуц-  
кія ткачыхі» на слова М. Багдановіча.

562. Садоўскі Я. «Лебядзіная песня». [Карціна М. Манас-  
зона пра М. Багдановіча і З. Бядулю].—«Мін. праўда», 1974,  
26 мая.

Кароткія звесткі пра дзейнасць М. Багдановіча ў Мінску ў 1916 г.; апі-  
санне карціны М. Манасзона: М. Багдановіч чытае Зм. Бядулю сваю паэ-  
му «Страцім-лебедзь».

563. Яновіч С. «Twórczość» ab зборніку М. Багдановіча  
[Poezje wybrane. Wybór, wstęp i przypisy Jan Husza. Łódź,  
1974]—„Ніва”, Беласток, 1974, 2 чэрв., с 4.

564. **Барсток М.** Які варыянт [верша М. Багдановіча «Слуцкая ткачыхі»] больш дасканалы? [Адказ на пісьмо Р. В. Родчанкі].—«Літ. і мастацтва», 1974, 20 верас.

565. **Воробьева Т. А.** «Лекцию считать нежелательной...» [Пра неадбыўшуюся лекцыю М. Багдановіча, забароненую ў 1916 г. мінскай паліцыяй. Па матэрыялах Цэнтр. гіст. архіва БССР].—«Сов. Белоруссия», Мн., 1974, 29 сент.

566. **Садовская М. К.** Лермонтов в белорусской литературе.—В кн.: Лермонтов и литература народов Советского Союза. Ереван, Изд-во Ереван. ун-та, 1974, с. 233—239.

Пра ўплыў Лермантава на паэзію М. Багдановіча — с. 235—236. У прыватнасці разглядаюцца паэмы «Максім і Магдалена» і «Страцім-лебедзь».

567. **Ларчанка М.** Яднанне братніх літаратур. Мн., «Выш. школа», 1974. 255 с.

Пушкінскія традыцыі ў творчасці М. Багдановіча — с. 31—32; Лермантаўскія матывы ў паэзіі М. Багдановіча — с. 41—43; М. Багдановіч аб рускай літаратуре — с. 92—102; М. Багдановіч і ўкраінская літаратура — с. 149—156; М. Багдановіч пра польскую літаратуру — с. 186—189; М. Багдановіч пра чэшскі народ і яго літаратуру — с. 201—205.

568. **Казбярук У. М.** Ступені росту. Беларуская літаратура канца XIX — пачатку XX ст. і традыцыі польскіх пісьменнікаў. Мн., «Навука і тэхніка», 1974. 191 с. (АН БССР. Ін-т літаратуры імя Я. Купалы).

Адносіны М. Багдановіча да рамантычнага напрамку ў літаратуре гл. на с. 128—129, 154—158.

## 1975

569. **Ватацы Н.** Максім Багдановіч — Валерью Брусаву.—«Помнікі гісторыі і культуры Беларусі», Мн., 1975, № 1 (21), с. 41—42.

570. **Бярозкін Р.** Багдановіч і Пушкін.—«Беларусь», Мн., 1975, № 6, с. 28—29.

571. **Піскун У. Ц.** (Мазыр. пед. ін-т). Верш Максіма Багдановіча «Слуцкая ткачыхі». [Лінгвістычны анализ тэксту].—У кн.: Лінгвістычны анализ тэксту. Матэрыялы семінара. Мн., 1975. (Мін. дзярж. пед. ін-т імя А. М. Горкага), с. 64—67.

572. **Паўловіч-Кліменка Т.** Успаміны пра бацьку [Альберта Паўловіча].—У кн.: Паўловіч А. Выбранае. Мн., «Маст. літ.», 1975, с. 120—125.

На с. 123—кароткія сустрэчы з М. Багдановічам.

573. **Мушкинікі М. І.** Беларуская крытыка і літаратуразнаўства. 20—30-я гады. Мн., «Навука і тэхніка», 1975. 376 с.

Аб адносінах літаратурнага згуртавання «Узвышша» да творчасці М. Багдановіча гл. на с. 6, 27, 62, 71, 84, 86, 90, 92—

94, 98, 103—104, 126—128, 130, 144, 153—154, 156, 168, 174, 197, 200—223, 232—237, 256—257, 260, 305, 344, 357, 364, 367.

574. Каваленка В. А. Вытокі, уплывы, паскоранаасць. Развіцё беларускай літаратуры XIX—XX стагоддзяў. Мн.. «Навука і тэхніка», 1975. 335 с.

Пра М. Багдановіча на<sup>с</sup> 221, 223—224, 231—233, 276—286, 301—302, 308—309, 324.

## 1976

575. Кабржыцкая Т. В., Рагойша В. П. Карані дружбы. Беларуска-украінскія літаратурныя ўзаесувязі пачатку XX ст. Мн., Выд-ва БДУ імя У. І. Леніна, 1976. 255 с.

Пра сувязі М. Багдановіча з украінскай літаратурай гл. на с. 74, 77, 105—115, 117—147.

576. Юрэвіч У. Таямніца Максіма Кніжніка.— У кн.: Юрэвіч У. Абрысы. Выбранае з літаратурнай крытыкі. Мн., «Маст. літ.», 1976, с. 313—321.

576а. Кандрусеvіч А. З крніц глыбокіх народных. [Фальклорныя матывы ў творчасці М. Багдановіча]. Да 85-годдзя з дня нараджэння М. Багдановіча.—«Магілёўск. праўда», 1976, 30 кастр.

576б. Бярозкін Р. Скарона, пісар і неба. [Аб праблеме мастацкага гістарызму ў творчасці М. Багдановіча. Урывак з кнігі Р. Бярозкіна «Звені», якая друкуеца ў выдавецтве «Маст. літаратура»].—«Літ. і мастацтва», Мн., 1976, 12 лістап.

576в. Жыгоцкі М. Паэт — грамадзянін. Да 85-годдзя з дня нараджэння Максіма Багдановіча.—«Чырвоная змена», 1976, 9 снеж.

576г. Мацяш Н. З горкіх кветак. Да 85-годдзя з дня нараджэння Максіма Багдановіча. (Эсэ).—«Полымя», 1976, № 12. с. 203—205.

576д. Лойка А. Запрашэнне ў свет паэзіі. Да 85-годдзя з дня нараджэння Максіма Багдановіча.—«Літ. і мастацтва» 1976, 10 снеж.

576е. Рагойша В. Лекі Багдановіча. [Пра аўтографе М. Багдановіча, што захоўваеца ў Цэнтр. дзярж. архіве літ і мастацтва БССР].—«Літ. і мастацтва», 1976, 10 снеж., с. 16

576ж. Бярозкін Р. Купала, Багдановіч і руская паэзія.— У кн.: Бярозкін Р. Звені. Творчая індывідуальнаасць і ўзаема дзеянне літаратур. Нарысы. Мн., «Маст. літ.», 1976, с. 3—338

Тэма працы — узаемадзеянне беларус. і рус. паэзіі, фарміраванне індывідуальных стыляў Янкі Купалы і Максіма Багдановіча ва ўзаемадзеянні з рус. літаратурай [Пушкін, Лермантаў, Някрасаў, Фет, Блок, Брусаў інш.]


## Бібліографічныя публікацыі

577. **Піотуховіч М.** Бібліографія друкаваных твораў М. Багдановіча. [1907—1924].—У кн.: Багдановіч М. Творы. Т. 2. Mn., 1928, с. 400—405.
578. **Барычэўскі А. І.** Бібліографія літаратуры аб М. Багдановічу. 1. Артыкулы. 2. Вершы. [1917—1927].—У кн.: Багдановіч М. Творы. Т. 2. Mn., 1928, с. 406—409.
579. **Ватацы Н.** Максім Багдановіч Да 70-годдзя з дня нараджэння. Бібліагр. даведнік. Mn., Выд-ва газ. «Мін. праўда», 1961. 77 с. з іл., 1 партр. (Дзярж. б-ка БССР імя У. І. Леніна. Аддз. беларус. літаратуры і бібліографіі).
- Змест: Прадмова.—Максім Багдановіч. (Біягр. даведка).—Кнігі М. Багдановіча [1913—1957].—Творы М. Багдановіча, якія не ўвайшлі ў выданні збораў яго твораў [1913—1958].—Творы М. Багдановіча, пакладзеныя на музыку [1931—1957].—Літаратура аб жыцці і творчасці М. Багдановіча. [1923—1960].—Максім Багдановіч у мастацкай літаратуры. [1918—1960].—Ілюстрацыі, звязаныя з жыццём і творчасцю М. Багдановіча.—Выданні, у якіх друкаваліся творы М. Багдановіча пры жыцці аўтара.—Імянны паказальнік.
- Рэц.: *Аўгусціновіч М.* З якога разліку [вызначаны тыраж выдання].—«Літ. і мастацтва», Mn., 1961, 24 лістап.
580. **Барсток М.** 1. Некаторыя працы і артыкулы аб творчасці М. Багдановіча. 2. Асноўныя выданні твораў М. Багдановіча.—У кн.: Барсток М. Максім Багдановіч. Нарыс аб жыцці і творчасці. Mn., Вучпедвыд БССР, 1961, с. 54.
581. **Ватацы Н. Б., Лойка А. А.** 1. Некаторыя працы і артыкулы аб жыцці і творчасці М. Багдановіча. 2. Максім Багдановіч у мастацкай літаратуры.—У кн.: Ватацы Н., Лойка А. Максім Багдановіч. Жыццё і творчасць. Матэрыялы для выстаўкі ў школе. Mn., «Нар. асвета», 1968, с. 8.
582. **Барсток М.** 1. Асноўныя выданні твораў М. Багдановіча. 2. Кнігі аб творчасці М. Багдановіча. 3. Некаторыя артыкулы аб творчасці М. Багдановіча.—У кн.: Барсток М. Максім Багдановіч у школе. Выд. 2-е, перапрац. і дап. Mn., «Нар. асвета», 1974, с. 95—96.



II

Па архівах  
і бібліятэках





# ВОПІС АЎТОГРАФАЎ МАКСІМА БАГДАНОВІЧА, ВЫЯЎЛЕНЫХ У АРХІВАХ І БІБЛІЯТЭКАХ СССР

## У АРХІВЕ ІНБЕЛКУЛЬТА<sup>1</sup>

У схове рукапісаў пры кафедры гісторыі беларускай літаратуры Інстытута беларускай культуры архіў М. Багдановіча займае XIV папак. Большая частка архіву (XIII папак) была перададзена ІБК бацькам пісьменніка А. Ю. Багдановічам, які выратаваў рукапісы сына ад пажару. З яго слоў Я. Л. Дыла аб гэтым здарэнні перадае наступнае ў сваім артыкуле «Знойдзеныя скарбы» («Сав. Беларусь», 1923 г. № 87): «У часы яраслаўскага белага паўстання, калі пры штурме места загарэўся і пачаў палыхаць Яраслаўль, бацька паэта, маючы на руках неапублікованыя яшчэ рукапісы свайго сына, зразумеў, што яму трэба перш за ўсё захаваць для працоўных мас Беларусі гэтыя скарбы. Не ратуючы рэчаў сваёй малой рухомасці, пакідаючы ў небяспечы сваю значную бібліятэку, якая дашчэнту, на жаль, згарэла, ён паклаў у скрынку рукапісы і перапіску пісьменніка-сына і выскачыў з гэтым на двор. Не было ўжо калі закапаць скрынку ў зямлю, як рабілі гэта іншыя. Стары Багдановіч успомніў аб склепе, залітым вадою, і затапіў у ім скрынку. Вярнуўшыся на пажарышча праз некалькі дзён, ён сунуўся да склепу. Сіла гарачыні пры пажары была такая, што згарэў і склеп, выварылася ўся ў ім вада, але толькі верх скрынкі абгарэў. Усё іншае захавалася ў цэласці, толькі верхняя матэрыялы крыху былі апалены».

Як урэшце выявілася, частка рукапісаў значна абгарэла (напр. папка XI), некаторыя аўтографы папсаваліся ад вады (напр. паасобныя аркушы папкі IV і інш.).

У часе атрымання рукапісаў ад А. Ю. Багдановіча Інстытутам беларускай культуры быў укладзены вопіс, які камісіяй для выдання твораў пісьменнікаў у асноўным захаваны пры

<sup>1</sup> Вопіс рукапісаў, што захоўваліся да Вялікай Айчыннай вайны спачатку ў Інстытуце беларускай культуры, пасля ў Акадэміі навук БССР. У час вайны архіў знік і дагэтуль не знайдзены. Вопіс апублікованы у кн.: Багдановіч М. Творы. Т. 2. Мн., 1928, с. 386—399.

размеркаванні ўсіх матэрыялаў па папках і іх распрацоўцы да акадэмічнага выдання твораў М. Багдановіча.

Рукапісы паэта — галоўным чынам на паасобных, разрозненых старонках памерам у палову і чвэртку аркуша, сярод іх парайональна рэдка пападаюца цэльныя сшыткі.

Усяго ў акадэмічным выданні з аўтографаў выдрукавана 156 вершаў, 6 апавяданняў і 16 артыкулаў. Апрача таго, значная колькасць іх выкарыстана ва ўвагах [каментарыях] да 1-га тома як варыянты да вершаў, якія перадрукаваны з «Вянка» і розных перыядычных выданняў.

Частка расчытаных аўтографаў не надрукавана, бо ўяўляе сабою вельмі нязначныя ўрыўкі вершаў і артыкулаў. Магчыма, што да іх будуць знайдзены дадаткі, і тады яны могуць быць выдрукаваны. У камісіі ёсьць падстава думаць, што ў некаторых асоб яшчэ захаваліся невядомыя камісіі аўтографы паэта. Так, напрыклад, ужо пасля таго, калі тэкст 1-га тома быў надрукаваны, у камісію даслалі аўтограф верша на беларускай мове «Ты начкаю каляднай варажыла», які быў выдрукаваны ва ўвагах да раздзела «Зеленя» (гл. т. 1, с. 489).

Нявыкарыстанымі засталіся таксама некаторыя пераважна алоўкавыя, нечытэльныя накіды і нататкі паэта. Наогул трэба заўважыць, што почырк М. Багдановіча вельмі прыгожы і выразны ў чыставіках, у чарнавых накідах пераходзіць ў на-дзвычайна дробны і нечытэльны, дзяякуючы чаму часам нават праз лупу немагчыма было разабраць напісане. Па загалоўках і некаторых прачытаных радках нечытэльнай часткі рукапісаў можна лічыць, што гэтыя аўтографы паэта, што засталіся нявыкарыстанымі, складаюцца пераважна з чарнавых вершаваных спроб і розных нататкаў, якія маюць пэўнае значэнне для высвятлення некаторых фактаў біяграфіі паэта і хара-рактару яго творчасці.

Вопіс складаецца з двух раздзелаў: вопісу рукапісаў М. Багдановіча (папкі I, III, IV, V, VI, IX, X, XI і XIV) і во-пісу матэрыялаў да яго біяграфіі і сшытку вершаў «Зеленя» (II, VIII, XII).

Не ўвайшлі ў вопіс дзве папкі: VII, у якой змяшчаюцца пе-раданыя бацькам пісьменніка брашуры і перыядычныя выдан-ні з друкаванымі творамі М. Багдановіча, і XIII, з розными атрыманымі ад А. Ю. Багдановіча, кнігамі з асабістай біблія-тэкі паэта.

У вопісу зазначаны шыфр, паводле якога даная рукапіс-ная адзінка захоўваецца ў зборы рукапісаў кафедры гісторыі беларускай літаратуры ІБК, г. зн. нумар папкі, раздзел і мес-ца данай рукапіснай адзінкі ў раздзеле.

Правапіс вынятак з твораў М. Багдановіча перакладзены на сучасны.

Пры ўкладанні вопісу прынята наступнае азначэнне паме-

ру рукапісаў: 2°— палова звычайнага аркуша, прыблізна  $36 \times 22$  сантиметра, 4°— прыблізна  $22 \times 18$  сантиметраў і 8°— прыблізна  $18 \times 11$  сантиметраў.

## Папка I

*змяшчае ў сабе аўтографы з празаічнымі накідамі і артыкуламі М. Багдановіча.*

1. Празаічныя ўрыўкі, трох нумары: 1) апісанне герба Беларусі, «элементы для рамана», аб славянах — 6 с. 2°. 2) Некалькі адносянікаў і сярод іх у Барысаўскую гарадскую ўправу — 4 с. 2°. 3) Урывак з апавядання «Як шанавалі русічы сваіх бацькоў», апісанне горада і іншыя нечытэльна напісаныя накіды — 10 с. 4°.

2. Паасобныя старонкі артыкулаў, два нумары: 1) «Ів. Франко в галицкой литературе», аб газете «Наша ніва» — 6 с. 4°. 2) Кароткія ўрыўкі розных артыкуалаў, сярод якіх «Об белорусском национальном движении», адна чытэльна напісаная старонка апавядання «Шаман» — 9 с. 4°.

3. Чарнавікі артыкуалаў, восем нумароў: 1) Артыкул «Новый период в истории белорусской литературы» (т. II, № 5) — 5 с. 2°. 2) Аб Ратамскім прытулку «Белорусский беженский приют» (т. II, № 24) — 6 с. 4°. 3) «Ів. Неслухоўскі» (т. II, № 1) — 2 с. 4°. 4) Урывак артыкула «Я ведаю край зруйнаваны» — 2 с. 4°. 5) «Праз год маўчання», зварот да чытачоў беларускай газеты — 4 с. 4°. 6) «Сталецце руху беларускага народа» (т. II, № 18) — 3 с. 4°. 7) «Частушка» — 4 с. 8°. 8) «За сто лет. Нарыс гісторыі беларускай пісьменнасці. Ля істокаў» (т. II, № 4) — 4 с. 4°.

4. Урыўкі з артыкуалаў па сацыяльных пытаннях, 9 нумароў; сярод іх знаходзяцца чарнавыя накіды аб «Зародышах общины», «К вопросу об переделах», «Об коллективных работах». «Об аграрном вопросе», «Об анархизме в Америке» і інш., а таксама спіс розных расійскіх і замежных выданняў аб рэвалюцыйным руху «як легальных так і нелегальных» — 30 с. рознага фармату, пераважна 8°.

5. Накіды артыкуалаў: 1) «Бібліографія». Рэцэнзія на кніжку Пагодзіна «Славянский мир» (т. II, № 48) — 4 с. 4°. 2) «Сонтрава. Как повелись сказочники на Руси» — (т. I, раздз. VII, № 10) — 8 с. 4°. 3) Чарнавы ўрывак артыкула «Да пытання аб аўтары паэмы «Тарас на Парнасе» — 2 с. 4°.

6. Чарнавы накід і чыставы ўрывак артыкула «Этнографическая Польша». Адказ на брашуру Курнатоўскага пад гэткім жа загалоўкам — 7 с. 4°.

7. Няскончаны накід артыкула «Образы Галиции в художе-

ственной литературе», які быў выдрукаваны ў «Русском з  
скурсанте» 1915 г. (т. II, № 31) — 7 с. 4°.

8. Артыкул аб Ламаносаве пад назваю «Поэзия гениальнога ученого» (т. II, № 14) — 10 с. 4°.

9. Сшытак у цыратавай вокладцы, 124 с., 4°. Большас старонак белая; на 24—77 с. нататкі па паэтыцы, сярод якіх — прыклады алітэрацый, асанансаў і паралінгвізму.

10. Сшытак без вокладкі, 18 с. 4°, у якім змешчаны артыкул «Кароткая гісторыя беларускай пісьменнасці да XVI ст» (т. II, № 3).

11. Вельмі нечытэльны рукапіс пачатку перакладу на рускую мову апавядання Васілія Стэфана «Синяя книжка» — 2 с. 4°.

12. «К генеалогии одного стихотворения» [А. Толстог] (т. II, № 16) — 6 с. 4°.

13. «Забутій шлях», пачатак артыкула аб нацыянальны элеменце ў украінскай паэзіі, на украінскай мове (т. I № 11) — 4 с. 4°.

14. «Голос из Белоруссии. К вопросу о белорусской и великорусской речи в местной школе» (т. II, № 25) — 11 с. 4°.

15. Аб Галіцыі. Няскончаны артыкул на рускай мове без загалоўка (т. II, № 28) — 6 с. 4°.

16. «Булгарин в белорусской шуточной поэме». Закончены артыкул (т. II, № 7) — 7 с. 4°.

17. Бібліографія. Урыўкі рэцэнзіі аб зборы твораў Віннічэнка (т. II, № 45) і інш.

18. Пачатак чыставога артыкула аб Францішку Скарине і чарнавы накід аб ім жа — 13 с. 2°.

19. «Украинское казачество». Закончаны артыкул-чыставі на 29 с., 4° і некалькі да яго чарнавых варыянтаў (т. I № 27) — 10 с. 4°.

20. Урыўкі з розных артыкуулаў, большаю часткаю нечытэльныя, усяго 50 аркушаў рознага фармату (8°, 4° і 2°). Сярод іх пра «Страшное», няскончанае апавяданне на 1 старонку (т. I, раздз. VII, № 11), урывак нарыса па гісторыі Беларусі (з барацьбы Полаччыны з Кіеўшчынай) — на 2 с урывак аб адраджэнні беларускай пісьменнасці — на 2 с аб «Літоўскай Пагоні» — на 3 с. На адной старонцы іп 8 знаходзіцца радок верша А. Пушкіна «Цветы осенние милей» які быў узяты М. Багдановічам як эпіграф (т. I, № 106), і да піска да яго: «Размер стихотворения — обычный пушкинский четырехстопный ямб, но зато совсем уж необычна комбинация рифм: а а в с с в». Тут жа надрукаваны паасобнік праграмі «по русскому языку учеников VIII класса Ярославской гимназии на испытаниях зрелости в 1911-м году» з характэрным нататкамі паэта: «Беларусская пісьменнасць мае свой пачатак

яшчэ ў XIII-м стагоны, або — «Пачатак беларускай пісьменнасці належыць да XIII ст., а расцвет да XVI—XVII стст.: за гэты час на беларускай мове з'явілася шмат усякіх кніг...»

### Папка III

*змяшчае дзесяць нумароў з празаічнымі накідамі  
М. Багдановіча*

1. 2 поўаркушы з напісаным дробным почыркам аўтографам апавядання «Марына» (т. 1, разд. VII, № 5). Адзін аўтограф з'яўляецца чарнавым накідам, другі — больш чысты.

2. 4 с. 4° з чыстым аўтографам «минніатуры «Страшное» (т. 1, разд. VII, № 11).

3. Аркуш, на першай старонцы якога начыста перапісаны пачатак апавядання «Смех», які канчаецца словамі «Сямён... сёрбае гарбату і заўзята кажа...»

4. 2 аркушы. На першым — чарнавы накід «Сярод глухой пушчы» (т. 1, разд. VII, № 7), на другім аркушы нечытэльныя алоўкавыя накіды.

5. 12 с. у чвэртку. На 2-х с. чыстывы накід апавядання «Вясной» (т. 1, р. VII, № 8), чарнавы накід аб «Самойле» і іншыя нечытэльныя алоўкавыя нататкі.

6. 3 радкі з загалоўкам «Остров св. Фомы» на чвэртцы аркуша.

7. Чвэртка аркуша, панумараваная лічбаю 13, з напісаным дробным почыркам урыўкам, які пачынаецца словамі «Вясёла шагаў акрэпшы Яныш...» (т. I, разд. VII, № 8).

8. Аркуш паштовага фармату. Чарнавы пераклад на беларускую мову ўрыўкаў тэксту са стараславянскай мовы.

9. Пяць старонак у чвэртку аркуша з чыстым аўтографам апавядання «Гарадок» (т. 1, разд. VII, № 6).

10. Аўтограф артыкула «Аб веры нашых прашчураў» (т. II, № 32) — 6 с. 4°.

### Папка IV

*змяшчае ў сабе пераважна аўтографы з чарнавымі накідамі  
вершаў і прозы М. Багдановіча. Рукапісы вельмі нечытэльныя.*

*Некаторыя старонкі тэксту да таго ж папаваліся ад вады*

1. Сыштак у цыратавай вокладцы памерам у чвэртку аркуша з 96 старонкамі накідаў розных вершаў, сярод якіх «Мушка-зелянушка» (т. 1, № 62), «Максім і Магдалена» (т. 1, № 63), «Ой лясы-бары ды лугі-разлогі!...» (т. 1, № 64), «Сярод вуліцы ў нас карагод...» (т. 1, № 65), «Цёмнай ноччу лучына дагарала...» (т. 1, № 67), «Ой, скацілася зорачка, скацілася...» (т. 1, № 254), «Аня, Анечка...» (т. 1, № 255).

2. 16 паасобных лісткоў з рознымі нататкамі і накідамі вершаў, сярод якіх чарнавы накід вершаў «Исполненное обещание» (т. 1, № 50), два варыянты перакладаў з Верлена — «Нуда, нуда ў души маёй» (т. 1, № 213) і «Раяль бліскучую нямоцная рука...» (т. 1, № 220). Большаясь накідаў нечытэльна.

3. 31 лісток дрэнна чытэльных накідаў вершаў; сярод іх «Жніво» (т. 1, № 278).

4. 51 аркуш з чарнавікамі вершаў памерам прыблізна 8°. Сярод іх «Усплывае грамада сіфонафора» (т. 1, № 261), «Есць гэткая японская забаўка...» (т. 1, № 246), урывак верша «Мушка-зелянушка» (т. 1, № 62), «Рака срэдзь вулкі...» (№ 225), «Бяз сіл, уся ў пату...» (№ 194), «Істужку сінюю ўплятаю...» (№ 256), «Хаўтуры» (№ 34), «Трэ нам, бачыш, усё між сабой дараваць...» (№ 211), «У старым садзе» (№ 54), «Народ, беларускі народ...» (№ 47), пераклад з Гарацыя «Памятнік» (№ 199).

Чарнавыя, пераважна алоўкавыя, накіды на 13 аркушах зусім нечытэльныя.

5. Вучнёўскі сшытак у папяровай сіняй вокладцы з чарнавымі накідамі вершаў, 26 с. 4°. На 14 і 15 с. верш «Ікар і Дзедал» (т. 1, № 200), рэшта — чарнавыя, дрэнна чытэльныя ўрыўкі, часткова выкарыстаныя камісіяй як варыянты да вершаў 1-га тома (гл. увагі да вершаў №№ 144, 150 і інш.).

6. 29 падвойных старонак 4° з чарнавымі накідамі пераважна вершаў. Большаясь расчытаных вершаў была выдрукавана ў III-ім раздзеле 1-га тома («Пераклады і наследаванні») і як варыянты да II-га раздзела — «Вянок» (гл. т. 1, увагі да вершаў №№ 132, 162, 171, 172, 184). Рукапісы вельмі нечытэльныя, некаторыя з іх прачытаць было немажліва нават праз лупу. 1. Нечытэльныя накіды, сярод якіх дзве страфы верша «Трэ нам, бачыш, усё між сабой дараваць...» (т. 1, № 211). 2. На адной старонцы ўрывак дрэнна чытэльнага празаічнага накіду, на другой — аўтограф санета «Паміж пяскоў Егіпецкай зямлі...» (т. 1, № 171). 3. Дрэнна чытэльныя накіды верша «Сchedo»:

Есць адна толькі мудрасць жыцця і яе я шаную;  
Вось што кажа яна:  
Калі хочаш праўдзіва ты жыць, дык пей чару любую,  
Але толькі да дна.

4. Нечытэльныя вершаваныя накіды. 5. Два пераклады з Верлена: «Пакуль, зорка уранні твой...» (т. 1, № 219) і «Гул вулічных шынкоў...» (т. 1, № 227). 6. Пераклады з Верлена: «Глянь: месяц бледны...» (т. 1, № 218) і «Ноч, дождж. Нябес імгла...» (т. 1, № 229). 7. Санет «На цёмнай гладзі сонных вод балота...» (т. 1, № 172). 8. Алоўкавыя нечытэльныя накіды і ўрывак перакладу «Ікар і Дзедал» (т. I, № 200). 9. Не чы-

тэльныя вершаваныя накіды і ўрывак з верша «Вулкі Вільні зіюць і гулка грымяць...» (т. 1, № 131). 10. Чарнавыя накіды пентаметру «З шізкага берагу дно акіяну вачам недаступна...» (т. 1, № 169). 11. Чарнавы ўрывак з «Веранікі» пачынаецца са слоў: «Смех гэткі маюць толькі дзецы...» (т. 1, № 184) і інш. нечытэльныя накіды. 12. Нечытэльныя вершаваныя ўрыўкі, сярод іх некалькі радкоў верша «Калі снегір чырвоназобы...» 13. Вершы: «Рыцар Няшчасце, што скроў ездзіць пад маскай...» (т. 1, № 210) і «У полі мрок...» (т. 1, № 221). 14. Чарнавыя аўтографы вершаў «Трэск дроў...» (т. 1, № 228) і «Ціхі і сіні...» (т. 1, № 212). 15. Накід верша «Ліеца па бары шырокі поўны шум...» (т. 1, № 259). 16. Чыставы аўтограф санета «На цёмнай гладзі сонных луж балота...» (т. 1, № 172) і ўрывак артыкула «Кароткая гісторыя беларускай пісьменнасці да XVI ст.» (т. II, № 3). 17. Нечытэльныя накіды вершаў, сярод якіх «Ноч. Дождж. Нябёс імгла...» (т. 1, № 229). 18. На адной старонцы шэсць радкоў верша «Бриллиант дорогой на дороге лежал» з надпісам «памяты Т. Шевченко»; на другой старонцы чарнавы накід верша Самійленкі ў перакладзе на рус. мову:

Пышно, весело и гордо  
Там живет счастливо всякий  
Держиморда, Держиморда...

(гл. т. II, увагу да артыкула № 12). 19. Чарнавы накід верша «Ноч, дождж...» (т. 1, № 229). Дрэнна чытэльныя рукапісы вершаў: «Ліеца па бары шырокі, поўны шум...» (т. 1, № 259) і «Была калісь пара: гучэла завіруха...» (т. 1, № 166). 21. Тры пераклады з Верлена: «Трэск дроў» (т. 1, № 228), «Захад» (т. 1, № 217) і «Сантыментальная беседа» (т. 1, № 223). 22. Чарнавік верша «Вільня» (т. 1, № 132). 23. Дрэнна чытэльныя алоўкавыя і атрамантныя ўрыўкі з «Веранікі» пачынаюцца са слоў «І мела дзеўча выгляд маткі», «І прад высокаю красою» (т. 1, № 184). 24. Нечытэльныя вершаваныя алоўкавыя накіды. 25. Нечытэльныя накіды вершам і прозаю. 26. Нечытэльныя алоўкавыя накіды. 27. На адной старонцы — нечытэльныя нататкі, на другой паэт дае 8 назваў рецензій на яго творы і пералік перакладаў сваіх вершаў на іншыя мовы: 1) Пераклад верша «Прыйдзе вясна» М. Вдавічэнка ў «Раде» 1909 г. 2) Пераклад верша «Прыйдзе вясна» М. Шапавала ў «Літературно-Науков[ий] Вісти[нк]». 1909 г. № 9. 3) Верш «Над магілай» у тым жа часопісе. 4) Крытычная ацэнка з біяграфічнымі вядамасцямі [звесткамі] і пераклад верша «Маёвым ранкам» у часоп. «Вестник Европы», 1911, № 1, артыкул А. Пагодзіна «Белорусские поэты». 5) «Успамінанне ў заметцы Варанога аб вышэйназванай стацці», «Рада», 1911 г. 6) Крытычная ацэнка А. Чорнага ў часоп.

«Пшэгляд Славінскі», 1911 г. 7) Успамін[анне] у «Большой Энциклопедии» [«Энциклопедический словарь»] т-ва Гранат. выд. 7 [М., 1912], с. 365. 8) Рэцэнзія на артыкул «Глыбы і слай» у «Минским Слове», 1911 г. 28) Дрэнна чытэльныя алоўкавыя і атрамантныя накіды вершаў, між іншымі — санет А. Пагодзіну («Среди песков Египецкой земли»— т. 1, № 171). 29. Чарнавыя накіды верша «Ах, как уютно, чисто, мило...» (гл. т. 1, увагу да верша «Гутарка з паненкамі», № 162).

7. Вучнёўскі сшытак у папяровай сіняй вокладцы з 28 с. 4°, на першай — верш «Цёплы вечар, ціхі вецер» (т. 1, № 101). на другой — пачатак верша «Добра ў вышу нябесную глянуць...» [Варыянт верша «Падымі ўгару сваё вока...»] (т. 1, № 113).

8. 35 паасобных аркушаў рознага памеру ( $2^{\circ}$ ,  $4^{\circ}$ ,  $8^{\circ}$ ) з чарнавымі накідамі. 1. Пачатак артыкула «Санет» (т. II, № 33), чарнавік верша «На цёмнай гладзі сонных луж балота...» (т. 1, № 172) 2. Артыкул «Санет» (т. II, № 33). 3. Пачатак артыкула «Кароткая гісторыя беларускай пісьменнасці да XVI ст.» (т. 1, № 3), пераклады з Верлена «Асенняя песня» (т. 1, № 215) і «Плач сэрца майго...» (т. 1, № 216). 4. Урывак з верша «Ой, грымі, грымі, труба, уранку рана...» (т. 1, № 253). 5. Дрэнна чытэльныя накіды вершаў, сярод іх трываlet «Калісь глядзеў на сонца я...» (т. 1, № 174). 6. Дрэнна чытэльныя нататкі. 7. Лётографы вершаў «За дахамі места...» (т. 1, № 133), «Пад ценню цёмных ліп...» (т. 1, № 38), «Сеў хлопчык з блудзечкам...» (т. 1, № 136), «Першая любоў» (т. 1, № 36), «На глухіх вулках — нач глухая» (т. 1, № 134), «Маркотна я чакаю, для чаго ты...» (т. 1, № 167), «Звярнуў калісь Пегас на вулкі...» (т. 1, № 130), «Ад спекі пышуць дахі і асфальт...» (т. 1, № 137), «Завіруха» (т. 1, № 135), «Белым снегам укрылася вуліца...» (т. 1, № 134) «Дзесь у хмарах жывуць павукі...» (т. 1, № 107). 8. Аркуш звычайнага памеру, увесь спісаны дрэнна чытэльнымі, вершаванымі алоўкавымі накідамі. 9. Чвэртка аркуша з чарнавымі вершаванымі накідамі і нататкамі паэта. 10. Чарнавы накід верша «Санет Арверра» (т. 1, № 209) і іншыя нечытэльныя нататкі і накіды. 11. Аркуш з папсаванымі ад вады накідамі вершаў. 12. Накіды верша «Восстание» (т. 1, № 231). 13. Дрэнна чытэльныя накіды вершаў — «Усё, аб чым калісь мы снілі...», «Слушайте песню» і інш. 14. Верш «Залюбовался солнцем я...» (т. 1, № 300) і іншыя нечытэльныя накіды. 15. Нечытэльныя нататкі паэта. 16. Нечытэльныя вершаваныя алоўкавыя накіды. 17. Аркуш  $2^{\circ}$  увесь дробна спісаны дрэнна чытэльнымі накідамі вершаў, сярол якіх «Пачуццю цёмнаму падлеглая...» (т. 1, № 186), «Усё за дзішёнка...» (як відаць, варыянт да аднаго з вершаў цыкла «Каханне і смерць», т. 1, № 186—198) і інш. 18. Чарнавы накід верша «Смерць шэршня» (т. 1,

№ 238). 19. Верш «Молодятник», выдрукаваны ў 1-м томе за № 279 пад назваю «Зеленая любовь». 20. Нечытэльныя нататкі. 21. Чарнавы накід верша «Ой, грымі, грымі, труба, ўранку рана...» (т. 1, № 253). 22. Чарнавы дрэнна чытэльныя вершаваны накід «Буду сцежкаю-дарожкаю ісці» (8 радкоў). 23. Нечытэльныя накіды вершаў. 24. Алоўкавыя нечытэльныя вершаваныя накіды. 25. Крыху абгарэлы па краях аркуш з накідамі верша «Летапісец» (т. 1, № 123). 26. Нечытэльныя вершаваныя накіды, якія пачынаюцца словамі «Шчыра любіў...», «Шчыра каханне адно...». 27. Крыху абгарэлы аркуш з чыстым аўтографам верша «Дзед» (т. 1, № 51). 28. Аркуш 2° са спісам вершаў для зборніка «Вянок» і выбранымі для гэтага зборніка эпіграфамі. Пералічаны наступныя нізкі вершаў: «У зачарованым царстве», «Згукі бацькаўшчыны», «Стара Беларусь», «На бруку места», «Стара спадчына», «З чужой глебы» і «Вольныя думы». 29. Спіс вершаў для зборніка «Красавік». 30. Чыставы ўрывак на абгарэлай паперы верша «Была Інгеборг, як сасонка, страйна...» (т. 1, № 236). 31. Чыставы аўтограф верша «Вышаў з хаты. Ціха спіць надворак...» (т. 1, № 77). 32. Чарнавы аўтограф перакладу з Верхарна верша «Паўстанне» (т. 1, № 231). 33. Чарнавікі перакладаў з Верлена: «Малюнак мора» (т. 1, № 222), «Рака срэдзь вулкі...» (т. 1, № 225), «Сон цёмны ўсё мацнене...» (т. 1, № 214). 34. Чарнавыя накіды вершаў «Усё праходзе — і радасць і муки» (т. 1, № 83) і «Сцюжа, мрок...» (т. 1, № 78). 35. Чарнавыя дрэнна чытэльныя вершаваныя накіды, сярод якіх трох радкі верша «Лх, как уютно, чисто, мило...» (т. 1, увага да в. № 162).

9. Сыштак памерам 8° з 46 с. накідаў вершаў. Алоўкавыя нататкі на лістках 1—7, 10—12 і 18—20 нечытэльныя. На іншых старонках — урыўкі з «Максіма і Магдалены» (т. 1, № 63), «Як Рыгор у паходзе канай...» (т. 1, № 68).

10. Сыштак 8° з 22 паасобнымі аркушамі аднастайнай паперы. На першай старонцы надпіс: «Максім Богданович. Полянь-трава» і ў якасці эпіграфа наступныя радкі з украінскіх паэтаў:

Друже любий мій,  
Що читаеш се.  
Ты хоч зрозумій  
Біль, що сердце ссе.

*M. Вороний*

Одну сльозу з очей карих  
І -- пан над панами!

*T. Шевченко*

На іншых старонках — вершаваныя накіды. Большасць накідаў з'яўляецца чарнавымі ўрыўкамі і выдрукаваны ў IV-м раздзеле 1-га тома (№№ 244, 245, 262, 263, 265, 266, 269, 271).

11. Чарнавік «Веранікі» (т. 1, № 184) — 4 с. 4°.
12. Сшытак у 26 с., 4°, без вокладкі з загалоўкам «Белорусские поэты, перевод М. Богдановича», змяшчае ў сабе пераклады на русскую мову вершаў Я. Коласа, Я. Купалы Я. Лучыны і інш.
13. 38 паасобных аркушаў і паўаркушаў, сагнутых удоўж-кі з вельмі нечытэльнымі чарнавымі накідамі вершаў. Пераважная большасць іх не расчытана.

## Папка V

*змяшчае ў сабе матэрывалы М. Багдановіча да беларускага лемантара*

1. Вучнёўскі шытак у папяровай сіяй вокладцы, 24 с. 4°, з выбранымі прыкладамі для лемантара на літары «У, А, М, Р, Ж, Х, Д, ІШ, С, К, В, Н».
2. 3½ паасобных лісткі 4° з нататкамі да таго ж лемантара.
3. Аркуш паперы паштовага фармату і лісток 4° з прыкладамі паасобных слоў для лемантара.
4. Аркуш 2° і 10 старонак 4° з алоўковымі нататкамі і прыкладамі для лемантара.

## Папка VI

*змяшчае ў сабе паасобныя аркуши з начыста напісанымі вершамі*

Чыставы выгляд аўтографаў і зробленая на некаторых аркушах прыпіска адрасу паэта даюць падставу думачы, што захаваныя ў гэтай папцы паасобнікі вершаў былі падрыхтаваны паэтам для адсылкі ў рэдакцыю да надрукавання. Некаторыя з іх былі ўжо раней выдрукаваны ў «Вянку» і «Нашай піве». Большаясь аркушаў з бакоў крыху прыпалена, але тэкст ад агню не папсаваўся.

У папцы змяшчаюцца наступныя рукапісы:

1. Аркуш у 4 с. 2° з перакладамі з украінскай на русскую мову наступных вершаў Т. Шаўчэнкі: «В Україне ли, в Сибири ль будут...» (т. 1, № 291), «И серое небо и солнечные воды» (т. 1, № 294), «Готово! Парус распустили...» (т. 1, № 295).
2. Аркуш 2° з перакладамі двух вершаў Т. Шаўчэнкі на русскую мову — «Н. Н. Костомарову» (т. 1, № 290) і «А. О. Козачковскому» (т. 1, № 293).

Крыху абгарэлы аркуш 2° з чыставымі аўтографамі трох вершаў на першай старонцы: «Изящный сад, совсем как у

Затто» (т. 1, № 302), триолет — «Мне долгое забвенье Вань...» (т. 1, № 301) і «Четверной акrostих» (т. 1, № 285).

3. Паўаркуша памерам 2° з вершамі «В старом саду» (т. 1, № 202) і «Триолет XVIII века» (т. 1, № 301). Пад загалоўкамі абодвух вершаў аўтарская прыпіска: «Пер. авт. с белорус. рук.»

4. Адна старонка з вершам «Маладыя гады» (т. 1, № 76).

5. Старонка з вершам «Мы гаворым удвух...» (т. 1, № 81).

6. Паўаркуша з вершам «На Лявонавай кашулі выштын'ялубкі» (т. 1, № 72).

7. Паўаркуша з вершам «Калі паласу агнявую» (т. 1, № 75).

8. Старонка з вершам «Скірпуся» (т. 1, № 73).

9. 8 с. 4° з вершам «Хто там едзе па Касову полю?» (т. 1, № 238).

10. Аркуш паштовага фармату з вершам «Тая крыніца, што раньш к акіяну нясла свае хвалі...» (т. 1, № 248). Пад тэкстам верша дапіска: «Перевод некоторых, плохо понятных для великорусов слов».

11. Паўаркуша з вучнёўскага сшытка 4° з вершамі «Шынок» (т. 1, № 226) і «Зіянне месяца» (№ 224).

12. Моцна апалены па краях паўаркуша паштовага фармату з верша «Мае песні» (т. 1, № 1).

13—23. Нумары уяўляюць сабою паўаркуша малога фармата (16°) з наступнымі вершамі на кожным паўаркушы: 13) верш «Змяіны цар» (т. 1, № 95). 14) «Лясун» («Прывольная юная пушча...» (т. 1, № 11). 15) «Асенний ноччу» (т. 1, № 14). 16) «Лес. Пугач» (т. 1, № 13). 17) «Поле. Падвей» (т. 1, № 15). 18) «Русалка» (т. 1, «Увагі», с. 449). 19) «Лясун» (т. 1, № 10). 20) «Старасць» (т. 1, № 12). 21) «Хмурныя, юные гудзяць і шэпчуць елі...» (т. 1, «Увагі», с. 448). 22) «Ноч» (т. 1, № 2). 23) «На чужыне» (т. 1, № 3).

24. Чвэртка аркуша паштовага фармату з вершам «Вось і нач. Нада мной заліліся слезамі нябёсы...» (т. 1, № 27).

25. Значна абгарэлы паўаркуш 4° з вершамі «Ціхія мае ўсе песні...» (т. 1, № 29) і «Не знайсці мне спакою ні юнаю ноччу ні днём...» (т. 1, № 30).

26—28. Нумары складаюцца з паасобных паўаркушаў малога фармату (8°) з аўтографамі вершаў: 26) «У небе ля хмары грымотнай...» (т. 1, № 97). 27) Пераклад з Гейне «Калі каханне ізмучыць...» (т. 1, № 206). 28) З Гейне — «Генрых» (т. 1, № 208). 29) «Дзве песні» з Ю. Святагора (т. 1, № 30). 30) З цыкла «Эрас»—«Зірнуў, як між валос, між хмар...» (т. 1, № 5). 31) «Д. Д. Дзябольскому» (т. 1, № 40). 32) «Агата» (т. 1, № 74). 33) З А. Пушкіна — «Сяжу я ў турме...» (т. 1, № 233); З М. Разенгейма — «Цяжкая дорога» (т. 1, № 235); З А. Майкава — «Золата, золата падае з неба...»

(т. 1, № 234). 34) «Лясун», «Пугач» (т. 1, № 13) і 4 радкі верша «Смерць змяінага цара». 35) «Край мой радзімы» (т. 1, № 142). 36) Эпіграма «За арыфметыку бяруся...» (т. 1, увага да № 43). 37) «В неволе тяжко... хоть и воли...», пераклад з Т. Шаўчэнкі (т. 1, № 292), 38) «Варона і чыж», байка (т. 1, № 70).

39—40 аркушы звычайнага фармату з вершамі «Из А. Крымского» — «Пальмы гордые и лавры» (т. 1, № 298), Из Ів. Франко.—«На реке вавилонской» (т. 1, № 297); Из В. Самийленки — «Те, что в холодных сердцах».

41. Паўаркуша звычайнага фармату з вершам «Зеленая любовь» (т. 1, № 279).

42—48. Нумары складаюць паасобныя паўаркушы малога фармату ( $4^{\circ}$  і  $8^{\circ}$ ) з аўтографамі вершаў. 42) Верш «Пан і мужык» (т. 1, № 431). 43) «Ікар і Дзедал» (т. 1, № 200). 44) Эпіграмы «Чытаю я журнал сучасны...», «Чаму у нас акамяnelасці...» і «Гутарка» (т. 1, № 43—II-IV). 45) «Осенью» (т. 1, № 287). З Гейне —«Калі маеш шмат чаго...» (т. 1, № 207). 47) «Хто там гаворыць у цёмнай вадзе?». 48) З цыкла «Эрас», «У космах схаваліся кветы чырвоныя...» (т. 1, № 4).

## Папка IX

### змяшчае лісты М. Багдановіча.

Першыя трынаццаць лістоў, пераданыя ў Камісію бацькам паэта, засгаліся неадасланымі і знайдзены ў паперах нябожчыка. Рэшта атрымана ад Я. Купалы, Б. І. Эпімах-Шыпілы і інш.

Неадасланыя лісты: 1. В. Лявіцкай без даты 2 старонкі паштовага фармату. 2. У рэдакцыю часопіса «Нов. Сатирикон» паведамленне аб надрукаванні ў часопісе верша «Кругом 16», які раней быў выдрукаваны ў зборніку «В защиту слова». Тэксту паўтаронкі паштовага фармату. 3. Ліст [...] з заяву «в участковое присутствие по подоходному налогу», задаваны 28 лютага 1917 г. Аркуш паштовага фармату. 4. Паштовая картка [...] з пералікам вершаў, адасланых у рэдакцыю «Нашай нівы». Напісаны прыблізна ў 1910 годзе. (Аўтарам дата не прастаўлена). 5. Ліст у рэдакцыю «Нашае нівы», без даты. Напісаны быў, як відаць, у пачатку навучання паэта ў ліцэі, г. зн. увесень 1911 года. Старонка паштовага фармату. 6. Ліст да стрыечнага брата П. І. Гапановіча. З старонкі,  $4^{\circ}$ , пачынаеца словамі: «Сегодня уже три месяца, как я живу в Минске...» 7. Ліст на 3 с. паштовай паперы да К. И. Л. Дата не прастаўлена. 8. Пачатак ліста да К. П. на паўтаронцы паштовага фармату. 9. Урывак з ліста з 6-ці радкоў на паштовай паперы з наступнымі словамі: «скандинавских, серб-

их и т. д. и т. д. Так я хочу... пройти поэзии всех времен и  
родов...» 10. Перадсмяротны ліст з Ялты да стрыечнага  
бата П. І. Гапановіча, напісаны алоўкам на 6 с. пашто-  
ва фармату. 11. Перадсмяротны ліст да бацькі, пачынаеца  
овамі: «Здравствуй, старый воробей! Молодому воробью  
юхо...» Пісаны алоўкам на лісце паштовага фармату.  
12. Ліст да [...] 4 с. паштовага фармату. 13. Чысты аркуш  
паштовага фармату са словамі «Дабрыдзень, паночки!..»  
14. Ліст у рэдакцыю «Нашай нівы» адносна выдання «Вян-  
ка», без даты, 4 с. паштовага фармату. 15. Паштовая картка  
Я. Луцэвіча [Я. Купалы] 1916 г. Перадана ў Камісію  
Купалам. 16. Паштоўка ў «Беларускую кнігарню»...  
— 18. Дзве паштоўкі А. Бурбісу. Абедзьве 1915 г. Атры-  
яны з бібліятэкі ІБК. 19. Паштоўка А. А. Залатарову 1911 г.  
грымана ад бацькі пісьменніка. 20. Паштоўкі з відам  
еадосіі і з алоўкавымі нечытэльнымі надпісамі паэта.  
— 25. Пяць паштовак да суполкі «Загляне сонца і ў наша  
аконца». Усе 1912 года. Пераданы ў Камісію праф. Б. І. Эпі-  
ах-Шыпілам. 26. Паштоўка з партрэтам Янкі Лучыны і з  
го ж вершам «Роднай старонцы», адрасавана да Янкі Купа-  
лы ад 13 мая 1913 года. Перадана ў Камісію праф. Б. І. Эпі-  
ах-Шыпілам.

## Папка X

*змяшчае ў сабе 4 паасобнікі «Вянка» М. Багдановіча, з якіх  
ершыя два (№№ 1 i 2) — аўтарскія. На іх паэт рабіў свае  
нататкі.*

На паасобніку № 1 паэтам адзначаны пад кожным вершам  
го памер, прычым, да трох першых вершаў ім, апроч памеру,  
ізначана таксама і строфіка. На экземпляры № 2, які знахо-  
зіўся ў Ялце ў часе апошняга падарожжа туды паэта, яго ру-  
ку зроблена шмат паправак чарнілам і алоўкам. Некаторыя  
гэтых паправак былі прыняты Камісіяй і ўведзены ў тэкст  
ры перадруку «Вянка» ў акадэмічным выданні (гл. т. 1, заў-  
агі да №№ 91, 93, 95, 101, 123, 177, 184). Іншыя аўтарскія пап-  
равакі азначаны ва ўвагах да адпаведных вершаў II-га раздзе-  
ла 1-га тома (№№ 113, 123 і інш.). На падставе гэтых жа пап-  
равак Камісіяю была ўстаноўлена новая рэдакцыя верша  
«Слуцкія ткачыхі», выдрукаванага ў 1-м томе за нумарам  
26-б (гл. т. 1, увагі да II раздзела і да верша № 126).

## Папка XI

*змяшчае ў сабе паасобныя абгарэльныя аркушы памерам 8° і 4°  
вершаванымі накідамі і рознымі нататкамі паэта.*

Папера счарнела ад агню, краі рукапісу зусім абвугліліся  
паадломваліся.

1. Абгарэлая восьмая частка з чарнавымі алоўкавымі на-  
кідамі вершаў: «Досі ўжо, браты, чужынцам мы служылі»  
(т. 1, № 252) і «Ты скажы мне, мужык...» (т. 1, № 251).

2. Абгарэлы аркуш  $8^{\circ}$  з пералікам вершаў. Можна прачы-  
таць наступныя назвы: «Дзед», «Вечар», «Марына», «Мне доў-  
гае расстанне з Вамі», «Рондэль», «Скірпуся», «Ляроніха»,  
«Добрай ночы, зара-зараніца...», «Бура», «Упалі з грудзей...»  
Як відаць, паэт дае спіс вершаў аднаго з задуманых ім збор-  
нікаў (гл. заўвагу да II-га раздзела тома), выдаць які, аднак,  
ён не паспеў.

3. Абгарэлая чвэртка аркуша з чарнавымі накідамі вер-  
шаў: «Ой, пайшла сабе Скірпуся...» (т. I, № 73) і «Ты не згас-  
неш, ясная зараначка...» (т. I, № 249).

4. Значна абгарэлая, як і іншыя рукапісы гэтай папкі,  
чвэртка аркуша з дрэнна чытэльнымі алоўкавымі накідамі па-  
эта, сярод якіх 6 радкоў верша «Я ухаджу у цёмны сад...», дзве  
апошнія страфы верша «Калі паласу агнявую...» (т. I, № 75).

5. Абгарэлая частка аркуша памерам прыблізна  $8^{\circ}$  з чар-  
навым накідам верша «Ты не згаснеш, ясная зараначка...»  
(т. I, № 249) і іншымі ўрыўкамі, сярод якіх тры радкі:

Бач, агністым блескам засьве...  
Шыбы цёмныя вясковых хат.  
Туманы расою рассыпающа...

6. 2 абгарэлыя часткі аркуша  $4^{\circ}$  з чарнавым накідам арты-  
кула на тэму пра беларускую народную творчасць і вершаў  
«А чалом, чалом, мае госцейкі...» (т. I, № 86), «Страцім-ле-  
бедзь» (т. I, № 85).

7. 3 паасобныя лісткі з чарнавікамі вершаў «У мясцечку  
Церасцечку» (т. I, № 66) і «Агата» (т. I, № 74).

8. 2 абгарэлыя часткі аркуша  $4^{\circ}$  з чарнавым накідам вер-  
ша «Прыдзецца, бачу, пазайздрыць бяздолльнаму Марку» (т. I,  
№ 79) і іншымі вершаванымі нечытэльнымі накідамі.

9. 2 абгарэлыя чвэрткі аркуша з чыстым аўтографам  
верша «Пагоня» (т. I, № 84).

10. 2 чвэрткі аркуша з чыстымі аўтографамі вершаў  
«Ужо пара мне дадому збірацца...» (т. I, № 82), і «Непагодны  
вечар» (т. I, № 80).

11. 50 абгарэлых старонак  $8^{\circ}$ , 28— з тэкстам, рэшта — бе-  
лыя. Сярод дрэнна чытэльных алоўкавых нататак знаходзяц-  
ца аўтографы наступных вершаў: «Яснавокая Аніта...», «Гіш-  
панская» (т. I, № 237), «Танкі» («Ах, як спывае», «Мілая, зга-  
дай», «Дзіўна кволыя», «Усё знікае», т. I, № 242), «Сёння дзень  
у нас светлы, радасны», «Я ўсё забыў на свеце і  
ведаю адно...» (т. I, № 241), «Празрыстым пакрывалам я агар-  
нула твар...» (т. I, № 241), «Украінскія» (т. I, № 239), «Інге-  
борг» (т. I, № 236). На 4-х старонках — спіс вершаў і з боку

дапіска: «Маладзік», «Шыпшина» (гл. увагу да II-га раздзе-ла 1-га тома).

12. Абгарэлы чытэльны аўтограф верша «Смерць шэршня» (т. 1, № 238).

13. Абгарэлы чытэльны аўтограф верша «Бяседная» (т. 1, № 86).

14. Чыставы аўтограф верша «Лявоніха» (т. 1, № 71).

15. Частка абгарэлага чытэльнага рукапісу верша «Інгеборг» (т. 1, № 236).

16. 5 абгарэлых аркушаў  $4^{\circ}$  і  $8^{\circ}$  з накідамі вершаў: «На нас томительно, угрюмо наплывает» (т. 1, № 311), «Кніга» (т. 1, № 125), «Касцёл св. Анны ў Вільні» (т. 1, № 280), «Трыялет XVIII в.» (т. 1, №№ 55 і 301); іншыя папсанаваныя ад агню нататкі, дрэнна чытэльныя. Сярод іх: пералік беларускіх пісьменнікаў (13 с.), некалькі радкоў верша «На заходзе сонца згасала...», «Ты вечером крещенским ворожи-ла...» (т. 1, № 313).

17. 4 с.  $8^{\circ}$  дрэнна чытэльнага накіду артыкула пра «Нашу ніву», «Беларускую сацыялістычную грамаду» і інш.

18. 12 абгарэлых с.  $8^{\circ}$  з чытэльнымі аўтографамі вершаў на рускай мове: «Прочтите с участью правдивую эту...» (т. 1, № 307), «Озеро» (т. 1, № 309), «Мне долгое забвенье Вами...» (т. 1, № 301), «Дед» (т. 1, № 314), «На солнце загляделся я...» (т. 1, № 300), «Теплый вечер, тихий ветер, мягкий стог...» (т. 1, № 315), «Я все выше и выше на гору подымался...» (т. 1, № 167), «Бледный, хилый, все ж люблю я...» (т. 1, № 154), «Скоро вечер в прошедшее канет...» (т. 1, № 310).

19. 8 абгарэлых с.  $8^{\circ}$  чарнавых урыўкаў перакладаў з Шаўчэнкі: «Огни горят, оркестр играет...», «Когда б вы знали, барчуки...», «В Украине ли, в Сибири ль будут...» (т. 1, № 291).

20. 2 абгарэлых с.  $8^{\circ}$  з нечытэльнымі вершаванымі алоў-кавымі накідамі і пачаткам артыкула аб Ножыне (т. II, № 60)..

21. Аркуш  $4^{\circ}$  з чытэльнымі алоўкавымі накідамі вершаў «Учора шчасце толькі глянула ня смела...» (т. 1, № 42), «Усё адна цяпер мне думка сэрца сушиць...» (т. 1, № 267).

22. 6 абгарэлых лісткоў  $8^{\circ}$  з чарнавымі накідамі, сярод якіх спіс беларускіх пісьменнікаў і інш. Нечытэльныя нататкі.

#### Папка XIV

*змяшчае ў сабе аўтографы М. Багдановіча, дадаткова атрыманыя ад А. Ю. Багдановіча, Я. Л. Дылы, С. М. Некрашэвіча, М. Каспяровіча і інш.*

1. Чыставы аўтограф артыкула «Забыты шлях» (т. II, № 8) — 11 с.  $4^{\circ}$ . Пераданы ў Камісію М. Каспяровічам.

2. 2 с. 4° чыставога тэксту артыкула «Хто мы такія» (т. II, № 21) [...]

3. Чыставы аўтограф апавядання «Гарадок» (т. 1, разд. VII, № 6) [...]

4. Аўтограф артыкула «Аб веры ваших прашчураў» (т. II, № 32)—6 с. 4° ... •

5. Аркуш, задатаваны 1917-м годам, з апошнімі, перадсмяротнымі накідамі паэта, сярод якіх ўрыўкі вершаў «Набягае яно вечарамі...», «Пralятайце вы, дні...», «У краіне светлай, дзе я ўміраю...» (т. 1, №№ 87, 88, 89). Пераданы ў Камісію Я. Дылам.

6. Чыставы аўтограф верша «Паво» (т. 1, № 201)—3 с. і 4°.

7. Чыставы аўтограф верша «Слушай, Рона, эту сказочку про Гагу» (т. 1, № 228)—1 с. 8°. Дасланы А. Ю. Багдановічам.

8. Сыштак у 20 старонак памерам 8°. На першай старонцы надпіс: «Максім Багдановіч, нанізка вершаў «Каханне і смерць». Яраслаў. Серпень-кастырнік 1912 р.» У сыштку 14 чыставых аўтографаў з папраўкамі рэдактарскага характару. Усе вершы выдрукаваны ў І томе (№№ 185—198). Пераданы ў Камісію С. Некрашэвічам.

9. Аркуш паштовага фармату з чыставым аўтографам верша «Страцім-лебедзь» (т. 1, № 85). Пераданы ў Камісію М. Каспяровічам.

10. 6 с. 4° з чыставымі аўтографамі вершаў «Бяседная» (т. 1, № 86—1), «У Максіма на кашулі вышыты галубкі...» (т. 1, № 72). «Як прыйшла я на ток малаціць...» (т. 1, № 86—2), «Хоць і зорачка — ды не вячэрняя» (т. 1, № 86—3), «А як смерцю Максіма скаралі...» [Канец верша «Максім і Магдалена»] (т. 1, № 63). Пераданы ў Камісію М. Каспяровічам.

## Папка II

*змяшчае ў сабе матэрыялы, дасланыя бацькам пісьменніка ў верасні 1923 г. і ў жніўні 1924 г., і ўспаміны аб М. Багдановічу, атрыманыя Камісіяй на працягу 1925—1927 гг.*

1. Уласнаручны рукапіс Адама Юрavіча Багдановіча пад назваю «Материалы к биографии Максима Адамовича Богдановича»—93 с. 2°.

2. Сыштак: 32 с. памерам 4° з дваццацю двумя вершамі паэта.

На загалоўнай старонцы падпісана: «Зеленя. Стихи. Перевод с белорусского автора.—Переводы стихов — словно женщины: если красивы, то не верны, если верны, то некрасивы. Нем. писат. поговорка.—Ярославль. 1909—1913 г.» На трэцяй

старонцы — адно слова: «Нюте». Тут жа прыпіска бацькі пісьменніка аб паходжанні перакладаў. «У 1913 ці 1914 годзе, гаворыца ў прыпіцы, была ў гасцях у Яраслаўлі стрыечная сястра Максіма Багдановіча — Ганна Іванаўна Гапановіч. Ей паэт падараваў кніжку сваіх вершаў на беларускай мове. Яна сказала, што не зможа ацаніць паэтычных вартасцей яго твораў, бо дрэнна разумее беларускую мову. Тады Максім Багдановіч, уласнаручна перапісаўшы, падараваў ёй сшытак перакладаў у рускай мове, які ў яе і захоўваецца. З гэтага сшытку знята копія стрыечным братам паэта Андрэем Пятровічам Галаванам».<sup>1</sup>

У зборнічку «Зеленя» 22 вершы: 1. «Соннет». 2. «Триолет» («На солнце загляделся я...»). 3. «Триолет XVIII века». 4. «В старом саду». 5. «Скерцо». 6. «Смех и говор. В пестрой юбке обезьянка...» 7. «Подыми к небесам свои взоры». 8. «Уж синее небо темнеет». 9. «Прочтите с участием правдивую эту...» 10. «Слышишь гул? Это дико-печальный лесун...» 11. «Озеро». 12. «Скоро вечер в прошедшее канет...» 13. «На нас томительно, угрюмо наплывает...» 14. «Белым цветом одета калина...» 15. «Ты вечером крещенским ворожила...» 16. «Дед». 17. «Теплый вечер, тихий ветер...» 18. «Переписчик». 19. «Книга». 20. «Мне снилось». 21. «Бледный, хилый, все ж люблю я...» 22. «Давно завянули цветы...»

3. 4 рукапісныя с. 4° «Из воспоминаний о М. А. Богдановиче» Аляксандра Цітова.

4. Успамін аб М. Багдановічу А. Залатарова. 8 рукапісных старонак 2°.

5. «Максим Адамович Богданович» (К 10-летию со дня его кончины). Успамін Сяргея Каныгіна.—3 рукапісныя с. 2°.

6. Успамін аб М. Багдановічу... 9 с. (друк. на машины) 2°.

7. «Из воспоминаний о М. А. Богдановиче» М. Г. Агурцова. 9 с. (друк. на машины) 2°.

8. «Да біографії М. Багдановіча». Са слоў бацькі запісаў Я. Дыла. 3 рукапіс. с. 2°.

9. «Аўтабіографічная заметка» А. Е. Багдановіча. 8 с. (друк. на машины) 2°.

10. «Из воспоминаний о М. А. Богдановиче» І. Я. Некляпава. 5 с. (друк. на машины) 2°.

11. «Успамін аб Максіме Багдановічу» Хв. Імшэніка. 10 рукапіс. с. у палову 2°.

12. Весткі аб М. Багдановічу [...] 1 с. 2°.

13. Весткі аб М. Багдановічу Зм. Бядулі. 1 с. 2°.

<sup>1</sup> Памылкова, сапраўднае імя Андрэй Трыфанавіч. (Па сведчанию стрыечнай пляменніцы Максіма Багдановіча Наталлі Глебаўны Кунцевіч).

## Папка VIII

*змяшчае ў сабе лісты розных асоб да М. Багдановіча, напісаныя ў перыяд з 1908 да 1917 года*

Паводле адрасатаў лісты размяркоўваюцца наступным чынам: ад Агурцова —4, ад Ашукіна —4, А. Ю. Багдановіча —9, І. Бахонка —2, Белавусава —5, А. І. Грыневіча —1, Дзябельскага —4, Рамуальда Зямкевіча —1, Я. Купалы —2..., Манькоўскага —3, С. Палуяна —8, Халімона з-пад пушчы (Аўгена Хлябцэвіча) —4, Цёткі —1, Б. І. Эпімах-Шыпілы —2 і інш.

## Папка XII

*У гэтай папцы захоўваюцца фатаграфічныя здымкі, часткова выкарыстаныя Камісіяй у 1-м і II-м татах збору твораў М. Багдановіча*

Большасць здымкаў атрымана ад бацькі пісьменніка. №№ 14, 15 і 16 перададзены ў Камісію А. Александровічам.

1. Фатаграфічная картка бацькі пісьменніка А. Ю. Багдановіча 1887-га года (т. II, с. LII).

2. Фатаграфічная картка А. Ю. Багдановіча 1907 года.

3. Фатаграфічная картка маці пісьменніка М. А. Багдановіч, ураджонае Мякоты, 1890 года.

4. Фатаграфічная картка яе ж 1893 года (т. II, с. LXXXVI).

5. Фатаграфічная картка 1893-га года, на якой зняты М. Багдановіч, калі яму было 2 гады, са сваім старэйшым братам Вадзімам.

6. Фатаграфічная картка, на якой зняты пісьменнік ў 1909-м годзе (т. I, с. 9). На адвароце карткі верш «Я бальны — бескрыдлата паэт...» (т. I, № 6).

7. Фатаграфічная картка яго ж 1911 года (т. I, с. 185). На адвароце карткі — верш «Я вспоминаю дом старинный...» (т. I, № 281).

8. Фатаграфічная група 1914 года. М. Багдановіч сярод таварышаў-студэнтаў (т. I, с. 273).

9. М. Багдановіч сярод рэдакцыі газеты «Голос». Здымак зроблены ў канцы 1915 года або ў пачатку 1916 года (т. I, с. V і с. 216).

10. Л. А. Багдановіч, малодшы родны брат пісьменніка. Здымак 1918 года.

11. Фатаграфічны здымак гаспадыні, у якой пісьменнік жыў у 1915 годзе ў Старым Крыме.

12. Пісьменнік, калі яму было 6 гадоў, з сваёю цёткаю М. Ю. Багдановіч (у замужстве Галаван) і з двумя братамі — Вадзімам і Лёваю (т. II, с. XXI). Фота.

13. Маці пісьменніка Марыля Апанасаўна з старэйшым сыном Вадзімам. Здымак 1893 года.

14—15. Фатаграфічныя паштоўкі, на якіх зазняты дом у Ялце, дзе памёр пісьменнік (т. II, с. 324).

16. Здымак магілы М. Багдановіча ў Ялце (т. I, с. 429).

17. А. Ю. Багдановіч. Здымак 1927 года.

18. Магіла М. Багдановіча ў Ялце. Каля магілы — пісьменнікі А. Вольны, У. Дубоўка і А. Александровіч. Фота.

19. Дом у Мінску (Камунальная вул., № 25), дзе нарадзіўся пісьменнік 27 лістапада (10 снежня) 1891-га года. Фатаграфічны здымак 1928 года.

20. Фатаграфічная група 1915 года. М. Багдановіч сярод гуртка знаёмых.

21. Партрэт М. Багдановіча, зроблены мастаком Бацюковым паводле фатаграфічнага здымка № 20.

[1928 г.]

*B. Мачульскі*

## У ДЗЯЖАУНАЙ БІБЛІЯТЭЦЫ БССР імя У. І. ЛЕНІНА

Аўтографы М. Багдановіча былі атрыманы бібліёграфам Н. Б. Ватаці з дзвюх крыніц: у верасні 1964 года ад стрыечнай пляменніцы Максіма Багдановіча — Наталлі Глебаўны Кунцэвіч (г. Горкі) і ў 1971 годзе ад пляменніка гімназічнага таварыша Багдановіча — Мікалая Іванавіча Лілеева (Ленінград).

Наталля Глебаўна Кунцэвіч, унучка Магдаліны Ягораўны Багдановіч (старэйшай цёткі Максіма Багдановіча), зараз пенсіянерка, жыве ў горадзе Горкім.

Мікалай Іванавіч Лілеев — выкладчык сярэдняй тэхнічнай навучальнай установы, жыве ў Ленінградзе.

### 1. Аўтографы, атрыманыя ад Н. Г. Кунцэвіч

Ф 09

Фонд М. Багдановіча

Крыніца атрымання: Н. Г. Кунцэвіч

Адзінка захавання: 1

Максім Богданович. Зеленя. Стихи. Пер. с белорус. авт. Ярославль, 1909—1913 гг. 32 с. (26 с. тэксту і 6 с. чыстых).

Сыштак з паштовай паперы ў лінейку, прашыты скрэпкамі ад школьназа сыштка. Папера трошкі пацямнела ад часу. Тэкст напісаны па старому (дарэвалюцыйнаму) правапісу чорным чарнілам, прыгожым выразным дробным почыркам без памарак. Старонкі не пранумарараваны.

Памер паперы сыштка:  $20,8 \times 13$  см.

Першая старонка рукапісу — тытульны ліст зборніка з тэкстам: «Максім Богданович. Зеленя. Стихи. Перевод с белорусского автора. Ярославль, 1909—1913 гг». Пасля падзагалоўка справа тэкст: «Переводы стихов — словно женщины: если красивы, то неверны; если верны, то некрасивы. Нем. писат. поговорка».

Другая старонка сыштка без тэксту.

На трэцяй старонцы ўверсе справа — прысвячэнне: «Нютэ» [Ганне Іванаўне Гапановіч].

Чацвёртая старонка зноў без тэксту.

Пачынаючы з пятай старонкі — 24 старонкі тэксту вершаў (22 вершы) Максіма Багдановіча ва ўласных перакладах на рускую мову.

Кожны верш пачынаецца з паловы старонкі. Калі працягваецца на наступнай,— запаўняе ўсю старонку. Толькі на старонцы 17 верш «Белым цветом одета калина...» напісаны ад пачатку старонкі.

### Па старонкавы воліс:

*Bonis c. 5*

Из цикла «Старинное наследство».

Соннет. («Что из того, что стих в душе кипит?...»)

Эпіграф: «Суровый Данте не презирал сонета... А. Пушкин».

Колькасць радкоў: 17.

Памер тэксту:  $15,5 \times 11$  см.

Слова «сонет» напісана праз два «Н» з цвёрдым знакам і падкрэслена.

Раўналежнага тэксту на беларускай мове не захавалася.

У выданні «Твораў» (т. 1, 1927) М. Багдановіча цыкл «Старинное наследство» не паказаны, у «Зборы твораў» (т. 1. 1968) гэта недакладнасць выпраўлена.

*Bonis c. 6*

Триолет. («На солнце загляделся я...») Аўт. пер. верша «Трыялет» («Калісь глядзеў на сонца я...»)

Эпіграф: «Красавец, юный Триолет... К. Фофанов».

Назва верша «Триолет» падкрэслена.

Колькасць радкоў: 10.

Памер тэксту:  $8,2 \times 5,5$  см.

У эпіграфе рукапісу коска стаіць пасля слова «Красавец», у выданнях «Творы» (1927) і «Збор твораў» (1968) яна стаіць пасля слова «юный».

*Bonis c. 7*

Триолет XVIII века. («Мне долгое забвенье Вами...»)

Аўт. пер. верша «Трыялет» («Мне доўгае растанне з Вами...»)

Колькасць радкоў: 9.

Памер тэксту:  $7,5 \times 7,5$  см.

*Bonis c. 8*

**В старом саду.** («Изыщный сад — такой, как у Ватто...»).

Аўт. пер. верша «У старым садзе» («Прыгожы сад, які любіў Вато...»)

Колькасць радкоў: 9.

Памер тэксту: 8,8×11 см.

*Bonis c. 9—10*

**Скерцо.** («От впечатлений детских лет...»)

Аўт. пер. верша «Купідон» («Ад спомінаў дзіцячых лет...»).

Розначытанні: На с. 9 аўтографа, у канцы сёмага радка зверху, стаіць знак прыпынку «;» у выданні «Твораў» (1927)—«:». У «Зборы твораў» (1968) гэта недакладнасць выпраўлена.

На с. 10, радок першы і другі зверху «И встанешь ты передо мной с крылатой, острою стрелой», надрукаваны ў выданні «Твораў» (1927) у поўнай форме «мною», «стралою». У выданні «Збор твораў» (1968) гэта недакладнасць у тэксце выпраўлена. У радку дзевятым зверху рукапісу чытаем: «...немало дней...», у «Творах» (1927)—«...не мало дней...»; у «Зборы твораў» (1968)—выпраўлена. У пятym радку знізу ў словах «...Вопрос забытый с силой новой встает, тревожный и суровый», пасля слова «встаёт» стаіць коска. У «Творах» (1927)—яе няма, у «Зборы твораў» (1968)—выпраўлена.

Колькасць радкоў: 33.

Памер тэксту с. 9: 15,5×8,3 см.

Памер тэксту с.: 10: 14,5×8,5 см.

*Bonis c. 11*

**«Смех и говор. В пестрой юбке обезьянка...»**

Тэкст беларускага арыгінала не захаваўся.

Розначытанні: У трэцім радку знізу, пасля слоў «Что душа невольно верить ей желает» у рукапісе стаіць кропка, у «Творах» (1927) і «Зборы твораў» (1968) заменена на двухкроп'е. У другім радку знізу «Не обманешь? Нет!» у выданнях 1927 і 1968 гг. пасля слова «обманешь» пастаўлен працяжнік.

Колькасць радкоў: 9.

Памер тэксту: 7,3×11,5 см.

*Bonis c. 12*

**«Подыми к небесам свои взоры...»**

Аўт. пер. верша «Падымі угару сваё вока...»

Колькасць радкоў: 8.

Памер тэксту: 7,5×9,5 см.

*Bonis c. 13*

**«Из цикла «Полынь-трава». «Уж синее небо темнеет...»**

Розначытанні: У «Творах» (1927) цыкл «Полынь-трава» не паказаны, у «Зборы твораў» (1968) выпраўлена па аўтографу.

Колькасць радкоў: 9.

Памер тэксту: 9,2×12 см.

*Bonīc c. 14*

### **«Прочтите с участью правдивую эту...»**

Рускі варыянт верша «Чистыя слёзы з вачэй пакаціліся нізкай парванай...» з цыклу «Пентаметры».

Розначытанні: У страфе «Сверкали дрожащие чистые слёзы срываясь, катясь, но в душной и серой пыли обратились в холодную грязь», пасля слова «катясь» стаіць коска. У «Творах» (1927) і «Зборы твораў» (1968) паставлена крапка.

Колькасць радкоў: 8.

Памер тэксту: 7,5×10 см.

*Bonīc c. 15*

### **«Слышишь гул? Это дико-печальный лесун...»**

Аўт. пер. верша «Чуеш гул?— гэта сумны, маркотны лясун...» з цыкла «У зачараваным царстве».

Колькасць радкоў: 10.

Памер тэксту: 9,2×11,5 см.

*Bonīc c. 16*

### **Озеро. («Тут рос густой, суровый бор...»)**

Аўт. пер. верша «Возера». («Стаяў калісь тут бор стary...») з цыкла «У зачараваным царстве».

Назва верша «Озеро» падкрэслена.

Колькасць радкоў: 10.

Памер тэксту: 10,5×8,7 см.

*Bonīc c. 17*

### **«Скоро вечер в прошедшее канет...»**

Аўт. пер. верша «Над возерам» («Сонца ціха скацілася з горкі...») з цыкла «У зачараваным царстве».

Розначытанні: У трэцім радку знізу ў скаже «В них русалкі запутали косы,— рвут и путают влажные нити...», пасля слова «ници» стаіць шматкроп'е. У «Творах» (1927)— крапка, у «Зборы твораў» (1968) выпраўлена на шматкроп'е.

Колькасць радкоў: 8.

Памер тэксту: 7,8×8,8 см.

*Bonīc c. 18*

### **«На нас, томительно, угрюмо наплывает...»**

Аўт. пер. верша «Бура» («Панурая, вялізная жывёла...»)

Колькасць радкоў: 8.

Памер тэксту: 9×11 см.

*Bonīc c. 19*

### **«Белым цветом одета калина...»**

Аўт. пер. верша «Белым цветам адзета каліна...»

У трэцім радку зверху —«Отчего ты, как месяц, ясна?», слова «как месяц» не ўзяты ў коскі.

Колькасць радкоў: 16.  
Памер тэксту: 16,5×9,5 см.

*Bonīc c. 20*

### «Ты вечером крещенским ворожила...»

Аўт. пер. верша «Ты ночаю калядай варажыла...»  
У першым радку ў сказе «В моих руках, как воск, погнется он» слова  
«как воск» не ўзяты ў коскі.  
Колькасць радкоў: 10.  
Памер тэксту: 9,3×10,5 см.

*Bonīc c. 21*

### Дед. («Сегодня было так тепло...»)

Аўт. пер. верша «Дзед» («Так цёпла цэлы дзень было...»)  
Назва верша «Дед» у рукапісу падкрэслена.  
Колькасць радкоў: 8.  
Памер тэксту: 8,3×8,4 см.

*Bonīc c. 22*

### «Теплый вечер, тихий ветер, мягкий стог...»

Аўт. пер. верша «Цёплы вечар, ціхі вецер, свежы стог...»  
Розначытанні: у радках пятym і трэцім знізу «Убаюканный ве-  
черней тишиною...» і «Вижу я, с природой слившися душою»—поўныя кан-  
чаткі слоў «тишиною», «душою». У «Творах» (1927)—«тишиной», «душой».  
У «Зборы твораў» (1968) выпраўлена па аўтографу.  
Колькасць радкоў: 10.  
Памер тэксту: 9,2×10,2 см.

*Bonīc c. 23—24*

### «Из цикла «Старая Беларусь».

#### Переписчик. («На кожаном листе пред узеньким окном...»)

Аўт. пер. верша «Перапісчык» («На чыстым аркушы, прад вузенькім  
вакном...»)

Назва верша «Переписчик» падкрэслена.  
Розначытанні: У «Творах» (1927) цыкл «Старая Беларусь» не  
паказаны, у «Зборы твораў» (1968)—выпраўлена па аўтографу.

Колькасць радкоў на с. 23: 16.

Колькасць радкоў на с. 24: 9.

Памер тэксту на с. 23: 13,7×12 см.

Памер тэксту на с. 24: 8,3×11,5 см.

*Bonīc c. 25*

### «Из цикла «Старая Беларусь».

#### Книга. («Псалтырь, покрытую нежесткой бурой кожей...»).

Аўт. пер. верша «Кніга» («Псалтыр, пакрытую няжорсткай бурай  
кожай...»)

Назва верша падкрэслена.

Розначытанні: У «Творах» (1927) цыкл «Старая Беларусь» не  
паказаны, у «Зборы твораў» (1968)—выпраўлена па аўтографу.

Колькасць радкоў: 14.  
Памер тэксту: 13,7×12,4 см.

*Bonis c. 26*

**«Мне снілось...» («Я все выше и выше на гору подымался...»).**

Аўт. пер. верша «Мне снілася» («Усё вышэй і вышэй я на гору ўзбі-  
ўзбіраўся...»)

Назва верша падкрэслена.

Колькасць радкоў: 9.

Памер тэксту: 8,2×12 см.

*Bonis c. 27*

**«Бледны, хилы, все ж люблю я...»**

Аўт. пер. верша «Бледны, хілы, усё ж люблю я...»

Розначытанні: У чацвёртым радку рукапісу знізу «Стих такой,  
как дар природы...» у «Творах» (1927) пасля слоў «стих такой» пастаўлены  
працяжнік, у «Зборы твораў» (1968) выпраўлена па аўтографу на коску.

Колькасць радкоў: 8.

Памер тэксту: 7,3×11 см.

*Bonis c. 28*

**«Давно завянули цветы...»**

Аўт. пер. верша «Дзе вы, лясоў, палёў цвяты?...»

Колькасць радкоў: 8.

Памер тэксту: 7,3×7,3 см.

*c. 29—32— без тэксту.*

У першым томе «Твораў» (1927) зборнік вершаў «Зеленя»  
быў апублікованы не з аўтографа, а з копіі, зробленай стры-  
ечным братам Максіма Багдановіча — А. Т. Галаванам. У ру-  
капісе М. Багдановіча ёсьць некаторыя невялікія розначытан-  
ні ў параўнанні з публікацыяй 1927 года. У «Зборы твораў»  
(1968) публікацыя ўпершыню зроблена па аўтографу паэта.

Сыштак «Зеленя» Максім Багдановіч падарыў ў канцы  
1913 г. стрыечнай сястры Нюце (Ганне Іванаўне Гапановіч),  
якая жыла ў Ніжнім Ноўгарадзе. У Ганны Іванаўны Гапано-  
віч ён і захоўваўся да самай яе смерці (24 мая 1941 г.). З гэ-  
тага часу рукапісны сыштак паэта захоўваўся ў роднай сяст-  
ры Ганны Іванаўны — Веры Іванаўны Кунцэвіч, а пасля яе  
смерці (10 лютага 1949 г.) — у яе дачкі Наталлі Глебаўны  
Кунцэвіч.

**Ф 09**

*Фонд М. Багдановіча*

*Крыніца атрымання: Н. Г. Кунцэвіч (г. Горкі)*

*Адзінка захавання: 2*

**«Тетке Магдалине на память от автора. М. Богданович.**

**19  $\frac{2}{III}$  14 г.»**

Аўтограф-прысвячэнне на экземпляры кнігі: Багдановіч М. Вянок. Вільня, 1913.

Колькасць радкоў: 4.

Памер тэксту:  $2,3 \times 3,5$  см.

На с. 64 гэтага ж экземпляра «Вянка», пад тэкстам верша «Халоднай ноччу я ў шырокім цёмным полі...», простым алоўкам запісаны пераклад на рускую мову апошняй страфы верша.

Вось тэкст гэтай страфы:

«Хай чарада гадзін панурых, нудных, шэрых  
Як попел, на душу мне клалася ўвесь час,  
Хаваючы сабой агонь гарачай веры,—  
Хай не відаць яго... а ўсё ж-ткі ён не згас!»

Тэкст пераклада:

«Пусть время чередой тяжелой, нудной, серой  
Как пепел, на душу ложится каждый час,  
Скрывая под собой огонь горячей веры,  
Пусть не видать его,— а все ж он не угар!»

Ці аўтарскі гэта пераклад? Цяжка сказаць. Запісаны тэкст рукою стрыечнай сястры М. Багдановіча Веры Іванаўны Кунцэвіч. Аб гэтым сведчыць почырк пісьмаў Веры Іванаўны, якія захоўваюцца ў Дзяржаўнай бібліятэцы БССР імя У. І. Леніна, а таксама сцвярджэнне дачкі Веры Іванаўны—Наталлі Глебаўны Кунцэвіч. Запіс зроблены пасля смерці паэта, бо ў ім ужыты новы правапіс. Наталля Глебаўна не ведае, калі паявіўся гэты запіс.

**Ф 09**

*Фонд М. Багдановіча*

*Крыніца атрымання: Н. Г. Кунцэвіч (г. Горкі)*

*Адзінка захавання: 3*

**«Тете Маше от любящего ее автора. М. Богданович.**

**19  $\frac{22}{I}$  14 г.»**

Аўтограф-прысвячэнне на экземпляры кнігі: Багдановіч М. Вянок. Вільня, 1913.

Колькасць радкоў: 4.

Памер тэксту:  $2,3 \times 5,2$  см.

Прысвячэнні Магдаліне Ягораўне і Марыі Ягораўне зроблены ў адзін дзень. Ці не сведчыць гэта аб tym, што ў сакавіку 1914 года Максім Багдановіч атрымаў аўтарскія экземпляры сваёй кнігі?

**Ф 09**

**Фонд М. Багдановіча**

**Крыніца атрымання: Н. Г. Кунцэвіч (г. Горкі)**

**Адзінка захавання: 4**

**«Старой тетке Магдалине любящий ее автор. М. Богданович».**

Аўтограф-прысвячэнне змешчаны на першай старонцы (справа) адбітка артыкула М. Багдановіча «Краса и сила» з часопіса «Украинская жизнь», 1914, № 2. (Выдаваўся на рус. мове ў Маскве).

Колькасць радкоў: 3.

Памер тэкstu: 5,7×1,5 см.

## **2. Аўтографы, атрыманыя ад М. І. Лілеева**

У 1971 годзе ў Дзяржаўную бібліятэку БССР імя У. І. Леніна паступілі з Ленінграда два аўтографы Максіма Багдановіча ад Мікалая Іванавіча Лілеева.

М. І. Лілеев — пляменнік гімназічных таварышаў Максіма Багдановіча — Мікалая Рафаілавіча і Рафаіла Рафаілавіча Кукуевых і сын іх сястры Ганны Рафаілаўны Кукуевай. Гэта ёй Максім прысвяціў цыкл паэм «Мадонны» і некалькі вершаў, адрасаваных Ані.

**Ф 09**

**Фонд М. Багдановіча**

**Крыніца атрымання: М. І. Лілеев (Ленінград)**

**Адзінка захавання: 5**

Тэкст аўтографа:

«Я вспоминаю дом старинный,  
На тихой улице фасад,  
И небольшой уютный сад,  
И двор просторный и пустынный.  
На нем кипели игры наши:  
При общем шуме взмах руки  
Вдруг «брал на вынос» городки,  
И смех звучал при виде «каши»  
и т. д. и т. д.,  
Конец остается за мной.  
Не поминай лихом!  
Ярославль 19 <sup>24</sup>/<sub>VIII</sub> 11 г.

Аўтограф М. Багдановіча на адвароце ўласнай фотакарткі 1911 года, падараванай пасля заканчэння гімназіі гімназічнаму таварышу Мікалаю Рафаілавічу Какуеву. Напісаны дробным каліграфічным почыркам, чорным чарнілам.

Колькасць радкоў: 13.

Памер тэкstu: 6,3×5 см.

Верш з'яўляеца рускім варыянтам пачатку паэмы «Вераніка».

Першая страфа аўтографа была дагэтуль вядома як асобны верш «Я вспомінаю дом старінны...» Яна змешчана ў «Зборы твораў» М. Багдановіча (т. 1. Мн., 1968, с. 281).

Другая страфа «На нем кипели ігры наши...» да прысылкі М. І. Лілеевым (1971 г.) фотакарткі М. Багдановіча 1911 года з аўтографам паэта была невядома. Яна апублікавана ў артыкуле Н. Ватацы «Яна — выдумка маёй галавы...» («Маладосць», 1973, № 8, с. 147), але ў «Збор твораў» М. Багдановіча яшчэ не ўключалася.

**Ф 09, № 6081**

**Фонд М. Багдановіча**

**Крыніца атрымання: М. І. Лілеев (Ленінград)**

**Адзінка захавання: 6**

Тэкст аўтографа:

**«Ніколаю Рафаиловичу Кокуеву от автора. М. Богданович.  
Ярславль. 1914 г.»**

Аўтограф-прысвячэнне гімназічнаму таварышу-яраслаўцу М. Р. Какуеву на падараванай яму кнізе М. Багдановіча «Вяночок» (Вільня, 1913).

Напісаны на загалоўнай старонцы зверху справа чорным чарнілам.

Колькасць радкоў: 5.

Памер тексту: 4×6,5 см.

## **У РУКАПІСНЫМ ФОНДЗЕ ІНСТИТУТА ЛІТАРАТУРЫ імя ЯНКІ КУПАЛА АН БССР**

*Ін-т літаратуры АН БССР. (Мінск)*

*Рукапісны фонд*

*Фонд М. Багдановіча .*

[Уласнаручны спіс вершаў, апавяданняў і артыкулаў М. Багдановіча, апублікованых у рускім друку 1912—1914 гадоў].

Аўтограф уяўляе сабой вузкі і доўгі ліст старой пажоўклай паперы, на якім рукой паэта чорным чарнілам напісаны перанумараўваныя назвы яго твораў на рускай мове з адзначэннем жанру і подпісу, а таксама месца і часу публікацыі ў рускіх перыядычных выданнях. У канцы спіса — подпіс: *М. Багдановіч*. Аркуш пранумераваны чырвоным алоўкам: 5.

Памер паперы: 11×35 см.

## Тэкст аўтографа:

- 1) Народное образование. М. Б. «Сев. кален.», 1912, статья.
- 2) \*\*\* «Ах, как уютно...» М. Б-вич. «Сатирикон», 1912 г., № 30. Стихотворение.
- 3) Городская любовь. М. Б-вич. «Сатирикон», 1912 г., № 46. Стихотворение.
- 4) \*\*\* «В горячем споре...» М. Б-ч. «Сатирикон», 1912 г., № 49. Стихотв.
- 5) Купидон. М. Б. «Сев. газета», 1913 г., № 36. Стихот.
- 6) С. Д. Дрожжин. М. Богданович. «Голос», 1913 г. № 284. Статья.
- 7) Крестьянин-поэт С. Д. Дрожжин. М. Б. «Сев. газета», 1913 г. № 42. Заметка.
- 8) Роман Тристана и Изольды. М. Богданович. «Голос», 1913 г. № [292 за 21 снежня]. Рецензия.
- 9) Мадонна. М. Богданович. «Голос», 1913 г. № [295 за 25 снежня]. Рассказ.
- 10) Соврем [?].
- 11) Притча о васильках. [Аўт. пер. апавядання «Апокрыф» на рус. мову — «Северная газета», Ярославль, 1914, № 1].
- 12) Древний Вавилон. М. Богданович. «Голос», 1914 г. № 3. Рецензия.

Аўтограф атрыманы супрацоўнікамі АН БССР у 1946 г. разам з кнігамі Фундаментальнай бібліятэкі Акадэміі навук БССР, захопленымі нямецкімі фашистамі і прывезенымі пасля вайны з Германіі. Тэкст апублікаваны В. Вольскім у артыкулах «Новыя аўтографы М. Багдановіча» («Беларусь», 1947, № 5, с. 32) і «Невядомыя рускія тэксты Максіма Багдановіча» («Літ. і мастацтва», 1949, 10 верас.)

*Ін-т літаратуры АН БССР (Мінск)  
Рукапісны фонд  
Фонд М. Багдановіча*

[Уласнаручны запіс М. Багдановічам афарызмаў і асобных моўных выразаў].

Частка выпісаных афарызмаў належыць самаму аўтару, астатнія — цытаты з Горкага, Маякоўскага, Брусава, Хлебнікава, Баратынскага і іншых аўтараў, некаторыя афарызмы не падпісаны. Напісаны не зусім выразным почыркам на трох лістках у лінейку, чорным чарнілам, з двух бакоў (6 старонак). Папера, відаць, вырвана з запісной кніжкі. Лісткі пранумарараваны чырвоным алоўкам: 6, 7, 8 лісты.

Колькасць радкоў у шасці старонках аўтографа афарызмаў: 107.

Памер паперы: 11×17,5 см.

## Тэкст аўтографа:

Прислониться к чужому мнению (*мое*).

Лакей, похожий на румынского министра (*Б. Садовский*).

Рассказывает особым достолюбезным тоном (*Б. Садовский*).

Но критика — не геральдика (*Ю. Энгель*, дав очерк предшств. композитора).

Говоря между нами, я парень не глупый (*Б. Садовский*).

Стрэлы посыпались, как апрельский дождь (*«Тристан и Изольда»*).

Ваше сердце поступает правильно: оно бьется и любит (*М. Кузьмин*).

Мой стакан мал.., но я пью из чужого стакана (*О. Л. Д'ор*).

Женатый рад лишь в день своей свадьбы и похорон жены.

Попросите вашу маму, чтобы она не давала вам денег на почтовые марки (*А. Аверченко*).

Жребий, отмеченный черной чертой.

Я белым камнем отмечу этот день (*Катулл*).

Я заперла вас в своем сердце, а ключик от него потеряла, и вам оттуда не выйти (*нем. поэзия*).

Брови чернее, чем разлука с вами (*М. Богданович*).

[Нечитэльна], белее февральского снега (*«Тристан и Изольда»*).

Здравствуй, богиня с густыми ресницами, милой улыбкой (*Гимн. Гом. Ленер*).

Мажорно настроенный ребенок (*мое*).

Лежачего не бьют,— а вы бьете — и не краснеете (*М. Богдан.*).

Старые мысли — словно остывшее позавчерашнее кушание.

Мысли [закрэслена]. Женщины, словно пирожки, хороши горячими (*мое*).

Переводы стихов — словно женщины; если красивы — то неверны; если верны — то некрасивы (*нем. пословица*).

Горяченькая моя.

[Нечитэльна]— словно плод, переполненный соком, надтреснулся.

Глаза остановились, как незаведенные часы.

Пробило не то час, не то — половину второго (*Кузьмин*).

Было все очень просто, было все очень мило (*И. Северянин*).

Новаторы до Вержболова:  
Что ново тут — то там не ново  
(Хлебников).

Вот как борются страх божий со страхом перед Михайловским.

Генеральное размежевание.

Неправильности украшают речь, как плевки мостовую.

Выкормленный старческий смешок (*Маяковский*).

Калоши и полит. споры — оставляйте за дверями.

Лицемерие — это дань, которую порок платит добредетели.

Черта можно прогнать только чернилами.

Но только страстное прекрасно  
В тебе, мгновенный человек!  
(Брюсов).

Стратегическое озорство (*Оглин*).

Паспорт это, или книжка ссудо-сберегательной кассы? (*Жаботинский*).

Ноту «тянет-потянет, вытянуть не может» (*М. Богданович*).

Алаберный человек (см. безалаберный, Михай).

Вы ляжете, и Ваши ангелы закроют себе глаза белыми крыльями.

Ночное солнце — страсть (*Брюсов*).

Предрассудок — он обломок давней правды (*Баратынский*).

Микроструктура (*Горенфельд*).

Этикетка, ярлык, штамп, клеймо.

Проходимец, сволочь, бродяга.

Когда вы перебираете четки, то молитесь, конечно, за человека, убитого вашими взорами или за самого убийцу (*Ист. поэт XVII стол.*)

Она прошла вдали — бесстрастная,  
Но возбуждающая страсть.  
(*Брюсов*).

Женщина без ребенка — словно колос без зерна; велика ли цена такому добру — знаете сами (*М. Богданович*).

Словесный орнамент.

Дамское рукоделье (о произведениях женщин). *Мое*.

Нерукотворный (о ребенке). *Мое*.

Библиофаг

Жучок-книгоед.

Абевегия (наука). (*Михайловский*).

Гамлетизированный поросенок.

Завинить.

Человек, у которого вся душа — на кончике языка (*М. Горький*).

Рыцарь из-под черной звезды.

Вошло в железный инвентарь науки (*Пешехонов*).

Живет без заранее обдуманного намерения (*М. Горький*).

Не твоё дело! — Неделикатно говорить о своих делах (*О. Уальд*).

Некоторые вещи как дыни (антоновские).

---

Аўтограф атрыманы АН БССР у 1946 г. разам з папярэднім аўтографам. Паведамленне аб ім зроблена ў артыкулах В. Вольскага «Новыя аўтографы М. Багдановіча» («Беларусь», 1947, № 5, с. 32) і «Невядомыя рускія тэксты Максіма Багдановіча» («Літ. і мастацтва», 1949, 10 верас.), але тэкст аўтографа публікуеца тут упершыню).

Некаторыя з запісанных у аўтографе афарызмаў былі выкарыстаны Максімам Багдановічам у яго паэтычнай творчасці. Так, напрыклад, нямецкая пісьменніцкая прымаўка «Переводы стихов — словно женщины: если красивы — то неверны; если верны — то некрасивы» змешчана пад загалоўкам у зборніку вершаў «Зеляня» (ва ўласным перакладзе на русскую мову). Выразам Катула «Я белым каменем адзначу гэты дзень» М. Багдановіч пачынае свой верш «Успамін» (1913):

«Дзень гэты,— так пісаў Катул,—  
Я белым каменем адзначу».

Параўнанне самога М. Багдановіча, запісаная ў аўтографе: «Брови чернее, чем разлука с вами» з некаторымі зменамі выкарыстана ў вершы на рускай мове «Триолет XVIII века»:

Мне долгое забвенье Вами  
Чернее Ваших черных кос.

*Ін-т літаратуры АН БССР (Мінск)*

*Рукапісны фонд*

*Фонд М. Багдановіча*

*Крыніца атрымання: А. Д. Цітоў (г. Яраслаўль)*

**М. Богданович.** «Ніколай Іваныч! Вы ли?..» [Эпіграма, напісаная ў форме трыялета. Экспромт. 1916 г.]

Аўтограф напісаны алоўкам.

Колькасць радкоў: 8.

Верш напісаны экспромтам, як прыклад трыялету, у час гутаркі М. Багдановіча з яраслаўскім паэтам Аляксандрам Дэмітрыевічам Цітавым.<sup>1</sup> Эпіграма адрасавана гандляру-бакалейшчыку Мікалаю Масленікаву.

Аўтограф атрыманы навуковым супрацоўнікам Ін-та літаратуры АН БССР Марыяй Мікітаўнай Барсток ад А. Д. Цітова ў Яраслаўлі і ўпершыню апублікованы ёю ў артыкуле «Новыя матэрыялы М. Багдановіча» ў часопісе «Беларусь», 1953, № 6, с. 21.

## **У РУКАПІСНЫМ ФОНДЗЕ ІНСТИТУТА МАСТАЦТВАЗНАЎСТВА, ЭТНАГРАФІІ І ФАЛЬКЛОРУ АН БССР**

*Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору АН БССР (Мінск)*

*Рукапісны фонд сектара тэатра і кіно.*

*Фонд 1*

*Вопіс: «Агульны раздзел»*

*Справа: 13 («Рукапіс М. Багдановіча»)*

*Крыніца атрымання: Язэп Дыла (г. Саратаў)*

[Дзённік Максіма Багдановіча, прысвечаны ўзаемаадносінам паэта з крымскай сяброўкай Клавай. Стары Крым, лета 1915 г.]

Вельмі нечытэльны рукапіс, напісаны дробна алоўкам. Без подпісу. Папера шэраватая, тоўстая, стандартная, машынапісныя лісты складзены напалам, адзін ліст даўгі. Усяго 12 старонак. 4 старонкі пранумараваны крымскімі лічбамі і 8—арабскімі. Ёсьць аўтарскія праўкі. Лісты злёгку падпалены ў абрэзы.

У тэксле дзённіка ёсьць дата «7 іюня» (або «июля», нечытэльна).

Імя Клавы сустракаецца і ў творчасці паэта. Ёй прысвечаны верш «Забудется многое, Клава...» (гл. кн.: Багдановіч М. Збор твораў. Т. 1. Мн., 1968, с. 289).

Звесткі пра асабісты дзённік М. Багдановіча гл. ў кн.: Бачыла А. Дарогамі Максіма. Мн., 1971, с. 52—54.

<sup>1</sup> Гл.: Титов А. Из воспоминаний о Максиме Богдановиче.— У кн.: Шлях паэта. Мн., 1975, с. 60.

## У ФОНДЗЕ ЛІТАРАТУРНАГА МУЗЕЯ ЯНКІ КУПАЛЫ

*Літ. музей Я. Купалы (Мінск)*

*Фотаархіў музея*

*Фонд 1*

*Адзінка захавання: 3319*

*Крыніца атрымання: У. Ф. Баханко (г. Ленінабад)*

**М. Багдановіч. «Я, нядужны, бязскрыдлы паэт...»**

Тэкст верша напісаны чорным чарнілам рукою паэта на другім баку фотаздымка М. Багдановіча 1909 года. Подпіс злева: «З шчырым паважаннем М. Багдановіч. Яраслаў 19  $\frac{3}{II}$  10 г. [Прозвішча Багдановіч напісана: «Богдановіч»]. Уверсе злева штамп: «Художественная типография П. И. Иваницкого». У нізе справа — штамп з адресам фатаграфіі: «Ярославль, Рождественка, д. № 52.»

Колькасць радкоў аўтографа: 11.

Фармат фотаздымка: 8,7×5,5 см; разам з картонам: 11×6,5 см.

У архіве АН БССР да вайны існаваў другі аўтограф верша, датаваны 1909 годам, таксама напісаны на адвароце фотакарткі паэта 1909 года, і прысвечаны, па словах А. Я. Багдановіча, М. А. Кіціцынай.

Аўтограф Літаратурнага музея Янкі Купалы атрыманы Музеем у 1951 годзе з Ленінабада (Таджыкская ССР). У архіве Музея захоўваеца ліст Уладзіміра Фёдаравіча Баханко. Ён піша: «Як сямейныя рэліквіі ў мяне захоўваюцца фатаграфіі Янкі Купалы і Максіма Багдановіча, якія належылі Сяргею Палуяну. Лічу, што гэтыя фотакарткі могуць мець цікавасць для Музея...»<sup>1</sup>

Як трапілі да У. Ф. Баханко фотаздымкі, што належылі Сяргею Палуяну, кім даводзіўся яму Сяргей Палуян,— невядома, але фота сапраўды былі адрасаваны Палуяну. На другім баку фотаздымка Я. Купалы чытаем: «На добрую памятку С. Палуяну з удзячнасцю ад шчырага сэруца. Я. Купала. Вільня, 29/XI.09 г.»

На фота М. Багдановіча не напісаны адрасат, якому яно адаслана. Але захоўвалася яно ў С. Палуяна і, відаць, было падаравана яму.

Аўтограф верша «Я, нядужны, бязскрыдлы паэт...» 1910 года адразніваеца ад аўтографа 1909 года, прысвеченага М. А. Кіціцынай. Дасылаючы свой трывалет С. Палуяну, аўтар некалькі змяніў яго змест.

*Тэкст аўтографа, датаванага 1909-м годам. (Адресаваны М. А. Кіціцынай):*

Я, бальны, безскрыдлаты паэт,  
Помню, раз пазабыў сваё гора,—  
Гэта чуда зрабіў Ваш прывет.

*Тэкст аўтографа, датаванага 1910-м годам, адасланага С. Палуяну:*

Я, нядужны, бязскрыдлы паэт,  
Помню, раз пазабыў сваё гора,

<sup>1</sup> Звесткі аб tym, як трапілі ў Музей фотаздымкі з аўтографамі Я. Купалы і М. Багдановіча, атрыманы ад загадчыцы экспазіцыйнага аддзела Літаратурнага музея Янкі Купалы Ж. Дапкюнас.

Я — бальны, безскрыдлты паэт!  
Мо жыцця майго верш ужо спет,—  
Дык няхай Вам хоць песня  
гавора,  
Як бальны, безскрыдлты паэт  
На гадзіну забыў сваё гора.

Бо ў той час атрымаў ваш прывет.  
Я — нядужны, бязскрыдлы паэт:  
Мо не выскажа вам трыялет,  
Дык хоч гэты партрэт хай гавора,  
Як нядужны бязскрыдлы паэт  
На гадзіну забыў сваё гора.

З шчырым паважаннем  
М. Багдановіч.  
Яраслаў 19<sup>9</sup>—<sub>II</sub> 10 г.

*Літ. музей Я. Купалы (Мінск)  
Рукапісны фонд*

**«Из Я. Купалы. «Созревших хлебов золотые посевы...»**

Пераклад верша Я. Купалы «Жніво». («Наспелая постаць шчаслівых пасеваў...») Подпіс: «С белорусского перевел. М. Б-вич». Напісаны чорным чарнілам.

Колькасць радкоў аўтографа: 16.

У сёмым радку верша, у тэксле: «Задвигались быстро серпы, как ножи...» у аўтографе густа закрэслена слова перад словам «быстро».

Да Вялікай Айчыннай вайны існавалі яшэ два аўтографы гэтага перакладу. Адзін з іх захоўваецца і зараз у Цэнтральным Дзяржаўным архіве літаратуры і мастацтва СССР, другі захоўваўся да вайны ў рукапісным архіве М. Багдановіча ў АН БССР і з яго зроблена публікацыя ў «Творах» (т. 1, 1927) М. Багдановіча. У гэтым аўтографе, відаць, не было указання на тое, што гэта пераклад верша Я. Купалы, бо ўкладальнікамі «Твораў» ён аднесены да арыгінальных вершаў паэта.

Розначытанні: У аўтографе Літ. музея Я. Купалы радок 10: «Средь шелеста белого колоса нивы...»

У публікацыі з аўтографа ў «Творах» (1927) радкі 10—11: «В колосьях склонившихся шепчущей нивы И в нутре теряет свои переливы».

У аўтографе ЦДАЛМ<sup>1</sup> СССР радок 10: «Средь зрелых колосьев лепечущей нивы...»

**У ЦЭНТРАЛЬНЫМ ДЗЯРЖАУНЫМ АРХІВЕ ЛІТАРАТУРЫ І  
МАСТАЦТВА СССР. (МАСКВА)**

**ЦДАЛМ' СССР (Масква)**

**Фонд 76. воліс 2**

**Адзінка захавання: 48, ліст 1**

**М. Багдановіч. [Паштовая картка з Яраслаўля ад 26 кра-  
савіка 1912 года, адресаваная В. Брусаўу].**

<sup>1</sup> Цэнтральны дзяржаўны архіў літаратуры і мастацтва СССР.

**Пачатак тэксту:  
«Многоуважаемый Валерий Яковлевич! Читая «Гюлистан»  
Саади Ширазского...»**

Тэкст пісьма напісаны чорным чарнілам дробным почыркам на адным баку паштоўкі з подпісам паэта: «С почтением неизвестный Вам М. Богданович».

Пасля подпісу пастскрыптум: «P.S. М[ожет] бытъ], этот образ т[аким] о[бразом] преврат[ился] в коллективную собственность вост[очных] поэтов. Но до Саади...»

Колькасць радкоў пісьма з подпісам: 22 (да пастскрыптум'a).

Колькасць радкоў пастскрыптум'a: 6.

У верхнім правым кутку абазначана адзінка захавання ў фондзе: 1.

На адваротным баку паштоўкі адрес: «Москва, Ваганьковский пер. д. № 3. Редакция журнала «Русская Мысль» для Е. В. Б.<sup>1</sup> Валерия Яковлевича Брюсова».

Зверху над адресам чатыры вялікія паштовыя штэмпелі: два Яраслаўскіх ад 26 красавіка і два маскоўскіх ад 27 красавіка 1912 г.

У пісьме М. Багдановіч выказвае думку аб tym, што ў вершы «Подражание арабскому» Пушкін выкарыстаў паэтычны вобраз славутага персідскага паэта Сааді і даводзіць сваю думку тэксталагічнымі прыкладамі.

З пісьма відаць, што М. Багдановіч не быў знаёмы з В. Брусаўм і што гэта першае яго пісьмо да рускага паэта. Можна, аднак, зразумець, чаму менавіта Брусаў Багдановіч вырашыў паведаміць пра свае назіранні над пушкінскім вершам: Брусаў у той час — не толькі адзін з найбольш значных рускіх паэтаў, а яшчэ і энцыклапедычна адукаваны даследчык літаратуры, айчынай і сусветнай, аўтар шмат якіх прац аб рускай паэзіі XIX стагоддзя, «самы культурны пісьменнік на Русі», паводле слоў М. Горкага.

Адказ В. Брусаў М. Багдановічу не захаваўся, але багдановічавы меркаванні на тэму Пушкін — Сааді маглі зацікавіць Брусаў, і можна думаць, што іменна Брусаў парай беларускаму паэту напісаць артыкул і паслаць яго ў рэдакцыю перыядычнага зборніка «Пушкин и его современники». Артыкул Максіма Багдановіча «Две заметки о стихах Пушкина» надрукаваны ў кнізе: Пушкин и его современники. Материалы и исследования. Вып. 28. Пгр., 1917 (февр.), с. 108—110.

Аўтограф пісьма М. Багдановіча да Валерия Брусаў выяўлены старшим навуковым супрацоўнікам ЦДАЛМ І. У. Бармаш.

Публікацыя тэкста пісьма ўпершыню зроблена ў артыкуле Н. Ватацы «Максім Багдановіч — Валерью Брусаў», апублікованым у часопісе «Помнікі гісторыі і культуры Беларусі», 1975, № 1.

**ЦДАЛМ СССР (Масква)**

**Фонд 66, воліс 1**

**Адзінка захавання: 1378, ліст 1**

**«Из Я. Купалы «Созревших хлебов золотые посевы...» [Пер. верша Я. Купалы «Жніво» на рус. мову].<sup>2</sup>**

Колькасць радкоў: 15.

Пасля тэксту верша аўтарская паметка: «С белорусского перевел М. Богданович. Адрес мой: Ярославль. Демидовский лицей, Максиму Адамовичу Богдановичу».

<sup>1</sup> ЕВБ — его высокоблагородие.

<sup>2</sup> Другі аўтограф гэтага верша ў перакладзе М. Багдановіча захоўваецца ў фондах Літаратурнага музея Янкі Купалы (Мінск).

Белавы аўтограф, напісаны чорным чарнілам.  
Даты напісання няма.

На наступным аркушы (арк. 2) змешчаны аўтографы перакладаў з украінскай мовы вершаў А. Крымскага.

Аўтографы выяўлены навуковым супрацоўнікам Інстытута літаратуры АН БССР Р. Гульман.<sup>1</sup>

*ЦДАЛМ СССР (Масква)*

*Фонд 66, воліс 1*

*Адзінка захавання: 1378, ліст 2*

**«Из Крымского. «Пальмы гордые и лавры...»**

Колькасць радкоў верша (без. загал. «Із Крымского»): 12.

**«Теплый гром. Цветя черешня...»**

Колькасць радкоў: 8.

Пераклады двух вершаў украінскага пісьменніка А. Крымскага (1871—1941).

Белавыя аўтографы, напісаны чорным чарнілам. Без даты. Мяркуючы па тым, што папярэдні пераклад верша Я. Купалы зроблены ў ліцэйскі перыяд жыцця паэта, можна думаць, што гэтыя пераклады зроблены адначасова.

Аўтографы выяўлены навуковым супрацоўнікам Інстытута літаратуры АН БССР Р. Гульман.<sup>2</sup>

## У АДДЗЕЛЕ РУКАПІСАЎ ДЗЯРЖАЎНАЙ БІБЛІЯТЭКІ СССР імя У. І. ЛЕНІНА

*Дзярж. б-ка СССР імя У. І. Леніна (Масква)*

*Аддзел рукапісаў*

*Фонд 465*

*Крыніца атрымання: Архіў АН СССР (Маскоўскае аддзяленне)*

**М. Багдановіч.** [Пісьмо, адрасаванае да вядомага рускага філолага Фёдара Яўгеньевіча Корша].

Тэкст пісьма:

«22 красавіка 1913 рока.

<sup>1</sup> Гл. у кн.: Багдановіч М. Творы. Вершы, апавяданні, нарысы. Мн., 1957, с. 557.

<sup>2</sup> Тамсама, с. 558.

Я белым каменем адзначу...  
Дзень гэты,— так пісаў Катул,—

Шчыра віншую Вас, вельмі, шаноўны Фёдар Еўгеньевіч,  
і жычу, каб як мага даўжэй Вы — жылі, а мы — любаваліся  
Вашым жыццём.

Незнаёмы Вам беларус Максім Багдановіч».

Аўтограф напісаны чорным чарнілам, прыгожым роўным почыркам.  
Аўтограф выяўлены даследчыкам І. У. Саламевічам.

Асабісты архіў Ф. Я. Корша захоўваецца ў Архіве Акадэміі навук  
СССР (Маскоўскае аддзяленне). Там знаходзіцца і вялікая колькасць ма-  
тэрыялаў 70-гадовага юбілею Ф. Я. Корша.

Некалькі гадоў назад частка матэрыялаў з архіва Я. Ф. і Ф. Я. Кор-  
шаў была перададзена ў аддзел рукапісаў Дзяржаўнай бібліятэцы СССР  
імя У. I. Леніна ў Маскве. Там і захоўваецца пісьмо М. Багдановіча да  
Ф. Я. Корша.

Аўтограф апісаны І. Саламевічам у артыкуле «Невядомы аўтограф  
Максіма Багдановіча» («Літ. і мастацтва», 1973, 2 лют.).

## У ЦЭНТРАЛЬНАЙ БІБЛІЯТЭЦЫ АН ЛІТОЎСКАЙ ССР

У 30-х гадах у Беларускі музей (Вільня, 1921—1941) з кніжнага ма-  
газіна «Беларуская кнігарня» (Вільня, Завальная, 7) паступілі тры скрыні  
розных архіўных матэрыялаў. Быў гэта ў асноўным архіў «Беларускай кні-  
гарні» і рэдакцыі газеты «Наша ніва», якая некалькі гадоў знаходзілася ў  
памяшканні «Беларускай кнігарні».

У час разбора і сартыроўкі гэтых матэрыялаў былі знайдзены наступ-  
ныя аўтографы пісьмаў і твораў М. А. Багдановіча:

а) 9 пісьмаў (1912—1914 гг.) у рэдакцыю газеты «Наша ніва» і 2  
(1911) у рэдакцыю альманаха «Маладая Беларусь»;

б) 6 арыгіналаў вершаў (1913—1917 гг.): 1. «Максім і Магдалена»;  
2. «Крытыку» (Трыялет); 3. «Спамін»; 4. «На могілках» (Рандэль);  
5. «Трыялет»; 6. «Ліст...»

в) 9 перакладаў вершаў П. Верлена (1909—1915 гг.): 1. «Млоснасць»;  
2. «Ракаўкі»; 3. «Як раныш пля...»; 4. «Плач сэрца майго...»; 5. «Трэ нам,  
бачыши, усё між сабой дараваць»; 6. «Раяль цалуе тонкая рука...»; 7. «О  
сум, усні ў душы маёй...»; «Зіянне месяца»; 9. «Покуль, зорка, уранці твой  
бледны блеск яшчэ зіяе...»

г) «Postscriptum»— заканчэнне крытычнага артыкула па беларускай лі-  
таратуре «Глыбы і слаі» (1911 г.), які пачынаецца словамі: «Р. S. Мы  
казалі толькі аб тых творах, каторыя (калі не лічыць кнігі ды 2—3 вершы  
Паўловіча) з'яўляліся або ў «Нашай ніве», або ў «Маладой Беларусі...»

У 1945 г. усе рукапісныя, кніжныя і іншыя зборы (XI—XX стст.) Бе-  
ларускага музея, дзе знаходзіліся і аўтографы М. Багдановіча, увайшли  
у фонды Цэнтральнай бібліятэцы АН Літоўскай ССР. (Заснавана аднача-

сова з АН у 1941 г., 16-га студзеня). Рукапісныя зборы былога Беларускага музея ў аддзеле рукапісаў Цэнтральнай бібліятэкі АН Літ. ССР захоўваюцца пад шыфрам: F 21. VBF (фонд 21. Віленскі беларускі фонд), а аўтографы пісьмаў і вершаў М. Багдановіча пад шыфрам: F 21—38 (VBF) і F 21—39 (VBF). (У публікацыі М. Смолкіна ў часопісе «Полымя», № 3 за 1958 г. першыя літары шыфра паказаны няправільна).

Аднаго пісьма з датай на штампе яраслаўскай пошты «1.8.12», тэкст<sup>1</sup> якога падаецца ў «Гадавіку Беларускага навуковага таварыства», кн. 1. (Вільня, 1933, с. 165—168), у аддзеле рукапісаў Цэнтральнай бібліятэкі АН Літоўскай ССР не аказалася. Магчыма, ён быў згублены ў час пераносу захаванняў былога Беларускага музея ў Цэнтральную бібліятэку АН Літ. ССР. А можа трапіць у другі фонд? І ці поўнасцю апубліківаны тэкст пісьма ў «Гадавіку»? На гэтыя пытанні можна будзе адказаць толькі, калі будзе знайдзены аўтограф пісьма.

Нумарацыя пісьмаў дана па «Зб. тв.» (1968) М. Багдановіча.

## 1. Пісьмы

F 21-38 (VBF)

Воніс ліста 1

1-е пісьмо  
ад 27.XI.11

**М. А. Багдановіч.** «Да рэдакцыі «Маладой Беларусі».  
Пачатак тэксту:

«Паважаныя паночки!

Перш за ўсё — прывет нараджаючамуся Журналу...»

Пісьмо з Яраслаўля ў рэдакцыю «Маладая Беларусь» (Спб.).

Тэкст пісьма напісаны чорным чарнілам, роўным, дробным, выразным, прыгожым почыркам на адным лістку з двух бакоў паштовай паперы ў лінейку. У канцы тэксту пісьма подпіс паэта «М. Багдановіч» і дата — «Яр. 19  $\frac{27}{XI}$  11 р.» Пад першым postscriptum'ам ініцыялы паэта «М. Б.», пад другім — «Максім Б-віч».

У публікацыі М. Смолкіна («Полымя», 1958, № 3, с. 178) у канцы тэксту пісьма прапушчана дата, а пад другім postscriptum'ам прозвішча аўтара надрукавана поўнасцю.

У верхнім левым кутку паперы на 1-й старонцы шыфр адзінкі захавання аддзела рукапісаў бібліятэкі АН Літ. ССР — VBF 38.

Памер тэксту пісьма:

с. 1: 17,2×12,7 см.

с. 2: 13,5×12,8 см.

Памер паперы: 20,6×13,3 см.

F 21-39 (VBF)

Воніс лістоў 11—12

2-е пісьмо  
[канец 1911 г.]  
i 3 вершы

**М. А. Багдановіч.** Пісьмо з Яраслаўля ў рэдакцыю альманаха «Маладая Беларусь» (Пецярбург).

Пачатак тэксту:

<sup>1</sup> Тэкст гэтага пісьма ўключаны ў апошняе выданне збору твораў паэта (Багдановіч М. Зб. тв. Т. 2, Мн., 1968, с. 500) пад № 4, а таксама ў кн.: Шлях паэта. Мн. 1975, с. 118.

### «Паважаныя паночки!

Пасылаю З пераклады з Верлена, а раней паслаў стаець-  
ку аб санеце і 2 вершы...»

Пісьмо напісана на паштовай паперы ў два лісты ў лінейку. Тэкст пісьма напісаны чорным чарнілам, дробным, роўным, выразным і прыгожым почыркам на першай старонцы. Пад тэкстам пісьма поўны подпіс паэта без даты [канец 1911 г.]<sup>1</sup>, у postscriptum'е адрес: Яраслаўль, Ваздвіжанская, д. № 18, кв. 3. Максіму Адамавічу Багдановічу», а ў канцы ініцыялы —«М. Б.».

1-я і частка 4-й старонкі запэцканы kleem, тэкст пісьма перакрэслены алоўкам з той прычыны, што на наступных трох старонках змешчаны пераклады трох вершаў П. Верлена, прызначаны для друку. Верхняя частка першага лістка трохі разарвана. Усе тры вершы (1. «Як раныш пяе...»; 2. «Плач сэрца майго...»; 3. «Трэ нам, бачыш, усё між сабой дараваць...») напісаны таксама чорным чарнілам, роўна, выразна. У канцы — поўнасцю імя і прозвішча паэта, без дат. Пад двумя апошнімі —«Яраслаўль».

Памер тэксту пісьма: 14,8×12 см.

Памер тэксту вершаў:

1-га: 18×4 см.

2-га: 17×5,3 см.

3-га: 15,5×10 см.

Памер паперы: 20×13 см.

F 21-38 (VBF)

Воніс ліста 7

3-е пісьмо  
ад 29.7.12

М. А. Багдановіч. Паштовая картка з Яраслаўля ў рэдакцыю газеты «Наша ніва».

Пачатак тэксту:

### «Паночки!

Надумаўся я памясціць у зборнічак і пераклады з Верлена...»

Тэкст паштоўкі напісаны чорным чарнілам, вельмі дробным почыркам на адным баку паштовай карткі з подпісам паэта (толькі імя), без даты. На адваротным баку паштоўкі адрес: «Вильна, Завальная ул., д. 7, редакции газеты «Наша ніва» і трыв паштовыя штампы: два яраслаўскай пошты з датай 29.7.12 і адзін віленскай пошты з датай 31.7.12.

Памер тэксту: 13,6×8,8 см.

Памер паштоўкі: 14×9 см.

F 21-38 (VBF)

Воніс лістоў 2—3

5-е пісьмо  
ад [14.XI.12]

М. А. Багдановіч. Пісьмо з Яраслаўля ў рэдакцыю газеты «Наша ніва»

Пачатак тэксту:

### «З шасцю гадамі, паночки!

Пад час выбараў у «Рус[ских] вед[омостях]» з'явілася звестка, бытцам узяты ў турму сакратар «Сахі»...

<sup>1</sup> Датуецца прыблізна па зместу 1-га пісьма ў рэдакцыю альманаха «Маладая Беларусь» ад 27.XI.1911 г.

Тэкст пісьма напісаны чорным чарнілам, дробным почыркам на паштovай паперы ў лінейку ў два лісты на ўсіх чатырох старонках. На 2-ой с. рукой паэта закрэслены чорным чарнілам апошні радок і адно слова перад-апошняга радка, на 3-й с. зверху — шэсць радкоў. З гэтых сямі закрэсленых радкоў толькі 3-ці, 4-ты, 5-ты і 6-ты на 3-й с. расшыфраваны: «Т. Гушча — пісьменнік з художэсцьвеннага боку даволі не важкій, але чытаецца лёгка. Што да Змітрака Бядулі, то тэмы ў яго заўсёды цікавыя, але спосабы для выкладу іх заўсёды кульгаюць на абедзьве пагі». У публікацыі М. Смолкі на ў «Полымі» 1958 г., № 3 гэтыя радкі расшыфраваны недакладна.

На с. 4-й у канцы тэксту подпіс паэта (толькі імя), без даты. [Яраслаўль, 14.XI.12]<sup>1</sup>.

На с. 1-й у верхнім правым кутку пісьма чыясь рука зрабіла паметку алоўкам: «1912».

Памер тэксту:

- с. 1: 18,7×13 см.
- с. 2: 17,2×12,9 см.
- с. 3: 17,2×12,9 см.
- с. 4: 19×13 см.

Памер паперы: 21,1×13,3 см.

F 21-38 (VBF)

Bonіc ліста 4

ад [IV.1913 г.]

6-e пісьмо

М. А. Багдановіч. Пісьмо з Яраслаўля ў рэдакцыю газеты «Наша ніва» на паштовай паперы ў два лісты ў лінейку.

Пачатак тэксту:

«Дабрыдзень, паночки!

Дзякую Вам за клопаты аб зборнічку...»

Тэкст пісьма займае першую старонку, напісаны чорным чарнілам, няроўным почыркам — паэт быў цяжка хворы. У канцы тэксту подпіс паэта (толькі імя), без даты [IV.1913]<sup>2</sup>.

У верхнім правым кутку пісьма чыясь рука зрабіла паметку хімічным алоўкам —«1912».

Памер тэксту: 20,7×13,3 см.

Памер паперы: 22×14 см.

F 21-38 (VBF)

Bonіc ліста 12

7-e пісьмо

ад 2.III.1913 г.

М. Багдановіч. [Паштовая картка з Яраслаўля ў рэдакцыю газеты «Наша ніва»].

Пачатак тэксту:

«Добры дзень, паночки!

Сягоння ранкам надаслаў Вам колькі вершаў...»

<sup>1</sup> У часопісе «Гадавік Беларускага навуковага таварыства», кн. 1. Вільня, 1933, с. 165 сказана, што на паштовым штампе на канверце гэтага пісьма была дата: «Яраслаўль, 14.XI.12». У аддзеле рукапісаў бібліятэкі АН Літоўскай ССР пад шыфрам «F 2-38», дзе захоўваюцца пісьмы М. Багдановіча, гэтага канверта няма.

<sup>2</sup> Датуеща згодна наступнаму пісьму-паштоўцы ад 27/IV-1913 г., тэкст якога з'яўляецца як бы працягам гэтага пісьма.

Тэкст напісаны чорным чарнілам, дробным, выразным, роўным, прыгожым почыркам на адным баку паштоўкі з надпісам паэта (толькі імя). Дата ў канцы тэксту «19 <sup>2</sup>/<sub>III</sub> 13 р.» напісаны алоўкам рукой паэта.

На другім баку паштоўкі адрес: «Вильна, Завальная ул. 7, редакции газеты «Наша ніва» і трыв паштовыя штампы: два яраслаўскіх з датай 3.3.13, адзін віленскай пошты з датай 5.3.13.

Памер тэксту: 12×8,7 см.

Памер паштоўкі: 14×9 см.

F 21-38 (VBF)

Воніс лістоў 5—6

9-е пісьмо

ад 21.X.13

**М. А. Багдановіч.** [Пісьмо з Яраслаўля ў рэдакцыю «Нашай нівы»]

Пачатак тэксту:

«Паночкі!

У № 42 «Н. н.» бачу стаццю Сцяпана Зенчанкі...»

Тэкст пісьма напісаны чорным чарнілам, дробным, роўным почыркам на паштовай у лінейку паперы ў два лістка на ўсіх чатырох старонках, без подпісу аўтара і даты [21.X.13]<sup>1</sup>.

На 4-й с. пісьма апошнія 3<sup>1</sup>/<sub>4</sub> радкі закрэслены чорным чарнілам рукой паэта. Павярнуўшы пісьмо закрэсленымі радкамі ўверх, чытаем: «Аўтабіяграфія. Я, Максім Багдановіч, нарадзіўся ў гор. Мінску... Бацька мой быў з народнай сям'і... настаўнік у народным вучылішчы». Гэтыя слова не датычыца да тэксту пісьма, відаць, паэт выкарыстаў гэтую паперу для пісьма.

На 1-й с. пісьма ў верхнім правым кутку чыясь рука зрабіла хімічным алоўкам паметку: «1913».

У публікацыі М. Смолкіна ў часопісе «Полымя», 1958, № 3, с. 181 у 12-м радку пасля слоў: «...беларускіх кніжак...» прапушчаны слова: «Нашу долю», а ў 49-м радку пасля слоў: «...дзе што з...» прапушчана слова «ужо». У публікацыі ў «Зборы твораў» (1968) М. Багдановіча яны ўзвноўлены (у арыгінале пісьма гэтыя слова на 1-й с. радок 10-ы і на 3-й — радок 2-гі).

Памер тэксту:

с. 1: 17×12,5 см.

с. 2: 17×12,3 см.

с. 3: 17×12,3 см.

с. 4: 17×12 см. (разам з закрэсленымі радкамі).

Памер паперы: 20,8×12,9 см.

F 21-38 (VBF)

Воніс ліста 9

10-е пісьмо

ад 7.11.13

**М. Багдановіч.** [Паштоўка з Яраслаўля ў «Беларускую кнігарню» (Вільня)].

Пачатак тэксту:

«Дабрыдзень, пане...

Разам з лістом пасылаю Вам у прэзент кніжку бацькі...»

<sup>1</sup> У часопісе «Гадавік Беларускага навуковага таварыства», кн. 1. Вільна, 1933, с. 163 сказана, што на паштовым штампе канверта гэтага пісьма была дата: «21.X.13». У аддзеле рукапісаў бібліятэкі АН Літоўскай ССР пад шыфрам F 21-38, дзе захоўваецца гэта пісьмо, гэтага канверта няма.

Тэкст пісьма напісаны чорным чарнілам, вельмі дробным почыркам на адным баку паштоўкі з подпісам паэта (толькі імя) без даты. На адвартным баку паштоўкі адрес: «Вильна, Завальная, 7, книжному магазину «Беларуская кнігарня»... і трох паштовых штампов: два яраслаўскай пошты з датай 7.11.13 г. і адзін віленскай пошты з датай 9.11.13 г.

У верхнім і ніжнім левых кутках паштоўкі побач з адресам чыёйсь рукой (відаць, работніка кніжнага магазіна) напісаны чорным чарнілам нейкі рахунак.

Памер тэксту: 13,3×8,5 см.

Памер паштоўкі: 14×9 см.

F 21-38 (VBF)  
Bonc ліста 11

11-е пісьмо  
ад 23.5.14.

**М. А. Багдановіч.** [Паштоўка з Яраслаўля ў рэдакцыю газеты «Наша ніва»].

Пачатак тэксту:

«Пане...

Скончыўши вясеннія экзамены, адразу хачу прыступіць да свайго даўняга жадання, а ўласна хачу вывучыць польскую мову...»

Тэкст пісьма напісаны чорным чарнілам, вельмі дробным почыркам на адным баку паштоўкі з подпісам паэта («М. Багдановіч»), без даты.

У канцы тэксту рукой паэта закрэслены чорным чарнілам  $2\frac{1}{2}$  прадапошняя радкі. У іх чытаем: «...калі б я напісаў гэты раздзел літарамі беларускай пісьменнасці, што б заспявалі мне». (Першае слова ў першым закрэсленым радку не расшыфравана).

На адвартным баку паштоўкі адрес: «Вильна, Віленская ул. 29, ред. газ. «Наша ніва» ..., а ў ніжнім правым кутку рэдакцыяй «Нашай нівы» чорным алоўкам напісаны рахунак за кнігі, якія былі высланы па просьбе паэта.<sup>1</sup>

Слоўнік — 1,65

Самаук — 1,40

Літ. бел — 2,40

$$\begin{array}{r} + 5.45 \\ \hline 82 \\ \hline 6,27 \end{array}$$

Зверху над адресам паштовых штэмпелі: два яраслаўскай пошты з датай 23.5.14 г. і адзін віленскай пошты з датай 25.5.14 г.

Паміж радкамі адреса — круглы штамп з надпісам: «Бібліятэка Акадэміі навук» (на літ. мове) і ніжэй шыфр адзінкі захавання аддзела рукапісаў бібліятэкі АН Літ. ССР — «38.VBF-11».

У публікацыі М. Смолкіна ў часопісе «Полымя», 1958, № 3, с. 182 у 22-м радку пасля слова «Столькі» прапушчана літара «ж».

Памер тэксту: 13,7×8,5 см.

Памер паперы: 14×9 см.

F 21-38 (VBF)  
Bonc ліста 8

«Postscriptum» да артыкула М. Багдановіча «Глыбы і слай».

Максім Багдановіч вядомы не толькі як паэт, але і як першы прафесіянальны беларускі крытык. Упершыню ў якасці крытыка М. Багдано-

<sup>1</sup> Гл. тэкст гэтага пісьма.

віч выступіў у газеце «Наша ніва», №№ 3, 4, 5 за 1911 год з аглядам беларускай літаратуры «Глыбы і слай», у якіх заявіў, што дэмакратычная беларуская літаратура «... не на грашовых справах трymaeцца... і ніколі не пойдзе чысціць боты капіталу» («Творы», т. 2, 1928, с. 12).

Артыкул быў уключаны ў 2-гі том «Твораў» (1928, с. 5—12) і ў 2-гі том «Збору твораў» (1968, с. 460). Тэкст артыкула да гэтага часу лічыўся поўным. Але на самой справе зараз на аснове аўтографаў высветлена, што ў тэксце артыкула «Глыбы і слай» было яшчэ заканчэнне — «Postscriptum».

У свой час тэксц гэтага «Postscriptum'a» быў апублікованы М. Смолкіным у часопісе «Полымя», № 3 за 1958 г. (с. 182), але М. Смолкін, відаць, не заўважыў сувязі «Postscriptum'a» з артыкулам «Глыбы і слай» і азаглавіў яго «Урывак з невядомага крытычнага артыкула М. Багдановіча». Па публікацыі М. Смолкіна, гэты ўрывак быў уключаны ў «Збор твораў» (1968, т. 2, с. 460), але таксама ў якасці ўрыўка з невядомага артыкула М. Багдановіча.

Няправільна таксама сцвярджаецца («Зб. тв.», 1968, т. 2, с. 556), што ўрывак «Postscriptum'a» надрукаваны ўпершыню ў «Полымі» (1958, № 3). Яшчэ ў 1933 г. у «Гадавіку Беларускага навуковага таварыства», кн. 1, с. 168 (Вільня) гэты ўрывак быў апублікованы. І там былы рэдактар «Нашай нівы», а пазней — дырэктар Беларускага музея (Вільня, 1921—1941).., каменціруючы публікацыю артыкула М. Багдановіча, паведамляў, што гэты ўрывак «Postscriptum'a» быў выкрэслены сакратаром рэдакцыі «Нашай нівы»..., і ў друк разам з усім артыкулам «Глыбы і слай» не трапіў па той прычыне, што М. Багдановіч востра крытыкаваў двух аўтараў «Нашай нівы» і клерыкальной газеты «Bielarus» А. Зязюлю (А. Астрамовіча) і паэта, які скаваўся за крыптанімам «Антон Б.»

Такім чынам, гэта дапаўненне аўтара да асноўнага тэксту артыкула «Глыбы і слай» харектарызуе не толькі погляды Максіма Багдановіча, але і пазіцыю работнікаў газеты «Наша ніва» у адносінах да твораў паэта.

Тэкст «Postscriptum'a» напісаны чорным чарнілам, роўным, выразным, прыгожым почыркам на адным баку аркуша канцылярскай паперы ў лінейку. У канцы — ініцыялы аўтара, без даты [1911]<sup>1</sup>.

У верхнім правым кутку аркуша пад тэкстам невядомай рукой зроблена чорным чарнілам паметка: «За 1910 год?», а ніжэй, справа тэксту хімічным алоўкам напісана: «Ясное, дер. Юхневичи. ЕВБ<sup>2</sup> полковнику Юхневичу».

Памер тэксту: 21,4×10,5 см.

Памер паперы: 35,5×22,2 см.

## 2. Вершы<sup>3</sup>

F 21-39 (VBF)  
Воніс ліста 1

Верш 1913 г.

М. А. Багдановіч. Крытыку («Чэліні статуй не рабіў...»  
Трыялет).

<sup>1</sup> Датуецца па газеце «Наша ніва», №№ 3, 4, 5 за 1911 г.

<sup>2</sup> Е. В. Б — его высокоблагородие.

<sup>3</sup> Яшчэ тры вершы змешчаны на старонках пісьма 1911 г., якое пачынаецца словамі: «Пасылаю тры пераклады з Верлена...» (F 21-38), гл. с. 122.

Тэкст верша напісаны чорным чарнілам, роўным, выразным, прыгожым почыркам на адным баку аркуша паштовай паперы ў лінейку без подпісу паэта і даты [Яраслаўль, 1913].<sup>1</sup>

У верхнім левым кутку аркуша над тэкстам верша рукой супрацоўніка Беларускага музея (Вільня) у 1931 г. зроблена чорным чарнілам заўвага: «Нідзе не друкаваны. 26/X.31».

У верхнім правым кутку аркуша — круглы штамп: «Бібліятэка Акадэміі навук» (на літ. мове) і шыфр адзінкі захавання Аддзела рукапісаў бібліятэкі АН ЛітССР: 39.VBF-II

Памер тэксту: 8×7,7 см.

Памер паперы: 20,7×13 см.

F 21-39 (VBF)  
Bonc лістоў 2—6

Верш 1915—1917 гг.

**М. А. Багдановіч.** Максім і Магдалена («Гэй, пайду-ка я па вуліцы...»)

Тэкст верша напісаны чорным чарнілам, роўным, выразным прыгожым почыркам на пяці асобных вузкіх аркушах (на кожным на адным баку) канцылярскай паперы ў лінейку, без даты.

На 3-й с. у 8-м радку (зверху) рукой самага паэта закрэслена чорным чарнілам слова: «пярэдсъмертны», а над ім напісана: «смяротны».

Пасля тэксту верша подпіс (Максім Багдановіч), ніжэй — адрес: «Ярославль. Б. Даниловская, д. 24б, Максіму Адамовичу Богдановичу».

Памер тэксту:

- с. 1: 29,4×8,8 см.
- с. 2: 30,5×9 см.
- с. 3: 30,5×9,5 см.
- с. 4: 30,5×9,8 см.
- с. 5: 23,8×9,3 см.

Памер паперы: 35,4×11' см.

F 21-39 (VBF)  
Bonc ліста 7

Пераклады вершаў  
П. Верлена [1912]

**М. А. Багдановіч.** 1. Млоснасьць [Langueur] («Я — падупаўши Рым, каторы пазірае...») 2. Ракаўкі («У кожнай з ракавак, пакрасіўшых сабой...»)<sup>2</sup>

Тэкст гэтых двух вершаў напісаны на адным баку вузкага аркуша канцылярскай паперы ў лінейку роўным, выразным, прыгожым почыркам, чорным чарнілам, без подпісу і даты [1912]<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Верш упершыню быў надрукаваны ў часопісе «Гадавік Беларускага навуковага таварыства», кн. I. Вільня, 1933, с. 169, дзе пад тэкстам верша стаіць паметка: «Яраслаўль, 1913». У выданні твораў М. Багдановіча ўпершыню ўключана ў 1957 г. (Творы. Мн., АН БССР, 1957).

<sup>2</sup> Верш «Ракаўкі» упершыню быў надрукаваны ў «Гадавіку Беларускага навуковага таварыства», кн. I. Вільня, 1933, с. 168—169. Па тэксту «Гадавіка» упершыню ўключана ў выданне твораў М. Багдановіча ў 1957 г. (Творы. Мн., АН БССР, 1957).

<sup>3</sup> Датуецца па пісьму М. Багдановіча ад 29.7.12, дзе паэт піша пра пераклады вершаў Верлена.

У правым кутку пад тэкстам верша «Ракаўкі» супрацоўнікам Беларускага музея (Вільня) зроблена чорным алоўкам заўвага: «Нідзе не друкаваны пераклад з Верлена. 26.X.31 г.»

Памер тэксту:

1-га верша —  $14,5 \times 9,5$  см.

2-га верша —  $16 \times 9,6$  см.

Памер паперы:  $33,3 \times 10,5$  см.

F 21-39 (VBF)

Воніс ліста 8

Верш 1913 г.

**М. А. Багдановіч.** Спомін [Успамін] («Дзень гэты — так пісаў Катул...»)

Тэкст верша напісаны чорным чарнілам, роўным, выразным, прыгожым почыркам на адным баку  $1/4$  аркуша канцылярскай паперы ў лінейку. У канцы тэксту подпіс паэта (М. Багдановіч), без даты [датуюцца тут па першай публікацыі ў газеце «Наша ніва», 1913, 31 мая, № 29].

Памер тэксту:  $8,2 \times 7$  см.

Памер паперы:  $17,8 \times 10,8$  см.

F 21-39 (VBF)

Воніс лістоў 9—10

Два верши 1913 г.

**М. Багдановіч.** 1. На могілках («Амур і сумны і прыгожы...» Рандэль). 2. Трыялет («Мне доўгае разстанне з Вамі...»)

Верши напісаны чорным чарнілам, роўным, выразным, прыгожым почыркам на  $1/4$  аркуша канцылярскай паперы ў два аркушы ў лінейку. Першы верш на 1-й с., другі — на 3-й с. з подпісамі паэта (пад першым — Максім Багдановіч, пад другім — М. Багдановіч), без дат. Датуюцца па першай публікацыі ў «Нашай ніве», 1913, № 22, 31 мая.

Памер тэксту:

1-га верша —  $14,5 \times 8$  см.

2-га верша —  $8,5 \times 8$  см.

Памер паперы:  $17,8 \times 11$  см.

F 21-39 (VBF)

Воніс лістоў 13—14

Пераклады 4-х вершаў  
П. Верлена. 1909—1915 гг.

**М. А. Багдановіч.** [Верши].

Тэксты вершаў напісаны чорным чарнілам, роўным, выразным, прыгожым почыркам на чатырох старонках двухаркушнай паштовай паперы ў лінеўку без дат. Пад тэкстам кожнага верша падпісаны поўнасцю імя і прозвішча паэта.

На 1-й с. верш «Раяль цалуе тонкая рука...»

У першым радку ў слове «Рояль» рэдакцыяй «Нашай нівы» прапраўлена чорным чарнілам літара «о» на «а» («Раяль»), у слове «цэлуе» лігара «э» на «а» («цалуе»).

У верхнім правым кутку над вершам хімічным алоўкам напісаны эпіграф французскага паэта П'ера Барэля (1809—1859): „Son joyeux

*importun, d'un clavcin sonoe*". Зроблена гэта рэдакцыяй «Нашай нівы» па просьбе паэта, выказанай у пісьме ад 2.III.1913 г.

Памер тэксту: 14×8,6 см.

Памер паперы: 21×13 см.

На 2-й і 3-й старонках напісаны верш «О, сум, усні ў души маёй...»

У 2-м, 11-м і 16-м радках верша рэдакцыяй «Нашай нівы» унесены праўкі чорным чарнілам:

радок 2-гі: у слове «адной» літара «о» папраўлена на «э» («аднэй»);

радок 11-ы: слова «разлукі» па просьбе аўтара (пісьмо ад 29.7.1912 г.) заменена словам «разстання», а ў 12-м радку не заменена;

радок 16-ы: слова «разлуцэ» заменена словам «разстанні».

Памер тэксту: 18,9×6,5 см.

Памер паперы: 21×13 см.

На 3-й с.— верш «Зіянне месяца»

У 2-м, 4-м, 7-м, 8-м, 9-м і 11-м радках рэдакцыяй «Нашай нівы» унесены праўкі чорным чарнілам:

радок 2-гі: слова «люцень» заменена словам «лютнеў»;

радок 4-ты: у слове «надзее» апошняя літара «е» выпраўлена на «і»;

радок 7-мы: слова «ня» папраўлена на «ні»;

радок 8-мы: у слове «сыліты» літара «с» выпраўлена на «з» («зыліты»);

радок 9-ты: у слове «прыгожэ-смутнам» літара «а» выпраўлена на «ы» («прыгожэ-смутным»);

радок 11-ты: у слове «плачэ» літара «э» выпраўлена на «ы» («плачы»), у слове «чутнам»—«а» на «ы» («чутным»).

Памер тэксту: 13,5×10,5 см.

Памер паперы: 21×13 см.

На с. 4-й: верш «Покуль, зорка, ўранці твой бледны блеск яшчэ зіяе...»

Ніякіх выпраўленняў у тэксле няма.

Памер тэксту: 18×6,5 см.

Памер паперы: 21×13 см.

F 21-39 (VBF)

Верш 1913 г.

Воніс лістоў 15—16

**М. А. Багдановіч. Ліст... («Хоць значыць гэтае несць у Афіны совы...»)**

Тэкст верша напісаны чорным чарнілам, роўным, выразным, прыгожым почыркам на 4-х аркушах (на кожным на адным баку) паштовай паперы ў лінейку.

У 39-м радку ў слове «пярэрабіла» літара «я» выпраўлена рэдакцыяй «Нашай нівы» на «е».

Пасля тэксту верша — подпіс: «Максім Багдановіч» і дата: «1913 р.»

На с. 4-й ў ніжнім левым кутку, пад вершам круглы штамп з тэкстам: «Бібліятэка Акадэміі навук» (на літ. мове) і шыфр адзінкі захавання аддзела рукапісаў бібліятэкі АН Літ. ССР: F 39. VBF-II.

Памер тэксту:

с. 1: 16,5×11,5 см.

с. 2: 17,3×12 см.

с. 3: 17,3×12 см.

с. 4: 12,7×11 см.

Памер паперы: 21,3×13,4 см.

*H. A. Ляшковіч*

**У РУКАПІСНЫМ АДДЗЕЛЕ НАВУКОВАЙ БІБЛІЯТЭКІ  
АН УССР (КІЕЎ)**

*Навук. б-ка АН УССР (Кіеў)  
Рукапісны аддзел*

**М. Богданович. Краса и сила. Опыт исследования стиха  
Т. Г. Шевченко. [Артыкул 1914 г.]**

Тэкст першага радка артыкула ў аўтографе: «Есть звезды,  
которые так близки друг к другу...»

Подпіс: М. Богданович. [Прозвішча падкрэслена]. Пасля  
подпісу: «Адрес мой: Ярославль, Любимская ул. 57, кв. 1.  
Максиму Адамовичу Богдановичу».

Папера: 13 даўгіх лістоў-палос, даўжынёй у дзве старонкі школьнага  
сшытка, правая палавіна іх спісана прыгожымі, дакладна выведзенымі лі-  
тарамі чорным чарнілам.

На тытульным лісце — надпіс алоўкам: «2 книжка «Украинской жиз-  
ни», 1914 г.» Гэта рэдактарская паметка. Артыкул быў апублікованы ў со-  
тую гадавіну з дня нараджэння Т. Шаўчэнкі ў часопісе «Украинская  
жизнь», М., 1914, № 2. Тым самым алоўкам і почыркам зроблена і раз-  
метка шрыфтоў: «Широкий корпус», «Мелкий корпус» (насупраць падзага-  
лоўка артыкула і вершаваных цытат).

Рэдактарскія паметкі сведчаць аб tym, што гэта чыстыя аўтографы,  
з якога артыкул набіраўся ў друкарні. Значыць, гэта апошняя аўтарская  
рэдакцыя артыкула, якая і павінна быць узорам для далейшых публіка-  
ций.

Калі параўнаць гэты кананічны тэкст з тэкстам самага аўтарытэтнага  
сучаснага выдання М. Багдановіча «Збор твораў», т. 2 (Мн., 1968, с. 139—  
150), то ўбачым, што ў іх ёсць разыходжанні.

М. Багдановіч любіў поўную форму назоўніка ў творным склоне: судь-  
бою, красотою, цезурою... Чамусыці ў пазнейшых публікацыях артыкулы  
сталі ўжывацца назоўнікі з кароткімі канчаткамі: судьбой, цезурой...

Цытуючы вершы Т. Шаўчэнкі, Багдановіч заўсёды графічна выдзяляў  
рукапісныя ці рытмалагічныя з'явы. Так, напрыклад, падкрэслены алітэра-  
цыі («гармідэр, галас, гам у гаі», «неначе ляля в лъолі білій»), паказані  
націскі на састаўных рыфмах (ледашо — нашо, злидні — трый дні), а таксама  
месцы цэзур у вершаваных радках (Не лякайся, // подивися) і г. д. Багдано-  
вічавы графічныя выдзяленні і падкрэсленні ў сучасных выданнях не заў-  
сёды ўлічваюцца.


Але ёсць у «Зборы твораў» (1968) і істотныя тэксталагічныя адхілен-  
ні ад аўтографа, якія скажаюць думку аўтара. Так, падкрэсліваючы «вы-  
трыманасць» чатырохстопнага ямба ў некаторых вершах Тараса Шаўчэнкі

М. Багдановіч сцвярджаў: «...таким образом, пользуясь метрами искусственnoй поэзии, Шевченко исполнял все ее искусственные правила». У «Зборы твораў» (1968) чытаем: «...таким образом, пользуясь методами искусственnoй поэзии, Шевченко исполнял и все ее искусственные правила» (с. 141). Гэта памылка ўпершыню была зроблена ў часопісе «Украинская жизнь», 1914, № 2, на с. 2, а адтуль і была перадрукавана ў першае выданне «Твораў» (т. 2, 1928, с. 46), а з яго і ў «Збор твораў» (т. 2, 1968, с. 141).

Цікавае назіранне М. Багдановіча аб тым, што ў Тараса Шаўчэнкі сустракаюцца радкі, «в которых даже каждая стопа снабжена цезурой («Перед//ними//море//син€ ...»). У «Зборы твораў» (1968) гэта думка скажаецца, бо замест слова «стопа» надрукавана «строка». Чытаем: «...хотя встречаются строки, в которых даже каждая строка снабжена цезурой («Перед ними (море) син€ ...») (с. 149). Гэта памылка, дапушчаная таксама ў часопісе «Украинская жизнь», перайшла і ў выданні твораў Максіма Багдановіча.

Есць у аўтографе і некаторыя праўкі. Так, спачатку аўтар напісаў: «А именно всегда и неизменно с исключительной любовью держался он [Т. Шаўчэнка] утвержденного Пушкиным в русской поэзии четырехстопного ямба...» Пасля паэт закрэслівае слова «утверженного Пушкиным в русской поэзии» і замяняе кароткім «пушкинского».

Аўтограф выяўлены, прааналізаваны і апісаны Вечаславам Рагойшам у артыкуле «Прыгожа літары выводзі ён пяром...» («Маладосць», 1974, № 5, с. 183—184).



Гадзіннік і ножык М. Багдановіча  
Экспанутоца ў Дзяржаўным музеі БССР

## АЛФАВІТНЫ ПАКАЗАЛЬНІК ТВОРАЎ

(Лічбы адсылаюць да парадкавых нумароў апісання кніг  
М. Багдановіча)

Аб веры наших прашчураў (арты-  
кул) 7 9  
Агата («Помню — йшла я да ра-  
туши хутка...») 7 8 9 10 11 12  
14  
«Ад родных ніў, ад роднай хаты...»  
(Слуцкія ткачыхі) 1 7 8 9 10 11  
12 13 14 15  
«Ад спекі пышуць дахі і ас-  
фальт...» 1 7 8 9 10 11 12 13 15  
«Ад спомінаў дзіцячых лет...»  
(Купідон) 7 8 9 10 11 12  
Азра («Кожны вечар ля крыні-  
цы...»), з Г. Гейнэ 7 8 9 10 11 12  
14  
«Акіян дрыжыць...» (Малюнак мо-  
ра), з П. Верлена 7 8 9 10 11  
12 13 15  
Актава («Як моцны рэактыў, като-  
ры выклікае...») 1 7 8 9 10 11 12  
13 14 15  
А. Л. Погодин. Славянский мир  
(рэц.) 7 9  
«Амур і сумны і прыгожы...» (На  
могілках) 7 8 9 10 11 12 14  
А. Н. Афанасьев. Народные рус-  
ские легенды (рэц.) 7 9  
«Аня, Анечка...» 7 8 9 10 12  
А. О. Козачковскому («Давно всеё  
это было...»), з Т. Шаўчэнкі 7  
8 9  
Апавяданне аб іконніку і залата-  
ру... (апав.) 7 9 10 11 12  
Апокрыф (апав.) 7 8 9 11  
«Апусціўшы густыя расніцы...» 8 9  
«Архив села Карабихи» (рэц.) 7 9  
Асенний начай («Чарнечца сажаю

вечар...») 7 8 9 10 11 12 13  
(«Асенний начай») 14 15  
Асенняя песня («Як раньш,  
пяе...»), з П. Верлена 7 8 9 10 11  
13 14 15  
Астры («У поўначы астры ў саду  
расцвілі...»), з А. Алеся (сапр.:  
А. I. Кандыба) 1 7 8 9 10 12 13  
14 15  
«Ат, не дурыце галавы!..» (Гутар-  
ка) 7 8 9 10 11 12  
Афанасьев А. Н. Народные рус-  
ские легенды (рэц.) 7 9  
«Ах, как умеете Вы, Анна...» (Чет-  
верной акrostих) 7 8 9 10 12  
«Ах, как уютно, чисто, мило...» 7  
(у камент.); гл. таксама: «О,  
как уютно...»  
«Ах, Лявоніха мая!..» (Лявоніха)  
7 8 9 10 11 12 13 14 15  
«Ах, як спявае...» (Японскія) 7 8  
9 10 11 12 14  
«А чаго ж там на вуліцы так саба-  
кі брэшуць...» (Украінскія) 7 8 9  
12 14  
«А як родную згадаю старану...»  
(Мае песні, II) 7 8 9 10 12 13  
14 15  
Безнадзейнасць («Скарэна, доктар  
лекарскіх навук...») 1 7 8 9 11  
12 13 14 15  
«Без сіл, уся ў пату, як белы снег,  
блядна...» 1 7 8 9 10 11 12 14  
Безумец (Памяты Галілея), арты-  
кул 7 9 11 12  
Беларусь («Беларусь, Беларусь!..»)  
9

«Беларусь, твой народ дачакаецца...» 7 8 9 10 12 13 14 15  
 Белорусский беженский приют (артыкул) 7 9  
 Белорусское возрождение (артыкул) 5 7 9  
 Белорусы (артыкул) 7 9  
 «Белы крыж, пліта, пад ёй — магіла...» 1 7 8 9 10 11 14  
 «Белым кветам адзета каліна...» 9  
 «Белым снегам укрылася вуліца...» (Хаўтуры) 7 8 9 10 11 12 14  
 «Белым цветом одета калина...» 7 8 9  
 Білоруське відродженнэ (брашура) 6  
 «Бледны, хілы, ўсё ж люблю я...» 1 7 8 9 10 11 12 13 14  
 «Бледный, хилый, всё ж люблю я» 7 8 9  
 «Блізка горнай рэчкі Сарыярві...» (Паво) з І. Рунеберга 7 8 9 10 11 12 13 14 15  
 «Блізка рэчкі Самацечкі камары таўкуцца...» (Мушка-зелянушка і камарык-насаты тварык) 7 8 9 10 11 12 13 15  
 «Блішчыць у небе зор пасеў...» 1 7 8 9 10 11 12 13 15  
 «Бог Апалон з галавы зняў карону і кінуў у неба...» (Грамада зорак «Карона») 1 7 8 9 11 12  
 «Больш за ўсё на свеце жадаю я...» 7 8 9 10 12 14  
 «Бор шумеў, навяваў зводны сон...» (Хрэсьбіны лесуна) 7 8 9 10 11 12  
 Братья-чехи (брашура) 4 9  
 «Буду сніць і днямі, і начамі...» 7 8 9 10 12 14  
 Булгарин в белорусской шуточной поэме (артыкул) 7 9  
 Бура («Панурая, вялізная жывёла») 1 7 8 9 10 11 12 13 15  
 «Бывае, вада перапоўніць...» 7 8 9 10 12 14  
 «Была Інгеборг, як сасонка, страйна...» (Скандинавская) 7 8 9 10 11 12 14  
 «Была калісь пара: гучэла завіруха...» 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15  
 «Быць можа пуціна жыцця...» (Д. Д. Дзябельскому) 7 8 9 10 11 12 14  
 Бяседная («А чалом, чалом, мае гостейкі...») 7 8 9 10 11 12 14  
 Вадзянік («Сіавусы, згорблены, я залёг між цінай...») 1 7 8 9 10 11 12 14

«Вакол мяне кветкі прыгожа красуюць...» (На чужыне) 7 8 9 11 12 13 14 15  
 Валерий Брюсов. Семь цветов радуги (рэц.) 7 9  
 Варажба («Усё знікла — шум дажджу, і ветру вой сярдзіты...») 7 8 9 10 11 12 13  
 Варона і чыж («Прыгода гэтая не так даўно была...») 7 8 9 10 11 12 13 15  
 «Вас днём нараджэння газеты віншую!..» (Ліст у рэдакцыю «Нашай нівы») 7 8 9  
 «Вашай цётцы, здаецца, вельмі прыемна...» 7 8 9 10 14  
 В. Винниченко. Собрание сочинений, т. I—VIII (рэц.) 7  
 «В горячем споре, возражая беспрестанно...» 8 9  
 «Ведай, брат малады, што ў грудзях у людзей...» (Песняру) 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15  
 Вераніка («Я на души ўражлівай маю...») 1 7 8 9 10 11 12 13 15  
 Верши беларускага складу («Бяседная», «У Максіма на кашулі», «На Лявонавай кашулі», «Як прыйшла я на ток малацица», «Хоць і зорачка — ды не вячэрняя») 7 8 9 10 11  
 Весенне («Ручку?.. Только одну..») Верш прыпісваецца М. Багдановічу 9  
 «Ветер гонит желтых листьев стаю...» (Осенью) 7 8 9 10 12  
 Вечар («Месяц круглы ўстаў на небе...») 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15  
 «Вечар на заходзе ў попеле тушиць...» 1 7 8 9 10 11 12 13 15  
 Вечар («На небе месяц ўстаў зялёны...») 7 8 9 10 11 12 13 14 15  
 «Вечар ціхі, вечар прости...» (Цяжарная) 8 9 14  
 «Віншую ад души, панове...» («Нашай ніве») 7 8 9  
 В неволе («В Украіне ли, в Сибири лъ будут»), з Т. Шаўчэнкі 7 • 8 9 10  
 «В неволе тяжко... Хоть и воли...» (з Т. Шаўчэнкі) 7 8 9  
 Вобразнасць апісанняў у вершах В. Марцінкевіча (урывак з артыкула) 9  
 Возера («Стаяў калісь тут бор стары...») 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15  
 Возера («У чарцы цёмнай і глы-

бокай...») 1 7 8 9 10 11 12 13 14  
 15  
 Вольныя думы. (Цыкл вершаў) 1  
 7 8 9 10 12  
 «Вось і нач. Нада мной залісія  
 слязамі нябёсы...» 7 8 9 10 13 14  
 15  
 В. Самийленко (артыкул) 7 9  
 В старом саду («Ізящныі сад —  
 такій, как у Ватто...») 7 8 9  
 «В Украіне ли, в Сибіри ль бу-  
 дут...» (В неволе), з Т. Шаўчэн-  
 кі 7 8 9 10 12  
 «Вуліца — ў руху кракоў...» (Паў-  
 станне), з Э. Верхарна 8 9 11 12  
 13 14 15  
 «Вулкі Вільні зіяюць і гулка гры-  
 мяць!..» 1 7 8 9 10 11 12 13 14  
 15  
 «Вы кажаце мне, што душа ў паэ-  
 та...» 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15  
 «Вы, панове, пазіраецце далёка...»  
 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15  
 «Вы так часта пазіралі ў люстру...»  
 7 8 9 10 12 14  
 «Вы, хто любіце натрапіць...» 1 7  
 8 9 10 11 12 13 15  
 «Выйшаў з хаты. Ціха спіць над-  
 ворак» 7 8 9 10 11 12 13 14 15  
 Вясной (апавяданне) 7 8 9 10 11  
 12  
 Галіцкая Русь (артыкул) 7 9  
 Гарадок (апавяданне) 7 8 9 10 11  
 12  
 Г. В. Плеханов. Дневнік соціал-  
 демократа (рэц.) 7 9  
 Генрых («У Каносе, перад зам-  
 кам...»), з Г. Гейнэ 8 9 10 11 12  
 13 14 15  
 Глыбы і слаі. Агляд беларускай  
 краснай пісьменнасці 1910 г.  
 (артыкул) 7 9  
 «Глянь: месяц бледны...» (з П.  
 Верлена) 7 8 9 10 11 12 13 14 15  
 «Глянь, як зорка у цемні ляціць...»  
 (С. Е. Палуюну) 1 7 8 9 10 11  
 12 13 15  
 «Гнусь, працую, пакуль не парвец-  
 ца...» («З песняў беларускага  
 мужыка») 7 8 9 10 11 12 13 14  
 15  
 Голос из Белоруссии. К вопросу о  
 белорусской и великорусской ре-  
 чи в местной школе (артыкул)  
 7 9  
 Городская любовь («Мы под на-  
 весом лип...») 8 9  
 «Готово! Парус распустили...» (з  
 Т. Шаўчэнкі) 7 8 9

Грамада зорак «Карона» («Бог-  
 Апалон з галавы зняў карону й  
 кінуў у неба...») 1 7 8 9 11 12  
 Грицько Чупринка (артыкул) 7  
 «Гул вулічных шынкоў; панельны  
 бруд; каштаны...» (з П. Верле-  
 на) 7 8 9 10 11 12 14  
 Гутарка («Ат, не дурыце гала-  
 вы!..») 7 8 9 10 11 12  
 Гутарка з паненкамі («Пабачце!  
 Ластаўка малая...») 1 7 8 9 10  
 11 12 14  
 «Гэй, варушыцесь, коні панурыя...»  
 (Досі ўжо працы) 1 7 8 9 10  
 11 12 13 14 15  
 «Гэй, пайду ж я па вуліцы...»  
 (Максім і Магдалена) 7 8 9 10  
 11 12 13 15  
 «Гэты мілы, белы пальчык...»  
 (Ласун) 7 8 9 10 12  
  
 Да вагітнай («Ціха ідзеш ты, у  
 нетрах дзіцёнка хадою калы-  
 шаш..»; «Дзіцё, што ў коласе  
 зярно...») 1 7 8 9 10 11 12 14  
 «Давно все это было...» (А. О. Ко-  
 зачковскому), з Т. Шаўчэнкі 7 8  
 9  
 «Давно завянули цветы...» 7 8 9  
 Да дзяўчыны («Змоўклі вершы  
 мае прад табсі: іх красу зацим-  
 няюць...») — У кн.: Шлях паэта.  
 Мн., 1975, с. 299 (№ 85)  
 «Дарэмна ловіце вы ў сетку ма-  
 тылька...» (Крытыку) 8 9 14  
 «Даўно ўжо целам я хварэю...» 1  
 7 8 9 10 11 12 13 14 15  
 Двайняткі («Ня смела я цяпер  
 стаўлю...») 7 8 9 10 12 14  
 Две заметки о стихотворениях  
 Пушкина (артыкул) 7 9  
 Д. Д. Дзябольскому («Быць можа,  
 пучна жыцця...») 7 8 9 10 11 12  
 14  
 Дед («Сегодня было так тепло...»)  
 7 8 9  
 Деятельность Минского белорус-  
 ского комитета (артыкул) 7 9  
 Дзве песні («Я палямі іду на чу-  
 жой старане...»), з Ю. Святагора  
 7 8 9 10 12 13 14 15  
 Дзве смерці («Калі патрыцый  
 смерць з прыветам спатыкаў...»)  
 1 7 8 9 10 11 12  
 Дзе вы, лясоў, палёў цвяты?..» 1  
 7 8 9 10 11 12 13 15  
 Дзед («Так ўёпла цэлы дзень бы-  
 ло...») 7 8 9 10 11 12 13 14 15  
 «Дзедал пачаў чарадой прыладж-

ваць пер'я...» (Ікар і Дзедал), з  
 Авідзія 7 8 9 10 11 12 14  
 «Дзень гэты,— так пісаў Катул...»  
 (Успамін) 7 8 9 10 11 12 13 14  
 15  
 «Дзень добры, пане!..» (Пану... на  
 спамін ад аўтара) 7 8 9  
 «Дзераўлянае яечка» (Трыялет) 1  
 7 8 9 10 11 12  
 «Дзеся у хмарах жывуць паву-  
 кі...» 1 7 8 9 10 11 12 13 15  
 «Дзіўна кволыя...» (Японскія) 7 8  
 9 10 11 14  
 «Дзіцё, што ў коласе зярно...» (Да  
 вагітнай) 1 7 8 9 10 11 12 14  
 «Дзякую, пане, бо пазнаў ад вас і  
 я...» (Пан і мужык) 7 8 9 10 11  
 12 14  
 «Дзядзюк шчыра любіць дзяўчи-  
 ну...» (з Г. Гейнэ) 8 9 10 11 12  
 14  
 «Для тебя, отчизна предков мо-  
 их...» (з Я. Купалы) 8 9  
 «Добрай ночы, зара-зараніца!..» 1  
 7 8 9 10 11 12 13 14 15  
 «Дождж у полі і холад... Імгла...»  
 7 8 9 10 11 12 13 14 15  
 Доля мужыка («Ты скажы мне,  
 мужык...») 7 8 9 10 12 14  
 «Донна Клара твар закрыла...»  
 (Іспанскія) 8 9 12 14  
 «Досі ўжо працы («Гэй, варушыце-  
 ся, коні панурыя...») 1 7 8 9 10  
 11 12 13 14 15  
 «Дробны дождж сячэ, ліецца...»  
 (Разрытая магіла) 1 7 8 9 10  
 11 12 13 14 15  
 «Душа твая — малюнак артысты-  
 чны...» (Зіянне месяца), з  
 П. Верлена 7 8 10 11 12  
 «Душой стаміўшыся ў жыццёвых  
 цяжкіх бурах...» (Летапісец) 1  
 7 8 9 10 11 12 13 14 15  
  
 «Ежемесячный журнал» 1914 г.  
 № 1 (рэц.) 7  
 «Есць адна толькі мудрасць жыц-  
 ця...» (Credo) 7 (т. 2) 9  
 «Есць гэткая японская забаўка»  
 7 8 9 10  
 «Есць на свеце такія бадзягі...»  
 (Эміграцкая песня) 7 8 9 10 11  
 12 13 14 15  
 «Есць чары ў забытым, старадаў-  
 ным...» (Тэрцыны) 1 7 8 9 10  
 11 12 13 14 15

Жатва (рэц.) 7 9  
 «Жду я... Порхают снежинки пу-  
 шистые...» (верш прыпісваецца  
 М. Багдановічу) 9  
 Желтые цветы (рэц. на часоп.  
 «Мікроскоп») 7 9  
 Жниво («Созревших хлебов золо-  
 тые посевы...»), з Я. Купалы 7  
 10; без загал.: 8 9  
 «Жывая лялечка! Не душу і не  
 сэрца...» 8 9  
 «Жывеш не вечна, чалавек...» 1 7  
 8 9 10 11 12 13 14  
  
 «Забудется многое, Клава...» 7 8  
 9 10 11 12  
 Забутый шлях (артыкул на укр.  
 мове) 7 9  
 Забыты шлях (артыкул) 7 9 12  
 Завіруха («У бубны дахаў вецер  
 б'е...») 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15  
 За газетай («Ты доўга сядзела за  
 столом...») 7 10 12; без загал.:  
 8 9 11  
 «Загарэлісь кроўю воchy...» (Пу-  
 гач) 7 8 9 10 11 12 13 14 15  
 «За дахамі места памеркла нябес  
 пазалота...» 1 7 8 9 10 11 12 13  
 14 15  
 З А. Алеся («Пекла было тут у  
 тую часіну...»; Астры) 1 8 9 10  
 «Залілось, слязьмі быццам, зорка-  
 мі...» 7 8 9 10 12 14  
 «Замёрзла ноччу шпаркая крыні-  
 ца...» (Санет) 7 8 9 10 11 12 13  
 14  
 За сто лет (артыкул) 7 9  
 За тры гады. Агляд беларускай  
 краснай пісьменнасці 1911—  
 1913 гг. 7 9  
 Захад («Слабне золак, згарае...»),  
 з П. Верлена 7 8 9 10 11 12 13  
 14 15  
 «Зачем грустна она была...» 7 8  
 9 10 12  
 «Звярнуў калісь Пегас на вулкі...»  
 (Уступ) 1 7 8 9 10 11 12 13 15  
 З Гейнэ («У паўночным краю на  
 кургане...»; Азра; «Дзядзюк  
 шчыра любіць дзяўчины...» «Калі  
 любоў ізмучыць...» «Калі ма-  
 еш шмат чаго...»; Генрых) 7 8 9  
 10 11 12  
 Згукі бацькаўшчыны (цикл вер-  
 шаў) 1 7 8 9 10 12  
 «Здароў, марозны, звонкі вечар!..»  
 (Зімой) 1 7 8 9 12 13 14 15  
 Зеленая любовь («По улице, сме-  
 ясь, шаля...») 7 8 9 10, у чарна-

вым аўтографе пад назв. «Моладятнік». (Гл. «Творы», т. 2, 1928, с. 391)

«З енкам дзіцё ты раджаеш...» 1 7 8 9 11 12 14

Зімовая дарога («Шпарка коні імчацца ў полі...») 1 7 8 9 10 11 12 13 15

Зімой («Здароў, марозны, звонкі вечар!..») 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15

«Зірнуў, як між валос...» (верш з цыкла «Эрас») 7 8 9 14

Зіянне месяца («Душа твая — малянок артыстычны...») 7 8 9 10 11 12

З Крымскага («Кажуць людзі, быццам, творачы мужчыну...») 1 7 8 9 10 11 12

«Змоўк пясняр, затаіў свае песні...» (Каганцу) 1 7 8 9 11 12 13 15

«Змоўклі вершы мае прад табой: іх красу зацяняюць...» (Да дзяўчыны).— У кн.: Шлях паэта. Мн., 1957, с. 299 (№ 85).

З М. Розенгейма («Цяжкая дарога...») 7 8 9 10 11

Змяіны цар («У цёмным небе — хараводы...») 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Змяіны цар («Цемень. Сосны. Елкі. Мох. Кара...») 7 8 9 11 12 13 15

«З нізкага берагу дно акіяна вачам недаступна...» (Пентаметры) 1 7 8 9 10 11 12 14

«Золата, золата падае з неба!..» З А. Майкава 7 8 9 10 12 13 14 15

«Зорка Венера ўзышла над зямлёю...» (Раманс) 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15

З П. Верлена («Рыцар Няшчасце, што зкрозь ездзіць пад маскай маўчком...»; «Трэ нам, бачыш, усё між сабой дараваць...»; «Ціхі і сіні блішча над хатай...»; «О, сум, усні ў душы маёй...»; «Сон цёмны, усё мацнене...»; Асенняя песня; «Плач сэрца майго...»; Захад; «Глянь: месяц бледны...»; «Покуль, зорка уранцы твой...»; «Раяль цалуе тонкая рука...»; «У полі мрок...»; Малюнак мора; Сентыментальная бяседа; Ракаўкі; Зіянне месяца; «Рака срэдзь вулкі. Як мана...»; Шынок; «Гул вулічных шынкоў...»; «Трэск дроў...»; «Ноч.

Дождж. Нябёс імгла...»; Млоснасьць) 7 8 9 10 11 12

З песняў беларускага мужыка («Гнусь, працую, пакуль не пэрвецца...»; «Я хлеба ў багатых прасіў і маліў...») 7 8 9 10 11 12 13 14 15

«Зразаюць галіны таполі адну за адной...» 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15

З цыкла «Усмешкі» (Пан і мужык; «Чытаю я журнал сучасны...»; Гутарка) 7 8 9 10 11 12

З цыкла «Эрас» («У космах схаваліся кветы чырвоныя...»; «Зірнуў, як між валос...») 7 8 9 14

З Чарняўскага («Ужо зноў не спаткаюцца тыя шляхі...») 1 7 8 9 10 12

З Шылера («Хочаш сябе ты пазнаць...») 7 8 9 10 11 12

З Э. Верхарна (Паўстанне) 7 8 9 10 11 12 13 14 15

З Ю. Святагора (Дзве песні) 7 8 9 10 12 13 14 15

Иван Морозов. Красный звон (рэц.) 7 9

Иван Франко (артыкул) 9

Из В. Стэфаника (1. «Кленовые листочки»; 2. «Смерть») 7 9

Из И. Франко (кароткі уступ. артыкул М. Багдановіча пра I. Франко і пер. з укр. мовы на рус. апавядання «Каменщик») 7 9

Из Испанских мотивов («О, мой маленький мучитель...») Верш прыпісваецца М. Багдановічу 9

Из летних впечатлений (1. Феодосия. 2. Старый Крым. 3. Поездка в Коктебель), нарыс 7 9

«Изноў пабачыў я сялібы...» (Эпілог паэмы «Вераніка», у выданнях змяшчаўся як асобны верш) 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Из рассказа «Кленовые листочки» (В. Стэфаника, пер.) 9

«Ізяслau, сын Васількоў...» (Песня пра князя Ізяслава Палацкага) 7 8 9 10 11 12 13 14 15

«Ізящны сад — такой, как у Ватто...» (В старом саду) 7 8 9

Ікар і Дзедал («Дзедал пачаў чародай прыладжваць пер'я...»), з Авідзія 7 8 9 10 11 12 14

Икра («На масленице слышал я от друга...») 7 8 9 10 12

«Ім не пабачыць роднай хаты...»

- (Слуцкія ткачыхі, 2-я рэд.) 7 8  
9 10 11 12 13 15
- I. Неслухоўскі (артыкул) 7 9
- «И серое небо, и солнечные воды» (з Т. Шаўчэнкі) 7 8 9
- Іспанскія («Яснавокая Аніта...»; «Донна Клара твар закрыла...», «Найяснейшая сіньёра...») 7 8 9  
10 11 12
- «Йстужку сінюю ўплятаю...» 7 8  
9 10 12
- Каганцу («Змоўк пясняр, затаіў свае песні...») 1 7 8 9 11 12 13  
!4 iō
- «Кажуць людзі, быццам, творачы мужчыну...» (з А. Крымскага) 1 7 8 9 10 11 12 14
- «Калі зваліў дужы Геракл у пыл Антэя...» 1 7 8 9 10 11 12 13 14  
15
- «Калі любоў ізмучыць...» (з Г. Гейнэ) 7 8 9 10 11 12
- «Калі маеш шмат чаго...» (з Г. Гейнэ) 7 8 9 10 11 12 13 14 15
- «Калі паласу агнявую...» 7 8 9 11  
12 14
- «Калі патрыцый смерць з прыветам спатыкаў...» (Дзве смерці) 1 8 9 10 11 12
- «Калі смутак моцна дзъме душу маю...» (Мае песні) 7 8 9 10 11  
12 13 14 15
- «Калі ў ракавіну цёмную жамчужніцы...» 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15
- «Калісь глядзеў на сонца ч ...» (Трыялет) 1 7 8 9 10 11 12 13  
14 15
- «Каля шляху ў чистым полі...» (Над магілай) 7 8 9 10 11 12  
13 14 15
- Каменщик (з Франка, апавяданне) 9
- Кароткая гісторыя беларускай пісьменнасці да XVI стагоддзя (артыкул) 7 9
- Катыш (апавяданне) 7 9 10 11
- Каханне і смерць. (Цыкл вершаў) 1 7 8 9 10 11 12
- К генеалогии одного стихотворения [А. Толстого] (артыкул) 7 9
- «Кінь вечны плач свой аб старонцы!...» 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15
- «Кінь вокаам на ўвесь абшар зямлі!...» (Мяжы) 7 8 9 10 11 12 13  
15
- Кніга («Псалтыр, пакрытую няжорсткай бурай кожай...») 1 7  
8 9 11 12 13 14 15
- Книга («Псалтыр, покрытую не-
- жесткой бурой кожей...») 7 8 9
- «Кожны вечар ля крыніцы» (Азра), з Г. Гейнэ 7 8 9 10 11 12  
14
- Костел святой Анны в Вильне («Чтоб заживить на сердце раны...») 7 8 9
- Краса и сила. Опыт исследования стиха Т. Г. Шевченко 7 9
- Краю мой родны! Як выкляты богам... 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15
- Credo («Есць адна толькі мудрасць жыцця...») 7 (т. 2, камент.) 9
- Крестьянин-поэт С. Д. Дрожжин (артыкул) 9
- Крым (рэц.) 9
- Крытыку («Дарэмна ловіце вы ў сетку матылька...») 8 9 14
- Крытыку («Чэліні статуй не рабіў...») 8 9 14
- «К твайму аконцу каля ганка...» (Пракляцце вагітнай) 1 7 8 9  
10 11 12 14
- Купідон («Ад спомінаў дзіцячых лет...») 7 8 9 10 11 12
- Ласун («Гэты мілы, белы пальчык...») 7 8 9 10 12
- Лепшы медзі сабе памятнік спраўіў я...» (Памятнік), з Гарацыя 7 8 9 10 11 12 13 14 15
- Летапісец («Душой стаміўшыся ў жыццёвых цяжкіх бурах...») 1 7  
8 9 10 11 12 13 14 15
- «Ліецца па бары шырокі, поўны шум...» 7 8 9 10 12
- Ліст... («Хоць значыць гэтае несць у Афіны совы...») 7 8 9 11 12  
13 14 15
- Ліст у рэдакцыю «Нашай нівы» («Вас днём нараджэння газеты віншую!..) 7 8 9
- «Ліхтарняў свет у сіняй вышынене...» (У Вільні) 1 7 8 9 10 11  
12 13 14 15
- «Лучи веселые играли...» (Н. И. Костомарову), з Т. Шаўчэнкі 7 8 10 12
- Львов (артыкул) 9
- Лявоніха («Ах, Лявоніха, Лявоніха мая!..») 7 8 9 10 11 12 13  
14 15
- Лясун («Прывольная, цёмная пушча...») 7 8 9 10 11 12
- Лясун («Сосны, елі, хвоя, хвошчы...») 7 8 9 12
- Лясун («Я спакойна драмлю пад гарой між кустоў...») 7 8 9 10  
11 12

Мадонна (Эцюд) 9 10  
 Мадонны (1. У вёсцы. 2. Вераніка). Цыкл паэм 1 7 8 9 10 11 12  
 Mae песні (1. «Калі смутак моцна дзъме душу маю...»; 2. «А як родную згадаю старану...») 7 8 9 10 11 12 13 14 15  
 Максім і Магдалена («Гэй, пайдуж я па вуліцы...») 7 8 9 10 11 12 13 15  
 «Маладыя гады...» 7 8 9 10 11 12 13 14 15  
 Малюнак мора («Акіян дрыжыць...»), з П. Верлена 7 8 9 10 11 13 15  
 «Маркотна я чакаю. Для чаго ты...» 7 8 9 10 11 12 13 14 15  
 Марына (апавяданне) 7 9 10 11 12  
 «Маць-Беларусь! Цяжка твайму сыну...» 8 9  
 «Мая гаспадыня...» 7 8 9 10 12 14  
 Мая душа («Мая душа, як ястраб дзікі...») 7 8 9 10 11 12 13 14 15  
 «Мая душа, як лук, нацягнутай была...» (Эпіграф да верша).— У кн.: Шлях паэта. Mn., 1975, с. 299 (№ 85).  
 Места (цикл вершаў) 1 7 8 9 10 12  
 «Месяц выплыў над змрочнай, заснуўшай зямлёй...» (Самнамбул) 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15  
 «Месяц круглы ўстаў на небе...» (Вечар) 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15  
 «Міная, згадай...» (Японскія) 7 8 9 10 11 14  
 Michał Orzecki. Storczyki (рэц.) 7 9  
 Млоснасьць («Я — падупаўшы Рым, каторы пазірае...»), з П. Верлена 7 8 9  
 М. М. Путеводитель по Галиции и ее курортам (рэц.) 7 9  
 «Мне долгое забвенье Вами...» (Триолет XVIII века) 7 8 9 12  
 «Мне доўгае расстанне з Вамі...» (Трыялет) 7 8 9 10 11 12 13 14 15  
 Мне снілася («Усё вышэй і вышэй я на гору ўзбіраўся...») 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15  
 Мне снилось... («Я все выше и выше на гору подымался...») 7 8 9

Молодятник («По улице смеясь, шаля...», верш друкаўся так-сама пад назв. «Зелёная любовь»)<sup>1</sup> 7 8 9 10 14  
 «Муар...» 7 8 9 10 11 12 13 14 15  
 «Мудрай прамовы...» 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15  
 Музыка (апавяданне) 7 9 10 11 12  
 «Музыкальныі современик» № 1—6 (рэц.) 7 9  
 Мушка-зелянушка і камарык-на-саты тварык («Блізка рэчкі Самацечкі камары таўкуцца...») 7 8 9 10 11 12 13 15 16—20  
 «Мы гаворым удвух пры агні ў цішыне...» 7 8 9 10 11 12  
 «Мы доўга плылі ў бурным моры...» 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15  
 «Мы под навесом лип...» (Городская любовь) 8 9  
 Мяжы («Кінь вокам на ўвесь абшар зямлі...») 7 8 9 10 11 12 13 14 15  
 На белорусские темы (артыкул) 7 9  
 «Набягае яно...» 7 8 9 10 11 12 14  
 «На глухіх вулках — нач глухая...» 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15  
 Над возерам («Сонца ціха склалася з горкі...») 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15  
 Над магілай («Калі шляху ў чыстым полі...») 7 8 9 10 11 12 13 14 15  
 Над магілай мужыка («Спі, бядак!...») 7 8 9 10 11 12 13 14 15  
 «Найяснейшая сінёра...» (Іспанская) 8 9 10 11 12 14  
 «На кожаном листе пред узень-ким окном...» (Переписчик) 7 8 9  
 «На Лявонавай кашулі вышыты галубкі...» 7 8 9 11 12  
 «На масленице слышал я от дру-га...» (Ікра) 7 8 9 10 12  
 На могілках («Амур і сумны і прыгожы...») 7 8 9 10 11 12 14  
 «На нас томительно, угрюмо на-плывает...» 7 8 9  
 «На небе месяц ўстаў зялёны...» (Вечар) 7 8 9 10 11 12 13 14 15  
 «Напілося сонца са крыніц сцю-дзёных...» 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15

<sup>1</sup> Ва ўсіх выданнях верш друкуецца пад назв. «Зеленая любовь». Пад назв. «Молодятник» быў аўтограф, што захоўваўся ў Інбелкульце. (Гл. «Творы», т. II, 1928, с. 391).

На реке вавилонской («На реке вавилонской — и я там сидел...»). з І. Франко 7 8 9  
 «Народ, Беларускі Народ!..» 7 8 9 10 11 12 13 14 15  
 Н. А. Рубакин. Среди книг (рэц.) 7 9  
 «На солнце загляделся я...» (Триолет) 7 8 9  
 «На ўёменай гладзі сонных луж балота...» (Санет) 1 7 8 9 11 12 13 14 15  
 «Национальные проблемы» (рэц.) 7 9  
 На чужыне («Ваюл мяне кветкі прыгожа красуюць...») 7 8 9 11 12 13 14 15  
 «На чыстым аркушы, прад вузень-кім акном...» (Перапісчык) 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15  
 «Нашай ніве» («Віншую ад души, панове...») 7 8 9  
 «Нашых дзедаў душылі абшары лясоў...» 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15  
 «Не анёл у трубу ўстрubіў...» (Страцім-лебедзь) 7 8 9 10 11 12 13 14 15  
 «Не блішчыць у час змяркання і ў глыбокай цемні ночы...» 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15  
 «Не бядуй, што хмары...» 8 9 13 14 15  
 Не жаласці, а прауды! (Артыкул прыпісваецца М. Багдановічу) 9  
 «Не знайсці мне спакою ні ўёменай ноччу, ні днём...» (Раманс) 7 8 9 10 11 12 13 14  
 «Не кувай ты, шэрая зязюля...» 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15  
 Непагодаю маёвай («Падаюць вішняў цвяты, і разносіць іх ве-цер халодны...») 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15  
 «Непагодны вечар. Сумна, дружка, мусі?..» 7 8 9 10 11 12 13 14 15  
 «Не сердись на меня, тихий друг...» (Верш прыпісваецца М. Багдановічу) 9  
 Несчастный случай. (Апавяданне прыпісваецца М. Багдановічу) 9  
 Николай Дмитриевич Ножин. (К пятидесятилетию со дня смерти...), артыкул 7 9  
 «Николай Иваныч! Вы ли?» (Триолет) 8 9  
 Н. И. Костомарову («Лучи веселые

играли...»). з Т. Шаўчэнкі 7 8 9 10 12  
 Н. К. Михайловский. (К 10-летию со дня кончины), артыкул 7 9  
 Н. М. Никольский. Древний Вави-лон (рэц.) 9  
 Новая интеллигенция (артыкул) 9  
 Новый период в истории белорус-ской литературы (артыкул) 7 9  
 Ноч. («Ціха ўсё была на небе, зямлі і на сэрцы...») 7 8 9 10 11 12 13 14 15  
 «Ноч. Газніца гарыць, чырванее...» 1 7 8 9 10 11 12 13 15  
 «Ноч. Дождж. Нябёс імгла. Абры-сам ўёменым рэжа...» (з П. Вер-лена) 7 8 9 10 11 12 14  
 «Ноч ім gloю сізай зямлю аблі-вае» 7 8 9 10 12  
 Н. Снессарев. Мираж «Нового вре-мени» (рэц.) 7 9  
 «Ня смела я цяпер стаўлю...» (Двойняткі) 8 9 10 12 14  
 «Няяркая, маленькая вясёлка...» (Просценъкі вершык) 7 8 9 10 11 12 13 14 15  
 Об интересном мнени г. Глебова [Сапр.: Б. У. Асафьева, музыка-знаўцы і кампаўтара] (рэц.) 7 9  
 Образы Галиции в художествен-ной литературе (артыкул) 7 9  
 О гуманизме и неосмотрительно-сти (артыкул) 7 9  
 Одинокий (К столетию со дня рождения М. Ю. Лермонтова), артыкул 7 9  
 Озеро («Тут рос густой, суровый бор...») 7 8 9  
 «Ой, грымі, грымі, труба, уранку рана...» 7 8 9 10 12 14  
 «Ой, лясы-бары ды лугі-разлогі!..» 7 8 9 11 12 14  
 «Ой, пайшла сабе Скірпуся на кі-маш...» (Скірпуся) 7 8 9 10 11 12 14  
 «Ой, скацілася зорачка, скаціла-ся...» 7 8 9 10 12  
 «Ой, чаму я стаў паэтам...» 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15  
 «О, как уютно, чисто, мило...» 8 9; гл. таксама: «Ах, как уютно...»  
 Осеню («Ветер гонит желтых листьев стаю...») 7 8 9 10 12  
 «О, сум, усні ў души маёй...» (з П. Верлена) 7 8 9 10 11 12  
 «От впечатлений детских лет...» (Скерцо) 7 8 9  
 «Отечество» (рэц.) 9

- «Пабачце! Ластаўка малая...» (Гутарка з паненкамі). 1 7 8 9 10  
11 12 14
- Паво («Влізка горнай рэчкі Сарыярві...») Пёр. верша фінск. паэта I. Рунеберга 7 8 9 10 11 12 13  
14 15
- Пагоня («Толькі ў сэрцы трывожным пачую...») 7 8 9 11
- «Падаюць вішняў цвяты...» (Непагодаю маёвай) 1 7 8 9 10 11 12  
13 14 15
- Падвей («Разгулялася вясёлая мяцель...») 7 8 9 10 11 12 13 14  
15
- «Пад ценню цёмных ліп, схаваўших нашу пару...» 7 8 9 11 12  
13 14 15
- «Падымі ўгару сваё вока...» 1 7  
8 9 10 11 12 13 15
- «Палаюць асіны, каліны...» (Старасць) 7 8 9 10 11 12 14
- «Пальмы гордые і лавры...» (з А. Крымскага) 7 8 9
- «Па ляду, у глухім бары...» 1 7  
8 9 10 11 12 13 14 15
- «Паміж пяскоў Егіпецкай зямлі...» (Санет) 1 7 8 9 10 11 12  
13 14 15
- Памяты Т. Г. Шевченко (1814—25 февр.—1914). [Да стагоддзя з дня нараджэння], артыкул 7 9 12
- Памятнік («Лепшы медзі сабе памятнік справіў я...»), з Гарацыя 7 8 9 10 11 12 13 14 15
- «Па-над белым пухам вішняў...» 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15
- Пан і мужык («Дзякую, пане, бо пазнаў ад вас і я ...») 7 8 9 10  
11 12 14
- Пану... на спамін ад аўтара («Дзень добры, пане!...») 7 8 9
- «Панурая, вялізная жывёла...» (Бура) 1 7 8 9 10 11 12 13 15
- «Пасля радзін ты ўсё штодня марнееш...» 1 7 8 9 10 11 12 14
- Паўстанне («Вуліца — ў руху кракоў...»), з П. Верлена 7 8 9 10  
11 12 13 14 15
- Пачуццю цёмнаму падлеглая («Ты ўжо рассталася з уборам...») 1 7 8 9 11 14
- «Пекла было тут у ту ю чэсіну...», (пер. верша А. Алеся (А. И. Кандыба) 1 8 9 10 12
- Пентаметры («Чыстыя слёзы з вачэй пакаціліся ніzkай парванай...», «Хіліцца к вечару дзень,
- i даўжэйшымі робяцца цені...», «З ніzkага берагу дно акіяна вачам недаступна...») 1 7 8 9 10  
11 12 14
- Перад паводкай («Праясняеца пагода...») 1 7 8 9 10 11 12 13  
14 15
- Перапісчык («На чыстым аркушы прад вузенькім акном...») 1 7 8  
9 10 11 12 13 14 15
- Первый женский календарь на 1915 год (рэц. прыпісваеца М. Багдановічу) 9
- Переписчик («На кожаном листе перед узеньким окном...») 7 8 9
- Персідскія («Я ўсё забыў на свеце...»; «Празрыстым пакрывалям...») 7 8 9 10 11 12
- Першая любоў («Ужо позна...») 7 8 9 10 11 12 13 14 15
- Песня пра князя Ізяслава Палацкага («Ізяслáў, сын Васількоў...») 7 8 9 10 11 12 13 14 15
- Песняру («Ведай, брат малады, што ў грудзях у людзей...») 1 7  
8 9 10 11 12 13 14 15
- Пісьма А. П. Чехова (рэц.) 7 9
- «Глакала лета, зямлю пакідаючы...» 1 7 8 9 10 11 12 13 15
- «Плач сэрца майго...» (з П. Верлена) 7 8 9 10 11 13 15
- «Подымі к небесам свои взоры...» 7 8 9
- «Покуль, зорка, уранці твой...» (з П. Верлена) 7 8 9 10 11 12
- Полное собрание Е. А. Баратынского; Собрание сочинений Е. Баратынского и Д. В. Веневитинова (рэц.) 7 9
- «Помню — ішла я да ратушы хутка...» (Агата) 7 8 9 10 11 12 14
- После концерта Яна Кубеліка (Апавяданне прыпісваеца М. Багдановічу) 9
- «По улице, смеясь, шаля...» (Зеленая любовь) 7 8 9 10
- Поэзия гениального ученого [артыкул пра М. Ламаносава] 7 9
- «Праз радасны заліты светам бор...» (Споўненае абяцанне) 7  
8 9 10 11 12 13 14 15
- «Празрыстым пакрывалям ты агарнула твар...» (Персідскія) 7 8  
9 10 11 12 14
- Пракляцце вагітнай («К твайму аконцу каля ганка...») 1 7 8 9  
10 11 12 14
- «Пралятайце вы, дні...» 7 8 9 11 12  
14

- «Праясняеца пагода...» (Перад паводкай) 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15
- Притча о васильках (у арыгінале «Апокрыф») 9
- Просценькі вершык («Няяркая, маленькая вясёлка...») 7 8 9 10 11 12 13 14 15
- «Прочтите с участием правдивую эту...») 7 8 9
- «Прывет табе, жыщё, на волі!..» 1 7 8 9 10 11 12 13 15
- «Прывольная, цёмная пушча...» (Лясун) 7 8 9 10 11 12
- «Прыгода гэтая не так даўно была...» (Варона і чыж) 7 8 9 10 11 12 13 15
- «Прыгожы сад, які любіў Вато...» (У старым садзе) 7 8 9 10 11 12 14
- Гры́дзе вясна («Холадна. Вечер па полі гуляе...») 7 8 9 10 11 12 13 14 15
- «Прыйдзеца, бачу, пазайдрыць бяздольнаму Марку...» 7 8 9 10 11 12 14
- «Прынадна вочы ззяюць да мяне...» (Санет) 8 9 10 12 14
- «Прычасціўся целу мацеры...» 7 8 9
- «Псалтыр, пакрытую няжорсткай бурай кожай...» (Кніга) 1 7 8 9 11 12 13 15
- «Псалтырь, покрытую нежесткой бурой кожей...» (Книга) 7 8 9 14
- Пугач («Загарэлісь крою вочы...») 7 8 9 10 11 12 13 14 15
- Пэўна любіце вы, пане...» 7 8 9 10 11 12 13 15
- Рабінранат Тагор. Гітанджали. (Жертвопесни), рэц. 7 9
- «Разгарайся хутчэй, мой агонь, між імглы...» 7 8 9 10 11 12 14
- «Разгулялася вясёлая мяцель...» (Падвей) 7 8 9 10 11 12 13 14 15
- Разрытая магіла («Дробны даждж сячэ, ліеца...») 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15
- «Рака срэдзь вулкі! Як мана...» (з П. Верлена) 7 8 9 10 11 12 13 14 15
- Ракаўкі («У кожнай з ракавак, пакрасіўшых сабой...») 8 9
- Раманс («Зорка Венера ўзышла над зямлёю...») 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15
- Раманс («Не знайсці мне спакою
- ні цёмнай ноччу, ні днём...») 7 8 10 11 12 14
- Рандо («Узор прыгожы пекных зор...») 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15
- «Раяль цалуе тонкая рука...» (З П. Верлена) 7 8 9 10 11 12 13 14 15
- Роман Тристана и Изольды в изложении Ж. Бедье (рэц.) 7 9
- Русалка («Скучна мне ў глыбіне, у цішыне...») 7 8 9 14
- Руская («Сёння дзень у нас светлы, радасны...») 7 8 9 10 11 12
- «Русский экскурсант» (рэц.) 9
- «Ручку?.. Только одну...» (Весенне). Верш прыпісваецца М. Багдановічу 9
- «Рушымся, браця, хутчэй...» 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15
- «Рыцар Няшчасце, што скрэзъ ездіць пад маскай маўчком...» (З П. Верлена) 7 8 9 10 11 12
- Самнамбул («Месяц выплыў над змрочнай зямлёй...») 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15
- Санет. Тэарэтычна-гістарычны нарыс 7 9 12
- Санет («Замёрзла ноччу шпаркая крыніца...») 7 8 9 10 11 12 13 14 15
- Санет («На цёмнай гладзі сонных луж балота...») 1 7 8 10 11 12 13 14 15
- Санет («Паміж пяскоў Егіпецкай зямлі...») 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15
- Санет («Прынадна вочы ззяюць да мяне...») 7 8 9 10 12 14
- Санет («Я тайну ў глыбіні души хаваю...»), з А. Ф. Арвера 7 8 9 10 11 12
- «Свяча бліскучая зіе...» 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15
- С. Д. Дрожжин (Юбилейная памятка) 7 9
- «Сегодня было так тепло...» (Дед) 7 8 9
- Сентыментальная бяседа («У полі дзікім і апусцелым...»), з П. Верлена 7 8 9 10 11 12 14
- С. Е. Палуяну («Глянь, як зорка ў цемні ляціць...») 1 7 8 9 10 11 12 13 15
- Сербская (Смерць шэршня) 7 8 9 10 11 12 14
- «Сеў хлопчык з шклянкай ля ву-

- лічнага ганку...» 1 7 8 9 10 11  
12 13 15
- «Сёння дзень у нас светлы, радасны...» (Руская) 7 8 9 10 12 14
- «Сіавусы, згорблены, я залёг між цінай...» (Вадзянік) 1 7 8 9 10  
12 14
- Скандынаўская («Была Інгеборг,  
як сасонка, страйна...») 7 8 9  
10 11 12
- «Скарэна, доктар лекарскіх на-  
вук...» (Безнадзейнасць) 1 7 8  
9 11 12 13 14 15
- Скерцо («От впечатлений детских  
лет...») 7 8 9
- Скірпухся («Ой, пайшла сабе Скір-  
пухся на кірмаш...») 7 8 9 10 11  
12 14
- «Скоро вечер в прошедшее ка-  
нет...» 7 8 9
- «Скрылась кветамі ў полі магі-  
ла...» 7 8 9 10 11 12 13 14 15
- «Скучна мне ў глыбіне, у цішы-  
не...» (Русалка) 8 9 14
- «Слабне золак, згарае...» (Захад),  
пер. верша П. Верлена 7 8 9 10  
12 13 14 15
- «Слічна Галя Васілёва, слічна ды  
прыгожа...» (Украінская) 7 8 9  
11 12 14
- Слуцкія ткачыхі («Ад родных ніў,  
ад роднай хаты...») 1 7 8 9 10  
11 12 13 14 15
- Слуцкія ткачыхі («Ім не пабачыць  
роднай хаты...») 7 8 9 10 11 12  
13 15
- «Слушай, Рона, эту сказку про  
«гагу...» 7 8 9 10
- «Слышишь гул? Это дико-печаль-  
ный лесун...» 7 8 9
- С. М. Чевкин. Шестая держава  
(рэц.) 7 9
- Смерть (з В. Стэфаніка), апавяданне 9
- «Смертию смерть поправ ...» 1 7  
8 9 11 12
- Смерть шэршня («Хто там едзе па  
Касову полю...»), сербская песня 7 8 9 10 11 12 14
- «Смех и говор. В пестрой юбке  
обезьянка...» 7 8 9
- Собрание сочинений К. Рылеева и  
Одоевского (рэц.) 7 9
- «Созревших хлебов золотые посе-  
вы...» (пер. верша Я. Купалы  
«Жніво» на рус. мову) 7 8 9 10
- Сонет («Что из того, что стих в  
душе кипит?...») 7 8 9 10 12
- Сон-трава (Как повелись сказоч-
- ники на Руси), апавяданне 7 8  
9 10 11 12
- «Сонца ціха скацілася з горкі...»  
(Над возерам) 1 7 8 9 10 12 13  
14
- «Сон цёмны ўсё мацнее...» (з  
П. Верлена) 7 8 9 10 11 13 15
- «Сосны, елі, хвоя, хвошчы...» (Ля-  
сун) 7 8 9 12
- С. Палуяну («Ты быў, як месяц,  
адзінокі...») 7 8 9 10 11 12 13
- «Слеў залунаў — і сама адгукну-  
лася чула на ліры...» 10
- «Спі, бядак!...» (Над магілай му-  
жыка) 7 8 9 10 11 12 13 14 15
- Слоўненае абязданне («Праз ра-  
дасны заліты светам бор...») 7  
8 9 10 11 12 13 14 15
- «Срэбнымі рожкамі мгліца...»  
(Срэбныя змеі) 7 8 9 10 11 12  
13 14
- Срэбныя змеі («Срэбнымі рожкамі  
мгліца...») 7 8 9 10 11 12 13  
14 15
- Сталецце руху беларускага наро-  
да (артыкул) 7 9
- Старасць («Палаюць асіны, калі-  
ны...») 7 8 9 10 11 12 14
- Старая Беларусь (цыкл вершаў) 1  
7 8 9 10 12
- Старая спадчына (цыкл вершаў) 1  
7 8 9 10 12
- «Стай хлапчына ля дзяўчыны, ка-  
ламыйку грае...» (Украінскія) 7  
8 9 11 12 14
- «Стаяў калісь тут бор стary...»  
(Возера) 1 7 8 9 10 11 12 13 14  
15
- Страцім-лебедзь («Не анёл у тру-  
бу уструбіў...») 7 8 9 10 11 12 13  
14 15
- Страшное (Миннатюра), апавяданне 7 9
- Стремление найти метод научной  
критики... (урывак з артыкула) 9
- Сумна мне, а ў сэрцы смутак  
ціха запявае...» 1 7 8 9 10 11 12  
13 15
- «Сцюжа, змрок... Я іэноў хвараві-  
ты...» 7 8 9 10 11 12 13 14 15
- «Счастье, ты вчера блеснуло мне  
несмелое...» 8 9
- «Сэрца ные, сэрца кроіца ад бо-  
лю...» 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15
- «Сягоння наччу я ў царстве каз-  
кі...» 7 8 9 10 12
- «Сяджу я ў турме за рашоткай  
гады...» (пер. верша А. С. Пуш-

кіна «Узник») 7 8 9 10 12 13 14  
     15  
 «Сярод вуліцы у нас карагод...»  
     7 8 9 11 12 13 14 15  
 Сярод глухой пушчы... (апавядан-  
     не) 7 9 11  
  
 «Так цёпла цэлы дзень было...»  
     (Дзед) 7 8 9 10 11 12 13 14 15  
 «Тая крыніца, што раныш к акія-  
     ну нясла свае хвалі...» 7 8 9  
     10 12 14  
 Теофіль Готье. Эмали и камеи  
     (рэц.) 9  
 «Теплый вечер, тихий ветер, мяг-  
     кий стог...» 7 8 9  
 «Теплый гром. Цветя, черешня...»  
     8 9  
 «Те, что в холодных сердцах люб-  
     ви ни к кому не имеют...» (з  
     В. Самійлінкі) 7 8 9  
 «Толькі ў сэрцы трывожным па-  
     чую...» (Пагоня) 7 8 9 11  
 «Толькі чаму ж гэта ў ночы глы-  
     бокія...» 7 8 9 10 14  
 Триолет XVIII века («Мне долгое  
     забвенье Вами...») 7 8 9  
 Триолет («На солнце загляделся  
     я...») 7 8 9  
 Триолет («Ніколай Иваныч! Вы  
     ли?..») 8 9  
 Трыялет («Дзераўлянае яечка...»)  
     1 7 8 9 10 11 12  
 Трыялет («Калісь глядзеў на сон-  
     ца я...») 1 7 8 9 10 11 12 13  
     14 15  
 Трыялет («Мне доўгае расстанне  
     з Вамі...») 7 8 9 10 11 12 13 14  
     15  
 Трыялет («Як птушка ў гібкіх  
     трасніках...») 1 7 8 9 10 11 12  
     13 15  
 «Трэ нам, бачыш, усё між сабой  
     дараваць...» (з П. Верлена) 7  
     8 9 10 11 12  
 «Трэск дроў; газніцы блеск няяр-  
     кі...» (з П. Верлена) 7 8 9 10  
     11 12  
 «Тут рос густой, суровый бор...»  
     (Озеро) 7 8 9  
 «Ты быў, як месяц, адзінокі...»  
     (С. Палуяну) 7 8 9 10 11 12 13  
     14  
 «Ты вечером крещенским ворожи-  
     ла...» 7 8 9  
 «Ты доўга сядзела за столом...»  
     7 8 9 10 11 12 14  
 «Тым вянкі суворай славы...» 1 7  
     8 9 10 11 12 14

«Ты не згаснеш, ясная заана-  
     ка...» 7 8 9 10 12 13 14 15  
 «Ты ночкаю каляднай варажы-  
     ла...» 7 (у камент.) 8 9 14  
 «Ты скажы мне, мужык...» (Доля  
     мужыка) 7 8 9 10 12 14  
 «Ты стамілася, змарнела, слёз пра-  
     ліла рэчку...» (Ян і маці) 1 7 8  
     9 10 11 12 13 14 15  
 «Ты ўжо рассталася з уборам...»  
     (Пачуццю цёмнаму падлеглай)  
     1 7 8 9 11  
 Тэрцыны («Есьць чары у забытым,  
     стараадаўным...») 1 7 8 9 10 11  
     12 13 14 15  
  
 «У бубны дахаў вецер б'е...» (За-  
     віруха) 1 8 9 10 11 12 13 14 15  
 У вёсцы («Хвалюць сэрца нам  
     дзявочыя пастаці...») 1 7 8 9  
     10 12 13 14 15  
 У Вільні («Ліхтарняў свет у сі-  
     ней вышыне...») 1 7 8 9 10 11  
     12 13 14 15  
 Угорская Русь (артыкул) 3 7 9  
 «Ужо зноў не спаткаюцца тыя  
     шляхі...» (з М. Чарняўскага) 1 7  
     8 9 10 12  
 «Ужо кроўю ногі пыл шасы га-  
     рачай росяць...» (Шынок), з  
     П. Верлена 7 8 9 11 12 14  
 «Ужо пара мне дадому збірац-  
     ца...» 7 8 9 11 12 13 15  
 «Ужо позна мрок вясенняй ночы...»  
     (Першая любоў) 7 8 9 10 11 13  
     14 15  
 «Уж синее небо темнеет...» 7 8 9  
 У зачараваным царстве. (Цыкл  
     вершаў) 1 7 8 9 10 11 12  
 «Узор прыгожы пекных зор...»  
     (Рандо) 1 7 8 9 10 12 13 14  
     15  
 «Уймітесь, волнения страсти...» 7  
     8 9 10 12  
 «У каго ты, дзяўчынанька, тварам  
     удалася?..» (Украінская) 7 8 9  
     11 12 14  
 «У Каносе, перад замкам...» (Ген-  
     рых), з Г. Гейнэ 7 8 9 10 11  
     12 13 14 15  
 «У кожнай з ракавак, пакрасіў-  
     шых сабой...» (Ракаўкі), з  
     П. Верлена 8 9  
 «У космах схаваліся кветы чырво-  
     ныя...» (верш з цыкла «Эрас»)  
     7 8 9 14  
 «У краіне светлай, дзе я ўміраю...»  
     7 8 9 10 11 12 13 14 15  
 Украінскія («У каго ты, дзяўчы-

- нанька, тварам удалася?; «Стой хлапчына ля дзяўчыны..»; «Слічна Галя Васілёва...»; «А чаго ж там на вуліцы...») 7 8 9 10 11 12
- Украинское казачество (артыкул)  
7 9
- «У Максіма на кашулі вышыты галубкі...» 8 9 14
- «У мясцечку Церасцечку не званы гудзяць...» 7 8 9 11 12 14
- «У небе — ля хмара грымотнай — празристая, лёгкая хмара...» 1 7 8 9 10 11 12 14
- Упалі з грудзей пана бога... 1 7 8 9 11 12 14
- «У паўночным краю на кургане...»  
з Г. Гейнэ) 7 8 9 10 11 12 13  
14 15
- «У полі дзікім і апусцелым...»  
(Сентиментальная беседа), з  
П. Верлена 7 8 9 11 12 14
- «У полі мрок...» (з П. Верлена) 7 8 9 10 11 12 13 15
- «У поўначы астры ў саду расцвілі...» (Астры), з А. Алеся  
(А. И. Кандыба) 1 7 8 9 10 12  
13 14 15
- Урывак з невядомага крытычнага  
артыкула [з артыкула «Глыбы і слай», гл. с. 190] 9
- «Усё адна цяпер мне думка сэрца  
сушыць...» 7 8 9 10 12 14
- «Усё вышэй і вышэй я на гору  
ўзбіраўся» (Мне снілася) 1 7 8  
9 10 11 12 13 14 15
- «Усё знікае...» (Японскія) 7 8 9  
10 11 14
- «Усё знікла — шум дажжу, і ветру  
вой сярдзіты...» (Варажба)  
7 8 9 10 11 12 13 14 15
- «Усё праходзе — і радасць, і муки...» 7 8 9 11 12 13 15
- «Усё ў жыцці мне даўно ўжо  
абрыдла...» 7 8 9
- Успамін («Дзень гэты,— так пісаў  
Катул...») 7 8 9 10 11 12 13 14  
15
- «Успльвае грамада сіфонафора...»  
7 8 9 10
- «Устань, навальніца, мкні нано-  
ва...» 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15
- У старым садзе («Прыгожы сад,  
які любіў Вато...») 7 8 9 10 11  
12 14
- Уступ («Звярнуў калісь Пегас на  
вулкі...») 1 7 8 9 10 11 12 13  
15
- Уступ («Я думы, путамі не ску-  
тыя...») 1 7 8 9 10 11 12 13 15
- «Ўся ў слязах, дзяўчына...» 1 7 8  
9 10 11 12 13 15
- «У цёмным небе — хараводы»  
(Змяіны цар) 1 8 9 10 12 13 14  
15
- «У чарцы цёмнай і глыбокай...»  
(Возера) 1 7 8 9 10 11 12 13  
15
- «Учора йшчэ буры раскаты гры-  
мелі...» (Над морам) 7 8 9 10  
11 12
- «Учора шчасце толькі глянула ня-  
смела...» 7 8 9 10 11 12 13 14  
15
- «Халоднай ноччу я ў шырокім,  
цёмным полі...» 1 7 8 9 10 11  
12 13 14 15
- «Халодная, ясная ночь...» 7 8 9 10  
14
- Хаўтуры («Белым снегам укрыла-  
ся вуліца...») 7 8 9 10 11 12 14
- «Хвалююць сэрца нам дзявочыя  
пастаці...» (У вёсцы) 1 7 8 9 10  
12 13 14 15
- «Хіліца к вечару дзень, і даўжэй-  
шымі робяцца цені...» (Пента-  
метры) 1 7 8 9 10 11 12 14
- «Хмурыя, цёмныя гудзяць і шэп-  
чуць елі...» 7 (у камент.) 8 9
- «Холадна. Вецер на полі гуляе...»  
(Прыдзе вясна) 7 8 9 10 13 14  
15
- «Хорошо прозрачной тёплой ночью  
мая...» 7 8 9 10 12
- «Хоць значыць гэтае несць у Афи-  
ны совы...» (Ліст...) 7 8 9 11 12  
13 14 15
- «Хоць і зорачка — ды не вячэр-  
няя...» (з цыкл «Вершы бела-  
ружскага складу») 7 8 9 10 11 12  
14
- «Хоць мы былі адны ў той час...»  
1 7 8 9 10 11 12
- «Хочаш сябе ты пазнаць...» (з  
Ф. Шылера) 7 8 9 10 11 12 13  
14 15
- Хрэсьбіны лесуна («Бор шумеў, на-  
віваў зводны сон...») 7 8 9 10  
11 12
- Хто мы такія? Ліст да простых  
людей (артыкул) 7 9
- «Хто там едзе па Касову полю?..»  
(Смерць шэршня), сербская 8  
9 10 11 12 14
- Цемень («Я сяджу без агню...»)  
7 8 9 11
- «Цемень. Сосны. Елкі. Мох. Ка-

ра...» (Змяіны цар) 7 8 9 11 12  
 13  
 «Цемнавокая пані, канец!..» 7 8 9  
 10 12  
 «Цёмнай ноччу лучына дагара-  
 ла...» 7 8 9 11 12 13 14 15  
 «Цёмна неба начное...» 1 7 8 9 10  
 11 12  
 Цензурные мытарства Н. А. Не-  
 красова (рэц., прыпісваецца  
 М. Багдановічу) 9  
 «Цёллы вечер, ціхі вечер, свежы  
 стог...» 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15  
 «Ці ведаеце Вы, цёмнавокая па-  
 ні...» 7 8 9 10 14  
 «Ціха ідзеш ты, у нетрах дзіцён-  
 ка хадою калышаш...» (Да ва-  
 гітнай) 1 7 8 9 11 12 14  
 «Ціха па мяккай траве...» 1 7 8  
 9 10 11 12 13 15  
 «Ціха ўсё была на небе, зямлі і на  
 сэрцы...» (Ноч) 7 8 9 10 11 12  
 13 14 15  
 «Ціхі вечар; знікнула спякота...»  
 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15  
 «Ціхі і сіні блішча над хатай...» (з  
 П. Верлена) 7 8 9 11 12 13 14  
 15  
 «Ціхія мае ўсе песні, цёмныя, як  
 вугаль чорны...» 7 8 9 11 12 13  
 14  
 Цяжарная («Вечар ціхі, вечар про-  
 сты...») 8 9 14  
 «Цяжкая дарога..» (з М .Розен-  
 гейма) 7 8 9 10 11

«Чаму у нас акамянеласці...» (з  
 цыкла «Усмешкі») 7 8 9 10 11 12  
 «Чарнеца сажаю вечар...» (Асен-  
 няй начай) 7 8 9 10 11 12 13 14  
 15  
 Частушка (урывак з артыкула) 9  
 Червонная Русь. Австралийские  
 Украинцы (артыкул) 2 7 9  
 Черновой незаконченный набро-  
 сок... 9  
 Четверной акростих («Ах, как уме-  
 ете Вы, Анна...») 7 8 9 10 12  
 «Чтоб заживить на сердце раны...»  
 (Костел святой Анны в Вильне)  
 8 9  
 «Что из того, что стих в душе ки-  
 пит?..» (Сонет) 7 8 9 10  
 «Чуеш гул?— Гэта сумны, маркот-  
 ны лясун...» 1 7 8 9 10 11 12 13  
 14 15  
 «Чыстыя слёзы з вачэй пакаціліся  
 нізкай парванай» (Пентаметры)  
 1 7 8 9 10 11 12 14

«Чытаю я журнал сучасны...» (з  
 цыкла «Усмешкі») 7 8 9 10 11 12  
 «Чэліні статуй не рабіў...» (Кры-  
 туку) 8 9 14

Шаман (апавяданне) 7 9 10 11 12  
 Шмат у нашым жыцці ёсць дарог...  
 1 7 8 9 10 11 12 13 15  
 «Шпарка коні імчацца у полі...»  
 (Зімовая дарога) 1 7 8 9 11 12  
 13 15  
 «Шчасцем яна аж да краю...» 7 8  
 9  
 Шынок («Ужо кроўю ногі пыл ша-  
 сы гарачай росяць...»), з П. Вер-  
 лена 7 8 9 10 11 12 14

Эміграцкая песня («Ёсць на свеце  
 такія бадзягі...») 7 8 9 10 11 12  
 13 14 15  
 Эпіграф да верша («Мая душа, як  
 лук, нацягнутай была...»)— У  
 кн.: Шлях паэта. Мн., 1975,  
 с. 299. (№ 85)

Юдава поле (пер. апавядання Све-  
 тазара Гурбана Ваянскага, пры-  
 пісваецца М. Багдановічу) 9  
 Ю. Энгель. Музыкальныі словарь-  
 (рэц.) 7 9  
 «Я, бальны, безскрыдлаты паэт...»  
 7 8 9 10 11 12  
 «Я все выше и выше на гору по-  
 дымался...» (Мне снилось) 7 8 9  
 «Я вспоминаю Вас такой прекрас-  
 ной, стройной...» 7 8 9 10 12  
 «Я вспоминаю дом старинный...»  
 7 8 9  
 «Я думы, путамі не скутыя...» (Ус-  
 туп.) 1 7 8 9 10 11 12 13 15  
 «Як Базыль у паходзе канав...» 7  
 8 9 11 12 13 14 15  
 «Як моцны рэактыў, каторы вы-  
 клікае...» (Актава) 1 7 8 9 10 11  
 12 14 15  
 «Як прыйшла я на ток малаціць...»  
 (з цыкла «Вершы беларускага  
 складу», II) 7 8 9 10 11 12 14  
 «Як птушка ў гібкіх трасніках...»  
 (Трыялет) 1 7 8 9 10 11 12 13 15  
 «Як раныш, пяе...» (Асенняя пес-  
 ня), з П. Верлена 7 8 9 10 11 12  
 13 14 15  
 «Як толькі закрыю я вочы...» 7 8  
 9 10 11 12 14  
 «Я. Купала — не малое, ды благое  
 наравістае дзіця...» (Эпіграма па-  
 сцвярджэнню К. Буйлы належыць  
 М. Багдановічу.—«Беларусь»,  
 Мн., 1962, № 21—22. N 7

«Як хораша, калі дзіцё...» 1 7 8 9  
10 11 12 14

Ян і маці («Ты стамілася, змарнела,  
слёз праліла рэчку...») 1 7  
8 9 10 11 12 13 14 15

«Я на душы ўражлівай маю...»  
(Вераніка) 1 7 8 9 10 11 12 13 15

«Я — непрыкметны, шэры чала-  
век...» 7 8 9 10 12 14

«Я падупаўшы Рым, каторы пазі-  
рае...» (Млоснасць) 7 8 9

«Я палямі іду на чужой стара-  
нє...» (Дзве песні), з Ю. Свята-  
гора 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Японскія («Ах, як спывае...»; «Мі-  
ляя, згадай...»; «Дзіўна кво-  
лыя...»; «Усё знікае...») 7 8 9 10  
11 12

«Яснавокая Аніта...» (Іспанскія)  
8 9 10 11 12 14

«Я спакойна драмлю пад гаро-  
між кустоў...» (Лясун) 8 9 10  
11 12

«Я сяджу без агню...» (Цемень)  
7 8 9

«Я тайну ў глыбіні душы хаваю...»  
(Санет) 7 8 9 10 11 12

«Я ўсё забыў на свеце і ведаю ад-  
но...» (Персідская) 7 8 9 10 11  
12 14

«Я хацеў бы спаткаца з Вам  
на вуліцы...» 7 8 9 10 11 12 14

«Я хлеба ў багатых прасіў і ма-  
ліў...» (З песняў беларускага  
музыка) 7 8 9 10 11 12 13 14 15

## ТЭМАТИЧНЫ ПАКАЗАЛЬНІК БІЯГРАФІЧНАЙ І КРЫТЫЧНАЙ ЛІТАРАТУРЫ ПРА М. БАГДАНОВІЧА<sup>1</sup>

*Лічбы адсылаюць да парадкавых нумароў бібліяграфічных  
апісанняў кніг і артыкулаў*

- Антычныя матывы 164 463 464  
Асобныя творы і цыклы вершаў  
«Мадонны» (цыкл) 553  
«Слуцкія ткачыхі» (верш) 403  
404 554 561 564 571  
«Старая Беларусь» (цыкл) 195  
«Страцім-лебедзь» 562 566  
Артыкулы аб жыцці і творчасці  
93—576  
Аўтарэфераты дысертацый 86—92  
Афарызымы 443  
Бібліяграфічныя паказальнікі і спі-  
сы  
— выданняў і публікаций 577  
579 580 581 582  
— крытычнай літаратуры аб  
М. Багдановічу 578 580 581  
582  
— вершаў, прысвечаных М. Баг-  
дановічу 578—581  
Біяграфічныя матэрыялы 80 81 83  
85 98 104 122 125 138 173 192  
206 238 282 298 302 329 341 345  
354 365 383 400 401 405 418 458  
472 476 482 483 486 501 502 553  
554 565 571  
Гістарызм у творчасці 576б 576ж  
Грамадзянскія матывы 71 144 205  
228 366 406  
Жыццё і творчасць 73 74 76 77  
79—82 84 96 110 112 115 127 128  
130 131 135 142 143 152—154  
156—160 162 163 165 166 169 174  
179—184 199—204 207 211 216—  
223 225 226 231 239—241 245—  
254 260 262 269 278 279 283 286  
288—291 294—297 299 300 303—  
307 310—313 326 576в—576д  
Кнігі аб жыцці і творчасці 70—84  
М. Багдановіч  
— апягадальнік 93 258  
— байкарісца 229  
— гісторык 116 576б  
— крытык і літаратуразнаўца  
75 78 79 89 116 177 190 213  
276 327 335 342 352 359 361  
374 393 423 425 436 440 495  
528 576ж  
— перакладчык 75 89 266 271  
319 320 335 337 339 342 347  
390 467 490 554 575  
— пясняр яднання народаў 384  
567  
— у крытычных ацэнках 137 227  
233 277 469 573  
— у перакладах 175 176 387 403  
459 473—475 477—479 507 554  
555 563  
М. Багдановіч і  
— антычная літаратура 164 463  
464  
— выяўленчае мастацтва 562  
— дзіцячая літаратура 442  
— замежная літаратура 171 327  
338 390 429б 430  
персідская 190 399 456 569  
(М. Саадзі)  
польская 403 507 555 563 567  
фінская 347 (І. Рунеберг)  
чэшская 323 429б 567  
— Крым 418 462

— культура славянскіх народаў 215 489  
— музыка 308 394 411 426 427 498 503 541 561  
— нацыянальнае і інтэрнацыянальнае ў літаратуры. Нацыянальная спецыфіка літаратуры 177 543 554  
— «Наша ніва» 469  
— руская літаратура 235 237 273 388 460 461 506 547 552 576ж  
    Баратынскі 488  
    Блок А.  
    Брусаў 487 493 569 576ж  
    Горкі 243 264 281 344 345 390 476 483  
    Лермантаў 396 566 567 576ж  
    Някрасаў 528 576ж  
    Пушкін 285 379 399 567 570  
    Фет Л. А.  
— «Слова аб палку Ігаравым» 242 390 490  
— стыль беларускай літаратуры 469 576ж  
— сусветная літаратура 430  
— «Узвышша» 573  
— украінская літаратура 243 268 320 342 371 376 395 407 422 423 424 437 445 449—452 454 459 466 471 473—475 477—479 484 489 503 519 527 531 533 550 556 567 575  
    Стэфанік 546 575  
    Франко 266 575  
    Шаўчэнка 232 244 255—256 270 272 280 350—352 377 378 392 393 497  
— фальклор 78 90 197 209 293 333 342 343 349 382 385 448 496 577  
— школа 73 77 84 494 549  
**Мова твораў** 571

Паэтыка 70 82 86 132 133 190 391 492 499 545 557 574 576ж  
Прапаганда твораў 420  
Пошукі спадчыны М. Багдановіча, публікацыі невядомых твораў 11 119 121 170 224 234 236 261 271 292 321 329 332 358 387 400 401 504 535 553 560 565 569 576е  
Рэцэнзіі на  
— кінафільм «Максім Багдановіч» 548  
— помнік М. Багдановічу 315—317 521  
— прызыццёвыя кнігі М. Багдановіча  
    «Братья-чехи» (1914) 102 103 105  
    «Вянок» (1913) 101 136 386 510  
«Червонная Русь» (1914) 102 103 105—107  
— пасмяротныя выданні твораў М. Багдановіча 145 161 167 168 172 175 176 185—188 193 194 208 267 301 338 471 473—475 477—479 500 502 506 507 563  
— пераклады твораў М. Багдановіча 453 459  
— крытычную літаратуру, прысвечаную М. Багдановічу 137 141 146 233 453  
Увекавечванне памяці 111 113 114 117 118 124 125 149 150 155 157—158 159 160а 274 287 315—318 331 334 381 444  
Успаміны 108 109 111 113 120 189 196 325 328 348 380 431 433 447 457 504 505 572  
Эстэтычныя погляды 78 79 82 86 87 90 91 92 210 228 230 258 284 340 349 391 434 491 492 499 543 544 545 547 557 559 550 567 568 5766 576ж

## ІМЯННЫ ПАКАЗАЛЬНІК ДА БІБЛІЯГРАФІЧНАГА РАЗДЗЕЛА КНІГІ<sup>1</sup>

(Лічбы паказваюць парадкавыя нумары бібліографічных апісанняў кніг і артыкулаў. Нумары запісаў, якія адносяцца да прозвішчаў асоб, паказаных па прызнаку персаналій, даюцца ў круглых дужках)

- Абеліёвіч Л. 37 (муз.)<sup>2</sup> 45 (муз.)  
50 (муз.) 53 (муз.) 66—67 (муз.)  
Абала М. 529  
Агіевіч У. 11 (рэц.) 208 (рэц) 216  
Агурцоў М. 85 189  
Адамовіч А. 82 (рэц.) 340  
Адамовіч Я. 80 (рэц.)  
Айзенштат Г. 410  
Акуліч А. Л. 88  
Аладаў М. 31 (муз.) 56 (муз.)  
65 (муз.) 69 (муз.)  
Александровіч С. 22 (рэц.) 85 267  
277 290 341 354  
Алесь А. І. 7 27  
Аляхновіч М. 7 (рэц.) 167 (рэц.)  
Аляшкоўскі А. 418  
Андрыйенка В. К. 460 461  
Анчыкаў Г. 40 (склад.)  
Асечкін Я. 25 (пер.)  
Аўгусціновіч М. 579 (рэц.)  
Ахрыменка В. 430  
Ахрыменка П. 25 (рэц.) 243 244  
256 257 265 275 342 350 371 382  
450 451 463—464 474 497 512 556
- Б-ка А. 125  
Бабарэка А. 137  
Багатыроў А. 39 (муз.) 43 (муз.)  
48—49 (муз.) 52 (муз.) 58 (муз.)  
61 (муз.) 411 (561)  
Багдановіч А. В. 130  
Багдановіч А. Я. 85 348
- Багдановіч М. А. 1—69 85  
Багдановіч П. А. 85 504  
Базарэвіч М. 79 (рэц.) 80 (рэц.)  
369 392 517 531  
Баннікаў М. 22—23 (пер.)  
Баравой В. 25 (пер.)  
Барадулін Р. 291 441  
Баратынскі П. 428  
Баратынскі Я. (488)  
Бараховіч А. 446 (453)  
Барсток М. 77 84 245 258 261 286  
355 516 564 580 582  
Баршчэўскі А. 432 558  
Барысенка В. В. 8—9 (рэд.) 199  
201 228 231 388  
Барычэўскі А. І. 7, (рэц.) 132  
133 156 161 168 578  
Бас І. 387  
Баўдзей Л. 194 (рэц.)  
Бачыла А. 83 85 482 501 541 548  
Бежык І. 246  
Блок А. (576ж)  
Бойка У. 313 370 518  
Борт А. 519  
Брандабоўскі Ул. 494 513  
Браун М. 22—23 (пер.)  
Брусаў В. Я. (9) 85 (85 487 493  
569 576ж)  
Брыль Я. 79 (рэц.) 455 461  
Буйла К. 380  
Булат С. 113  
Бурая К. (Гоцка) 394

<sup>1</sup> Паказальнік імёнаў, што сустракаюцца ў тэкставай частцы кнігі, змешчаны асобна на с. 154.

<sup>2</sup> Скарачэнне «муз» адсылает да музичных твораў, напісанных на слова М. Багдановіча.

Бур'ян Б. 79 (рэц.) 247 353 372  
408 520  
Бываеўскі Н. (Язэп Дыла) (83)  
85 119 121  
Бэндэ Л. 177 292  
Бядуля З. 85 111 120 196 447 (562)  
Бялоў А. 346  
Бярозкін Р. 81 (рэц.) 82 357 453  
456 492 547 552 569 576б 576ж  
  
Валасовіч-Гразнова Г. 85 431  
Валашук М. 25 (пер.)  
Вараб'ёва Т. А. 565  
Варановіч С. 320  
Варашильскі В. 25  
Васіленка М. 25 (пер.)  
Васілеўскі І. 28 (пер.)  
Васілёнак С. 214 217 223  
Васільеў Б. 362  
Ватацы Н. 80 (80) 85 321—323 332  
358 400 401 412 444 478 493  
(504) 535 552 569 579 581  
Верас Зоська (Л. Войцікова) 85  
457 505  
Вінаградаў В. У. 190  
Войцікова Л. (Зоська Верас) 85  
457 505  
Волкаў А. 17—18 (іл.)  
Вольмар М. 146  
Вольскі В. 224 234  
Вольскі Ф. 149  
  
Г. Б. 101 (рэц.)  
Гаеўскі С. 24 (рэц.)  
Гайдук М. 530  
Галантэр Б. 21 (рэц.) 187 (рэц.)  
Ганчароў У. 363  
Ганчарык М. 117 129  
Гардзецкая В. 22—23 (пер.)  
Гарачун А. 562  
Гарачун В. Д. 40 (склад.) 549  
Гарбацэвіч В. 85 325  
Гардзіцкі А. 26 (рэц.) 555  
Гартны Ц. (Зм. Жылуновіч) 110  
127 162  
Гарэцкі І. І. 9 (склад.) 352  
Гарэцкі М. 85 128  
Гілевіч Н. 9 (рэц.) 13 15 373 413  
432 465 500  
Глазкоў М. 22 23 (пер.)  
Глебка П. (258)  
Гнацюк І. 25 (пер.)  
Гніламёдаў У. В. 79 (рэц.) 457  
Годнеў Ц. 85 433  
Горкі М. (Пешкаў А. М.) (281  
476)  
Горская Н. 23 (пер.)  
Гоцка К. (Бурая) (394)  
Грамыка М. 123

Гранат А. і І., бр. 98  
Грашчанка М. 146  
Грушэцкая І. 22 (пер.) 30 (пер.)  
Грынчык М. М. 76 (рэц.) 78 90  
293 333 343 356 491 496 534 557  
Гурло М. 19 (іл.)  
Гур'янава Н. 294  
Гурэвіч Э. С. 9 (склад.) 330  
Гусева Л. М. 9 (склад.)  
Гутараў І. В. 231  
Гуціеў М. Ц. 13 (іл.) 15 (іл.)  
Гушча Ян 26 (пер.) (507 555 563)  
  
Дабранскі А. 452  
Дварчанін І. 142  
Дзенісюк І. 25 445 466  
Дзябольскі Д. Д. (8) 85 328  
Дзяржавін У. 22—23 (пер.)  
Доўгі О. 25 (пер.)  
Драй-Хмара М. 7 (рэц.) 24  
24 (пер.) 165 174  
Дродз С. 295 296 521  
Друк С. 135 160  
Дрэйзін Ю. 164  
Дубоўка У. 138 160  
Дыла Я. (Назар Бываеўскі) (83)  
85 119 121  
  
Ермаловіч М. 85 (рэц.) 297  
Жалязняк Р. 86 184 186 (рэц.) 434  
Журба Я. (І. Івашын) 116  
Жыгоцкі М. 83 (рэц.) 520 576в  
Жыдовіч І. 298  
Жылдак О. 66 (пер.)  
Жылуновіч З. (Цішка Гартны)  
110 127 162  
Залатароў А. 85  
Залеская Л. 349  
Залескі Т. 159  
Замбржыцкі С. 141  
Замерфельд Я. 470  
Замоцін І. І. 7 (рэд.) 85 134 139  
143 152 156 169  
Заяц Л. 85  
Звонак А. 522  
Зленко Г. 555  
Злены Г. 83 (рэц.)  
Зоська Верас (Л. Войцікова) 85  
457 505  
Зысман Г. 246  
  
Іваноў В. 21 (рэц.) 188 (рэц.)  
Іваноў М. 227  
Івашын В. У. 8 9 (рэд.) 268 271  
272 281 388 391  
Івашын І. (Янка Журба) 118  
Ільенка І. 25 (рэц.) 479  
Імшэнік Хв. 85

- Ірынін Б. 21 23 (пер.)  
 Ісакоўскі М. 21—23 (пер.) (554)  
  
 К. І. 146  
 Қабзарэўскі П. 346 (пер.)  
 Қабко І. 66 (пер.)  
 Қабржыцкая Т. 25 (рэц.) 477 575  
 Қаваленка В. А. 574  
 Қавалёў Н. 248 299  
 Қазбярук У. 78 (рэц.) 568  
 Қазека Я. 221 229  
 Қазмічова Т. 22 23 (пер.)  
 Қалеснік У. 289  
 Қалынец І. 25 (пер.)  
 Қамінскі М. 384  
 Қамісарава М. 22 23 (пер.)  
 Қандрусеўіч А. 576а  
 Қапроўскі Я. 26 (пер.)  
 Қапцілаў В. В. 25 (рэц.) 475  
 Қарабан С. 276  
 Қараткевіч У. 435  
 Қарпаў У. 212  
 Қарскі Я. Ф. 115 131  
 Қарчагін У. 22 23 (пер.)  
 Қаспяровіч М. 71 144  
 Қаструллёў У. Д. 42 (склад.)  
 Қаханоўскі Г. 405 532  
 Қачаткоў А. 22 (пер.)  
 Қачура Г. 25 (пер.)  
 Қіркевіч А. 249 364  
 Қісліцына А. К. 92 272 559  
 Қле 387  
 Қлейнборт Л. М. 166  
 Қлімковіч М. 10 (рэд.) 235 253  
     264 273  
 Қлышка А. 83 (рэц.) 300 404 559  
 Қолас В. 533  
 Қолас Я. (К. М. Міцкевіч) 178 213  
     378 (397 398 402)  
 Қонан В. М. 544  
 Қопасаў А. 41 (муз.)  
 Қорман Б. О. 87 240  
 Қорш Ф. Я. (9 85)  
 Қочатаў В. 22 23 (пер.)  
 Қрапіва К. 198  
 Қрасноў Г. 33 46 (муз.)  
 Қрымскі А. 8  
 Қрышталь В. 8 (рэц.) 301 (рэц.)  
 Қудраўцаў І. 82 (рэц.) 518  
 Қулік Я. 14 (іл.) 20 (іл.)  
 Қупала Я. 8 (9 271 272 380 402  
     547 552 576ж)  
 Қучар А. 73  
  
 Л. А. 7  
 Л. Г. 172  
 Լазарук В. 25 (пер.)  
 Լапідус Н. І. 7 8 (рэц.) 75 89 274
- 280 302 327 335 337—339 344 347  
 351 359 379 467 476 483 502а  
     523 528  
 Լарчанка М. 10 74 179 182 218  
     242 243 250 377 384 390 393 514  
     568  
 Լеанёнак Ю. 312  
 Լермантаў М. Ю. (566 576ж)  
 Լіс А. 394  
 Լітвін С. 25 (пер.)  
 Լойка А. 9 14 25 (рэц.) 78 (рэц.)  
     79 80 91 303 385 408 415 (457)  
     471 484—486 502 536 537 551  
     576 581  
 Լубкіўскі Р. 25 (пер.) 437  
 Լужанін М. 386 397 398 509  
 Լукашэвіч В. 260  
 Լучук В. 24 (пер.)  
 Լынъкоў М. 8 9 (рэд.)  
 Լюбін В. 22 23 (пер.)  
 Լяцкі Я. 171  
 Լяшук В. 416
- Մ. Կ. 160а  
 Մагульскі М. 85 108  
 Մажэйка А. 429б  
 Մазалькоў Я. 21 22 180 183 396  
     565  
 Մайсейчык А. 525  
 Մайхровіч С. 11 12 76 203 205  
     207 210 211 222 225 251 259 262  
     278 288 304 319 375 429а 438  
     490 515 538  
 Մաкарэвіч А. 77 79 (рэц.) 279 417  
     436  
 Մалінкін А. 21 (рэц.) 191 (рэц.)  
 Մанасzon Մ. (509 562)  
 Մардань В. 30 (пер.)  
 Մաцісон Մ. 62 (муз.)  
 Մацяш Հ. 576г  
 Մачульскі Վ. Փ. 7 24 (рэц.) 72 85  
     170 175  
 Մашынскі С. 266  
 Մашыстаў А. 41 (пер.)  
 Մіхайлаў Մ. Պ. 442  
 Մіхайлік Ի. 345  
 Մіхалап Յ. 252 305  
 Մіշчанчук Մ. Ի. 78 488 538 553  
 Մсцілавец Գ. 114  
 Մурнеў А. 406  
 Մухарынская Л. 503 561  
 Մушынскі Մ. Ի. 573
- Նավаселец Ա. 241  
 Նазарэнка Յ. 269  
 Նекляпаеў Ի. Յ. 153  
 Նесцяровіч Վ. 307  
 Նісневіч Ի. 426 427 498 507 508

Нісневіч С. 308  
 Нольман М. 399  
 Някрасаў К. Ф. (выдавец) 2—4  
     (102 103 105—107)  
 Някрасаў М. А. (539 576ж)  
 Пагодзін А. 96  
 Падкавыраў П. П. 42 (рэд.) •  
 Паламарчук Д. 25 (пер.)  
 Палонскі С. 40 (муз.)  
 Палухін Ю. 57  
 Палуян С. (С. Ясяновіч) 94 95  
 Панізняк С. 429 550  
 Панчанка П. (462)  
 Паступальскі І. С. 23 23 (пер.) 487  
     (493) 542  
 Пасяўцова М. 419  
 Паўлаў Ул. 360  
 Паўловіч А. (584)  
 Паўловіч-Кліменка Т. 572  
 Перкін Н. 8 (рэд.) 215 219 220  
     230 233 283 309 310 326 543  
 Пігуляк М. Д. 395 439  
 Піскун У. Ц. 571  
 Пічэта У. І. 116  
 Піятуховіч М. 7 126 140 (141 146)  
     157 163 577  
 Плашчынскі Я. (Язэп Пушча) 136  
 Пракоф'еў А. 22 23 (пер.)  
 Проварава З. 265  
 Пушкін А. С. (190 285 379 399  
     570 582 576ж)  
 Пушча Я. (Я. Плашчынскі) 132  
 Пшыркоў Ю. 9 (рэд.) 79 403  
 П'янаў В. 25 (рэц.) 473  
 Рагойша В. 25 (рэц.) 83 (рэц.) 478  
     506 560 575 576е  
 Рагоўскі В. 100  
 Разумай Г. 420  
 Райд І. 24 (рэц.)  
 Рак-Міхайлоўскі С. 394  
 Ралько І. Д. 499  
 Ранін Б. 366  
 Родчанка Р. В. (564)  
 Рос А. 193 (рэц.)  
 Рубакін М. А. 104  
 Рудчык В. 26 (рэц.) 575  
 Рыльскі М. 376  
 Рымша М. 425  
 Саадзі Мусліхідзін 399  
 Савановіч Д. 195 197  
 Сагараў Л. 209  
 Садоўская М. К. 396 566  
 Садоўскі Я. 185 (рэц.) 192 274 282  
     367 562  
 Саламевіч І. 85 (рэц.) 403  
 Саўчанка Н. 77

Саянаў В. 22 (пер.)  
 Святлова Н. 526  
 Святыцкі Ул. 93  
 Свяцкі М. 16 (іл.)  
 Семяжонаў Я. 554  
 Семяноўская Л. 368  
 Семяняка Ю. (541)  
 Сенатовіч О. 25 (пер.)  
 Сіманенка П. 459  
 Сіпакоў Я. 510  
 Сіўкоў К. 102  
 Січаўлюк Я. 25 (пер.)  
 Славінскі М. 105  
 Смолкін М. 285 329 440  
 Сніцарава Н. 421  
 Старасцін А. 22 23 (пер.)  
 Стасаў І. 25 (пер.)  
 Стральцоў М. 79 81 85 346 402 458  
     469 481 495 548  
 Ступак Ю. 232 255  
 Сцепанюк Б. 25 (пер.)  
 Сцяфанік В. І. (546)  
 Сямянін П. 21—23 (пер.)  
 Сярэдзін Ф. 24 (рэц.) 176 (рэц.)  
 Талаў М. 22 23 (пер.)  
 Тракоўская Л. 38 (склад.) 62  
     (склад.)  
 Трэсман Г. 82  
 Туранкоў А. 27—29 35 42 44 47  
     51 54 55 57 59 60 63 64 68 (муз.)  
 Тырманд Э. 30 (муз.) 32—34  
     36 (муз.) 46 (муз.)  
 Узнясенскі А. М. 70  
 Файнберг Р. І. 389  
 Фактаровіч Д. 437  
 Фет А. А. (576ж)  
 Фралова Н. 330  
 Франко І. (9) (275)  
 Фрэнкель І. 37 (пер.) 50 (пер.)  
 Хадзееў К. 82 (рэц.)  
 Харкевіч А. Ф. 9 (склад..)  
 Хрусцялеўскі Т. 26 (507 577)  
 Царанкоў Л. 79 (рэц.) 239 404  
 Цвярской А. 22 23 (пер.)  
 Цімафеева В. 337  
 Цітовіч Г. 38 (склад.) 62 (склад.)  
 Цітоў А. 85 109  
 Цыганкоў М. 173  
 Цярноўскі А. 22—23 (пер.)  
 Чабаненка В. 25 (пер.) 407 422—  
     424 449 454 (459) 489 508 527  
     546  
 Чайкоўскі Б. І. 270

Чарнецкі М. 334  
Чарнецкі Я. 154  
**Чорны Адольф 97**  
Чорны Кузьма 200  
Чэраваценка Л. 25 (пер.)  
Чэраднічэнка Д. 24 (пер.)

Шамардзіна З. 147 151  
Шарахоўскі Я. 226  
Шаўчэнка Д. 425  
Шаўчэнка Т. (255 256 257 270 377  
378 392 497)  
Шкаленка М. 22 (пер.)  
Шкраба Р. 254 336  
Шудра М. 25 (пер.)  
Шумаковіч С. 236 237

Шчарбакова Т. 541  
Шырма Р. 30 (склад.) 38 (муз.) 39  
(склад.) 41 (муз.) 66 (склад.)  
Шэхтэр М. 22 23 (пер.)

Юрэвіч У. 79 576

Янкоўскі Ф. М. 443  
Яновіч С. 26 (рэц.) 563  
Янчук М. А. 99 112  
Ярош М. 511 545  
Яскевіч А. 448 468 480 486  
Ясяновіч С. (С. Палуян) 94 95  
Яфімава М. 311  
Яфімаў С. 324

## ПАКАЗАЛЬНІК ІМЁН, ШТО СУСТРАКАЮЦЦА У ТЭКСТАВАЙ ЧАСТЦЫ КНІГІ

(*Да прадмовы, «Дат жыцця і творчасці М. Багдановіча», раздзела «Па архівах і бібліятэках», «Алфавітнага паказальніка твораў» і «Тэматычнага паказальніка біяграфічнай і крытычнай літаратуры пра М. Багдановіча». Лічбы адсылаюць да адпаведных старонак кнігі).*

- Аверчанка А. 113  
Авідзій Публій Назон 7  
Агурцоў М. Г. 12 19 20 101 102  
Александровіч А. 103  
Алесь А. (А. І. Кандыба) 132 135  
140 144  
Аnton Б. 126  
Аня (Ганна Рафаілаўна Қакуева,  
у замужжы — Лілеева) 15 19 110  
Арвер Ф. 92 141  
Асаф'ёў Б. У. (Глебаў) 139  
Астрамовіч А. (А. Зязуля) 126  
Афанасьеў А. Н. 132  
Ашукін 102
- Багацкі М. 18  
Багдановіч Адам Ягоравіч<sup>1</sup> 7 11  
12 13 14 16 17 25 85 86 97 99  
100 101 102 103 116  
Багдановіч Аляксандр Адамавіч  
(Шурык) 12  
Багдановіч Аляксандра Паўлаўна  
(Дзявочае прозвішча: Волжы-  
на А. Г.) 12  
Багдановіч Вадзім Адамавіч 11 12  
13 14 102 103  
Багдановіч Леў Адамавіч 11 12 102  
Багдановіч Марыя Апанасаўна  
(дзявочае прозвішча: Мякота) 8  
11 102 103

- Багдановіч Марыя Ягораўна<sup>1</sup> (у  
замужжы — Галаван) 12 102 109  
Багдановіч Магдаліна Ягораўна  
(у замужжы — Гапановіч) 109  
Багдановіч Ніна 12  
Багушэвіч Ф. 18  
Баратынскі Е. А. 114 140 148  
Бармаш І. У. 118  
Барсток М. М. 8 115  
Баханко І. 102  
Баханко У. Ф. 116  
Бацюкоў 103  
Бачыла А. 115  
Бед'е Ж. 141  
Белавусаў Е. Е. 102  
Брусаў В. Я. 17 23 113 114 117  
118 133 148  
Булгарын Ф. В. 22 88  
Бурбіс А. Л. 97  
Бываеўскі Назар (Язэп Дыла) 85  
100 101 115  
Бядуля Зм. (С. Я. Плаўнік) 8 18  
24 101
- Вараб'ёва Т. А. 24  
Васілеўскі Л. 22  
Ватацы Н. Б. 15 103 110 118  
Вато А. 95 134 136 144  
Вдавічэнка М. 91  
Венявиценаў Д. В. 140

<sup>1</sup> У тэксце сустракаецца: Багдановіч Адам Юравіч.

<sup>1</sup> У тэксце сустракаецца: Багдановіч Марыя Юраўна.

Верлен П. 18 90 91 92 93 120 122  
 127 135 136 138 139 140 141 142  
 143 144 145  
 Верхарн Э. 93 134 136  
 Вінічэнка В. 133  
 Волжына А. П. (у замужжы: Багдановіч А. П.) 12  
 Волжына К. П. (у замужжы: Пешкава К. П.) 12  
 Вольны А. 103  
 Вольскі В. 8 114  
 Вяжынскі Ю. 21  
 Галаван Андрэй Трыфанаўіч<sup>1</sup> 101  
 Галілей Галілео 22 132  
 Гапановіч Вера Іванаўна (у замужжы: Кунцэвіч В. І.) 108 109  
 Гапановіч Ганна Іванаўна (у замужжы: Селіваноўская Г. І.) 21 101  
 Гапановіч Ге́трап Іванавіч 24 96 97  
 Гарацый (Квінт Гарацый Флак) 7 90 137 140  
 Гарбацэвіч В. С. 23  
 Гацье Т. 143  
 Гейнэ Г. 7 95 96 132 134 135 137 143  
 Глебаў (Асаф'еў Б. У.) 139  
 Горкі М. (Пешкаў А. М.) 11 12 114 148  
 Горнфельд 114  
 Грыневіч А. І. 102  
 Гульман Р. 119  
 Гушча Т. (Колас Я., Міцкевіч М. М.) 8 18 94 123  
 Дантэ А. 104  
 Дапкюнас Ж. 8 116  
 Дзябольскі Д. Д. 14 15 95 102 133 134  
 Д'ор О. Л. 113  
 Доўнар-Запольскі М. 16  
 Дрожжын С. Д. 21 112 137 141  
 Дубоўка У. 103  
 Дунаеў 22  
 Дунін-Марцінкевіч В. 133  
 Да́ла Я. Л. (Бываеўскі Назар) 85 100 101 115  
 Елісеев А. 12  
 Жабацінскі 113  
 Жалязняк Р. 20 26  
 Журба Я. 18  
 Залатароў А. А. 97 101

Залатніцкі У. М. 12  
 Зенчанка С. 124  
 Зязюля А. (Астрамовіч А.) 126  
 Зямкевіч Р. 102  
 Іваніцкі П. І. 116  
 Імшэнік Хв. 101  
 Каганец К. 137  
 Казачкоўскі А. О. 94 132  
 Какуева Варвара Рафаілаўна 15  
 Какуева Ганна Рафаілаўна (Аня, у замужжы: Лілеева Г. Р.) 15 19 110  
 Какуеў Мікалай Рафаілавіч 15 110 111  
 Какуеў Рафаіл Рафаілавіч 15 110  
 Каныгін С. 101  
 Карабенка У. Г. 22  
 Карскі Е. Ф. 16  
 Каспяровіч М. 100  
 Кастамараў Н. І. 94 137 139  
 Катулл Гай Валерый 113 114  
 Кіціцына М. А. 14 116  
 Клава 115  
 Кле 15  
 Колас Я. (Тарас Гушча, Міцкевіч К. М.) 8 18 94 123  
 Корш Ф. Я. 119 120  
 Крымскі А. 96 119 137 140  
 Кузьмін М. 112 113  
 Кунцэвіч Вера Іванаўна (дзяячкае прозвішча: Гапановіч В. І.) 21 108 109  
 Кунцэвіч Наталля Глебаўна 103 108 109  
 Купала Янка (Луцэвіч І. Д.) 14 15 94 96 97 102 116 117 118 119 135  
 Курнатоўскі Г. В. 87  
 Кухта Марцін 19  
 Ламаносаў М. В. 17 88 140  
 Лапацін Г. В. 13  
 Пермантаў М. Ю. 22 139 148  
 Лілеева Ганна Рафаілаўна (дзяячкае прозвішча: Какуева Г. Р.) 15 19 110  
 Лілеёў Мікалай Іванавіч 103 110 111  
 Луцэвіч Іван Дамінікавіч (Янка Купала) 14 15 94 96 97 102 116 117 118 119  
 Лучына Янка (Неслухоўскі І. Л.) 94 97  
 Лявіцкая Ванда 96  
 Ляшковіч Н. А. 8 120 129

<sup>1</sup> У тэкслце памылкова сустракаеца А. П. Галаван.

Майкаў А. 95 136  
Манькоўскі 102  
Маркс К. 13  
Масленікаў М. І. 115  
Мачульскі В. 85—103  
Маша (Марыя Ягораўна Багдановіч-Галаван) 12 102 109  
Маякоўскі У. У. 113  
Міхайлоўскі М. К. 22 114  
Мякота Марыя Апанасаўна (у замужжы: Багдановіч М. А.) 8 11 102 103  
  
Насовіч І. І. 16  
Некляпаеў І. Я. 101  
Некрашэвіч С. М. 99  
Неслухоўскі І. Л. (Янка Лучына) 15 137  
Нікольскі М. М. 139  
Ножын М. Д. 23 139  
Нюта (Ганна Іванаўна Гапановіч, у замужжы: Селіваноўская) 21 101  
Някрасаў М. А. 148  
Някрасаў К. Ф. 22  
  
Оглін 113  
  
Пагодзін А. 17 87 91 92 132  
Палуян Сяргей (Ясеновіч С.) 15 18 26 102 116 134 141 143  
Паўловіч Альберт 14  
Гашкевіч Алаіза (Цётка) 102  
Пешахонаў 114  
Пешкова К. П. (дзяячае прозвішча: Волжына К. П.) 12  
Пешкаў А. М. (Максім Горкі) 12  
Плаўнік С. Я. (Змітрок Бядуля) 8 18 24 101  
Пляханаў Г. В. 23  
Пушкін А. С. 4 88 95 118 131 142 148  
  
Рагойша В. 8 131  
Рагоўскі В. 22  
Радчанка З. 16  
Разенгейм М. 136  
Раманаў Е. Р. 16  
Рубакін М. А. 139  
Рунеберг І. 133 140 147  
Рылеев К. 142

Саадзі М. 118 147  
Сабалеўскі 16  
Садоўскі Б. 112  
Саламеўіч І. 8 21 120  
Самійленка В. 23 91 96 134 143  
Святагор Ю. 14 95 134 136 146  
Святыцкі І. 14  
Севяранін І. 113  
Сёмава В. Е. 13  
Скарэна Ф. 88 132  
Смолкін М. 121 123 124 125 126  
Снесараў Н. 139  
Стэфанык В. 88 136 148  
Сямакін І. К. 13  
  
Тагор Р. 141  
Талстой А. 88 137  
  
Уальд О. 114  
  
Фафанаў К. 104  
Франко І. 22 96 136 137 139 148  
  
Халімон з-пад пушки (Аўген Хлябцэвіч) 102  
Хлебнікаў В. 113  
Хлябцэвіч А. (Халімон з-пад пушки) 18 102  
Цётка (А. С. Пашкевіч) 102  
Цітоў А. Д. 101 115  
  
Чарняўскі М. 143  
Чорны Адольф 17 91  
Чупрынка В. 134  
Цырыкаў Я. М. 12  
Чэлліні Бенвенута 137  
Чэхаў А. П. 14 22 140  
  
Шапавал М. 15 91  
Шаўчэнка Т. 22 91 94 96 99 130 131 132 133 134 137 139 140 148  
Шахматав А. А. 16  
Шылер Ф. 7 136 144  
Шэйн П. В. 11 16  
  
Энгель Ю. 145  
Эпімах-Шыпіла Б. І. 96 97 102  
  
Юхневіч 126  
Ядвігін Ш. 14

## З М Е С Т

<b>Прадмова</b>	5
<b>I. Жыццё і творчасць. Паэт і крытыка</b>	7
Даты жыцця і творчасці М. Багдановіча	9
Кнігі М. Багдановіча	24
1. Прыжыццёвые выданні	24
2. Пасмяротныя выданні	25
3. Каляровые выданні для дзяцей	28
4. Кнігі М. Багдановіча, выдадзеныя ў перакладзе на іншыя мовы	29
На рускую мову	29
На украінскую мову	29
На польскую мову	30
Творы М. Багдановіча, пакладзеныя на музыку	30
Літаратура аб жыцці і творчасці М. Багдановіча. 1908—1976 гг.	35
1. Кнігі	35
2. Аўтарэфераты дысертаций	37
3. Артыкулы з перыёдкі і зборнікаў, раздзелы кніг	38
4. Бібліяграфічныя публікацыі	78
<b>II. Па архівах, музеях і бібліятэках</b>	81
Вопіс аўтографаў Максіма Багдановіча, выяўленых у архівах і бібліятэках СССР	83
У архіве Інбелкульта (В. Мачульскі)	83
У Дзяржаўнай бібліятэцы БССР імя У. І. Леніна	101
У рукапісным фондзе Інстытута літаратуры імя Янкі Купалы АН БССР	109
У рукапісным фондзе Інстытута мастацтвазнаўства, этнографіі і фальклору АН БССР	113
У фондзе Літаратурнага музея Янкі Купалы	114
У Цэнтральным дзяржаўным архіве літаратуры і мастацтва СССР (Масква)	115
У Аддзеле рукапісаў Дзяржаўнай бібліятэкі СССР імя У. І. Леніна	117
У Цэнтральнай бібліятэцы АН Літоўскай ССР (Н. А. Ляшковіч)	118
У рукапісным аддзеле Навуковай бібліятэкі АН УССР	128
Алфавітны паказальнік твораў	130
Тэматычны паказальнік біяграфічнай і крытычнай літаратуры пра М. Багдановіча	145
Імянны паказальнік да бібліяграфічнага раздзела кнігі	147
Паказальнік імён, што сустракаюцца ў тэкставай частцы кнігі	152

**Максим Богданович**

*На белорусском языке*

Составитель Ватаци Нина Борисовна.  
Технический редактор Тумас М. К.  
Обложка Курганович М. К.

---

Здадзена ў набор 19.11.76 г. Падпісана да друку 21.1.77 г. Фармат 6  
×90<sup>1/16</sup>. Друк. арк. 9,75. Ул.-выд. арк. 8,66. Заказ 2877. Тыраж 4 500  
Цана 37 к.

---


Друкарня БДУ. Мінск, Кірава, 24.

НАУКА И ТЕХНИКА  
БІБАІЯТЭКА  
БЕЛАРУСЬ



4.000

37 к.



80000000550521

Зоа

3